

я

(Заканадаўчыя акты)

ПАЛАЖЭННІ

РЭГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 ЕўРАПЕЙСКАГА ПАРЛАМЕНТА І РАДА

ад 15 сакавіка 2017 г

аб аф цыйным кантроль і іншых аф цыйных мерапрыемствах, якія праводзяцца ў мэтах забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў аховы здароўя дабрабыту жывёл, аховы здароўя расл н сродкаў абароны расл н, якія змяняюць Рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099 /2009 Савет Дырэктывы 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене Рэгламенты (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ Рашэнне ЕС Савета 92/438/ЕЕС (Палажэнне аб аф цыйным кантроль)

(Тэкст мае дачыненне да ЕЭЗ)

ЕўРАПЕЙСКІ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЕўРАПЕЙСКАГА САЮЗА,

Ул чваючы Дагавор аб функцыянаванні Еўрапейскага Саюза, ў прыватнасці артыкул 43 (2), артыкул 114 артыкул 168(4)(b),

Ул чваючы прапанову Еўрапейскай камісіі,

Пасля перадачы праекта заканадаўчага акта ў нацыянальныя парламенты,

Беручы пад увагу меркаванні Еўрапейскага эканамічнага сацыяльнага камітэта (1),

Ул чваючы меркаванні Камітэта рэгіянаў (2),

Дзейнічаючы ў адпаведнасці са звычайнай заканадаўчай працэдурай (3),

У той час як:

(1) Дамова аб функцыянаванні Еўрапейскага Саюза (ДФЕС) патрабуе забеспячэння высокага ўзроўню аховы здароўя людзей жывёл навакольнага асяроддзя пры вызначэнні рэальнага палітычнага дзейнасці Саюза. Дасягненне гэтай мэты павінна, між іншым, ажыццяўляцца з дапамогай мер у ветэрынарнай фітасантарнай галінах, канчатковай мэтай якіх з'яўляецца абарона здароўя чалавека.

⁽¹⁾ ОJ C 67, 6.3.2014, стар. 166.

⁽²⁾ ОJ C 114, 15.4.2014, стар. 96.

⁽³⁾ Пазцыя Еўрапейскага парламента ад 15 красавіка 2014 г. (яшчэ не апублікаваная ў Аф цыйным часопсе) пазцыя Савета ў першым чытанні ад 19 снежня 2016 г. (яшчэ не апублікаваная ў Аф цыйным часопсе). Пазцыя Еўрапейскага парламента ад 15 сакавіка 2017 г. (яшчэ не апублікаваная ў Аф цыйным часопсе).

(2) ДФЕС таксама прадугледжвае, што Саюз павінен спрыяць дасягненню высокага ўзроўню абароны спажывоўца шляхам меры, якія ён прымае ў кантэксце завяршэння ўнутранага рынку.

(3) Заканадаўства Саюза прадугледжвае набор гарантыяў заваных праваў, якія гарантуюць, што харчовыя прадукты кармы з'яўляюцца бяспечным карысным, што дзейнасць, якая можа паўплываць на бяспеку аграхарчовай ланцугу або на абарону нтарэсаў спажывоўцаў у дачыненні да харчовых прадуктаў харчовай інфармацыі выконваюцца ў адпаведнасць з асаблівым патрабаванням. Права Саюза снуюць таксама для забеспячэння высокага ўзроўню здароўя людзей, жывёл раслін, а таксама дабрабыту жывёл па ўсёй аграхарчовай ланцугу ва ўсіх сферах дзейнасці, дзе галоўнай мэтай з'яўляецца барацьба з магчымым распаўсюджваннем хвароб жывёл, у некаторых выпадках, якія перадаюцца чалавеку, або шкоднаму, які шкодзіць раслінам або раслінным прадуктам, а таксама для забеспячэння аховы навакольнага асяроддзя ад рызыкі, якую могуць узнёсць з-за генетычна мадыфікаваных арганізмаў (ГМА) або сродкаў аховы раслін. Права лічаць прымяненне гэтых праваў, якія ў далейшым разам называюцца «Заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцугу», спрыяе функцыянаванню ўнутранага рынку.

(4) Асноўныя права Саюза ў дачыненні да заканадаўства аб прадуктах харчавання кармах выкладзены ў Рэгламенце (ЕС) № 178/2002 Еўрапейскага парламента Савета (1). У дадатак да гэтых асноўных праваў больш канкрэтнае заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах ахоплівае розныя сферы, такія як харчаванне жывёл, у тым ліку медыкаментознае кармы, гена харчовых прадуктаў кармоў, заанозы, пачобныя прадукты жывёльнага паходжання, рэшткі ветэрынарных лекаў, забруджвальнікі, кантроль знешняе жывёл захворанні, якія ўплываюць на здароўе чалавека, маркіроўка харчовых прадуктаў кармоў, сродкі аховы раслін, харчовыя кармавыя дабаўкі, вадкі, м'яса, неральныя солі, мікраэлементы ішыя дабаўкі, матэрыялы, якія кантактуюць з харчовымі прадуктамі, патрабаванні да якасці складу, пачобнае вада, яны зацыя, новыя прадукты ГМА.

(5) Заканадаўства Саюза ў галіне аховы здароўя жывёл накіравана на забеспячэнне высокага стандарту здароўя людзей жывёл у Саюзе, рацыянальнае развіццё сектараў сельскай гаспадаркі акавакультуры, а таксама павышэнне прадукцыйнасці. Гэта заканадаўства неабходна для ўкладу ў завяршэнне ўнутранага рынку жывёл прадуктаў жывёльнага паходжання для прадухвалення распаўсюджвання інфекцыйных захворванняў, якія выклікаюць занепакоенасць Саюза. Ён ахоплівае сферы, якія ўключаюць унутрысаюзны гандаль, уезд у Саюз, лідэрацыю хвароб, ветэрынарны кантроль апавяшчэнне аб хваробах, а таксама спрыяе забеспячэнню бяспекі харчовых прадуктаў кармоў.

(6) Трансмсіўныя хваробы жывёл, у тым ліку выкліканыя мікраарганізмамі, якія выпрацавалі ўстойлівае да антымкробных прэпаратаў, могуць аказаць стотны ўплыў на здароўе насельніцтва, бяспеку харчовых прадуктаў кармоў, а таксама на здароўе дабрабыт жывёл. У гэтых забеспячэння высокага стандарту аховы здароўя жывёл насельніцтва ў Саюзе на ўзроўні Саюза ўстанаўліваюцца права, якія тычацца мер аховы здароўя жывёл бяспекі кармоў харчовых прадуктаў. Выкананне гэтых праваў, у тым ліку праваў, якія рэгулююць вырашэнне праблемы рэзистэнцыі да антымкробных прэпаратаў, павінна падвяргацца афіцыйнаму кантролю, прадугледжанаму гэтым Палажэннем. Акрамя таго, заканадаўства Саюза прадугледжвае права размяшчэння на рынку выкарыстання ветэрынарных лекавых сродкаў, якія спрыяюць узгодненым дзеянням на ўзроўні Саюза, якія рэгулююць размяшчэнне разумнага выкарыстання антымкробных прэпаратаў на ўзроўні фермы на м'яса і зацыю развіцця антымкробнай рэзистэнцыі ў жывёл хірадача праз ежу жывёльнага паходжання. Дзеянні нумары 2 і 3, прапанаваныя Камісіяй ад 15 лістапада 2011 года Еўрапейскаму парламенту Радзе пад назвай «План дзеянняў супраць растучай пагрозы, звязанай з устойлівае да антымкробных прэпаратаў», падкрэсліваюць стотную ролю, якую адыгрываюць спецыяльныя права Саюза ў галіне ветэрынарных лекавых сродкаў. Выкананне гэтых асаблівых праваў павінна падвяргацца кантролю, прадугледжанаму гэтым заканадаўствам Саюза, так м'яса, не падпадае пад сферу дзеяння гэтага Рэгламенту.

(7) Артыкул 13 ДФЕС прызнае, што жывёлы з'яўляюцца разумнымі стотамі. Заканадаўства Саюза аб дабрабыце жывёл патрабуе ад уладальнікаў жывёл, утрымальных жывёл кампетэнтных органаў выконваць патрабаванні да дабрабыту жывёл, каб гарантаваць гуманнае абыходжанне з імі пазбягаць прычынення ім непатрэбнага болю пакут. Гэтыя права заснаваныя на навуковых дадзеных і могуць палепшыць якасць бяспекі харчовых прадуктаў жывёльнага паходжання.

(8) Заканадаўства Саюза аб ахове здароўя раслін рэгулюе пранікненне, пасяленне распаўсюджванне шкоднаму раслін, якія не снуюць або не шырока распаўсюджаны ў Саюзе. Яго мэтай складаецца ў тым, каб абараніць здароўе сельскагаспадарчых культур Саюза дзяржаўных прыватных зялёных насаджэнняў лясоў, адначасова ахоўваючы біяразнастайнасць навакольнага асяроддзя Саюза, а таксама гарантаваць якасць раслінных прадуктаў бяспеку харчовых прадуктаў кармоў, вырабленых з раслін.

(1) Рэгламент (ЕС) № 178/2002 Еўрапейскага парламента Савета ад 28 студзеня 2002 г., які ўстанаўлівае агульныя прынцыпы патрабаванняў харчовага заканадаўства, стварае Еўрапейскае ўпраўленне па бяспецы харчовых прадуктаў і ўстанаўлівае працэдурны ў пытаннях бяспекі харчовых прадуктаў (ОJ L 31), 1.2.2002, с.

- (9) Заканадаўства Саюза аб сродках аховы расл н рэгулюе дазвол, размяшчэнне на рынку, выкарыстанне кантроль за сродкам аховы расл н любым актыўным рэчывам , антыдотам , с нэрг стам , дадатковым фармулянтам ад'ювантам , як яны могуць утрымліваць або як яны могуць утрымліваць складацца. Мэтай гэтых прав лаў з'яўляецца забеспячэнне высокага ўзроўню аховы здароўя чалавека жывёл, а таксама навакольнага асяроддзя шляхам ацэнкі рызык, як яны сродкі абароны расл н, пры адначасовым паляпшэнні функцыянавання рынку Саюза шляхам гарманізацыі прав лаў х размяшчэння на рынку, а таксама паляпшаючы сельскагаспадарчую вытворчасць.
- (10) Дырэктыва 2001/18/EC Еўрапейскага парламента Савета (1) Рэгламент (EC) № 1829/2003 Еўрапейскага парламента Савета (2) прадугледжваюць папярэдні дазвол, магчыма адсочванне маркіроўку ГМА генетычна мадыфікаваных прадуктаў харчавання корму. ГМА, як яны не прызначаны для непасрэднага спажывання, так як насенне, як яны выкарыстоўваюцца ў якасці зыходнага матэрыялу для вытворчасці прадуктаў харчавання кармоў, могуць быць дазволены ў адпаведнасць з Дырэктывай 2001/18/EC або ў адпаведнасць з Рэгламентам (EC) № 1829/2003. Незалежна ад юрыдычнай асновы, згодна з якой ГМА могуць быць дазволеныя, павінны прымяняцца аднолькавыя правы аф цыйнага кантролю.
- (11) Заканадаўства Саюза аб арганічнай вытворчасці маркіроўку арганічных прадуктаў забяспечвае аснову для ўстойлівага развіцця арганічнай вытворчасці на равана на ўклад у ахову прыродных рэсурсаў, бязнастойнасці дабрабыту жывёл, а таксама развіцця сельскагаспадарчай раёнаў.
- (12) Заканадаўства Саюза аб сельскагаспадарчых схемах якасці сельскагаспадарчай прадукцы харчовых прадуктаў дэталі куды прадукты харчовыя прадукты, як яны вырошчваюцца вырабляюцца ў адпаведнасць з дакладным спецыфікацыям, адначасова заахвочваючы разнастайную сельскагаспадарчую вытворчасць, абараняючы назвы прадуктаў нфармууючы спажыўцоў аб спецыфічным характары сельскагаспадарчай прадукцы харчовых прадуктаў.
- (13) Заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку заснавана на прынцыпе, што аператары на ўсіх этапах вытворчасці, перапрацоўкі размеркавання, як яны знаходзяцца пад кантролем, нясуць адказнасць за забеспячэнне адпаведнасці патрабаванням, як яны адносяцца да х дзейнасці, устаноўленым аграхарчовай ланцужком Саюза. заканадаўства.
- (14) Правы Саюза аб маркетынговых стандартах рыбалоўства акавальтэры забяспечваюць устойлівае выкарыстанне прадуктаў рэальнага зацікаўлення паўнага патэнцыялу ўнутранага рынку; яны спрыяюць маркетынгам дзейнасці, заснаванай на сумленнай канкурэнцыі, тым самым дапамагаючы павысіць рэнтабельнасць вытворчасці. Гэтыя правы забяспечваюць выкананне аднолькавых патрабаванняў як для мпарту, так для прадуктаў, як яны паходзяць з тэрыторыі Саюза. Правы Саюза аб маркетынговых стандартах сельскагаспадарчай прадукцы спрыяюць паляпшэнню эканамічных умоў вытворчасці збыту, а таксама якасці такой прадукцы.
- (15) Адказнасць за выкананне заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку ляжыць на дзяржавах-членах, чыя кампетэнтныя органы праз арганізацыю аф цыйнага кантролю кантралююць правяраюць эфектыўнае выкананне выкананне адпаведных патрабаванняў Саюза.
- (16) Рэгламент (EC) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета (3) устанавіў адзіную заканадаўчую базу для арганізацыі аф цыйнага кантролю. Гэтая структура значна павысіла эфектыўнасць аф цыйнага кантролю, выкананне заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку ўзровень абароны ад рызык для здароўя людзей, жывёл расл н дабрабыту жывёл у Саюзе, а таксама ўзровень аховы навакольнага асяроддзя ад рызык. як яны могуць узнёсць з-за ГМА сродкаў аховы расл н. Ён таксама забяспечыў кансалідаваную заканадаўчую базу для падтрымкі комплекснага падыходу да ажыццяўлення аф цыйнага кантролю па ўсёй аграхарчовай ланцужку.

⁽¹⁾ Дырэктыва 2001/18/EC Еўрапейскага парламента Савета ад 12 сакавіка 2001 г. аб наўмысным выкарыстанні ў навакольнае асяроддзе генетычна мадыфікаваных арганізмаў аб адмене Дырэктывы Савета 90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, стар. 1).

⁽²⁾ Рэгламент (EC) № 1829/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб генетычна мадыфікаваных харчовых прадуктах кармах (OJ L 268, 18.10.2003, стар. 1).

⁽³⁾ Рэгламент (EC) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красавіка 2004 г. аб аф цыйным кантролі, як ажыццяўляецца для забеспячэння правёркі захавання заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў аховы здароўя дабрабыту жывёл (OJ L 165, 30.4.2004 г.), стар.

- (17) Ёсць шэраг палажэнняў у заканадаўстве Саюза аб аграхарчовай ланцужку, выкананне якіх не рэгулюецца або толькі часткова рэгулюецца Рэгламентам (ЕС) № 882/2004. У прыватнасці, спецыяльныя правы аф цыйнага кантролю былі захаваны ў Рэгламенце (ЕС) № 1069/2009 Еўрапейскага парламента Савета (1). Здароўе раслін таксама ў значнай ступені выходзіць за рамкі Рэгламенту (ЕС) № 882/2004 з некаторымі правамі аф цыйнага кантролю, выкладзенымі ў Дырэктыве Савета 2000/29/ЕС (2).
- (18) Дырэктыва Савета 96/23/ЕС (3) таксама прадугледжвае вельмі падрабязны набор прав, якія ўсталявалі ваюць, між іншым, мінімальную частату аф цыйнага кантролю спецыяльныя меры прымусу, якія прымяюцца ў выпадках невыканання.
- (19) Каб рацыяналізаваць спрасціць агульную заканадаўчую базу, адначасова ўключыцца да лепшага рэгулявання, правы, якія прымяняюцца да аф цыйнага кантролю ў пэўных галінах, павінны быць інтэграваныя ў адзіную заканадаўчую базу для аф цыйнага кантролю. З гэтай мэтай Рэгламент (ЕС) № 882/2004 павінен быць перапрацаваны, каб уключыць у яго аф цыйны кантроль у пэўных галінах, павінны быць адменены заменены гэтымі Рэгламентам.
- (20) Гэты Рэгламент павінен быць накіраваны на стварэнне ўзгодненай асновы Саюза для арганізацыі аф цыйнага кантролю аф цыйнай дзейнасці, акрамя аф цыйнага кантролю, па ўсёй аграхарчовай ланцужку, прымаючы пад увагу правы аф цыйнага кантролю, выкладзеныя ў Рэгламенце (ЕС) № 882/2004 ў адпаведным галіновым заканадаўстве, а таксама вопыт, атрыманы ў выніку прымянення гэтых прав.
- (21) Правы, якія ўсталявалі ваюць патрабаванні да ўстойлівых вагаў выкарыстання сродкаў аховы раслін, выкладзеныя ў Дырэктыве 2009/128/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (4), уключаюць у сябе артыкул 8 палажэнні аб інспекцыі прымяненне абсталявання, якое будзе працягваць прымяняцца, пакуль правы аф цыйнага кантролю гэтага Палажэння не прымяняюцца да гэтай інспекцыйнай дзейнасці.
- (22) Для правяркі захавання прав лаў адзінай арганізацыі рынкаў сельскагаспадарчай прадукцыі (ворныя культуры, вольныя культуры, алеі, сады, насады, гародніна, хмель, малако, малочныя прадукты, ялавічына, цяляціна, авечае казнае мяса мёд), ужо дзейныя адпаведныя спецыфічныя стандарты кантролю. Такім чынам, гэты Рэгламент не павінен прымяняцца да правяркі адпаведнасці Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013 Еўрапейскага парламента Савета (5), які рэгулюе агульныя арганізацыі рынкаў сельскагаспадарчай прадукцыі, за выключэннем выпадкаў кантролю, якія праводзіцца ў дачыненні да стандартам маркетынгу ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 1306/2013 Еўрапейскага парламента Савета (6) паказваюць на магчымыя выпадкі махлярства або падману.
- (23) Некаторыя азначэнні, усталяваныя ў цяперашні час у Рэгламенце (ЕС) № 882/2004, павінны быць адаптаваны з улікам больш шырокай сферы дзеяння гэтага Рэгламенту, каб прывесці іх у адпаведнасць з тым, якія выкладзены ў іншых актах Саюза, ўдакладніць іх або, пры неабходнасці, замяніць тэрмінамі, якія маюць рознае значэнне ў розных сектарах.
- (24) Калі заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку патрабуе ад кампетэнтных органаў правяраць, што аператары выконваюць адпаведныя правы Саюза што жывёлы або тавары адпавядаюць спецыфічным патрабаванням для мэтаў выдачы аф цыйных сертыфікатаў або атэстацый, такая праверка адпаведнасці павінна праводзіцца ланцужкам аф цыйным кантролем.

⁽¹⁾ Рэгламент (ЕС) № 1069/2009 Еўрапейскага парламента Савета ад 21 кастрычніка 2009 г., які ўсталяваў вагі правы аховы здароўя ў дачыненні да пачатковых прадуктаў жывёльнага паходжання прадуктаў, атрыманых ад іх, не прызначаных для спажывання чалавекам, адмяняе Рэгламент (ЕС) № 1774/2002 (Жывёлы Палажэнне аб пачатковых прадуктах) (ОJ L 300, 14.11.2009, стар. 1).

⁽²⁾ Дырэктыва Савета 2000/29/ЕС ад 8 мая 2000 г. аб ахоўных мерах супраць нтрадукцыі ў Супольнасць арганізмаў, шкодных для раслін або раслінных прадуктаў, супраць хімічнага забруджвання ў Супольнасць (ОJ L 169, 10.7.2000, стар. 1).

⁽³⁾ Дырэктыва Савета 96/23/ЕС ад 29 красавіка 1996 г. аб мерах па маніторынгу некаторых рэчываў у хімічных і жывых жывёлах прадуктах жывёльнага паходжання аб адмене Дырэктываў 85/358/ЕЭС 86/469/ЕЭС рашэнняў 89/187/ЕЭС 91/664/ЕЭС (ОJ L 125, 23.5.1996, стар. 10).

⁽⁴⁾ Дырэктыва 2009/128/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 21 кастрычніка 2009 г., якая ўсталявае аснову для дзеянняў Супольнасць арганізацыі рынкаў сельскагаспадарчай прадукцыі (ОJ L 309, 24.11.2009, стар. 71).

⁽⁵⁾ Рэгламент (ЕС) № 1308/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г. аб стварэнні агульнай арганізацыі рынкаў сельскагаспадарчай прадукцыі адмене рэгламентаў Савета (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 (ЕС) № 1234/2007 (ОJ L 347, 20.12.2013, стар. 671).

⁽⁶⁾ Рэгламент (ЕС) № 1306/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г. аб фарміраванні маніторынгу агульнай сельскагаспадарчай палітыцы адмене рэгламентаў Савета (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 (ЕС) № 485/2008 (ОJ L 347, 20.12.2013, стар. 549).

- (25) Заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцугу дадаткова ўскладае на кампетэнтныя органы дзяржаў-членаў спецыялызаваныя задачы па ахове здароўя жывёл, здароўя раслін, дабрабыту жывёл, а таксама па ахове навакольнага асяроддзя ў дачыненні да ГМА раслін і прадукты абароны. Гэтыя задачы ўключаюць сабой дзейнасць у грамадскіх сферах, якую кампетэнтныя органы дзяржаў-членаў павінны выконваць з мэтай ліквідацыі, стрымліваць ваньня або памяншэння любой небяспекі, якая можа паўстаць для здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або таксама для навакольнага асяроддзя. Гэтыя дзейнасці афцыйныя вядуць дзейнасць, якая ўключае выдачу дазволу або ўзгадненняў, эпідэміялагічны нагляд, маніторынг, ліквідацыю стрымліваць ваньня хвароб або шкоднага каў, а таксама выдачу афцыйных сертыфікатаў або атэстацый, рэгулююцца тым жа сектаральнымі правіламі, якая выконваюцца праз афцыйны кантроль, таксама чынам, гэтым Палажэннем.
- (26) Кампетэнтныя органы павінны быць прызначаны дзяржавам-членам для ўсіх абласцей, якая ўваходзіць у сферу дзеяння гэтага Рэгламенту. Нягледзячы на тое, што дзяржавы-члены лепш за ўсё могуць вызначыць вырашыць, якая кампетэнтны орган або органы прызначыць для кожнай вобласці або яе часткі, яны таксама павінны прызначыць адзіны орган, якая для кожнай вобласці або часткі тэрыторыі забяспечвае належным чынам скаардынаваную сувязь з іншымі Кампетэнтныя органы дзяржаў-членаў з Камісіяй.
- (27) Для ажыццяўлення афцыйнага кантролю, накіраванага на праверку правільнага прымянення заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцугу іншай афцыйнай дзейнасці, даручанай уладам дзяржаў-членаў заканадаўствам Саюза аб аграхарчовай ланцугу, дзяржавы-члены павінны прызначыць кампетэнтныя органы, якая дзейнічаюць у грамадскіх сферах, маюць належныя рэсурсы абсталявання, а таксама прапаноўваюць гарантыі бесстароннасці прафесіяналаў зму. Кампетэнтныя органы павінны забяспечваць якасць, паслядоўнасць і эфектыўнасць афцыйнага кантролю.
- (28) Для правільнага прымянення забяспечэння выканання правілаў, якая ўваходзіць у сферу дзеяння гэтага Палажэння, неабходна адпаведнае веданне як гэтых правілаў, так і правілаў гэтага Палажэння. Таму важна, каб персанал, якая ажыццяўляе афцыйны кантроль іншую афцыйную дзейнасць, рэгулярна праходзіць у навучанне дзеючаму заканадаўству ў адпаведнасці са сферамі кампетэнцыі, а таксама абавязкам, якая вынікае з гэтага Палажэння.
- (29) Кампетэнтныя органы павінны праводзіць унутраныя аўдыты або даручаць правядзенне аўдытаў адзінаму, каб пераканацца ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем. Гэтыя правілы павінны праводзіцца празрыста падлягаць незалежнаму кантролю.
- (30) Аператары павінны мець права, у адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам, абскардзіць рашэнні, прынятыя кампетэнтнымі ўладамі. Кампетэнтныя органы павінны інфармаваць аператараў аб гэтым праве.
- (31) Кампетэнтныя органы павінны гарантаваць, што персанал, адказны за афцыйны кантроль, не раскрывае інфармацыю, атрыманую падчас выканання гэтага кантролю, калі такая інфармацыя знаходзіцца пад прафесійнай таямніцай. Калі няма пераважнай зацікаўленасці, каб апраўдаць раскрыццё інфармацыі, прафесійная таямніца павінна ўключаць інфармацыю, якая падарвала б мэты інспекцый, расследаванняў або аўдытаў, абарону камерцыйных сфераў або абарону судовых разглядаў юрыдычных кансультацый. Аднак прафесійная таямніца не павінна перашкаджаць кампетэнтным органам публікаваць фактычную інфармацыю аб выніках афцыйнага кантролю ў дачыненні да асобных аператараў, калі адпаведнаму аператару было дазволена пракаментыраваць гэта да раскрыцця інфармацыі так жа каментарыі былі прыняты да ўвагі або апублікаваны разам з інфармацыяй, якая раскрываецца кампетэнтным органам. Неабходнасць захавання прафесійнай таямніцы таксама не шкодзіць абавязкацельству кампетэнтных органаў інфармаваць шырокую грамадскасць, калі ёсць разумныя падставы падазраваць, што прадукт харчавання або корм могуць прадстаўляць небяспеку для здароўя ў адпаведнасці з артыкулам 10 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002 год. Права фізічных асоб на абарону персанальных даных, якая гэта прадугледжана ў Дырэктыве 95/46/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1), не павінна закранацца дадзеным Рэгламентам. Гэтыя правілы таксама не павінны закранаць сфераў, калі раскрыццё патрабуецца згодна з заканадаўствам Саюза або нацыянальным заканадаўствам.
- (32) Кампетэнтныя органы павінны праводзіць афцыйны кантроль рэгулярна, на аснове рызыкі з належнай частатой, ва ўсіх сектарах ў дачыненні да ўсіх аператараў, вядуць дзейнасць, жывёл тавараў, якая рэгулююцца заканадаўствам Саюза аб аграхарчовай ланцугу. Частата афцыйнага кантролю павінна быць устаноўлена кампетэнтным органам з улікам неабходнасці карэктаваць роўнасць намаганняў па кантроль ў залежнасці ад рызыкі чаканага ўзроўню адпаведнасці ў розных сферах.

⁽¹⁾ Дырэктыва 95/46/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 24 кастрычніка 1995 г. аб абароне асоб у сувязі з апрацоўкай персанальных даных аб свабодным перамяшчэнні такіх даных (ОJ L 281, 23.11.1995 г., с. 31).

у тым л ку магчымыя парушэнн заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцугу, учыненыя шляхам махлярства або падману. Адпаведна, верагоднасць невыканання ўс х абласцей заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку, як я ўваходзяць у сферу дзеяння гэтага Палажэння, пав нна ўл чвацца пры карэцц роўцы мер кантролю. Аднак у некаторых выпадках ў сувяз з выдачай аф цыйнага сертыф ката або атэстацы , што з'яўляецца перадумовай для размяшчэння на рынку або для перамяшчэння жывёл або тавараў, заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку патрабуе, каб аф цыйны кантроль праводз ўся выконваецца незалежна ад узроўню рызык або верагоднасць невыканання. У так х выпадках частата аф цыйнага кантролю вызначаецца неабходнасцю сертыф кацы або атэстацы .

- (33) Для захавання эфектыўнасць аф цыйнага кантролю пры правярцы адпаведнасць не пав нна быць паведамлена перад правядзеннем кантролю, за выключэннем выпадкаў, кал такое папярэдняе паведамленне абсалютна неабходна для правядзення кантролю (напрыклад, у выпадку тых аф цыйных кантроль, як праводз цца на бойнях падчас забойных аперацый, як я патрабуюць пастаяннай або рэгулярнай прысутнасць персаналу або прадстаўн коў кампетэнтных органаў у памяшканнях аператара), або характар дзейнасць аф цыйнага кантролю патрабуе адваротнага (як асабл ва ў выпадку з аўдытарскай дзейнасцю).
- (34) Аф цыйны кантроль пав нен быць дбайным эфектыўным пав нен гарантаваць прав льнае прымяненне заканадаўства Саюза. Ул чваючы, што аф цыйны кантроль можа быць цяжарам для аператараў, кампетэнтныя органы пав нны арган зоўваць праводз цць мерапрыемствы аф цыйнага кантролю з ул кам х нтарэсаў абмяжоўваючы названы цяжар тым, што неабходна для выканання эфектыўнага дзейснага аф цыйнага кантролю.
- (35) Аф цыйны кантроль пав нен ажыццяўляцца незалежным персаналам, як не мае канфл кту нтарэсаў , у прыватнасць , не знаходз цца ўс туацы , якая прама ц ўскосна можа паўплываць на х здольнасць бесстароння выконваць свае прафес йныя абавязк . Таксама пав нны быць прыняты адпаведныя меры для забеспячэння бесстароннасць ў тых выпадках, кал праводз цца аф цыйны кантроль жывёл, тавараў, месцаў або дзейнасць , як я належаць дзяржаўным органам або органам.
- (36) Аф цыйны кантроль пав нен ажыццяўляцца з аднолькавым узроўнем асцярожнасць з боку кампетэнтных органаў дзяржавы-члена, незалежна ад таго, ц прымяняюцца прав лы, як я выконваюцца, да дзейнасць , якая мае дачыненне тольк на тэрыторы гэтай дзяржавы-члена, або да дзейнасць , якая будзе мець уплыў на адпаведнасць заканадаўству Саюза ў дачыненн да жывёл тавараў, як я будуць перамяшчацца або размяшчацца на рынку ў ншай дзяржаве-члене або экспартавацца за межы Саюза. У выпадку экспарту за межы Саюза ад кампетэнтных органаў можа таксама патрабавацца, у адпаведнасць з заканадаўствам Саюза, праверка адпаведнасць жывёл тавараў патрабаванням, устаноўленым трэцяй кра най прызначэння так х жывёл або тавараў. Акрамя таго, што тычыцца ўстанаўлення мадэляў для экспертных сертыф катаў, адпаведныя мплементацыйныя паўнамоцтвы, прадугледжаныя гэтым Рэгламентам, пав нны прымяняцца тольк ў тых выпадках, кал такая сертыф кацыя прадугледжана заканадаўствам Саюза , у прыватнасць , у двухбаковых пагадненнях, заключаных пам ж Саюзам трэцяй кра най або асацыяцыі трэц х кра н.
- (37) Без шкоды патрабаванням адсочвання, выкладзеным у сектаральным заканадаўстве, ў той ступен , якая строга неабходна для арган зацы аф цыйнага кантролю, аператары пав нны мець магчымасць, у выключных абстав нах, патрабаваць ад кампетэнтных органаў дзяржавы-члена паведамлення аб прыбыцц жывёлы тавары з ншай дзяржавы-члена.
- (38) Для забеспячэння прав льнага выканання заканадаўства аб аграхарчовай ланцужку Саюза кампетэнтныя органы пав нны мець паўнамоцтвы ажыццяўляць аф цыйны кантроль на ўс х этапах вытворчасць , перапрацоўк распаўсюджвання жывёл тавараў, як я тычацца гэтага заканадаўства. Каб пераканацца, што аф цыйны кантроль праводз цца старанна эфектыўна, кампетэнтныя органы пав нны таксама мець права праводз цць аф цыйны кантроль на ўс х этапах вытворчасць распаўсюджвання тавараў, рэчываў, матэрыялаў або прадметаў, як я не рэгулююцца заканадаўствам Саюза аб аграхарчовай ланцужку. пакольк неабходна поўнае расследаванне магчымых парушэнняў гэтага заканадаўства выяўленне прычын любога такога парушэння. Для эфектыўнага выканання гэтага аф цыйнага кантролю кампетэнтныя органы пав нны скласць весц сп с або рэестр аператараў, як я падлягаюць кантролю.
- (39) Кампетэнтныя органы дзейн чаюць у нтарэсах аператараў шырокай грамадскасць , гарантуючы, што высок я стандарты абароны, устаноўленыя заканадаўствам Саюза аб аграхарчовай ланцужку, паслядоўна захоўваюцца абараняюцца з дапамогай адпаведных прымусовых дзеянняў, а таксама праверка захавання такога заканадаўства па ўсёй аграхарчовай ланцужку праз аф цыйны кантроль. Кампетэнтныя органы, а таксама ўпаўнаважаныя органы ф з чныя асобы, як м

пэўныя задачы былі дэлежаваны, таму павінны несаджана перадавацца апэратарам грамадскаму ўцэлым за эфектыўнасць дзейнасць аф цыйнага кантролю, якія выконваюць. Яны павінны забяспечваць доступ да нфармацыі аб арганізацыі правядзення аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасці, а таксама рэгулярна публікаваць нфармацыю аб аф цыйным кантролі атрыманых выніках. Кампетэнтныя органы павінны таксама, пры выкананні пэўных умоў, мець права публікаваць або рабчы даступнай нфармацыю аб рэйтынг асобных апэратараў на аснове вынікаў аф цыйнага кантролю. Выкарыстанне рэйтынгавых схем дзяржавам-членам павінна быць дазволена заахвочвацца ў якасці сродку павышэння празрыстасці па аграхарчовай ланцужку пры ўмове, што такія схемы забяспечваюць належныя гарантыі справядлівасці, паслядоўнасці, празрыстасці аб'ектыўнасці. Кампетэнтныя органы павінны мець неабходныя меры для таго, каб рэйтынг дакладна адлюстроўваў фактычны ўзровень адпаведнасці; у прыватнасці, варта заахвочваць кампетэнтныя органы да забеспячэння таго, каб рэйтынг грунтаваўся на выніках некалькіх аф цыйных праверак або, калі рэйтынг грунтаваўся на выніках аднаго аф цыйнага кантролю, вынікі неспрыяльныя, каб праводзілася наступныя аф цыйныя кантролі. у разумны тэрмін. Празрыстасць крытэрыяў ацэнкі асабліва неабходная, каб можна было параўноўваць лепшыя практыкі з часам разглядаць развіццё паслядоўнага падыходу на ўзроўні Саюза.

- (40) Вельмі важна, каб кампетэнтныя органы, а таксама ўпаўнаважаныя органы фінансавыя асобы, якім былі дэлежаваны пэўныя задачы, забяспечвалі правяралі эфектыўнасць паслядоўнасць аф цыйнага кантролю, якія выконваюць. Для гэтага яны павінны дзейнічаць на аснове п'яроўнасці задакументаваных працэдур прадастаўляць нфармацыю інструкцыі супрацоўнікам, якія ажыццяўляюць аф цыйны кантроль. Яны таксама павінны мець адпаведныя задакументаваныя працэдурны механізмы для пастаяннай праверкі эфектыўнасці паслядоўнасці хімічных дзеянняў прыняцця карэкцыйных мер пры выяўленні недахопаў.
- (41) Каб палегчыць выяўленне выпадкаў неадпаведнасці спрасціць прыняцце карэкцыйных дзеянняў адпаведным апэратарам, вынікі аф цыйнага кантролю павінны быць запісаны ў п'яроўнай форме, а копія павінна быць прадастаўлена апэратару па запыце. Калі аф цыйны кантроль патрабуе пастаяннай або рэгулярнай прысутнасці супрацоўнікаў кампетэнтных органаў для кантролю за дзейнасцю апэратара, п'яроўнасці запіс кожнай асобнай інспекцыі або наведвання апэратара будзе непарапарцыйным. У такіх выпадках п'яроўнасці запісы павінны быць падрыхтаваны з частатой, якая дазваляе кампетэнтным органам апэратару рэгулярна нфармаваць аб узроўні адпаведнасці неадкладна паведамляць аб любых выяўленых недахопах або неадпаведнасці.
- (42) Апэратары павінны ў поўнай меры супрацоўнічаць з кампетэнтнымі органамі, ўпаўнаважанымі органамі або фінансавымі асобамі, якім былі дэлежаваны пэўныя задачы, каб забяспечыць бесперабойнае выкананне аф цыйнага кантролю даць магчымасць кампетэнтным органам выконваць ншыя аф цыйныя дзеянні. Апэратары, адказныя за груз, які ўвозіцца ў Саюз, павінны прадаставіць усю даступную нфармацыю, якая адносіцца да гэтага грузу. Усе апэратары павінны прадастаўляць у кампетэнтныя органы як мінімум нфармацыю, неабходную для дэнтыфікацыі сябе, сваёй дзейнасці апэратараў, якія яны пастаўляюць якасці.
- (43) Гэты Рэгламент устанавіць адзіную заканадаўчую базу для арганізацыі аф цыйнага кантролю для праверкі адпаведнасці заканадаўству Саюза аб аграхарчовай ланцужку ва ўсіх сферах, якія ахопліваюць такое заканадаўства. У некаторых з гэтых абласцей заканадаўства Саюза ўстанавіць адзіную падрабязную патрабаванні, якія патрабуюць спецыяльных навыкаў спецыяльных сродкаў для правядзення аф цыйнага кантролю. Каб пазбегнуць рознай практыкі правапрымянення, якая можа прывесці да нераўнамернай абароны здароўя людзей, жывёл, раслін, дабрабыту жывёл, што тычыцца ГМА сродкаў аховы раслін, таксама навакольнага асяроддзя, парушыць функцыянаванне ўнутранага рынку жывёл тавараў, якія ўваходзяць у сферу дзеяння гэтага Рэгламенту, скажаюць канкурэнцыю, Камісія павінна мець магчымасць дапоўніць правы, выкладзеныя ў гэтым Рэгламенце, шляхам прыняцця спецыяльных аф цыйных правілаў кантролю, здольных задаваць патрэбы кантролю гэтых абласцей. У прыватнасці, такія правы павінны ўстанавіць канкрэтныя патрабаванні да выканання аф цыйнага кантролю мінімальную частату такога кантролю, спецыяльныя або дадатковыя меры да тых, што прадугледжаны гэтым Палажэннем, якія кампетэнтныя органы павінны прымаць у адносінах да выпадкаў неадпаведнасці, канкрэтныя абавязкі задачы кампетэнтных органаў у дадатак да прадугледжаных гэтым Палажэннем канкрэтных крытэрыяў для запуску механізму адміністрацыйнай дапамогі, прадугледжанага гэтым Палажэннем. У ншых выпадках такія дадатковыя правы могуць стаць неабходнымі для таго, каб забяспечыць больш дэталёвую аснову для выканання аф цыйнага кантролю ў дачыненні да харчовых прадуктаў кармоў, калі з'яўляецца новая нфармацыя аб рызыках для здароўя чалавека або жывёл, або ў дачыненні да ГМА раслін ахоўныя прадукты, а таксама для навакольнага асяроддзя, паказваючы, што пры адсутнасці агульных спецыфікацый для правядзення аф цыйнага кантролю ва ўсіх дзяржавах-членах, кантроль не забяспечыць чаканы ўзровень абароны ад гэтых рызык, якія гэта прадугледжана аграхарчовай Саюза ланцуговае заканадаўства.

- (44) Каб забяспечыць эфектыўную арганізацыю аф цыйнага кантролю, ахопленнага дадзеным Рэгламентам, дзяржавы-члены павінны мець права вызначыць найбольш прыдатны персанал для правядзення такога кантролю пры ўмове, што высокі ўзровень аховы здароўя людзей, жывёл і раслін дабрабыту жывёл забяспечваецца па ўсёй аграхарчовай ланцугу выконваюцца міжнародныя стандарты абавязальнасці. Тым не менш, у некаторых выпадках, калі спецыяльныя навыкі неабходныя для забеспячэння надзейнага выніку аф цыйнага кантролю, дзяржавы-члены павінны быць абавязаны звяртацца да аф цыйных ветэрынараў, спецыялістаў па г г ене раслін або іншых спецыяльна прызначаных асоб. Гэта павінна адбывацца без шкоды для магчымасці дзяржаў-членаў таксама выкарыстоўваць аф цыйных ветэрынараў (у тым ліку для аф цыйнага кантролю хатняй птушкі і зайцападобных), спецыялістаў па г г ене раслін або іншых спецыяльна прызначаных асоб у выпадках, калі гэта не патрабуецца ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем.
- (45) З мэтай распрацоўкі новых метадаў кантролю ў дачыненні да аф цыйнага кантролю за вытворчасцю мяса кампетэнтным органам павінна быць дазволена прымаць нацыянальныя меры для рэалізацыі латных праектаў, якія абмежаваныя па часе аб'ёме. Такія меры павінны гарантаваць, што кампетэнтныя органы правяраюць, што аператары выконваюць усё асноўныя палажэнні, якія прымяняюцца да вытворчасці мяса, у тым ліку патрабаванне, каб мяса было бяспечным прыдатным для спажывання чалавекам. Для таго, каб Камісія дзяржавы-члены мелі магчымасць ацаніць уплыў такіх нацыянальных мер выкасаць сваё меркаванне да іх прыняцця, а таксама прыняць найбольш прыдатныя меры, гэтыя меры павінны быць паведамлены ў Камісію ў адпаведнасць з для эт артыкулаў 5 і 6 Дырэктывы (ЕС) 2015/1535 Еўрапейскага парламента Савета (1).
- (46) Кампетэнтныя органы павінны мець магчымасць дэлегаваць частку сваіх задач іншым органам. Павінны быць устаноўлены адпаведныя ўмовы для забеспячэння бесстароннасці, якасці паслядоўнасці аф цыйнага кантролю і нашай аф цыйнай дзейнасці. Дэлегаваны орган, у прыватнасці, павінен быць акрэдытаваны ў адпаведнасць са стандартамі міжнароднай арганізацыі па стандартызацыі (ISO) для правядзення праверак.
- (47) Для забеспячэння надзейнасці паслядоўнасці аф цыйнага кантролю іншых аф цыйных дзеянняў ва ўсім Саюзе метады, якія выкарыстоўваюцца для адбору проб лабараторных аналізаў, выпрабаванняў дыягностыкі, павінны адпавядаць навуковым стандартам, задавальваюць канкрэтныя аналітычныя, выпрабавальныя дыягнастычныя патрэбы лабараторыі. Зацэкаваныя, а таксама прапанаваныя абгрунтаваныя надзейныя аналітычныя, тэставыя дыягнастычныя вынікі. Варта ўсталяваць дакладныя правілы для выбару метаду, які будзе выкарыстоўвацца, калі больш чым адзін даступны з розных крыніц, такіх як ISO, Еўрапейская міжземнаморская арганізацыя па ахове раслін (EPPO), міжнародная канвенцыя па ахове раслін (IPPC), Сусветная арганізацыя па ахове здароўя жывёл (OIE), Еўрапейскі саюз нацыянальныя даведаныя лабараторыі або нацыянальнае заканадаўства.
- (48) Аператары, чые жывёлы або тавары падлягаюць адбору пробаў, аналізу, тэсту або дыягностыцы ў кантэксце аф цыйнага кантролю, павінны мець права на другое экспертнае заключэнне за свой кошт. Такое права павінна дазваляць аператару запытаць дакументальную праверку іншым экспертам першапачатковага ўзяцця проб, аналізу, тэсту або дыягностыкі, а таксама паўторнага аналізу, тэсту або дыягностыкі частак пробнага матэрыялу, узятага першапачаткова, за выключэннем выпадкаў такога другога аналізу, тэсту або дыягностыкі тэхнічна немагчымы або не мае значэння. Так будзе, у прыватнасці, калі распаўсюджанасць небяспек асабліва нізка ў жывёлах або таварах, або х размеркаванне асабліва рэдкае або нерэгулярнае з мэтай ацэнкі прысутнасці каранцінных арганізмаў або, у залежнасці ад выпадку, для выканання міжкраівага аналізу.
- (49) У мэтах выканання аф цыйнага кантролю за гандлем, які адбываецца праз Інтэрнэт або іншыя дыстанцыйныя сродкі, кампетэнтныя органы павінны мець магчымасць атрымаць узоры праз ананімныя заказы (таксама вядомыя як таёмны пакупкі), якія затым могуць быць прааналізаваны, пратэставаны або падлягаюць правярцы адпаведнасці. Кампетэнтныя органы павінны прыняць усе меры для захавання правоў аператараў на паўторнае экспертыза.
- (50) Лабараторыі, прызначаныя кампетэнтным органам для правядзення аналізаў, выпрабаванняў дыягностыкі ўзораў, узятых у кантэксце аф цыйнага кантролю нашай аф цыйнай дзейнасці, павінны валодаць вопытам, абсталяваннем, інфраструктурай і персаналам для выканання такіх задач па самым высокім стандартам. Для забеспячэння абгрунтаваных надзейных вынікаў гэтыя лабараторыі павінны быць акрэдытаваны на выкарыстанне гэтых метадаў у адпаведнасць са стандартамі EN ISO/IEC 17025 «Агульныя

(1) Дырэктыва (ЕС) 2015/1535 Еўрапейскага парламента Савета ад 9 верасня 2015 г., якая ўстанаўлівае парадак прадастаўлення інфармацыі ў галіне тэхнічных рэгламентаў праваў паслуг інфармацыйнага грамадства (ОJ L 241, 17.9.2015 г., стар. 1).

патрабаванн да кампетэнтнасц выпрабавальных кал бровачных лабараторый». Акрэдытацыя пав нна праводз цца нацыянальным органам па акрэдытацы , як дзейн чае ў адпаведнасц з Рэгламентам (ЕС) № 765/2008 Еўрапейскага парламента Савета (1).

- (51) У той час як акрэдытацыя з'яўляецца нструментам выбару для забеспячэння высока х паказчыкаў аф цыйных лабараторый, гэта таксама складаны дараг працэс, як прывядзе да непарарцаўнай нагрук на лабараторыю ў тых выпадках, кал метад лабараторнага анал зу, тэсту або дыягностык асабл ва просты ў выкананн не патрабуе спецыяльных працэдур або абсталявання, як у выпадку выяўлення трых нел у кантэксце праверк , пры пэўных умовах, у тых выпадках, кал лабараторыя праводз цць тольк анал зы, анал зы або дыягностыку ў кантэксце ншай аф цыйнай дзейнасц , а не аф цыйнага кантролю.
- (52) У мэтах забеспячэння г бкасц прапарцыянальнасц падыходу, у прыватнасц , для лабараторый аховы здароўя жывёл расл н, варта прадугледзець прыняцце адступленняў, нак равных на тое, каб некаторыя лабараторы не атрымал акрэдытацыю для ўс х метадаў, як я яны выкарыстоўваюць. Асабл ва гэта адбываецца там, дзе няма правяранных метадаў выяўлення асобных шкодн каў расл н. Акрамя таго, акрэдытацыя лабараторы на ўсе метады, як я яна пав нна выкарыстоўваць у якасц аф цыйнай лабараторы , можа быць не адразу даступная ў тых выпадках, кал неабходна выкарыстоўваць новыя або нядаўна мадыф каваныя метады, у выпадках узн кнення рызык або ў надзвычайных с туацыях. Таму пры пэўных умовах аф цыйным лабараторыям пав нна быць дазволена праводз цць анал зы, выпрабаванн дыягностыку для кампетэнтных органаў, перш чым яны атрымаюць адпаведную акрэдытацыю.
- (53) Аф цыйны кантроль, як праводз цца ў дачыненн да жывёл тавараў, як я ўвозяцца ў Саюз з трэц х кра н, мае ключавое значэнне, пакольк гэты кантроль забяспечвае захаванне заканадаўства, якое дзейн чае ў Саюзе, , у прыватнасц , прав лаў, устаноўленых для аховы здароўя чалавека, жывёл расл н, дабрабыту жывёл , што тычыцца ГМА сродкаў абароны расл н, таксама навакольнага асяроддзя. Так аф цыйны кантроль пав нен праводз цца да таго, як жывёлы або тавары будуць выпушчаны ў вольны абарот у межах Саюза. Частата правядзення аф цыйнага кантролю пав нна адэкватна ўл чваць рызык для здароўя чалавека, жывёл расл н, дабрабыту жывёл навакольнага асяроддзя, як я могуць прадстаўляць жывёлы тавары, як я ўвозяцца ў Саюз, прымаючы пад увагу г сторыю адпаведнасц аператара патрабаванням, прадугледжаным у аграпрамысловым парадку Саюза. заканадаўства аб харчовай ланцугу, кантроль, як ўжо ажыццяўляецца ў дачыненн да гэтых жывёл тавараў у адпаведнай трэцяй кра не, гаранты , дадзеныя гэтай трэцяй кра най, што жывёлы тавары, як я экспартуюцца ў Саюз, адпавядаюць патрабаванням, выкладзеным у заканадаўстве Саюза.
- (54) Неабходна прадугледзець катэгоры жывёл тавараў, як я заўсёды пав нны быць прадстаўлены на памежным кантрол для правядзення аф цыйнага кантролю перад х уездам у Саюз. Неабходна таксама прадугледзець магчымасць патрабавання, каб ншыя катэгоры тавараў часова падпарадкоўвал ся так м жа патрабаванням у с лу спецыяльных мер з гэтай мэтай, а таксама магчымасць патрабаваць, каб некаторыя ншыя катэгоры тавараў, ў прыватнасц , некаторыя харчовыя прадукты як я змяшчаюць як прадукты расл ннага паходжання, так прадукты перапрацоўк жывёльнага паходжання (кампаз цыйныя прадукты), заўсёды падлягаюць аф цыйнаму кантролю на памежным кантрол перад х уездам у Саюз.
- (55) Ул чваючы рызыку для здароўя людзей, жывёл або расл н, дабрабыту жывёл або навакольнага асяроддзя, якую могуць прадстаўляць пэўныя жывёлы або тавары, яны пав нны падвяргацца спецыяльнаму аф цыйнаму кантролю, як праводз цца ў дачыненн да х пры ўездзе ў Саюз. Дзеючыя прав лы Саюза патрабуюць правядзення аф цыйнага кантролю на межах Саюза для праверк захавання стандартаў здароўя чалавека, здароўя жывёл дабрабыту жывёл, як я прымяняюцца да жывёл, прадуктаў жывёльнага паходжання, зародкавых прадуктаў пабочных прадуктаў жывёльнага паходжання, што расл ны расл нныя прадукты адпавядаюць патрабаванням ф тасан тарны патрабаванн . Узмоцнены кантроль пры ўвозе ў Саюз таксама ажыццяўляецца ў дачыненн да некаторых ншых тавараў, кал гэтага патрабуюць новыя або вядомыя рызык . Асабл васц так х сродкаў кантролю, як я ў цяперашн час рэгулююцца Дырэктывам Савета 97/78/ЕС (2), 91/496/ЕЕС (3) 2000/29/ЕС, а таксама Пастановай Кам с (ЕС) № 669/2009 (4) пав нны быць прадстаўлены для гэтага Палажэння.
- ⁽¹⁾ Рэгламент (ЕС) № 765/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 9 л пеня 2008 г., як ўстанаўл вае патрабаванн да акрэдытацы нагляду за рынкам у дачыненн да маркетынгу прадукцы адмяняе Рэгламент (ЕЕС) № 339/93 (ОJ L 218, 13.8.2008 г., с.
- ⁽²⁾ Дырэктыва Савета 97/78/ЕС ад 18 снежня 1997 г., якая ўстанаўл вае прынцыпы арган зацы ветэрынарных праверак прадуктаў, як я паступаюць у Супольн цтва з трэц х кра н (ОJ L 24, 30.1.1998, стар. 9).
- ⁽³⁾ Дырэктыва Савета 91/496/ЕЕС ад 15 л пеня 1991 г., якая ўстанаўл вае прынцыпы арган зацы ветэрынарных праверак жывёл, як я ўвозяцца ў Супольн цтва з трэц х кра н, ўнос цць змяненн ў Дырэктывы 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС 90/675/ЕЕС (ОJ L 268, 24.09.1991 г., с.
- ⁽⁴⁾ Рэгламент Кам с (ЕС) № 669/2009 ад 24 л пеня 2009 г. аб выкананн Рэгламенту (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета адносна ўзмацнення ўзроўню аф цыйнага кантролю за мпартам некаторых прадуктаў харчавання кармоў нежывёльнага паходжання аб унясенн змяненняў у Рашэнне 2006/504/ЕС (ОJ L 194, 25.7.2009, стар. 11).

- (56) У мэтах павышэння эфектыўнасці с тэмы аф цыйнага кантролю Саюза, забеспячэння аптымальнага размеркавання рэсурсаў аф цыйнага кантролю, прызначаных для памежнага кантролю, садзейн чання выкананню заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцугу, агульная нтэграваная с тэма аф цыйнага кантролю на памежным кантролі пасты, як я замяняюць снуючыя разрозненыя структуры кантролю, пав нны быць створаны для апрацоўк ўс х грузаў, як я, ул чваючы рызыку, якую яны могуць несці, пав нны кантралявацца пры х увозе ў Саюз.
- (57) Аф цыйны кантроль пав нен праводзіцца ў дачыненні да грузаў пасля х прыбыцця на памежныя пункты кантролю. Гэтыя аф цыйныя меры кантролю пав нны ўключаць дакументальныя праверкі ўс х партый, у тым л ку электронным сродкам, дзе гэта неабходна, а таксама праверкі асобы ф з чныя праверкі, як я праводзіцца з адпаведнай частатой у залежнасці ад рызык, якую ўяўляе кожная партыя жывёл або тавараў.
- (58) Частата ф з чных праверак пав нна быць вызначана зменена на аснове рызык для здароўя чалавека, жывёл або расл н, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны расл н, таксама для навакольнага асяроддзя. Так падыход пав нен дазволіць кампетэнтным органам выдзяляць рэсурсы для кантролю там, дзе рызыка самая высокая. Частата праверак дэнтэчнасці таксама пав нна быць зменшана або абмежавана праверкай аф цыйнай пячаткі грузу, кал гэта апраўдана зн жэннем рызык, якую ўяўляюць грузы, як я ўвозяць у Саюз. Падыход да праверак асобы ф з чных праверак, заснаваны на рызыцы, пав нен ажыццяўляцца з выкарыстаннем наяўных набораў даных нфармацыі, а таксама камп'ютэрызаваных с тэм збору к равання даным.
- (59) У пэўных выпадках пры ўмове забеспячэння высокага ўзроўню здароўя чалавека, жывёл расл н, дабрабыту жывёл, у дачыненні да ГМА сродкаў абароны расл н, таксама аховы навакольнага асяроддзя, аф цыйны кантроль, як звычайна праводзіцца кампетэнтным органам на мяжы кантрольных пасты могуць ажыццяўляцца на ншых кантрольных пунктах або ншым органам.
- (60) У мэтах арганізацыі эфектыўнай с тэмы аф цыйнага кантролю грузы, як я прыбываюць з трэціх краінаў патрабуюць кантролю пры х уездзе ў Саюз, пав нны суправаджацца агульным сан тарным дакументам (CHED), як будзе выкарыстоўвацца для папярэдняга паведамлення аб прыбыцці грузаў на памежны кантрольны пункт, а таксама рэгістраваць вынікі праведзенага аф цыйнага кантролю рашэнні, прынятыя кампетэнтным органам ў дачыненні да грузу, як яны суправаджаюць. Гэты ж дакумент пав нен выкарыстоўвацца аператарам для афармлення мытным органам пасля правядзення ўс х аф цыйных праверак.
- (61) У некаторых дзяржавах-членах з-за спецыфічных геаграфічных абмежаванняў, так х як доўгае ўзбярэжжа або межы, м н малыя патрабаванні да пунктаў памежнага кантролю цяжка выконваць на пастаяннай аснове. Імпарт неапрацаваных бярвенняў звычайна ажыццяўляецца ў вялікіх аб'ёмах праз спецыялізаваныя парты або кантрольныя пункты з нерэгулярнай частатой, што ўскладняе наяўнасць пастаянна ўкомплектаваных цалкам абсталяваных пунктаў памежнага кантролю. Пав нны быць дазволены адх лены ад м н малыя патрабаванні да пагранічных кантрольных пастоў для забеспячэння эфектыўнага аф цыйнага кантролю канкрэтных неапрацаваных бярвенняў драўніны.
- (62) Аф цыйны кантроль жывёл тавараў, як я ўвозяць у Саюз з трэціх краінаў, пав нен праводзіцца на пунктах памежнага кантролю, прызначаных дзяржавам-членам ў адпаведнасці з наборам м н малыя патрабаванняў. Прызначэнне так х пасад пав нна быць адменена або прыпынена, кал яны больш не адпавядаюць м н малым патрабаванням або кал х дзейнасць можа прадстаўляць небяспеку для здароўя людзей, жывёл або расл н, дабрабыту жывёл або, у выпадку ГМА сродкаў аховы расл н, таксама да навакольнага асяроддзя. Пры прыняцці рашэння аб адкліканні або прыпыненні такога прызначэння неабходна ўлічваць ступень сур'ёзнасці рызык прыняцці прапарцыянальнасці.
- (63) Для забеспячэння аднастайнага прымянення прав лаў аф цыйнага кантролю ў дачыненні да грузаў, як я прыбываюць з трэціх краінаў, пав нны быць устаноўлены агульныя правілы для рэгулявання дзеянняў, як я пав нны прадпрымаць кампетэнтныя органы аператары ў выпадку падазрэнняў у неадпаведнасці ў дачыненні да неадпаведных парты парты, як я могуць прадстаўляць небяспеку для здароўя людзей, жывёл або расл н, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны расл н, таксама для навакольнага асяроддзя.
- (64) Каб пазбегнуць неадпаведнасці дублявання пры правядзенні аф цыйнага кантролю, дазволіць своечасова дэтыфікаваць грузы, як я падлягаюць аф цыйнаму кантролю на памежных кантрольных пунктах ў ншых пунктах кантролю, забяспечыць эфектыўнае выкананне кантролю, пав нна быць забяспечана супрацоўніцтва абмен інфармацыяй паміж кампетэнтным органам, мытным органам ншым адпаведным органам, як я займаюцца грузам, як я прыбываюць з трэціх краінаў.

- (65) Дзяржавы-члены павінны гарантаваць, што дастатковыя фінансавыя рэсурсы заўсёды даступныя для належнага персаналу абсталявання кампетэнтных органаў, які ажыццяўляюць аф цыйны кантроль існуюць аф цыйную дзейнасць. Нягледзячы на тое, што аператары нясуць галоўную адказнасць за тое, каб гэтая дзейнасць выконвалася ў адпаведнасць з заканадаўствам Саюза аб аграхарчовай ланцужку, с тэма ўласнага кантролю, якую яны ўводзяць для гэтай мэты, павінна дапаўняцца спецыяльнай с тэмай аф цыйнага кантролю, якую падтрымлівае кожны член. Дзяржава павінна забяспечыць эфектыўны нагляд за рынкам па ўсёй аграхарчовай ланцужку. Такія с тэма па самой сваёй прыродзе з'яўляецца складанай патрабавальнай да рэсурсаў павінна забяспечвацца стабільным прытокам рэсурсаў для аф цыйнага кантролю на ўзроўні, адпаведным патрэбам праваахоўных органаў у любы момант. Каб паменшыць залежнасць аф цыйнай с тэмы кантролю ад дзяржаўных фінансаў, кампетэнтныя органы павінны збраць зборы або плацяжы для пакрыцця выдаткаў, якія яны нясуць пры правядзенні аф цыйнага кантролю ў дачыненні да пэўных аператараў для некаторых в даў дзейнасць, для якіх заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку патрабуе рэгістрацыі або зацвярджэння ў адпаведнасць з правамі Саюза па гэтых харчовых прадуктах кармоў або правамі, якія рэгулююць здароўе раслін. З аператараў таксама павінны спаганяцца зборы або зборы для кампенсцыі выдаткаў на аф цыйны кантроль, які праводзіцца ў сувязі з выдачай аф цыйнага сертыфіката або атэстацыі, выдаткаў на аф цыйны кантроль, які праводзіцца кампетэнтнымі органамі на пунктах памежнага кантролю.
- (66) Зборы або плацяжы павінны пакрываць, але не перавышаць, выдаткі, уключаючы накладныя выдаткі, панесеныя кампетэнтнымі органамі для правядзення аф цыйнага кантролю. Накладныя выдаткі могуць уключаць выдаткі на падтрымку арганізацыі, неабходныя для планавання правядзення аф цыйнага кантролю. Такія выдаткі павінны быць разлічаны на аснове кожнага асобнага аф цыйнага кантролю або на аснове ўсёх аф цыйных праверак, праведзеных за пэўны перыяд часу. У выпадку, калі зборы або плацяжы прымяняюцца на аснове фактычных выдаткаў на асобныя аф цыйныя праверкі, аператары, якія добра выконваюць патрабаванні, павінны неслі меншыя агульныя зборы, чым аператары, якія не адпавядаюць патрабаванням, паколькі яны павінны менш часта падвяргацца аф цыйнаму кантролю. У мэтах садзейнічання захаванню заканадаўства Саюза ўсё м аператарам, незалежна ад метаду (на аснове фактычных выдаткаў або фінансаванай стаўкі), які абрала кожная дзяржава-член для разліку збораў або збораў, калі зборы або зборы разлічваюцца на аснове агульных выдаткаў, панесеных кампетэнтнымі органамі за пэўны перыяд часу, накладзеных на ўсёх аператараў, незалежна ад таго, ці падлягаюць яны аф цыйнаму кантролю на працягу разглядаемага перыяду, гэтыя зборы або зборы павінны быць разлічаны так м чынам, каб ўзнагароджваць аператараў паслядоўнай добрае захаванне заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку.
- (67) Праме або ўскоснае вяртанне збораў або плацяжоў, якія збраюцца кампетэнтнымі органамі, павінна быць забаронена, паколькі гэта паставіць у нявыгаднае становішча аператараў, якія не атрымліваюць выгады ад вяртання, патэнцыйна створыць скажэнне канкурэнцыі.
- (68) Фінансаванне аф цыйнага кантролю за кошт збораў або плацяжоў, якія збраюцца з аператараў, павінна быць цалкам празрыстым, так як каб грамадзяне прадпрыемства маглі зразумець метады даныя, якія выкарыстоўваюцца для ўстанаўлення збораў або плацяжоў.
- (69) Заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку ўстанаўлівае выпадкі, калі размяшчэнне на рынку або перамяшчэнне пэўных жывёл або тавараў павінна суправаджацца аф цыйным сертыфікатам, падпісаным службовай асобай, якая сертыфікуе. Мэтазгодна ўсталяваць агульны набор правілаў, якія ўстанаўліваюць абавязкі кампетэнтных органаў сертыфікацыі куючых службовых асоб у дачыненні да выдачы аф цыйных сертыфікатаў, а таксама характарыстык, якія м павінны валодаць аф цыйныя сертыфікаты для забеспячэння іх надзейнасці.
- (70) У многіх выпадках правілы, якія ўваходзяць у сферу дзеяння гэтага Палажэння, прадугледжваюць, што размяшчэнне на рынку або перамяшчэнне пэўных жывёл або тавараў павінна суправаджацца аф цыйнай этыкеткай, аф цыйным знакам або іншым аф цыйным пасведчаннем, выдадзеным аператарам. Пад аф цыйным наглядом кампетэнтных органаў або самі кампетэнтныя органы. Аф цыйныя атэстацыі ўключаюць, напрыклад, пашпарты раслін, арганічныя лагатыпы дэнтыфікацыі кацыённыя знакі, калі яны патрабуюцца заканадаўствам Саюза, а таксама знакі ахоўных найменняў паходжання, ахоўных геаграфічных указанняў або гарантаваных традыцыйных асаблівасцей. Мэтазгодна ўстанавіць мінімальны набор правілаў, каб гарантаваць, што выдача аф цыйных сертыфікатаў можа быць выканана ў адпаведнасць з адпаведнымі гарантыямі надзейнасці.
- (71) Аф цыйны кантроль існуюць аф цыйная дзейнасць павінны грунтавацца на аналітычных, выпрабавальных дыягнастычных метадах, якія адпавядаюць самым сучасным навуковым стандартам даюць абгрунтаваныя, надзейныя супастаўныя вынікі ва ўсім Саюзе. Метады, якія выкарыстоўваюцца аф цыйнымі лабараторыямі, а таксама якасць аднастайнасці атрыманых аналітычных, тэставых дыягнастычных дадзеных

таму яны павінны пастаянна ўдасканалывацца. Для гэтай мэты Камісія павінна мець магчымасць прызначаць абавязкі на экспертную дапамогу даведаных лабараторый Еўрапейскага Саюза ва ўсех тых галінах аграхарчовай ланцугу, дзе ёсць патрэба ў дакладных надзейных аналітычных, тэставых дыягнастычных выніках. Рэферэнс-лабараторы Еўрапейскага саюза павінны, у прыватнасці, забяспечыць нацыянальныя рэферэнс-лабараторы аффциыйныя лабараторы актуальнай інфармацыяй аб даступных метадах, організоўваць або актыўна ўдзельнічаць у міжлабараторных параўнальных выпрабаваннях прапановаў навучальныя курсы для нацыянальных рэферэнс-лабараторый або аффциыйных лабараторый.

(72) Першы абзац артыкула 32 Рэгламенту (ЕС) № 1829/2003 першы абзац артыкула 21 Рэгламенту (ЕС) № 1831/2003 Еўрапейскага парламента Савета (1) надаюць адпаведна Еўрапейскаму Рэферэнтнаму лабараторыя Саюза для генетычна мадыфікаваных харчовых прадуктаў кармоў, а таксама канкрэтныя задачы эталоннай лабараторыі Еўрапейскага саюза для кармавых дабавак у рамках працэдуры дазволу на генетычна мадыфікаваныя харчовыя прадукты цэпкармы, або кармавыя дабаўкі, звязаныя, у прыватнасці, з выпрабаваннямі, ацэнкай валодацтваў. метаду выяўлення або аналізу, прапанаванага заяўнікам. Такім чынам, гэтыя лабараторыі павінны дзейнічаць у якасці эталонных лабараторый Еўрапейскага Саюза для гэтых Палажэнняў.

(73) Для правядзення аффциыйнага кантролю нашай аффциыйнай дзейнасці, нараванай на выяўленне магчымых парушэнняў правалаў, у тым ліку здзейсненых шляхам махлярства або падманных метадаў, а таксама ў галіне дабрабыту жывёл, кампетэнтныя органы павінны мець доступ да абноўленых, надзейных паслядоўных тэхнічных дадзеных, да вынікаў даследаванняў, новых метадаў вопыту, неабходных для правільнага прымянення заканадаўства Саюза, якое прымяняецца ў гэтых дзвюх галінах. Для гэтай мэты Камісія павінна мець магчымасць прызначаць спадзявацца на экспертную дапамогу даведаных цэнтраў Еўрапейскага саюза па сапраўднасці, цэласнасці аграхарчовай ланцужку дабрабыту жывёл.

(74) Для дасягнення гэтых мэтаў Рэгламенту спрыяння бесперабойнаму функцыянаванню ўнутранага рынку, забеспячэння даверу спажывцоў да яго, выпадкі неадпаведнасці заканадаўству Саюза аб аграхарчовай ланцужку, якія патрабуюць прымусовых мер у больш чым адной дзяржаве-члене трэба праводзіць эфектыўна паслядоўна. С гэтага хуткага абвесткі аб харчовых прадуктах кармах (RASFF), створаная ў адпаведнасці з артыкулам 50 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002, ужо дазваляе кампетэнтным органам хутка абменьвацца распаўсюджваць інфармацыю аб сур'ёзных прамых або ўскосных рызыках для здароўя чалавека ў дачыненні да харчовых прадуктаў кармоў, або сур'ёзных рызык для здароўя чалавека або жывёл або для навакольнага асяроддзя ў сувязі з кармамі, з гэтай забеспячэння хуткага прыняцця мер для барацьбы з гэтым сур'ёзным рызыкам. Тым не менш, гэты інструмент, які дазваляе своечасова прыняць меры ва ўсех жа каўленых дзяржавах-членах для барацьбы з некаторым сур'ёзным рызыкам па аграхарчовай ланцужку, не можа служыць мэце забеспячэння эфектыўнай трансгранчнай дапамогі супрацоўніцтва паміж кампетэнтным органам для забеспячэння выпадкаў невыканання з заканадаўствам Саюза аб аграхарчовай ланцужку, якія маюць трансгранчны аспект, эфектыўна пераследуюцца не толькі ў дзяржаве-члене, дзе неадпаведнасць была ўпершыню выяўлена, але ў дзяржаве-члене, дзе неадпаведнасць узнікае. У прыватнасці, адміністрацыйная дапамога супрацоўніцтва павінны дазваляць кампетэнтным органам абменьвацца інфармацыяй, выяўляць, расследаваць прымаць эфектыўныя прапарцыйныя меры для пераследу трансгранчных парушэнняў заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку таксама ў тых выпадках, калі патэнцыйныя махлярскія або падманныя метады маюць або могуць быць трансгранчнае вымярэнне.

(75) Запыты аб адміністрацыйнай дапамозе ўсеапавяшчэнні павінны разглядацца належным чынам. У гэтых садзейнічанні адміністрацыйнай дапамозе супрацоўніцтва ад дзяржаў-членаў павінны быць патрабавана прызначаць адзін або некалькі органаў сувязі для дапамогі каардынацыі патокаў сувязі паміж кампетэнтным органам ў розных дзяржавах-членах. У гэтых забеспячэнні аднастайных умоў для выканання гэтых Рэгламенту ўпарадкавання спытанняў супрацоўніцтва паміж дзяржавамі-членамі Камісія павінны быць нададзены імплементацыйныя паўнамоцтвы для прыняцця імплементацыйных актаў, якія ўстанаўліваюць спецыфікацыі тэхнічных сродкаў, якія будуць выкарыстоўвацца, працэдуры сувязі паміж органамі сувязі стандартны фармат запытаў аб дапамозе, паведамленняў адказаў.

(76) Кожная дзяржава-член павінна быць абавязана стварыць рэгулярна абнаўляць шматгадовы нацыянальны план кантролю (MANCP), які ахоплівае ўсе сферы, якія рэгулююцца заканадаўствам Саюза аб аграхарчовай ланцужку, змяшчае інфармацыю аб структуры органаў сацыяльна-стэмы аффциыйнага кантролю элементы кравяні. Такія MANCP з'яўляюцца інструментамі, з дапамогай якіх кожная дзяржава-член

(1) Рэгламент (ЕС) № 1831/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб дадатках для выкарыстання ў кармленні жывёл (ОJ L 268, 18.10.2003, стар. 29).

пав нны гарантаваць, што аф цыйны кантроль ажыццяўляецца так м чынам, як заснаваны на рызыцы эфектыўны на ўсёй тэрыторыі па ўсёй аграхарчовай ланцужку, ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем. Адпаведны кансультацы з адпаведным зац каўленым бакам перад падрыхтоўкай планаў пав нны пераканацца ў х адпаведнасць прызначэнню.

(77) У мэтах забеспячэння ўзгодненасць паўнаты MANCP кожная дзяржава-член пав нна прызначыць адз ны орган, якому даручана каардынаваць падрыхтоўку MANCP зб раць, пры неабходнасць , нфармацыю аб яго рэал зацы , праглядзе абнаўленн .

(78) Ад дзяржаў-членаў пав нна патрабавацца штогадовая справаздача ў Кам с ю з нфармацыяй аб кантрольнай дзейнасць выкананн MANCP. У мэтах забеспячэння адз ных умоў для выканання дадзенага Палажэння палягчэння збору перадачы супастаўных даных, наступная камп ляцыя так х даных у агульнасаюзную статыстыку падрыхтоўка Кам с яй справаздач аб функцыянаванн аф цыйных кантрольных органаў па ўсёй тэрыторыі Саюза Саюза, мплементацийныя паўнамоцтвы пав нны быць нададзены Кам с для прыняцця мплементацийных актаў у дачыненн да ўстанаўлення стандартных тыповых форм для гадавых справаздач.

(79) Эксперты Кам с пав нны мець магчымасць ажыццяўляць кантроль, уключаючы аўдыт, у дзяржавах-членах для праверк прымянення адпаведнага заканадаўства Саюза функцыянавання нацыянальных с стэм кантролю кампетэнтных органаў. Меры кантролю Кам с пав нны таксама служыць для расследавання збору нфармацыі аб практыцы правапрымянення або праблемах, надзвычайных с туацыях новых падзеях у дзяржавах-членах. Па просьбе зац каўленых дзяржаў-членаў эксперты Кам с пав нны таксама мець магчымасць удзельн чаць у кантрол , якая праводз цца кампетэнтным органам трэч х кра н на тэрыторыі гэтай дзяржавы-члена; так кантроль пав нен быць арган заваны ў цесным супрацоўн цтве пам ж зац каўленым дзяржавам -членам Кам с яй.

(80) Жывёлы тавары з трэч х кра н пав нны адпавядаць тым жа патрабаванням, як я прымяняюцца да жывёл тавараў Саюза, або патрабаванням, як я прызнаюцца прынамс экв валентным ў аднос нах да мэтаў, як я пераследуе заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку. Гэты прынцып замацаваны ў артыкуле 11 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002, як патрабуе, каб харчовыя прадукты кармы, мпартаваныя ў Саюз, адпавядал адпаведным патрабаванням харчовага заканадаўства Саюза або патрабаванням, як я л чацца прынамс экв валентным м. Канкрэтныя патрабаванн для прымянення гэтага прынцыпу прадугледжаны ў прав лах Саюза аб мерах абароны ад шкодн каў расл н, як я забараняюць увядзенне ў Саюз пэўных шкодн каў, як я адсутн чаюць (або прысутн чаюць тольк ў абмежаванай ступен) у Саюзе, у прав лах Саюза як я ўстанаўл ваюць патрабаванн да здароўя жывёл, як я дазваляюць увоз жывёл некаторых прадуктаў жывёльнага паходжання ў Саюз тольк з трэч х кра н, уключаных у сп с, створаны для гэтай мэты, ў прав лы Саюза для арган зацы аф цыйнага кантролю за прадуктам жывёльнага паходжання, прызначаных для спажывання чалавекам, як я таксама прадугледжваюць стварэнне сп су трэч х кра н, з як х гэтыя прадукты могуць паступаць у Саюз.

(81) Для забеспячэння таго, каб жывёлы тавары, як я ўвоззяцца ў Саюз з трэч х кра н, адпавядал ўс м патрабаванням, выкладзеным у заканадаўстве Саюза аб аграхарчовай ланцужку або патрабаванням, як я л чацца экв валентным , у дадатак да патрабаванняў, устаноўленых прав лам Саюза аб мерах абароны ад шкодн к расл н, прав лы Саюза, як я ўстанаўл ваюць патрабаванн да здароўя жывёл, прав лы Саюза, як я ўстанаўл ваюць асабл выя прав лы г гены для харчовых прадуктаў жывёльнага паходжання, каб гарантаваць выкананне патрабаванняў, выкладзеных у заканадаўстве Саюза аб аграхарчовай ланцужку ў дачыненн да ф тасан тарных ветэрынарных праблем, Кам с я пав нна быць дазволена ўсталёўваць умовы для ўезду жывёл тавараў у Саюз у той ступен , у якой гэта неабходна для таго, каб гэтыя жывёлы тавары адпавядал ўс м адпаведным патрабаванням заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку або экв валентным патрабаванням. Так я ўмовы пав нны прымяняцца да жывёл або тавараў або катэгорый жывёл або тавараў з ус х трэч х кра н або з некаторых трэч х кра н або х рэг ёнаў.

(82) Кал ў пэўных выпадках ёсць доказы таго, што пэўныя жывёлы або тавары, як я паходзяць з трэцяй кра ны, групы трэч х кра н або х рэг ёнаў, ствараюць рызыку для здароўя людзей, жывёл або расл н, або, што тычыцца ГМА сродк абароны расл н, а таксама на навакольнае асяроддзе або кал ёсць доказы таго, што можа мець месца шырока распаўсюджанае сур'ёзнае неадпаведнасць заканадаўству Саюза аб аграхарчовай ланцужку, Кам с я пав нна мець магчымасць прыняць меры для стрымл вання так х рызык.

(83) Ажыццяўленне эфектыўнага дзейснага аф цыйнага кантролю ншых аф цыйных мерапрыемстваў, ў канчатковым выніку бяспэка здароўя людзей, жывёл, раслін, а таксама ахова навакольнага асяроддзя, таксама залежыць ад наяўнасці ў кантрольных органаў добра падрыхтаванага персаналу, які валодае адпаведнае веданне ўсёх пытанняў, якія маюць дачыненне да правільнага прымянення заканадаўства Саюза. Камісія павінна забяспечыць належнае спецыяльнае навучанне для садзейнічання аднаму падыходу да аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасці кампетэнтных органаў. Для пашырэння ведаў аб заканадаўстве Саюза аб аграхарчовай ланцужку патрабаванняў у трэціх краінах такое навучанне таксама павінна быць адрасавана супрацоўнікам кампетэнтных органаў у трэціх краінах. У апошнім выпадку вучэбная дзейнасць павінна быць распрацавана з улікам спецыфічных патрэб краіны, якая развіваецца, для падтрымкі мераў кантролю правапрымянення, каб яны маглі адпавядаць патрабаванням, што прымяняюцца да імпарту жывёл і тавараў у Саюз.

(84) Каб садзейнічаць абмену вопытам лепшымі практыкамі паміж кампетэнтнымі органамі, Камісія павінна таксама мець магчымасць арганізоўваць, у супрацоўніцтве з дзяржавамі-членамі, праграмы для абмену паміж дзяржавамі-членамі персаналам, якому даручана ажыццяўляць аф цыйны кантроль або ншыя аф цыйныя мерапрыемствы.

(85) Для ажыццяўлення эфектыўнага аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасці важна, каб кампетэнтныя органы ў дзяржавах-членах, Камісія, у адпаведных выпадках, аператары маглі хутка хутка абменьвацца дадзеным інфармацыяй, звязаным з аф цыйным кантролем або яго вынікам. Эфектыўна. Некалькі інфармацыйных сістэм створаны ў адпаведнасць з заканадаўствам Саюза кרוўцца Камісіяй, каб дазволіць апрацоўваць крываць такім дадзеным інфармацыяй з дапамогай агульнасаюзных камп'ютэрызаваных інтэрнэт-інструментаў. Сістэмай, прысвечанай запісу адсочванню вынікаў аф цыйнага кантролю, з'яўляецца Сістэма гандлёвага кантролю экспертызы (сістэма Tcases), створаная Рашэннем Камісіі 2003/24/EC (1) 2004/292/EC (2) у адпаведнасць з Дырэктывай Савета 90/425/EEC (3) ў цяперашні час выкарыстоўваецца для кравання дадзеным інфармацыяй аб жывёлах і прадуктах жывёльнага паходжання аф цыйнага кантролю за мяжой. Гэты Рэгламент павінен дазволіць падтрымліваць мадэрнiзацыю гэтаму сістэму, каб дазволіць яе выкарыстанне для ўсёх тавараў, для якіх заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку ўсталявае асаблівыя патрабаванні або практычныя механізмы аф цыйнага кантролю. Таксама снуюць спецыяльныя камп'ютэрызаваныя сістэмы для хуткага абмену інфармацыяй паміж дзяржавамі-членамі з Камісіяй аб рызыках, якія могуць узнікнуць у аграхарчовай ланцужку або для здароўя жывёл і раслін.

Артыкул 50 Рэгламенту (EC) № 178/2002 усталявае RASFF, якая з'яўляецца сістэмай паведамлення пра прамую або ўскосную небяспэку для здароўя чалавека, якая ўзнікае ў выніку харчовых прадуктаў і кармаў, Артыкул 20 Рэгламенту (EC) 2016/429 Еўрапейскага парламента Савет (4) сістэма апавяшчэння справаздачнасць аб мерах па пералічаных захворваннях, артыкул 103 Рэгламенту (EC) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета (5) сістэма апавяшчэння справаздачнасць аб наяўнасці шкоднага апавяшчэння аб выпадках неадпаведнасці. Усе такія сістэмы павінны працаваць гарманічна паслядоўна, што дазваляе выкарыстоўваць сінергію паміж рознымі сістэмамі, пазбягаць дублявання, спрашчаць працу работнікаў і больш эфектыўным.

(86) Каб падтрымаць больш эфектыўнае краванне аф цыйным кантролем, Камісія павінна стварыць камп'ютэрызаваную інфармацыйную сістэму, якая аб'ядноўвае абнаўляе пры неабходнасці ўсе адпаведныя снуючыя інфармацыйныя сістэмы, дазваляючы выкарыстоўваць перадавыя сродкі сувязі сертыфікацыі, а таксама для большасці эфектыўнае выкарыстанне даных інфармацыі, звязаных з аф цыйным кантролем. Каб пазбегнуць непатрэбнага дублявання інфармацыйных патрабаванняў, распрацоўка такой камп'ютэрызаванай сістэмы павінна ўлічваць неабходнасць забеспячэння, дзе гэта неабходна, сумяшчальнасць ўзаемадзеяння такой камп'ютэрызаванай сістэмы з ншым інфармацыйным сістэмамі, якія кרוўцца дзяржаўнымі органамі праз якія адпаведныя даныя аўтаматычна абменьваюцца або становяцца даступнымі. Акрамя таго, павінна быць прадугледжана магчымасць выкарыстання электронных подпісаў у сэнсе Дырэктывы 1999/93/EC Еўрапейскага парламента Савета (6) у адпаведнасць з Лічбавай праграмай для Еўропы. Еўрапейская абарона дадзеных

⁽¹⁾ Рашэнне Камісіі 2003/24/EC ад 30 снежня 2002 г. аб распрацоўцы комплекснай камп'ютэрызаванай ветэрынарнай сістэмы (OJ L 8, 14.1.2003, стар. 44).

⁽²⁾ Рашэнне Камісіі 2004/292/EC ад 30 сакавіка 2004 г. аб увядзенні сістэмы Tcases ўніясенні змяненняў у Рашэнне 92/486/EEC (OJ L 94, 31.3.2004, с. 63).

⁽³⁾ Дырэктыва Савета 90/425/EEC ад 26 чэрвеня 1990 г. аб ветэрынарных заатэхнічных праверках, якія прымяняюцца ў гандлі некаторымі жывымі жывёламі і прадуктамі ўнутры Супольнасці з мэтай завяршэння фарміравання ўнутранага рынку (OJ L 224, 18.8.1990 г., стар. 29).

⁽⁴⁾ Рэгламент (EC) 2016/429 Еўрапейскага парламента Савета ад 9 сакавіка 2016 г. аб трансмісіях хваробаў жывёл змяненні адмене некаторых актаў у галіне аховы здароўя жывёл ("Закон аб здароўі жывёл") (OJ L 84, 31.3.2016 г.), стар.

⁽⁵⁾ Рэгламент (EC) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета ад 26 кастрычніка 2016 г. аб мерах абароны раслін ад шкоднага каў, які ўносіць змены ў рэгламенты (EC) № 228/2013, (EC) № 652/2014 (EC) № 1143/2014 Еўрапейскага парламента Савета адмяняе Дырэктыву Савета 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, стар. 4).

⁽⁶⁾ Дырэктыва 1999/93/EC Еўрапейскага парламента Савета ад 13 снежня 1999 г. аб рамках Супольнасці для электронных подпісаў (OJ L 13, 19.1.2000, с. 12).

Варта пракансультавацца з камітэтам на этапе распрацоўкі любой новай функцыянальнасці такой камп'ютэрызаванай сстэмы, а таксама падчас распрацоўкі адпаведных мер укаранення, якія могуць паўплываць на апрацоўку персанальных даных прыватнасці.

(87) У мэтах забеспячэння адзінства для выканання гэтага Палажэння ў дачыненні да належнага функцыянавання камп'ютэрызаванай фармацыйнай сстэмы, яе тэхнічных спецыфікацый, а таксама абавязкаў праграмаваў розных удзельнікаў карыстальнікаў, якія ўдзельнічаюць, прымаючы пад увагу, у прыватнасці, неабходна мінімізаваць адміністрацыйную нагрузку шляхам выкарыстання, па меры неабходнасці, міжнародна стандартызаванай мовы, структуры паведамленняў пратаколаў абмену, паўнамоцтва па рэалізацыі павінны быць нададзены Камітэтам.

(88) Кампетэнтныя органы павінны расследаваць выпадкі, калі ёсць падзэрні ў неадпаведнасць заканадаўству Саюза аб аграхарчовай ланцугу, калі неадпаведнасць устаноўлена, вызначыць яе паходжанне і ступень, а таксама адказнасць аператараў. Кампетэнтныя органы павінны таксама прыняць адпаведныя меры для забеспячэння таго, каб зацкаўленыя аператары выправілі з тэрацыю прадухавіць далейшае невыкананне патрабаванняў. Арганізацыя пры правядзенні расследаванняў праваахоўных дзеянняў кампетэнтным органам павінны належным чынам уключыць патэнцыйны рызыка верагоднасць махлярства або падманых дзеянняў у аграхарчовым ланцугу.

(89) Праверка адпаведнасці заканадаўству Саюза аб аграхарчовай ланцужку праз афцыйны кантроль мае фундаментальнае значэнне для таго, каб ва ўсім Саюзе гэты заканадаўства эфектыўна дасягалі ся. Збоўсім стэмах кантролю дзяржавы-члена могуць у некаторых выпадках стотна перашкодзіць дасягненню гэтых мэтаў прывесць да ўзнікнення рызыка для здароўя людзей, жывёл, раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА, сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, незалежна ад удзелу або адказнасці аператараў або іншых суб'ектаў, або прывесць да с тэрацыі шырокага сур'ёзнага невыканання заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцугу. Каб забяспечыць адзінства ўмовы для выканання гэтага Рэгламенту, Камітэтам павінна мець магчымасць у выпадку сур'ёзных збояў у сстэме кантролю дзяржавы-члена адрэагаваць шляхам прыняцця мер, накіраваных на стрымліванне або ліквідацыю гэтых рызыкаў у аграхарчовай ланцугу, у чаканні неабходных дзеянняў, якія павінны быць прыняты адпаведнай дзяржавай-членам для ліквідацыі збояў у сстэме кантролю. Такім чынам, паўнамоцтва па выкананні павінны быць надзелены на Камітэту.

(90) Парушэнні прав лаў заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку гэтага Рэгламенту павінны падвргацца эфектыўным, стрымліваемым прапарцыянальным штрафам на нацыянальным узроўні ва ўсім Саюзе, сур'ёзнасць якіх улічвае, між іншым, патэнцыйную шкоду здароўю чалавека, якое можа быць вынікам парушэнняў, у тым ліку ў выпадках, калі аператары не супрацоўнічаюць падчас афцыйнага кантролю, ў выпадках, калі вырабляюцца або выкарыстоўваюцца лжывыя або ўводзяць у зман афцыйныя сертыфікаты або атэстацы. Для таго, каб фінансавыя штрафы, якія прымяняюцца да парушэння прав лаў, учыненых шляхам махлярства або падману, былі дастаткова стрымліваемымі, яны павінны быць устаноўлены на ўзроўні, які мкнецца перавысць неправамерную выгаду для злачынцы ў выніку такіх дзеянняў.

(91) Любая асоба павінна мець магчымасць даводзіць да ведама кампетэнтных органаў новую фармацыю, якая дапамагае мінімізаваць выяўленні накладанні штрафў у выпадках парушэння гэтага Рэгламенту прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2). Тым не менш, фармаванне можа быць стрымана з-за адсутнасці дакладных працэдур або страху помсты. Паведамленне аб парушэннях гэтага Палажэння з'яўляецца карысным інструментам для забеспячэння таго, каб кампетэнтны орган мог выяўляць парушэнні накладваць штрафы за іх. Такім чынам, дадзенае Палажэнне павінна забяспечыць наяўнасць адпаведных механізмаў, якія дазваляюць любой асобе папярэдзіць кампетэнтныя органы аб магчымых парушэннях гэтага Палажэння абараніць гэтую асобу ад помсты.

(92) Гэты Палажэнне ахоплівае сферы, якія ўжо ахоплены некаторымі дзеючымі актамі. Каб пазбегнуць дублявання стварыць паслядоўную заканадаўчую базу, неабходна адмянуць наступныя акты замяніць гэтым Палажэннем:

Рэгламент (EC) № 882/2004 Рэгламент (EC) № 854/2004 Еўрапейскага парламента Савета (1), Дырэктывы Савета 89/608/EEC (2), 89/662/EEC (3), 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC (4) 97/78/EC Рашэнне Савета 92/438/EEC (5).

(93) У мэтах забеспячэння паслядоўнасці наступных акты павінны быць унесены змены: Рэгламент (EC) № 999/2001 Еўрапейскага парламента Савета (6), Рэгламент Савета (EC) № 1/2005 (7), Рэгламент (EC) № 396/2005 Еўрапейскага парламента Савета (8), Рэгламент (EC) № 1069/2009, Рэгламент Савета (EC) № 1099/2009 (9), Рэгламент (EC) № 1107/2009 ад Еўрапейскага парламента Савета (10), Рэгламент (EC) № 1151/2012 Еўрапейскага парламента Савета (11), дырэктывы Савета 98/58/EC (12), 1999/74/EC (13), 2007/43/EC (14), 2008/119/EC (15) 2008/120/EC (16).

(94) Рэгламент (EC) № 652/2014 Еўрапейскага парламента Савета (17) забяспечвае аснову для функцыянавання Саюзам дзеянняў мер па ўсёй аграхарчовай ланцугу гэтых галінах у рамках шматгадовай функцыянальнай праграмы 2014 г. -2020 год. Некаторыя з гэтых мераў рэвалюцыйныя па палітычным эфектыўнасці афармлення кантролю нашай афармленай дзейнасці ў Саюзе. У Рэгламент (EC) № 652/2014 павінны быць унесены змены з улікам адмены Рэгламенту (EC) № 882/2004 гэтым Рэгламентам.

(95) Улічваючы спецыфічныя сфера тыпу ў раслінаводчым сектары, які дагэтуль не падвяргаўся таму ж узроўню кантролю, што тычыцца таварыў адпаведнасці з гэтым Палажэннем, вельмі важна, каб увядзенне новай сістэмы было як мага больш гладкім і бесперашкодным. У сувязі з гэтым неабходна ўвесці канкрэтныя палажэнні аб тэрмінах прыняцця адпаведных дэлегаваных актаў. Таксама вядома, што апраўдана вызваленне ад абавязку правяркі дакументаў, якія праводзяцца на пунктах памежнага кантролю для раслінаводчых сектараў у выпадку раслінаводчых

⁽¹⁾ Рэгламент (EC) № 854/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красавіка 2004 г., які ўстанаўлівае асаблівыя правы для органаў афармлення кантролю прадуктаў жывёльнага паходжання, прызначаных для спажывання чалавекам (OJ L 139, 30.4.2004, с. 206).

⁽²⁾ Дырэктыва Савета 89/608/EEC ад 21 студзеня 1989 года аб узаемнай дапамозе паміж адміністрацыямі і страйковымі ўладамі дзяржаў-членаў супраць дзейнасці паміж апазіцыяй і Камісіяй для забеспячэння правільнага прымянення заканадаўства па ветэрынарных заахаваных членах (OJ L 351, 2.12.1989), с. 34).

⁽³⁾ Дырэктыва Савета 89/662/EEC ад 11 снежня 1989 года аб ветэрынарных правярках у гандлёвых пунктах супольнага ўладання з мэтай завяршэння фарміравання ўнутранага рынку (OJ L 395, 30.12.1989, с. 13).

⁽⁴⁾ Дырэктыва Савета 96/93/EC ад 17 снежня 1996 года аб сертыфікацыі жывёл прадуктаў жывёльнага паходжання (OJ L 13, 16.1.1997, с. 28).

⁽⁵⁾ Рашэнне Савета 92/438/EEC ад 13 ліпеня 1992 года аб камп'ютэрызацыі ветэрынарных працэдур і пераходу (праект Shift), якое ўносіць змены ў Дырэктывы 90/675/EEC, 91/496/EEC, 91/628/EEC Рашэнне 90/424/EEC, аб адмене Рашэння 88/192/EEC (OJ L 243, 25.8.1992, с. 27).

⁽⁶⁾ Рэгламент (EC) № 999/2001 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 мая 2001 года, які ўстанаўлівае правы прафесійнага кантролю і якасці некаторых транс-жывёльных энцэфалапаты (OJ L 147, 31.5.2001, стар. 1).

⁽⁷⁾ Рэгламент Савета (EC) № 1/2005 ад 22 снежня 2004 года аб абароне жывёл падчас транспарту звязаных з ім аперацый аб унясенні змяненняў у Дырэктывы 64/432/EEC 93/119/EC Рэгламент (EC) № 1255/97 (OJ L 3), с. 5.1.2005, с.

⁽⁸⁾ Рэгламент (EC) № 396/2005 Еўрапейскага парламента Савета ад 23 лютага 2005 года аб максімальных узроўнях пестыцыдаў у або на харчовых прадуктах кармавых раслінаў паходжання жывёльнага паходжання аб унясенні змяненняў у Дырэктыву Савета 91/414/EEC (OJ L 70), с. 16.3.2005, с.

⁽⁹⁾ Рэгламент Савета (EC) № 1099/2009 ад 24 верасня 2009 года аб абароне жывёл падчас забойства (OJ L 303, 18.11.2009, стар. 1).

(10) Рэгламент (EC) № 1107/2009 Еўрапейскага парламента Савета ад 21 кастрычніка 2009 года аб размяшчэнні сродкаў аховы раслінаводчых адмене Дырэктываў Савета 79/117/EEC 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, стар.

(11) Рэгламент (EC) № 1151/2012 Еўрапейскага парламента Савета ад 21 студзеня 2012 года аб схемах якасці для сельскагаспадарчай прадукцыі прадуктаў харчавання (OJ L 343, 14.12.2012, стар. 1).

(12) Дырэктыва Савета 98/58/EC ад 20 ліпеня 1998 года аб абароне жывёл, якія ўтрымліваюцца ў сельскагаспадарчых мэтах (OJ L 221, 8.8.1998 г., стар. 23).

(13) Дырэктыва Савета 1999/74/EC ад 19 ліпеня 1999 года, якая ўстанаўлівае мінімальныя стандарты для абароны курэй-нясушак (OJ L 203, 3.8.1999, с. 53).

(14) Дырэктыва Савета 2007/43/EC ад 28 чэрвеня 2007 года, якая ўстанаўлівае мінімальныя правы абароны курэй, якія ўтрымліваюцца для вытворчасці мяса (OJ L 182, 12.7.2007, стар. 19).

(15) Дырэктыва Савета 2008/119/EC ад 18 снежня 2008 года, якая ўстанаўлівае мінімальныя стандарты для абароны цялят (OJ L 10, 15.1.2009, с. 7).

(16) Дырэктыва Савета 2008/120/EC ад 18 снежня 2008 года аб мінімальных стандартах абароны свінней (OJ L 47, 18.2.2009, с. 5).

(17) Рэгламент (EC) № 652/2014 Еўрапейскага парламента Савета ад 15 мая 2014 года, які ўстанаўлівае палажэнні па каваліраванні выдаткам, звязаным з харчовым ланцугом, здароўем добрабытам жывёл, а таксама здароўем раслінаводчых і рэпрадуктыўны матэрыял, які ўносіць змены ў Дырэктывы Савета 98/56/EC, 2000/29/EC 2008/90/EC, Рэгламенты (EC) № 178/2002, (EC) № 882/2004 (EC) № 396/2005 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктыва 2009/128/EC Еўрапейскага парламента Савета Рэгламент (EC) № 1107/2009 Еўрапейскага парламента Савета адмяняючы Рашэнне Савета 66/399/EEC, 76/894/EEC 2009/470/EC (OJ L 189, 27.6.2014, стар. 1).

прадуктаў ншых аб'ектаў, як я ўяўляюць нэк ўзровень рызык, дазволіць праверку дакументаў на адлегласці ад пунктаў пагранічнага кантролю на раслінны, раслінную прадукцыю ншыя аб'екты, калі такія праверкі на адлегласці могуць забяспечыць аднолькавы ўзровень упэўненасці.

(96) Для ўнясення змяненняў у спасылкі на еўрапейскія стандарты Дадаткі II і III да гэтага Рэгламенту з улікам заканадаўчых, тэхнічных навуковых распрацовак дапаўнення гэтага Рэгламенту адмысловымі правіламі, якія рэгулююць афцыйны кантроль ншую афцыйную дзейнасць у вобласці, якія ён ахоплівае, у тым ліку правілы аб кваліфікацыі падрыхтоўцы персаналу, аб дадатковых абавязках задачах кампетэнтных органаў, аб выпадках, калі акрэдытацыя лабараторый не патрабуецца, аб некаторых вызваленнях ад афцыйнага кантролю на межжах, аб крытэрыях для выкарыстоўвання для вызначэння частаты праверак асобы фізічных праверак, для ўстанаўлення ўмоў, якія мавяцца адпавядаць некаторыя жывёлы або тавары, якія ўвозяцца ў Саюз з трэціх краін, для дадатковых патрабаванняў задач даведачных лабараторый цэнтраў Еўрапейскага Саюза для дадатковых патрабаванняў да нацыянальных даведачных лабараторый, паўнамоцтвы прымаць акты ў адпаведнасць з артыкулам 290 ТФЕУ павінны быць дэлежаваны Камісія. Асабліва важна, каб Камісія падчас сваёй падрыхтоўчай працы правяла адпаведныя кансультацыі, у тым ліку на ўзроўні экспертаў, каб гэтыя кансультацыі праводзіліся ў адпаведнасць з прынцыпамі, выкладзенымі ў Мжведамасным пагадненні ад 13 красавіка 2016 г. аб удасканаленні законатворчасці (1). У прыватнасці, каб забяспечыць раўнапраўны ўдзел у падрыхтоўцы дэлежаваных актаў, Еўрапейскі парламент Савет атрымлівае ўсе дакументы адначасова з экспертамі дзяржаў-членаў, а эксперты сэтматычна маюць доступ да пасяджэнняў экспертных груп Камісія, якія займаюцца падрыхтоўкай дэлежаваных актаў.

(97) У мэтах забеспячэння адзінных умоў для выканання гэтага Палажэння ў дачыненні да прызначэння эталонных лабараторый Еўрапейскага саюза даведачных цэнтраў Еўрапейскага саюза для сапраўднасці цэласнасці аграхарчовай ланцугу дабрабыту жывёл, прыняцце праграмы кантролю Камісія ў дзяржавах-членах правядзенне ўзмоцненага афцыйнага кантролю ў выпадку парушэнняў заканадаўства аб аграхарчовай ланцужку Саюза, якія патрабуюць скаардынаванай дапамогі кантролю з боку Камісія, паўнамоцтвы па выкананні павінны быць нададзены Камісія.

(98) У мэтах забеспячэння адзінных умоў для выканання гэтага Палажэння, уключаючы правілы практычных механізмаў у дачыненні да аўдытаў, фармат сертыфікатаў ншых дакументаў, стварэнне камп'ютэрызаваных сэткіх раванняў нфармацыяй, супрацоўніцтва паміж апаратарамі кампетэнтнымі органамі сярод кампетэнтных органаў, мытных органаў ншых органаў, метады ўзяцця проб лабараторнага аналізу, выпрабаванняў дыягностыкі, а таксама х праверкі нтэрпрэтацыі, магчымасці адсочвання, спisu жывёл або тавараў, якія падлягаюць кантролю, а таксама спisu краін або рэгіёнаў, якія могуць экспартаваць пэўныя жывёлы тавары ў Саюз, папярэднія паведамленне аб грузах, абмен нфармацыяй, пункты памежнага кантролю, заляцця каранціна, зацвярджэнне перадэкспартнага кантролю, якія праводзіцца трэцім краінам, меры для стрымлівання рызык або спынення шырока распаўсюджанага сур'ёзнага неадпаведнасці адносна пэўных жывёл або тавараў, якія паходзяць з трэціх краін або яе рэгіёна, прызнанне трэціх краін або рэгіёнаў, якія прапануюць эквівалентныя гарантыі гарантыям, якія прымяняюцца ў Саюзе, х адмена, навучальныя мерапрыемствы праграмы абмену персаналам сярод членаў Дзяржаў ў дачыненні да планаў на выпадак надзвычайных сттуацый у галіне харчовых прадуктаў кармоў для прымянення агульнага плана па краванні крызісам, прадугледжанага ў артыкуле 55 (1) Рэгламенту (ЕС) № 178/2002, паўнамоцтвы па рэалізацыі павінны быць нададзены Камісія. Гэтыя паўнамоцтвы павінны ажыццяўляцца ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 182/2011 Еўрапейскага парламента Савета (2).

(99) Паколькі мэта дадзенага Рэгламенту, а менавіта забеспячэнне ўзгодненага падыходу ў дачыненні да афцыйнага кантролю ншай афцыйнай дзейнасці, якая ажыццяўляецца з мэтай забеспячэння прымянення заканадаўства Саюза аб аграхарчовай ланцужку, не можа быць дастаткова дасягнута дзяржавам-членам, але можа хутчэй, па прычыне яго эфекту, складанасці, трансгранічнага міжнароднага характару, які лепш дасягнуць на ўзроўні Саюза, Саюз можа прыняць меры ў адпаведнасць з прынцыпамі субсідыярнасці, выкладзенымі ў Артыкуле 5 Дагавора аб Еўрапейскім Саюзе. У адпаведнасць з прынцыпамі прапарцыянальнасці, выкладзенымі ў гэтым артыкуле, гэты Рэгламент не выходзіць за рамкі таго, што неабходна для дасягнення гэтай мэты,

⁽¹⁾ OJ L 123, 12.5.2016, стар. 1.

⁽²⁾ Рэгламент (ЕС) № 182/2011 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 лютага 2011 г., які ўстанаўлівае правілы агульных прынцыпаў, якія тычацца механізмаў кантролю дзяржавам-членам выканання Камісіяй імплементацыйных паўнамоцтваў (OJ L 55, 28.2.2011, стар. 13).

ПРЫНЯЛІ ГЭТЫ РЭГЛАМЕНТ:

РАЗДЗЕЛ I

ПРАДМЕТ, АБ'ЕМ І ВЫЗНАЧЭННІ

Артыкул 1

Прадмет сфера прымянення

1. Дадзенае Палажэнне ўстанаўлівае правы для:

- (a) ажыццяўленне аф цыйнага кантролю ншых аф цыйных мерапрыемстваў кампетэнтным органам дзяржаў-членаў;
- (b) фансаванне аф цыйнага кантролю;
- (c) адміністрацыйная дапамога супрацоўніцтва паміж дзяржавамі-членамі ў мэтах правільнага прымянення прав лаў, згаданых у пункце 2;
- (d) выкананне Камісіяй кантролю ў дзяржавах-членах ў трэціх краінах;
- (e) прыняцце ўмоў, якія павінны быць выкананы ў дачыненне да жывёл тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз з трэціх краінах;
- (f) стварэнне камп'ютэрызаванай інфармацыйнай сістэмы для краваня інфармацыяй дадзеным ў сувязі з аф цыйным кантролем.

2. Гэты Рэгламент распаўсюджваецца на аф цыйны кантроль, які ажыццяўляецца для праверкі адпаведнасці прав лаў, устаноўленым на ўзроўні Саюза або дзяржавамі-членамі, для прымянення заканадаўства Саюза ў сферах:

- (a) бяспека харчовых прадуктаў харчовых прадуктаў, цэласнасць карыснасць на любой стадыі вытворчасці, перапрацоўкі распаўсюджвання харчовых прадуктаў, уключаючы правы, якія рэгулююць забеспячэнне добрасумленнай практыкі ў гандлі абарону інтарэсаў спажываўцоў інфармацыя, а таксама вытворчасць выкарыстанне матэрыялаў вырабаў, прызначаных для кантактаваць з ежай;
- (b) наўмысны выпуск у навакольнае асяроддзе генетычна мадыфікаваных арганізмаў (ГМА) для харчовых прадуктаў кармоў вытворчасць;
- (c) кармы бяспеку кармоў на любым этапе вытворчасці, перапрацоўкі размеркавання кармоў выкарыстання кармоў, уключаючы правы, якія рэгулююць забеспячэнне добрасумленнай практыкі ў гандлі абарону здароўя, інтарэсаў інфармацыя спажываўцоў;
- (d) патрабаванне да здароўя жывёл;
- (e) прадухавленне мінімізацыя рызык для здароўя чалавека жывёл, якія ўзнікаюць у выніку пабочных прадуктаў жывёльнага паходжання з вытворных прадуктаў;
- (f) патрабаванне да дабрабыту жывёл;
- (g) ахоўныя меры супраць шкодных каўраслаў;
- (h) патрабаванне да размяшчэння на рынку выкарыстання сродкаў аховы раслін ўстойлівага выкарыстання пестыцыдаў, за выключэннем абсталявання для нанясення пестыцыдаў;
- (i) арганізацыйная вытворчасць маркіроўка арганічных прадуктаў;
- (j) выкарыстанне маркіроўка ахоўных найменняў паходжання, ахоўных геаграфічных указанняў традыцыйных асабліва сасцей гарантаваны.

3. Гэты Рэгламент таксама прымяняецца да аф цыйнага кантролю, які праводзіцца для праверкі адпаведнасці патрабаванням, выкладзеным у прав лах, згаданых у пункце 2, калі гэты патрабаванне прымяняецца да жывёл тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз або экспартуюцца з Саюза.

4. Гэты Палажэнне не распаўсюджваецца на аф цыйны кантроль для праверк адпаведнасц :

(a) Рэгламент (ЕС) № 1308/2013; аднак гэты Палажэнне прымяняецца да праверак у адпаведнасц з артыкулам 89 Палажэння (ЕС) № 1306/2013, кал гэтыя праверк выяўляюць магчымыя махлярск я або падманныя дзеянн ў дачыненн да маркетынговых стандартаў, згаданых у артыкулах 73-91 Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013;

(b) Дырэктыва 2010/63/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1);

(c) Дырэктыва 2001/82/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (2).

5. Артыкулы 4, 5, 6, 8, частк 2 3 артыкула 12, артыкулы 15, 18 - 27, 31 - 34, 37 - 42 78, артыкулы 86 - 108, пункт "б" артыкула 112, арт. 130 артыкулы 131-141 прымяняюцца таксама да ншай аф цыйнай дзейнасц , якая ажыццяўляецца кампетэнтным органам ў адпаведнасц з дадзеным Палажэннем або з прав лам , названым ў пункце 2 гэтага артыкула.

Артыкул 2

Аф цыйны кантроль ншая службовая дзейнасць

1. Для мэт дадзенага Палажэння «аф цыйны кантроль» азначае дзейнасць, якая ажыццяўляецца кампетэнтным органам , або ўпаўнаважаным органам або ф з чным асобам , як м у адпаведнасц з гэтым Палажэннем был дэлегаваны пэўныя задачы па аф цыйным кантрол , з мэтай праверк :

(a) выкананне аператарам гэтага Рэгламенту прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2);

(b) што жывёлы або тавары адпавядаюць патрабаванням, выкладзеным у прав лах, згаданых у артыкуле 1(2), у тым л ку для выдачы аф цыйнага пасведчання або аф цыйнага пасведчання.

2. Для мэт дадзенага Палажэння « ншая аф цыйная дзейнасць» азначае дзейнасць, акрамя аф цыйнага кантролю, якая ажыццяўляецца кампетэнтным органам , або ўпаўнаважаным органам , або ф з чным асобам , як м некаторыя ншыя аф цыйныя в ды дзейнасц был дэлегаваны ў адпаведнасц з гэтым Палажэннем з прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), уключаючы дзейнасць, нак равнану на праверку наяўнасц хвароб жывёл або шкодн каў расл н, прадух ленне або стрымл ванне распаўсюджвання так х хвароб жывёл або шкодн каў расл н, л кв дацыю гэтых хвароб жывёл або шкодн каў расл н, прадастаўленне дазволаў або ўзгадненняў, а таксама выдача аф цыйных сертыф катаў або аф цыйных атэстацый.

Артыкул 3

Азначэнн

Для мэт гэтага Палажэння прымяняюцца наступныя азначэнн :

(1) «харчовае заканадаўства» азначае харчовае заканадаўства, як гэта вызначана ў пункце (1) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002;

(2) «кармавое заканадаўства» азначае законы, прав лы адм н страцыйныя палажэнн , як я рэгулююць кармы ў цэлым бяспеку кармоў у прыватнасц , на ўзроўн Саюза або на нацыянальным узроўн на любой стады вытворчасц , перапрацоук размеркавання або выкарыстання кармоў;

(3) «кампетэнтныя органы» азначае:

(a) цэнтральныя органы дзяржавы-члена, адказныя за арган зацыю аф цыйнага кантролю ншых службовых асоб дзейнасц ў адпаведнасц з дадзеным Палажэннем прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2);

(b) любы ншы орган, на як была ўскладзена гэтая адказнасць;

(c) пры неабходнасц , адпаведныя органы трэцяй кра ны;

⁽¹⁾ Дырэктыва 2010/63/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2010 г. аб абароне жывёл, як я выкарыстоўваюцца ў навуковых мэтах (ОJ L 276, 20.10.2010, стар. 33).

⁽²⁾ Дырэктыва 2001/82/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 6 л стапада 2001 г. аб Кодэксе Супольнасц , як тычыцца ветэрынарных лекавых сродкаў (ОJ L 311, 28.11.2001, стар. 1).

- (4) «арган чны кантрольны орган» азначае дзяржаўную адм н страцыйную орган зацыю па арган чнай вытворчасц марк роўцы арган чных прадуктаў дзяржавы-члена, якой кампетэнтныя органы перадал , поўнасцю або часткова, свае паўнамоцтвы ў дачыненн да прымянення рэгламенту Савета (EC) № 834/2007 (1), у тым л ку, у адпаведных выпадках, адпаведны орган трэцяй кра ны або як праце ў трэцяй кра не;
- (5) «упаўнаважаны орган» азначае асобную юрыдычную асобу, якой кампетэнтныя органы дэлегавал пэўную службовую асобу кантрольныя заданн або асобныя заданн , звязаныя з ншай службовай дзейнасцю;
- (6) «працэдурны праверк кантролю» азначаюць механ змы дзеянн , як я выконваюцца кампетэнтным органам з мэтай забеспячэння паслядоўнасц эфектыўнасц аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц ;
- (7) «с стэма кантролю» азначае с стэму, якая ўключае ў сябе кампетэнтныя органы рэсурсы, структуры, механ змы працэдурны, створаныя ў дзяржаве-члене для забеспячэння правядзення аф цыйнага кантролю ў адпаведнасц з дадзеным Рэгламентам прав лам , згаданым ў артыкулах 18. да 27;
- (8) «план кантролю» азначае ап санне, створанае кампетэнтным органам , якое змяшчае нфармацыю аб структуры арган зацы с стэмы аф цыйнага кантролю, а таксама аб яе функцыянаванн дэталёвым планаванн аф цыйнага кантролю, як будзе праводз ца на працягу пэўнага перыяду часу ў кожнай з абласцей рэгулюецца прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2);
- (9) «жывёлы» азначаюць жывёл, як гэта вызначана ў пункце (1) артыкула 4 Рэгламенту (EC) 2016/429;
- (10) «хвароба жывёл» азначае хваробу, як гэта вызначана ў пункце (16) артыкула 4 Рэгламенту (EC) 2016/429;
- (11) «тавары» азначае ўсё, што падпарадкоўваецца аднаму або некальк м прав лам , указаным у артыкуле 1(2), за выключэннем жывёл;
- (12) «харчаванне» азначае харчовыя прадукты, як гэта вызначана ў артыкуле 2 Рэгламенту (EC) № 178/2002;
- (13) «корм» азначае корм, як гэта вызначана ў пункце (4) артыкула 3 Рэгламенту (EC) № 178/2002;
- (14) «пабочныя прадукты жывёльнага паходжання» азначаюць пабочныя прадукты жывёльнага паходжання, як гэта вызначана ў пункце (1) артыкула 3 Рэгламенту (EC) № 1069/2009;
- (15) «вытворныя прадукты» азначае вытворныя прадукты, як гэта вызначана ў пункце (2) артыкула 3 Рэгламенту (EC) № 1069/2009;
- (16) «расл ны» азначае расл ны, як гэта вызначана ў пункце (1) артыкула 2 Рэгламенту (EC) 2016/2031;
- (17) «шкодн к расл н» азначае шкодн каў, як гэта вызначана ў артыкуле 1 (1) Рэгламенту (EC) 2016/2031;
- (18) «сродк аховы расл н» азначаюць сродк аховы расл н, як пазначана ў артыкуле 2 (1) Рэгламенту (EC) № 1107/2009 год;
- (19) «прадукты жывёльнага паходжання» азначае прадукты жывёльнага паходжання, як гэта вызначана ў пункце 8.1 Дадатку I да Рэгламенту (EC) № 853/2004 Еўрапейскага парламента Савета (2) ;
- (20) «зародкавыя прадукты» азначае зародкавыя прадукты, як гэта вызначана ў пункце (28) артыкула 4 Рэгламенту (EC) 2016/429;
- (21) «расл нныя прадукты» азначае расл нныя прадукты, як гэта вызначана ў пункце (2) артыкула 2 Рэгламенту (EC) 2016/2031;
- (22) « ншыя аб'екты» азначае ншыя аб'екты, як гэта вызначана ў пункце (5) артыкула 2 Рэгламенту (EC) 2016/2031;
- (23) «небяспека» азначае любы агент або стан, як я могуць аказаць негатыўны ўплыў на здароўе чалавека, жывёл або расл н, дабрабыт жывёл або навакольнае асяроддзе;
- (24) «рызыка» азначае функцыю верагоднасц неспрыяльнага ўздзеяння на здароўе чалавека, жывёл або расл н, дабрабыт жывёл або навакольнае асяроддзе сур'езнасц гэтага эфекту, як з'яўляецца следствам небяспек ;
- (25) «аф цыйная сертыф кацыя» азначае працэдуру, з дапамогай якой забяспечваецца адпаведнасць аднаму або некальк м патрабаванням выкладзенае ў прав лам , згаданых у артыкуле 1(2), прадастаўляецца кампетэнтным органам ;

⁽¹⁾ Рэгламент Савета (EC) № 834/2007 ад 28 чэрвеня 2007 г. аб арган чнай вытворчасц марк роўцы арган чных прадуктаў аб адмене Рэгламенту (EС) № 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, с. 1).

⁽²⁾ Рэгламент (EC) № 853/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красав ка 2004 г., як ўстанаўл вае асабл выя прав лы г г ены для харчовых прадуктаў жывёльнага паходжання (OJ L 139, 30.4.2004, стар. 55).

- (42) «праверка дэнтэф кацы» азначае взуальны агляд для праверк таго, што змест марк роўка грузу, уключаючы марк роўку жывёл, пломбы транспартныя сродк, адпавядаюць нфармацы, прадстаўленай у аф цыйных сертыф катах, аф цыйных атэстацыях ншых дакументах. суправаджаючы яго;
- (43) «ф з чны агляд» азначае праверку жывёл або тавараў, у адпаведных выпадках, праверку ўпакоўк, транспартных сродкаў, марк роўк тэмпературы, адбор проб для анал зу, тэставання або дыягностык любую ншую праверку, неабходную для праверк адпаведнасц патрабаванням прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2);
- (44) «транз т» азначае рух з адной трэцяй кра ны ў ншую трэцюю кра ну, як праходз ць пад мытным наглядам праз адну з тэрыторый, перал чаных у Дадатку I, або з адной з тэрыторый, перал чаных у Дадатку I, на ншую тэрыторыю, перал чаную ў Дадатку I, пасля праходжання праз тэрыторыя трэцяй кра ны, за выключэннем прав лаў, указаных у пункце (g) артыкула 1(2), для як х гэта азначае адно з наступнага;
- (a) перамяшчэнне з адной трэцяй кра ны ў ншую трэцюю кра ну, як гэта вызначана ў першым абзацы артыкула 1(3) Рэгламент (ЕС) 2016/2031, як праходз ць пад мытным наглядам праз «тэрыторыю Саюза», як гэта вызначана ў друг м абзацы артыкула 1(3) гэтага Рэгламенту; або
- (b) рух з «тэрыторы Саюза» ў ншую частку «тэрыторы Саюза», як гэта вызначана ў друг м абзацы артыкула 1(3) Рэгламенту (ЕС) 2016/2031, як праходз ць праз тэрыторыю трэцяй кра ны як вызначаны ў першым абзацы артыкула 1(3) гэтага Рэгламенту;
- (45) «нагляд з боку мытных органаў» азначае мытны нагляд, як гэта вызначана ў пункце (27) артыкула 5 Палажэння (ЕС) № 952/2013 Еўрапейскага парламента Савета (1);
- (46) «кантроль з боку мытных органаў» азначае мытны кантроль, як гэта вызначана ў пункце (3) артыкула 5 Рэгламенту (ЕС) № 952/2013;
- (47) «аф цыйнае затрыманне» азначае працэдуру, з дапамогай якой кампетэнтныя органы гарантуюць, што жывёлы тавары, як я падлягаюць аф цыйнаму кантролю, не перамяшчаюцца не фальс ф куюцца да прыняцця рашэння аб х прызначэнн; уключае захоўванне аператарам ў адпаведнасц з нструкцыям пад кантролем кампетэнтных органаў;
- (48) «журнал праезду» азначае дакумент, выкладзены ў пунктах 1-5 Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) № 1/2005;
- (49) «аф цыйны памочн к» азначае прадстаўн ка кампетэнтных органаў, як прайшоў падрыхтоўку ў адпаведнасц з патрабаванням, устаноўленым ў артыкуле 18, прызначаны для выканання пэўных задач аф цыйнага кантролю або пэўных задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю;
- (50) «мяса харчовыя мясныя субпрадукты» азначае, для мэт пункта (a) артыкула 49(2) гэтага Рэгламенту, прадукты, перал чаныя ў падраздзелах 0201 - 0208 главы 2 раздзела I частк II Дадатак I да Рэгламенту Савета (ЕЭС) № 2658/87 (2);
- (51) «знак здароўя» азначае знак, нанесены пасля правядзення аф цыйнага кантролю, згаданага ў пунктах (a) (c) артыкула 18(2), як сведчыць, што мяса прыдатна для ўжывання ў ежу.

РАЗДЗЕЛ II

АФІЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ І ІНШАЯ АФІЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У ДЗЯРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ

РАЗДЗЕЛ I

Кампетэнтныя органы

Артыкул 4

Прызначэнне кампетэнтных органаў

1. Для кожнай з абласцей, як я рэгулююцца прав лам, згаданым ў артыкуле 1(2), дзяржавы-члены вызначаюць кампетэнтны орган або органы, на як х яны ўскладаюць адказнасць за орган зацыю або выкананне аф цыйнага кантролю ншых аф цыйных мерапрыемстваў.

⁽¹⁾ Рэгламент (ЕС) № 952/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 9 кастрычн ка 2013 г., як ўстанаўл вае Мытны кодэкс Саюза (ОJ L 269, 10.10.2013, стар. 1).

⁽²⁾ Рэгламент Савета (ЕЭС) № 2658/87 ад 23 л пеня 1987 г. аб тарыфна-статыстычнай наменклатуры Адз ным мытным тарыфе (ОJ L 256, 7.9.1987 г., стар. 1).

2. Кал для адной той жа тэрыторы дзяржава-член ускладае адказнасць за арган зацыю або выкананне аф цыйнага кантролю або ншых аф цыйных дзеянняў на больш чым адз н кампетэнтны орган на нацыянальным, рэг янальным або мясцовым узроўн , або кал кампетэнтныя органы, прызначаныя ў адпаведнасц з пунктам 1 дазволена так м прызначэннем перадаваць канкрэтныя абавязк па аф цыйным кантрол або ншай аф цыйнай дзейнасц ншым дзяржаўным органам, дзяржава-член:

(a) забяспечаць эфектыўную дзейсную каардынацыю пам ж ус м задзейн чаным органам , а таксама паслядоўнасць эфектыўнасць аф цыйны кантроль або ншая аф цыйная дзейнасць на яе тэрыторы ;

(b) прызначыць адз ны орган у адпаведнасц з канстытуцыйным патрабаванням дзяржаў-членаў, адказы за каардынацыю супрацоўн цтва кантактаў з Кам с яй ншым дзяржавам -членам ў дачыненн да аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц , якая праводз цца ў кожнай з рэгулюемых сфер. прав лам , згаданым ў артыкуле 1 (2).

3. Кампетэнтныя органы, адказныя за праверку адпаведнасц прав лам, згаданым у пункце (i) артыкула 1 (2), могуць ускладаць пэўныя абавязк , звязаныя з аф цыйным кантролем або ншай аф цыйнай дзейнасцю, на адз н або некальк органаў арган чнага кантролю. У так х выпадках кожнаму з х прысвойваецца кодавы нумар.

4. Дзяржавы-члены забяспечаюць нфармаванне Кам с аб кантактных дадзеных аб любых зменах адносна:

(a) кампетэнтныя органы, прызначаныя ў адпаведнасц з пунктам 1;

(b) адз ныя органы, прызначаныя ў адпаведнасц з пунктам (b) параграфа 2;

(c) арган чныя органы кантролю, згаданыя ў параграфі 3;

(d) дэлегаваныя органы, згаданыя ў артыкуле 28(1).

Інфармацыя, згаданая ў першым абзацы, таксама пав нна быць даступная дзяржавам -членам для грамадскасц , у тым л ку ў Інтэрнэце.

Артыкул 5

Агульныя абавязальствы ў дачыненн да кампетэнтных органаў арган чных органаў кантролю

1. Кампетэнтныя органы органы арган чнага кантролю пав нны:

(a) мець працэдуры /або механ змы для забеспячэння эфектыўнасц адпаведнасц аф цыйнага кантролю ншая службовая дзейнасць;

(b) мець працэдуры /або механ змы для забеспячэння бесстароннасц , якасц паслядоўнасц аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц на ўс х узроўнях;

(c) мець працэдуры /або механ змы для забеспячэння таго, каб персанал, як ажыццяўляе аф цыйны кантроль, ншыя службовыя асобы дзейнасць свабодная ад любога канфл кту нтарэсаў;

(d) мець належныя лабараторныя магчымасц для анал зу, тэсц равання дыягностык або мець доступ да х;

(e) мець або мець доступ да дастатковай колькасц адпаведна квал ф каванага дасведчанага персаналу, каб аф цыйны кантроль ншыя службовая дзейнасць можа ажыццяўляцца эфектыўна вын кова;

(f) мець адпаведныя памяшканн абсталяванне, як належным чынам абслугоўваюцца, каб гарантаваць, што персанал можа выконваць аф цыйны кантроль аператыўна вын кова ншую службовую дзейнасць;

(g) мець законныя паўнамоцтвы для правядзення аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц для прыняцця мер, прадугледжаных гэтым Рэгламент прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2);

(h) мець прававыя працэдуры, каб гарантаваць, што персанал мае доступ да памяшканняў дакументаў, як я захоўваюцца ў, аператары, каб мець магчымасць належным чынам выконваць свае задачы;

(i) мець планы на выпадак надзвычайных с туацый быць гатовым выконваць так я планы ў выпадку надзвычайнай с туацы , кал адпаведным, у адпаведнасці з правіламі, якія згадваюцца ў артыкуле 1(2).

2. Любое прызначэнне аф цыйнага ветэрынара пав нна быць п сьмовым пав нна ўказваць аф цыйны кантроль ншую аф цыйную дзейнасць звязаныя з гэтым задачы, для як х было зроблена прызначэнне. Патрабаванн , што прад'яўляюцца да супрацоўн каў кампетэнтных органаў, прадугледжаныя гэтым Палажэннем, у тым л ку патрабаванне аб адсутнасці любога канфл кту нтарэсаў, распаўсюджваюцца на ўс х аф цыйных ветэрынараў.

3. Любое прызначэнне аф цыйнага спецыял ста па г г ене расл н пав нна ажыццяўляцца ў п сьмовай форме пав нна вызначаць аф цыйны кантроль ншую аф цыйную дзейнасць звязаныя з гэтым задачы, для як х было зроблена прызначэнне. Патрабаванн , што прад'яўляюцца да супрацоўн каў кампетэнтных органаў, як я прадугледжаны гэтым Палажэннем, у тым л ку патрабаванне аб адсутнасці любога канфл кту нтарэсаў, прымяняюцца да ўс х аф цыйных службовых асоб па г г ене расл н.

4. Супрацоўн к , як я ажыццяўляюць аф цыйны кантроль ншую службовую дзейнасць, пав нны:

(a) атрымаць адпаведнае навучанне ў сферы сваёй кампетэнцы , якое дазваляе м кампетэнтна выконваць свае абавязк паслядоўна выконваць аф цыйны кантроль ншую аф цыйную дзейнасць;

(b) сачыць за нав нам ў сваёй сферы кампетэнцы праходз ць рэгулярнае дадатковае навучанне пры адсутнасці ;

(c) прайсц падрыхтоўку па прадметах, выкладзеных у раздзеле I Дадатку II, па абавязках кампетэнтных органаў, як я вын каюць з гэтага Палажэння, у адпаведных выпадках.

Кампетэнтныя органы, орган чныя кантрольныя органы ўпаўнаважаныя органы распрацоўваюць рэал зуюць навучальныя праграмы з мэтай забеспячэння таго, каб персанал, як ажыццяўляе аф цыйны кантроль ншую аф цыйную дзейнасць, атрымаў навучанне, згаданае ў пунктах (a), (b) (c).

5. Кал ў межах службаў кампетэнтнага органа больш чым адно падраздзяленне кампетэнтна ажыццяўляць аф цыйны кантроль або ншую аф цыйную дзейнасць, пам ж розным падраздзяленням пав нна забяспечвацца эфектыўная дзейсная каардынацыя супрацоўн цтва.

Артыкул 6

Праверк ўпаўнаважаных органаў

1. Каб забяспечыць х адпаведнасць дадзеным Рэгламенту, кампетэнтныя органы пав нны праводз ць унутраныя аўдыты або даручаць правядзенне аўдытаў сам м сабе прымаць адпаведныя меры ў святле вын каў гэтых аўдытаў.

2. Праверк , згаданыя ў пункце 1, падлягаюць незалежнаму кантролю праводзяцца празрыста.

Артыкул 7

Права на апеляцыю

Рашэнн , прынятыя кампетэнтным органам ў адпаведнасці з артыкулам 55, артыкулам 66(3) (6), артыкулам 67, пункт (b) артыкула 137(3) артыкулам 138(1) (2), як я тычацца прыродных або юрыдычныя асобы падлягаюць праву так х асоб на апеляцыю ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам.

Права на апеляцыю не закранае абавязак кампетэнтных органаў прыняць неадкладныя меры для л кв дацы або стрымл ванна рызык для здароўя людзей, жывёл або расл н, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы расл н, таксама для навакольнага асяроддзя, у адпаведнасці з з дадзеным Рэгламентам з прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2).

Артыкул 8

Абавязальнасць кампетэнтных органаў захоўваць канф дэнцыяльнасць

1. Кампетэнтныя органы забяспечваюць, каб у адпаведнасці з пунктам 3 нфармацыя, атрыманая пры выкананн м абавязкаў у кантэксце аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасці , не раскрывалася трэці м асобам, кал , згодна з нацыянальным заканадаўствам або заканадаўствам Саюза, такая нфармацыя па сваёй прыродзе , пакрыты прафес йнай таямн цай.

З гэтай мэтай дзяржавы-члены забяспечваюць усталяванне адпаведных абавязальстваў па канф дэнцыяльнасц для персаналу ншых асоб, занятых падчас аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц .

2. Пункт 1 таксама прымяняецца да арган чных органаў па кантроль , упаўнаважаных органаў ф з чных асоб, як м был дэлегаваны пэўныя задачы па аф цыйным кантроль , да аф цыйных лабараторый.

3. Кал няма пераважнай грамадскай зац каўленасц ў раскрыцц нфармацы , якая з'яўляецца прафес йнай таямн цай, як пазначана ў пункце 1, без шкоды для с туацый, кал раскрыццё патрабуецца згодна з заканадаўствам Саюза або нацыянальным заканадаўствам, такая нфармацыя пав нна ўключаць нфармацыю, раскрыццё якой падарвала б:

(а) мэта нспекцый, расследаванняў або аўдытаў;

(b) абарона камерцыйных нтарэсаў аператара або любой ншай ф з чнай або юрыдычнай асобы; або

(c) абарона судовых разглядаў юрыдычныя кансультацы .

4. Кампетэнтныя органы пры вызначэнн таго, ц снуе пераважная грамадская зац каўленасц у раскрыцц нфармацы , ахопленай прафес йнай таямн цай, як пазначана ў параграфі 1, прымаюць пад увагу, м ж ншым, магчымыя рызык для здароўя людзей, жывёл або расл н, або для нававольнае асяроддзе, а таксама характар, сур'ёзнасць ступень так х рызык.

5. Абавязальствы па захаванн канф дэнцыяльнасц , прадугледжаныя ў гэтым артыкуле, не пав нны перашкаджаць кампетэнтным органам публ каваць або ншым чынам раб ць даступнай для грамадскасц нфармацыю аб вын ках аф цыйнага кантролю ў дачыненн да асобных аператараў, пры ўмове, што без шкоды для с туацый, кал раскрыццё патрабуецца Саюзам або кра най заканадаўства, што выкананы наступныя ўмовы:

(а) адпаведнаму аператару прадастаўляецца магчымасць пракаментавачь нфармацыю, якую кампетэнтны орган мае намер апубл каваць або ншым чынам зраб ць даступнай для грамадскасц , да яе публ кацы або выпуску, прымаючы пад увагу тэрм новасць с туацы ;

(b) нфармацыя, якая публ куецца або ншым чынам станов цца даступнай грамадскасц , ул чвае каментары выказваецца адпаведным аператарам або публ куецца або выдаецца разам з так м каментарыям .

РАЗДЗЕЛ II

Аф цыйны кантроль

Раздзел I

Агульныя патрабаванн

Артыкул 9

Агульныя прав лы аф цыйнага кантролю

1. Кампетэнтныя органы пав нны праводз ць аф цыйны кантроль ус х аператараў рэгулярна, на аснове рызык з належнай частатой, прымаючы пад увагу:

(а) выяўленыя рызык , звязаныя з:

(i) жывёлы тавары;

(ii) дзейнасць пад кантролем аператараў;

(iii) месцазнаходжанне дзейнасц або аперацый аператараў;

(iv) выкарыстанне прадуктаў, працэсаў, матэрыялаў або рэчываў, як я могуць уплываць на бяспеку харчовых прадуктаў, цэласнасць карыснасць, або на бяспеку кармоў, здароўе або дабрабыт жывёл, здароўе расл н або, у выпадку ГМА сродкаў абароны расл н, як я могуць таксама аказваць шкоднае ўздзеянне на нававольнае асяроддзе;

- (b) любая нфармацыя, якая паказвае на верагоднасць таго, што спажывыцы могуць быць уведзены ў зман, у прыватнасць, адносна характару, дэнтэчнасць, уласць васцей, складу, колькасць, трываласць, краіны паходжання або месца паходжання, спосабу вытворчасць або вытворчасць харчовых прадуктаў;
- (c) папярэдні запісы аператараў у дачыненні да вынікаў аф цыйнага кантролю, праведзенага ў дачыненні да іх, а таксама адпаведнасць патрабаванням правільнасці, згаданых у артыкуле 1(2);
- (d) надзейнасць вынікаў кантролю, выкананага аператарам або трэцім бокам па іх просьбе, у тым ліку, у адпаведных выпадках, прыватныя схемы забеспячэння якасць, з мэтай вызначэння адпаведнасць правільнасці, указаным у артыкуле 1(2);
- (e) любая нфармацыя, якая можа паказаць на неадпаведнасць правільнасці, згаданым у артыкуле 1(2).

2. Кампетэнтныя органы павінны праводзіць аф цыйны кантроль рэгулярна, з адпаведнай частатой, вызначанай на аснове рызык, для выяўлення магчымых наўмысных парушэнняў правільнасці, згаданых у артыкуле 1(2), учыненых шляхам махлярства або падману, прымаючы пад увагу нфармацыю адносна так іх парушэнняў, як я распаўсюджваюцца праз механізмы адміністрацыйнай дапамогі, прадугледжаныя артыкуламі 102-108, любую іншую нфармацыю, якая паказвае на магчымасць так іх парушэнняў.

3. Аф цыйны кантроль, як праводзіцца перад размяшчэннем на рынку або перамяшчэннем пэўных жывёл тавараў у сувязь з выдачай аф цыйных сертыфікатаў або аф цыйных атэстацый, як я патрабуюць правільнасці, згаданых у артыкуле 1(2), у якасць ўмовы для размяшчэння на рынку або перамяшчэння жывёл або тавараў павінна ажыццяўляцца ў адпаведнасць з абодвума наступнымі правільнасці:

(a) правільнасці, згаданых у артыкуле 1(2);

(b) прыдатныя дэлегаваныя імплементацыйныя акты, прынятыя Камісіяй у адпаведнасць з артыкуламі 18-27.

4. Аф цыйны кантроль праводзіцца без папярэдняга паведамлення, за выключэннем выпадкаў, калі такое паведамленне неабходна належным чынам абгрунтавана для правядзення аф цыйнага кантролю. Што тычыцца аф цыйнага кантролю, па запыце аператара кампетэнтны орган можа вырашыць, ці павінна аф цыйны кантроль праводзіцца з папярэднім паведамленнем або без яго. Аф цыйны кантроль з папярэднім паведамленнем не перашкаджае правядзенню аф цыйнага кантролю без папярэдняга паведамлення.

5. Аф цыйны кантроль павінна ажыццяўляцца ў максімальна магчымай ступені так іх чынам, каб адміністрацыйная нагрузка збоў працы аператараў была зведзена да неабходнага мінімуму, але гэта не адмоўна ўплывае на эфектыўнасць гэтага кантролю.

6. Кампетэнтныя органы ажыццяўляюць аф цыйны кантроль так іх чынам, прымаючы пад увагу неабходнасць адаптацыі кантролю да канкрэтных сітуацый, незалежна ад таго, ці з'яўляюцца жывёлы тавары:

(a) даступныя на рынку Саюза, незалежна ад таго, паходзяць з дзяржавы-члена, дзе праводзіцца аф цыйны кантроль, або ў іншай дзяржаве-член;

(b) для экспарту з Саюза; або

(c) уступленне ў Саюз.

7. У той ступені, якая строга неабходна для арганізацыі аф цыйнага кантролю, дзяржавы-члены прызначэння могуць патрабаваць ад аператараў, якія маюць жывёл або тавары, дастаўленыя мінімізацыя дзяржавы-члена, паведамляць аб прыбыцці так іх жывёл або тавараў.

Артыкул 10

Аператары, працэсы дзейнасць, якія падлягаюць аф цыйнаму кантролю

1. У той ступені, у якой гэта неабходна для ўпэўненасці ў адпаведнасць з правільнасці, згаданымі ў артыкуле 1(2), кампетэнтныя органы ажыццяўляюць аф цыйны кантроль:

(a) жывёл тавараў на любой стадыі вытворчасць, апрацоўк, размеркавання выкарыстання;

(b) рэчывы, матэрыялы або ншыя прадметы, як я могуць паўплываць на характарыстык або здароўе жывёл тавараў х адпаведнасць дзеючым патрабаванням на любой стады вытворчасц, перапрацоўк, распаўсюджвання выкарыстання;

(c) аператары ў дачыненн да дзейнасц, уключаючы ўтрыманне жывёл, абсталявання, транспартных сродкаў, памяшканняў нш. у месцах, як я знаходзяцца пад х кантролем, у х асяроддз, а таксама ў адпаведнай дакументацы.

2. Без шкоды для прав лаў, як я тычацца снуючых сп саў або рээстраў, створаных на падставе прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), кампетэнтныя органы пав нны складаць падтрымл ваць у актуальным стане сп с аператараў. Кал так сп с або рээстр ужо снуе для ншых мэтаў, ён таксама можа выкарыстоўвацца для мэт гэтага Палажэння.

3. Кам с я пав нна прыняць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент адносна вызначэння катэгорый аператараў, як я пав нны быць выключаны са сп су аператараў, згаданых у пункце 2 гэтага артыкула, кал х уключэнне ў так сп с будзе азначаць непрапарцыйная адм н страцыйная нагрузка для х у параўнанн з рызыкай, звязанай з х дзейнасцю.

Артыкул 11

Празрыстасць аф цыйнага кантролю

1. Кампетэнтныя органы здзяйсняюць аф цыйны кантроль з высок м узроўнем празрыстасц не радзей аднаго разу ў год прадстаўляюць грамадскасц, у тым л ку шляхам публ кацы ў нтэрнэце, адпаведную нфармацыю аб орган зацы правядзенн аф цыйнага кантролю.

Яны таксама забяспечваюць рэгулярную свечасовую публ кацыю нфармацы аб наступным:

(a) тып, колькасць вын к аф цыйнага кантролю;

(b) тып колькасць выяўленых выпадкаў неадпаведнасц ;

(c) тып колькасць выпадкаў, у як х был прыняты меры кампетэнтным органам ў адпаведнасц з артыкулам 138;

(d) тып колькасць выпадкаў, у як х был накладзеныя спагнанн, згаданыя ў артыкуле 139.

Нфармацыя, згаданая ў пунктах (a) - (d) другога падпункта гэтага параграфа, можа быць прадастаўлена, у выпадку неабходнасц, шляхам публ кацы штогадовай справаздачы, згаданай у артыкуле 113(1).

2. Кампетэнтныя органы ўстанаў ваюць працэдуры, каб гарантаваць належнае выпраўленне любых недакладнасцей у нфармацы, якая стала даступнай для грамадскасц.

3. Кампетэнтныя органы могуць апубл каваць або ншым чынам зраб ць даступнай для грамадскасц нфармацыю аб рэйтынг у асобных аператараў на падставе вын каў аднаго або некальк х аф цыйных праверак пры ўмове, што выконваюцца наступныя ўмовы:

(a) крытэры ацэнк з'яўляюцца аб'ектыўным, празрыстым агульнадаступным ;

(b) створаны адпаведныя механ змы для забеспячэння справядл васц, паслядоўнасц празрыстасц рэйтынгавага працэсу.

Артыкул 12

Дакументаваныя працэдуры кантролю

1. Кампетэнтныя органы ажыццяўляюць аф цыйны кантроль у адпаведнасц з дакументаваным працэдурам.

Гэтыя працэдуры пав нны ахопл ваць прадметныя вобласц працэдур кантролю, выкладзеныя ў раздзеле II Дадатку II, пав нны ўтрымл ваць нструкцы для персаналу, як ажыццяўляе аф цыйны кантроль.

2. Кампетэнтныя органы пав нны мець працэдуры праверк кантролю.

3. Кампетэнтныя органы:

(a) прымаць карэкц руючыя дзеянн ва ўс х выпадках, кал працэдуры, прадугледжаныя ў параграфі 2, выяўляюць недахопы;

(b) абнавіць задакументаваныя працэдуры, прадугледжаныя ў параграфі 1, па меры неабходнасці.

4. Параграфы 1, 2 і 3 таксама прымяняюцца да ўпаўнаважаных органаў органаў кантролю арганічных прадуктаў.

Артыкул 13

П'сьмовыя пратаколы аф цыйнага кантролю

1. Кампетэнтныя органы складаюць п'сьмовыя пратаколы кожнага аф цыйнага кантролю, якія ажыццяўляюць. Гэтыя запісы могуць быць на паперы або ў электронным выглядзе.

Гэтыя запісы павінны ўтрымліваць:

(a) апісанне мэты аф цыйнага кантролю;

(b) прымяняюцца метады кантролю;

(c) вынікі аф цыйнага кантролю;

(d) пры неабходнасці, дзеянн, якія кампетэнтныя органы патрабуюць ад адпаведнага аператара ў выніку аф цыйнага кантролю.

2. За выключэннем выпадкаў, кал мэты судовага расследавання або абароны судовых разглядаў патрабуюць ншага, аператарам, які падлягаюць аф цыйнаму кантролю, па запыце павінны быць прадастаўлены копіі запісаў, прадугледжаных у параграфі 1, за выключэннем выпадкаў, кал аф цыйнае пасведчанне або аф цыйная атэстацыя быў выдадзены. Аператар павінен быць неадкладна праінфармаваны ў п'сьмовай форме кампетэнтным органам аб любым выпадку неадпаведнасці, выяўленым у ходзе аф цыйнага кантролю.

3. Кал аф цыйны кантроль патрабуе пастаяннай або рэгулярнай прысутнасці персаналу або прадстаўнікоў кампетэнтных органаў у памяшканнях аператара, запісы, прадугледжаныя ў параграфі 1, павінны стварацца з частатой, якая дазваляе кампетэнтным органам аператару:

(a) рэгулярна інфармаваны аб узроўні адпаведнасці;

(b) неадкладна інфармаваны аб любых выпадках неадпаведнасці, выяўленых у рамках аф цыйнага кантролю.

4. Пункты 1, 2 і 3 таксама прымяняюцца да ўпаўнаважаных органаў, арганічных кантрольных органаў і фізічных асоб, якім былі дэлежаваны пэўныя задачы па аф цыйным кантролі.

Артыкул 14

Метады прыёмы правядзення аф цыйнага кантролю

Аф цыйныя метады метады кантролю павінны ўключаць наступнае, кал гэта неабходна:

(a) вывучэнне сродкаў кантролю, якія ўвядуць аператары, атрыманых вынікаў;

(b) агляд:

(i) абсталяванне, транспартныя сродкі, памяшканні і ншыя месцы, якія знаходзяцца пад кантролем, і наваколлі;

(ii) жывёл тавараў, уключаючы паўфабрыкаты, сыравіну, інгрэдыенты, тэхналагічныя дапаможнікі і ншыя прадукты, якія выкарыстоўваюцца для падрыхтоўкі вытворчасці тавараў або для кармлення або лячэння жывёл;

(iii) прадукты працэсы для ачысткі абслугоўвання;

(iv) прасочванне, марк роўка, прэзентацыя, рэклама адпаведныя ўпаковачныя матэрыялы, уключаючы матэрыялы, прызначаныя для кантактаваць з ежай;

(c) кантроль г г ен чных умоў у памяшканнях аператараў;

(d) ацэнка працэдур належнай вытворчай практык , належнай г г ен чнай практык , належнай сельскагаспадарчай практык працэдур, заснаваных на прынцыпах аналізу небяспек крытычных кантрольных кропак (НАССР);

(e) вывучэнне дакументаў, зап саў прасочвальнасць нных зап саў, як я могуць мець дачыненне да ацэнк адпаведнасць прав лам, згаданым у артыкуле 1(2), у тым л ку, пры неабходнасць , дакументаў, як я суправаджаюць ежу, корм любыя рэчывы або матэрыялы, як я паступаюць або пак данне ўстанова;

(f) нтэрв'ю з аператарам х персаналам;

(g) проверка вымярэнняў, выкананых аператарам, нных вын каў выпрабаванняў;

(h) адбор проб, аналіз, дыягностыка тэсты;

(i) аўдыт аператараў;

(j) любая ншая дзейнасць, неабходная для выяўлення выпадкаў неадпаведнасць .

Артыкул 15

Абавязк аператараў

1. У той ступен , у якой гэта неабходна для ажыццяўлення аф цыйнага кантролю або ншай аф цыйнай дзейнасць , аператары пав нны, кал гэтага патрабуюць кампетэнтныя органы, даваць персаналу кампетэнтных органаў доступ да:

(a) абсталаванне, транспартныя сродк , памяшканн ншыя месцы, як я знаходзяцца пад х кантролем, х наваколле;

(b) х камп'ютэрызаваныя с стэмы к равання нфармацыяй;

(c) жывёлы тавары пад х кантролем;

(d) х дакументы любую ншую адпаведную нфармацыю.

2. Падчас аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасць аператары пав нны дапамагаць супрацоўн чаць з персаналам кампетэнтных органаў арган чных органаў кантролю ў выкананн х задач.

3. Аператар, адказны за партыю, якая ўвоз ца ў Саюз, пав нен, у дадатак да абавязцельстваў, выкладзеных у параграфх 1 2, без затрымк прадастаўляць на папяровым носьб це або ў электронным выглядзе ўсю нфармацыю, якая тычыцца жывёл тавараў.

4. Кам с я можа з дапамогай мплементарных актаў устанав ць прав лы супрацоўн цтва абмену нфармацыяй пам ж аператарам кампетэнтным органам , звязаным з прыбыццём выгрузкай жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), кал гэта неабходна забяспечыць х поўную дэнтэф кацыю эфектыўнае правядзенне аф цыйнага кантролю так х жывёл тавараў. Гэтыя мплементарныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

5. Для мэт артыкула 10(2) з ул кам артыкула 10(3) аператары пав нны прадастаўляць кампетэнтным органам па меншай меры наступныя абноўленыя звестк :

(a) х назву юрыдычную форму;

(b) канкрэтную дзейнасць, якую яны ажыццяўляюць, у тым л ку дзейнасць, якая ажыццяўляецца з дапамогай сродкаў дыстанцыйнай сувяз , месцы, як я знаходзяцца пад х кантролем.

6. Абавязальствы апэратараў, выкладзеныя ў гэтым артыкуле, таксама прымяняюцца ў тых выпадках, калі аф цыйны кантроль ншыя аф цыйныя мерапрыемствы ажыццяўляюцца аф цыйным ветэрынарам, аф цыйным службовым асобам па г г ене расл н, упаўнаважаным органам, кантрольным органам ф з чным асобам, на якіх выконваюцца пэўныя задачы аф цыйнага кантролю або пэўныя задачы, звязаныя з ншай службовай дзейнасцю, былі дэлегаваны.

Раздзел II

Дадатковыя патрабаванні да аф цыйнага кантролю ншай службовай дзейнасці ў некаторых выпадках раёнах

Артыкул 16

Дадатковыя патрабаванні

1. У сферах, якія рэгулююцца правамі, прадугледжанымі ў гэтым Раздзеле, гэтыя правы прымяняюцца ў дадатак да ншых прав лаў, выкладзеных у гэтым Рэгламенце.

2. Пры прыняцці дэлегаваных актаў імплементацыйных актаў, прадугледжаных гэтым раздзелам, Камісія прымае пад увагу наступнае:

(а) вопыт, назапашаны кампетэнтнымі органамі апэратарам харчовых прадуктаў кармоў пры прымяненні працэдур, указаных у артыкуле 5 Рэгламента (ЕС) № 852/2004 Еўрапейскага парламента Савета (1) артыкуле 6 Рэгламенту (ЕС) № 183/2005 Еўрапейскага парламента Савета (2);

(b) навукова-тэхнічныя распрацоўкі;

(c) чаканні спажыўцоў адносна складу ежы змяненняў у мадэлях спажывання ежы;

(d) рызык для здароўя чалавека жывёл здароўя расл н, звязаныя з жывёлам таварам;

(e) інфармацыя аб магчымых наўмысных парушэннях, учыненых шляхам махлярства або падману.

3. Пры прыняцці дэлегаваных актаў імплементацыйных актаў, прадугледжаных гэтым раздзелам, ў той меры, у якой гэта не перашкаджае дасягненню мэтай, пераследуемых правамі, згаданымі ў артыкуле 1(2), Камісія таксама прымае пад увагу наступнае:

(a) неабходнасць садзейнічання прымяненню дэлегаваных актаў імплементацыйных актаў, прымаючы пад увагу характар памер малых прадпрыемстваў;

(b) неабходнасць забеспячэння далейшага выкарыстання традыцыйных метадаў на любой стадыі вытворчасці, перапрацоўкі або распаўсюджвання харчовых прадуктаў, а таксама вытворчасці традыцыйных харчовых прадуктаў;

(c) патрэбы апэратараў, размешчаных у рэгіёнах, якія падвяргаюцца спецыфічным геаграфічным абмежаванням.

Артыкул 17

Канкрэтныя азначэнні

Для мэтаў артыкула 18:

(a) «пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара» азначае, што аф цыйны ветэрынар даручае выкананне ан дзейнасці да аф цыйнага даламожніка;

⁽¹⁾ Рэгламент (ЕС) № 852/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красавіка 2004 г. аб г г ене харчовых прадуктаў (ОJ L 139, 30.4.2004, стар. 1).

⁽²⁾ Рэгламент (ЕС) № 183/2005 Еўрапейскага парламента Савета ад 12 студзеня 2005 г., які ўстаўляе патрабаванні да г г ены кармоў (ОJ L 35, 8.2.2005, стар. 1).

- (b) «пад наглядом аф цыйнага ветэрынара» азначае, што дзеянне выконваецца аф цыйным памочнікам пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара, аф цыйны ветэрынар прысутнічае на тэрыторыі на працягу часу, неабходнага для выканання гэтага дзеяння;
- (c) «перадзабойны агляд» азначае праверку патрабаванняў здароўя чалавека жывёл дабрабыту жывёл перад забойнай дзейнасцю, у тым ліку, пры неабходнасці, клінічны агляд кожнай асобнай жывёлы праверку інфармацыі аб харчовым ланцугу як згадваецца ў раздзеле III Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) № 853/2004;
- (d) "агляд пасля забойства" азначае праверку адпаведнасці на бойні або ўстанове па апрацоўцы дзічыны з патрабаванням да:
- (i) тушы, як гэта вызначана ў пункце 1.9 Дадатку I да Рэгламенту (ЕС) № 853/2004, субпрадукты, як гэта вызначана ў пункце 1.11 гэтага Дадатку, з мэтай прыняцця рашэння аб прыдатнасці мяса для спажывання чалавекам,
 - (ii) бяспечнае выдаленне матэрыялаў пэўнай рызык ,
 - (iii) здароўе дабрабыт жывёл.

Артыкул 18

Спецыяльныя правы аф цыйнага кантролю дзейняў, як я прымаюцца кампетэнтнымі органамі ў дачыненні да вытворчасці прадуктаў жывёльнага паходжання, прызначаных для спажывання чалавекам

1. Аф цыйны кантроль, як праводзіцца для праверкі адпаведнасці правілаў, указаным у артыкуле 1 (2) гэтага Рэгламенту ў дачыненні да прадуктаў жывёльнага паходжання, прызначаных для спажывання чалавекам, павінен уключаць праверку адпаведнасці патрабаванням, выкладзеным у Рэгламентах (ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004, (ЕС) № 1069/2009 (ЕС) № 1099/2009 у залежнасці ад неабходнасці .
2. Аф цыйны кантроль, згаданы ў параграфі 1, як праводзіцца ў дачыненні да вытворчасці мяса, павінен уключаць:
 - (a) перадзабойны агляд, праведзены на бойні аф цыйным ветэрынарам, як можа, што тычыцца папярэдняга адбор жывёл з дапамогай аф цыйных памочнікаў, навучаных для гэтай мэты;
 - (b) у адступленне ад пункта (a), у дачыненні да хатняй птушкі зайцепадобных, перадзабойны агляд, як праводзіцца аф цыйным ветэрынарам пад наглядом аф цыйнага ветэрынара або, калі маюцца дастатковыя гарантыі, пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара;
 - (c) пасмяротны агляд, выкананы аф цыйным ветэрынарам пад наглядом аф цыйнага ветэрынара або, пры наяўнасці дастатковых гарантыяў, пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара;
 - (d) ншыя аф цыйныя праверкі, як праводзіцца на бойнях, цэхах па апрацоўцы дзічыны аф цыйным ветэрынарам пад наглядом аф цыйнага ветэрынара або, калі ёсць дастатковыя гарантыі, пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара для праверкі адпаведнасці патрабаванням, што прад'яўляюцца да:
 - (i) г. г. ена вытворчасці мяса;
 - (ii) наяўнасці рэшткаў ветэрынарных лекавых сродкаў забруджвання ў прадуктах жывёльнага паходжання, прызначаных для спажывання чалавекам;
 - (iii) аўдыту належнай гігіены практыкі працэдур, заснаваных на прынцыпах HACCP;
 - (iv) лабараторныя тэсты для выяўлення прысутнасці заанозаў хвароб жывёл праверкі адпаведнасці м'яса краб'ялагчыным крытэрыям, як гэта вызначана ў пункце (b) артыкула 2 Рэгламенту Камісіі (ЕС) № 2073/2005 (1);

(¹) Рэгламент Камісіі (ЕС) № 2073/2005 ад 15 лістапада 2005 г. аб м'ясе краб'ялагчыных крытэрыях харчовых прадуктаў (ОJ L 338, 22.12.2005, с. 1).

(v) апрацоўка ўтыл зацыя пабочных прадуктаў жывёльнага паходжання матэрыялаў спецыф чнай рызык ;

(vi) здароўе дабрабыт жывёл.

3. Кампетэнтны орган можа, на аснове аналізу рызык, дазволіць персаналу бойна дапамагаць у выкананні задач, звязаных з аф цыйным кантролем, згаданым у параграфі 2, на прадпрыемствах, дзе забіваюць птушку або зайцепадобных, або на прадпрыемствах, дзе забіваюць жывёл ншых краінаў, для выканання канкрэтных задач па адборы проб для выпрабаванням, звязаных з такім кантролем, пры ўмове, што персанал:

(a) дзейнічаць незалежна ад вытворчага персаналу бойна ;

(b) прайшлі адпаведнае навучанне для выканання гэтых задач;

(c) выконваць гэтыя задачы ў прысутнасці ў адпаведнасці з інструкцыям аф цыйнага ветэрынара або аф цыйнага памочніка.

4. Калі аф цыйны кантроль, згаданы ў пунктах (a) і (c) параграфі 2, не выявіў жывых х-небудзь недахопаў, якія з'яўляюцца лямбда мяса непрыдатным для ўжывання ў ежу чалавекам, маркіроўка здароўя наносіцца на хатніх капітных жывёл, жывёл, якія гадуюцца на фермах, акрамя зайцепадобных буйных дзювак жывёл, аф цыйным ветэрынарам, пад наглядам аф цыйнага ветэрынара, пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара, або, у адпаведнасці з умовам, выкладзеным ў параграфі 3, персаналам бойна .

5. Аф цыйны ветэрынар нясе адказнасць за рашэнне, прынятыя пасля аф цыйнага кантролю, прадугледжанага ў параграфі 2 і 4, нават калі выкананне дзеянняў даручана м або ёю аф цыйнаму памочніку.

6. У гэтых аф цыйнага кантролю, згаданага ў параграфі 1, які праводзіцца ў дачыненні да жывых двухстворкавых малюскаў, кампетэнтныя органы павінны класіфікаваць зоны здабычы перасадкі .

7. Камісія павінна прыняць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з Артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна канкрэтных правілаў правядзення аф цыйнага кантролю, згаданага ў пунктах 2-6 гэтага Артыкула, адносна:

(a) крытэры ўмовы для вызначэння, у адступленне ад пункта (a) параграфі 2, калі перадзабойны агляд на некаторых бойнях можа праводзіцца пад наглядам або пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара, пры ўмове, што адступленне не ўплывае на дасягненне мэт гэтага Палажэння;

(b) крытэры ўмовы для вызначэння ў дачыненні да хатняй птушкі зайцепадобных, калі выкананы дастатковыя гаранты для правядзення аф цыйнага кантролю пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара ў дачыненні да перадзабойных аглядаў, згаданых у пункце (b) пункт 2;

(c) крытэры ўмовы для вызначэння, у адступленне ад пункта (a) параграфі 2, калі перадсмяротны агляд можа праводзіцца па-за бойна ў выпадку экстранага забойна;

(d) крытэры ўмовы для вызначэння, у адступленне ад пунктаў (a) і (b) параграфі 2, калі антэ-забойны агляд можа праводзіцца ў гаспадарцы паходжання;

(e) крытэры ўмовы для вызначэння таго, калі выкананы дастатковыя гаранты для правядзення аф цыйнага кантролю, які праводзіцца пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара ў дачыненні да пасмяротнага агляду аўдыту, згаданых у пунктах (c) і (d) пункт 2;

(f) крытэры ўмовы для вызначэння, у адступленне ад пункта (c) параграфі 2, калі ў выпадку экстранага забойна паслязабойны агляд павінен праводзіцца аф цыйным ветэрынарам;

(g) крытэры ўмовы для вызначэння, у дачыненні да Pectinidae, марскіх бруханогіх малюскаў Holothuroidea, шляхам адступлення з пункта 6, калі вытворчыя перакладчыя ўчасткі не класіфікуюцца;

(h) канкрэтная адступленне ў дачыненні да Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus і Lagopus mutus, каб дазволіць захаванне даўня хмясцовых традыцыйных звычайных практык, пры ўмове, што адступленне не ўплывае на дасягненне мэт гэтага Палажэння;

(i) крытэры ўмовы для вызначэння, у адступленне ад пункта (d) параграфу 2, калі аф цыйны кантроль на апрацоўчых прадпрыемствах можа праводзіцца персаналам, прызначаным для гэтай мэты кампетэнтнымі органамі адпаведным чынам падрыхтаваным;

(j) спецыфічныя мінімальныя патрабаванні да персаналу кампетэнтных органаў да аф цыйнага ветэрынара аф цыйнага памочніка з мэтай забеспячэння адэкватнага выканання мэтаў задач, прадугледжаных у гэтым артыкуле, уключаючы спецыфічныя мінімальныя патрабаванні да падрыхтоўкі;

(k) адпаведныя мінімальныя патрабаванні да падрыхтоўкі персаналу бойна, як дапамагае ў выкананні задач, звязаных з да аф цыйнага кантролю нашай аф цыйнай дзейнасцю ў адпаведнасць з пунктам 3.

8. Камісія шляхам імплементацыйных актаў устанавіць вае правілы адзінных практычных механізмаў для правядзення аф цыйнага кантролю, згаданага ў гэтым артыкуле, у дачыненні да:

(a) асабліва патрабаванні да выканання аф цыйнага кантролю адзіннай мінімальнай частаты гэтага аф цыйнага кантролю, уключаючы спецыфічныя небяспек рызык, якія снуюць у дачыненні да кожнага прадукту жывёльнага паходжання розных працэсаў, якія менавіта падвяргаецца, дзе мінімальны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на прызнаныя адзінныя небяспек рызык, якія могуць ствараць прадукты жывёльнага паходжання;

(b) умовы для класіфікацыі мясных тэрыторый вытворчасці перасадкі жывых двухстворкавых малюскаў;

(c) выпадкі, калі кампетэнтныя органы ў дачыненні да канкрэтных неадпаведнасцяў павінны прыняць адну або некалькіх мер, згаданых у артыкулах 137(2) і 138(2);

(d) практычныя механізмы перадабайнай паслязбайнай праверак, згаданых у пунктах (a), (b) і (c) параграфу 2, уключаючы адзінныя патрабаванні, неабходныя для забеспячэння выканання дастатковых гарантый, калі аф цыйны кантроль ажыццяўляецца пад адказнасцю аф цыйнага ветэрынара;

(e) тэхнічныя патрабаванні да знака здароўя практычныя меры па яго прымяненні;

(f) спецыяльныя патрабаванні да выканання аф цыйнага кантролю адзіннай мінімальнай частаты для гэтага аф цыйнага кантролю сырога малака, малочных прадуктаў рыбалоўных прадуктаў, калі мінімальны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на прызнаныя адзінныя небяспек рызык, якія могуць прадстаўляць.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

9. У адпаведнасць з мэтам гэтага Рэгламенту, у прыватнасці, у дачыненні да патрабаванняў бяспекі харчовых прадуктаў, дзяржавы-члены могуць прыняць нацыянальныя меры па рэальна палітных праектах, абмежаваных па часе аб'ёме, для ацэнкі альтэрнатыўных практычных механізмаў для правядзення аф цыйнага кантролю за вытворчасцю мяса. Аб такіх нацыянальных мерах паведамляецца ў адпаведнасць з працэдурай, выкладзенай у артыкулах 5 і 6 Дырэктывы (ЕС) 2015/1535. Вынікі ацэнкі, праведзенай у рамках палітных праектаў, павінны быць паведамлены ў Камісію, як толькі яны будуць даступныя.

10. Для мэтаў Артыкула 30 дапускаецца дэлеганне некаторых задач па афіцыйным кантролі, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некалькіх міністрскіх груп.

Артыкул 19

Спецыяльныя правілы аф цыйнага кантролю дзейнічаюць, якія прымаюцца кампетэнтнымі органамі ў дачыненні да рэшткаў адпаведных рэчываў у харчовых прадуктах кармавых.

1. Аф цыйны кантроль для праверак захавання правілаў, згаданых у пунктах (a) і (c) артыкула 1(2), павінны ўключаць аф цыйны кантроль, які праводзіцца на любой стадыі вытворчасці, перапрацоўкі распаўсюджвання адпаведных рэчываў, уключаючы рэчывы, якія падлягаюць як выкарыстоўвацца ў матэрыялах, якія кантактуюць з харчовымі прадуктамі, забруджвальнікі, несанкцыянаваныя, забароненыя непажаданыя рэчывы, выкарыстанне або прысутнасць якіх на сельскагаспадарчых культуры або жывёлах або для вытворчасці або апрацоўкі харчовых прадуктаў або кармоў можа прывесці да рэшткаў гэтых рэчываў у прадуктах харчавання або кармавых.

2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для дапаўнення дадзенага Рэгламенту, устанавіць ваючы правы для выканання аф цыйнага кантролю, згаданага ў пункце 1 гэтага артыкула, для дзеянняў, якія павінны быць прыняты кампетэнтным органам пасля аф цыйнага кантролю. Гэтыя дэлегаваныя акты ўстанавіць ваючы правы адносна:

(а) асабліва патрабаванні да выканання аф цыйнага кантролю, уключаючы, дзе гэта неабходна, асартымент узораў стадыю вытворчасці, працоўк размеркавання, дзе ўзоры павінны быць адабраны ў адпаведнасць з метадам, які будучы выкарыстоўвацца для адбору пробаў лабараторных аналізаў усталяваны ў адпаведнасць з пунктамі (а) і (б) артыкула 34(6), з улікам канкрэтных небяспек рызык, звязаных з рэчывам, названым ў пункце 1 гэтага артыкула;

(б) выпадкі, калі кампетэнтныя органы ў сувязі з невыкананнем або падазрэннем на яго павінны прыняць адну або некалькіх мер, указаных у артыкулах 137(2) і 138(2);

(с) выпадкі, калі кампетэнтныя органы ў дачыненні да неадпаведнасці жывёл грузаў або падазрэнні на іх з трэціх краін павінны прыняць адну або некалькіх мер, указаных у артыкулах 65-72.

3. Кам с я можа з дапамогай імплементацыйных актаў устанавіць правы аб адзінных практычных мерах для правядзення аф цыйнага кантролю, згаданага ў параграфі 1, для дзеянняў, якія павінны быць прыняты кампетэнтным органам пасля гэтага аф цыйнага кантролю, у дачыненні да:

(а) адзіную мінімальную частату такога аф цыйнага кантролю з улікам небяспек рызык, звязаных з рэчывам, названым ў пункце 1;

(б) спецыяльныя дадатковыя меры канкрэтны дадатковы змест да тых, што прадугледжаны ў артыкуле 110, для падрыхтоўкі адпаведных частак шматгадовага нацыянальнага плана кантролю (MANCP), прадугледжанага ў артыкуле 109(1);

(с) канкрэтныя практычныя меры для актывацы механізму адміністрацыйнай дапамогі, прадугледжанага ў артыкулах 102-108.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

4. Для мэтаў Артыкула 30 дапускаецца дэлеганне пэўных службовых задач кантролю, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некалькіх мфз чным асобам.

Артыкул 20

Спецыяльныя правы аф цыйнага кантролю дзеянняў, якія прымаюцца кампетэнтным органам ў дачыненні да жывёл, прадуктаў жывёльнага паходжання, зародкавых прадуктаў, пабочных прадуктаў жывёльнага паходжання вытворных прадуктаў

Аф цыйны кантроль для правярд адпаведнасці правілаў, указаным у пунктах (а), (с), (d) і (е) артыкула 1(2), павінен уключаць аф цыйны кантроль, які праводзіцца на любым этапе вытворчасці, перапрацоўкі распаўсюджвання, на жывёл, на прадукты жывёльнага паходжання, на зародкавыя прадукты, на пабочныя прадукты жывёльнага паходжання і на вытворныя прадукты.

2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент, усталяваўшы правы для правядзення аф цыйнага кантролю над жывёламі, прадуктамі жывёльнага паходжання, зародкавымі прадуктамі, пабочнымі прадуктамі жывёльнага паходжання вытворнымі прадукцы для правярд адпаведнасці правілаў Саюза, указаным у пунктах (d) і (е) артыкула 1(2), для дзеянняў, прынятых кампетэнтным органам пасля аф цыйнага кантролю. Гэтыя дэлегаваныя акты ўстанавіць ваючы правы адносна:

(а) спецыяльныя патрабаванні да выканання аф цыйнага кантролю над жывёламі, прадуктамі жывёльнага паходжання зародкавымі прадуктамі ў адказ на прызнаныя небяспек рызык для здароўя чалавека жывёл з дапамогай аф цыйнага кантролю, які праводзіцца для правярд адпаведнасці ўсталяваным мерам па прафілактыцы барацьбе з хваробамі ў адпаведнасць з правіламі, указанымі ў пункце (d) артыкула 1(2);

(б) спецыяльныя патрабаванні да правядзення аф цыйнага кантролю за пабочнымі прадуктамі жывёльнага паходжання атрыманымі ад іх прадуктамі для рэагавання на пэўныя небяспек рызык для здароўя чалавека жывёл з дапамогай аф цыйнага кантролю, які праводзіцца для правярд адпаведнасці правілаў, указаным у пункце (е) артыкула 1(2);

(с) выпадкі, калі кампетэнтныя органы ў сувязі з невыкананнем або падазрэннем на яго павінны прыняць адну або некалькіх мер, указаных у артыкулах 137(2) і 138(2).

3. Кам с я можа з дапамогай імплементацыйных актаў устанавіць правы адзіных практычных механізмаў для правядзення аф цыйнага кантролю, згаданага ў параграфе 1, у дачыненні да:

(а) аднастаяная мінімальна частата такога аф цыйнага кантролю жывёл, прадуктаў жывёльнага паходжання зародкавых прадуктаў, калі мінімальны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на прызнаны адзіных небяспек рызык для здароўя чалавека жывёл з дапамогай аф цыйнага кантролю, як праводзіцца для праверкі адпаведнасці мерам па прафілактыцы барацьбе з хваробамі, устаноўленым у адпаведнасці з правіламі, названымі ў пункце (d) артыкула 1(2);

(b) адзіная мінімальна частата такога аф цыйнага кантролю пабочных прадуктаў жывёльнага паходжання вытворных прадуктаў, калі мінімальны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на пэўныя небяспек рызык для здароўя чалавека жывёл з дапамогай аф цыйнага кантролю, як праводзіцца для праверкі адпаведнасці правіламі, згаданымі ў пункце (e) артыкула 1(2).

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

4. Для мэтаў Артыкула 30 дапускаецца дэлеганне пэўных службовых задач кантролю, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некалькім фізічным асобам.

Артыкул 21

Канкрэтныя правы аф цыйнага кантролю дзеянняў, якія прымаюцца кампетэнтнымі органамі ў дачыненні да патрабаванняў да дабрабыту жывёл

Аф цыйны кантроль для праверкі захавання правілаў, узказаных у пункце (f) артыкула 1(2), праводзіцца на ўсёх 1. адпаведных этапах вытворчасці, перапрацоўкі і размеркавання па аграхарчовай ланцугу.

2. Аф цыйны кантроль для праверкі адпаведнасці правіламі, якія ўстанаўліваюць патрабаванні да дабрабыту жывёл у выпадку хітрапарцыроўкі, у прыватнасці Рэгламенту (EC) № 1/2005, павінен уключаць:

(a) у выпадку працяглых паездак паміж дзяржавамі-членамі з тэрыторыяў краінам, аф цыйны кантроль, як праводзіцца перад пагрузкай, каб правесці прыдатнасць жывёл для транспарцыроўкі;

(b) у выпадку працяглых паездак паміж дзяржавамі-членамі з тэрыторыяў краінаў хатніх жывёл парнакапытных, акрамя зарэгістраваных, хатніх жывёл буйной рагатай жывёлы, авечак, коз і свіней, да гэтых паездак:

(i) аф цыйны кантроль журналу паездак для праверкі таго, што журнал паездак рэальна стычны сведчыць аб адпаведнасці Палажэнню (EC) № 1/2005;

(ii) аф цыйны кантроль для праверкі таго, што перавозчык, узказаны ў журнале паездак, мае сапраўдны дазвол на перавозчыка, сертыфікат допуску транспартнага сродку для працяглых паездак сертыфікаты кампетэнтнасці вадзіцеляў суправаджаючых асоб;

(c) на пунктах пагранічнага кантролю, прадугледжаных артыкулам 59(1), ў пунктах выезду:

(i) аф цыйны кантроль прыдатнасці жывёл, якія транспартуюцца, транспартных сродкаў для праверкі адпаведнасці раздзелу II Дадатку I да Рэгламенту (EC) № 1/2005, дзе гэта дастасавальна, яго раздзелу VI;

(ii) аф цыйны кантроль для праверкі таго, што перавозчык выконвае дзеючыя міжнародныя пагадненні маюць сапраўдныя дазволы на перавозчыкаў пасведчанні аб кампетэнцыі вадзіцеляў суправаджаючых;

(iii) аф цыйны кантроль для праверкі таго, што хатнія парнакапытныя хатнія жывёлы буйной рагатай жывёлы, авечак, коз і свіней вядуць або павінны быць перавезены ў працяглых падарожжах.

3. У ходзе правядзення аф цыйнага кантролю іншых аф цыйных дзеянняў кампетэнтныя органы прымаюць неабходныя меры для прадухілення або з'яўлення да мінімуму любой затрымкі паміж пагрузкай жывёл і адпраўленнем або падчас транспарцыроўкі.

Кампетэнтныя органы не павінны затрымаць ваць жывёл падчас транспарц роўк, за выключэннем выпадкаў, калі гэта строга неабходна для дабрабыту жывёл, здароўя жывёл або людзей. Калі жывёлы трэба затрымаць падчас транспарц роўк больш чым на дзве гадзіны, кампетэнтныя органы забяспечваюць прыняцце належных мер па догляду за імі, пры неабходнасці, хкармленню, водапаенню, разгрузцы і размяшчэнню.

4. Калі неадпаведнасць устаноўлена ў выніку аф цыйнага кантролю, згаданага ў пункце (b) параграфа 2, не выпраўлена арганізатарам да працяглай паездкі, шляхам унясення адпаведных змяненняў у транспартны арганізатар, кампетэнтныя органы забараняюць што даўгае падарожжа.

5. Калі пасля аф цыйнага кантролю, згаданага ў пункце (c) параграфа 2, кампетэнтныя органы ўстанавілі, што жывёлы не здольныя завяршыць паездку, яны павінны аддаць загад, каб жывёл былі выгружаны, напаяны, накармлены і адпачылі да таго часу, пакуль яны не стануць прыдатнымі. каб працягнуць сваё падарожжа.

6. Паведамленне аб невыкананні правілаў, названых у пункце 1 гэтага артыкула для мэта артыкулаў 105 і 106, павінна быць зроблена:

(a) дзяржавам-членам, якія далі дазвол перавозчыку;

(b) у выпадку выяўлення неадпаведнасці любому з такіх правілаў, якія прымяняюцца да транспартных сродкаў, дзяржаве-члену, якая выдадзена пасведчанне аб допуску транспартнага сродку;

(c) у выпадку выяўлення неадпаведнасці любому з такіх правілаў, якія прымяняюцца да кароўцаў, дзяржаве-члену, якая выдала пасведчанне аб кампетэнтнасці кароўцы.

7. Для мэта Артыкула 30 дапускаецца дэлеганне некаторых задач па афіцыйным кантролі, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некалькім фізічным асобам.

8. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент, устанавіўшы правілы правядзення аф цыйнага кантролю для праверкі адпаведнасці правілам Саюза, указаным у пункце (f) артыкула 1(2). Гэтыя дэлегаваныя акты павінны ўключваць рызыку дабрабыту жывёл, звязаную з сельскагаспадарчай дзейнасцю транспарц роўкай, забоем і забойствам жывёл, і ўстанаўліваюць правілы адносна:

(a) асабліва патрабаванні да выканання такога аф цыйнага кантролю для рэагавання на рызыку, звязаную з рознымі вядзеньнямі жывёл транспартнымі сродкамі, неабходнасць прадухілення неадпаведнай практыкі абмежавання пакут жывёл;

(b) выпадкі, калі кампетэнтныя органы ў дачыненні да канкрэтных неадпаведнасцей павінны прыняць адну або некалькіх мер, згаданых у артыкулах 137(2) і 138(2);

(c) праверка патрабаванняў да дабрабыту жывёл на памежных кантрольных пунктах і ў пунктах выезду і в'язання муніцыпальнага патрабавання да гэтых пунктаў выхаду;

(d) канкрэтныя крытэрыі ўмовы для актывацыі механізмаў адміністрацыйнай дапамогі, прадугледжаных ст. артыкулы 102-108;

(e) выпадкі ўмовы, калі аф цыйны кантроль для праверкі адпаведнасці патрабаванням дабрабыту жывёл можа ўключыць у сябе выкарыстанне канкрэтных індыхатараў дабрабыту жывёл, заснаваных на вымяральных крытэрыях эфектыўнасці, распрацоўку такіх індыхатараў на аснове навуковых і тэхнічных доказаў.

9. Камісія шляхам імплементацыйных актаў устанаўлівае правілы аб аднастайных практычных мерах аф цыйнага кантролю, якія праводзяцца для праверкі адпаведнасці правілам Саюза, згаданым у пункце (f) артыкула 1(2), якія ўстанаўліваюць патрабаванні да дабрабыту жывёл дзеянні, прынятыя кампетэнтнымі органамі пасля такога аф цыйнага кантролю, у дачыненні да:

(a) аднастайная мінімальная частата такога аф цыйнага кантролю, калі мінімальны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на рызыку, звязаную з рознымі вядзеньнямі жывёл транспартнымі сродкамі, неабходнасць прадухілення неадпаведнай практыкі абмежавання пакут жывёл;

(b) практычныя меры для вядзення п'ямога запісу праведзенага аф цыйнага кантролю перыяд і захоўвання.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 22

Спецыяльныя правы аф цыйнага кантролю дзеяннў, як я прымаюцца кампетэнтным органам ў дачыненн да здароўя расл н

1. Аф цыйны кантроль для праверк захавання прав лаў, згаданых у пункце (g) артыкула 1(2), пав нен уключаць аф цыйны кантроль шкодн каў, расл н, расл нных прадуктаў ншых аб'ектаў, а таксама прафес йных аператараў ншых асоб, на як х распаўсюджваюцца гэтыя прав лы.

2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144 для дапаўнення гэтага Рэгламенту шляхам устанавлення прав лаў правядзення аф цыйнага кантролю за расл нам , расл нным прадуктам ншым аб'ектам з мэтай праверк адпаведнасц прав лам Саюза, згаданым у пункце (g) артыкула 1(2), як я прымяняюцца да гэтых тавараў, для дзеяннў, прынятых кампетэнтным органам пасля правядзення гэтых аф цыйных кантрольных мерапрыемстваў. Гэтыя дэлегаваныя акты ўстанавляюць прав лы адносна:

(a) асабл вья патрабаванн да выканання такога аф цыйнага кантролю за ўвозам перамяшчэннем у Саюз асобных расл н, расл нных прадуктаў ншых аб'ектаў, як я падпарадкоўваюцца прав лам, указаным у пункце (g) артыкула 1(2), каб рэагаваць на прызнаныя небяспек рызык для здароўя расл н у дачыненн да канкрэтных расл н, расл нных прадуктаў ншых аб'ектаў пэўнага паходжання або паходжання;

(b) выпадк , кал кампетэнтныя органы ў дачыненн да канкрэтных неадпаведнасцей пав нны прыняць адну або некальк мер, указаных у артыкулах 137(2) 138(2).

3. Кам с я шляхам імплементацыйных актаў устанавляе прав лы аб адз ных практычных мерах для выканання аф цыйнага кантролю над расл нам , расл нным прадуктам ншым аб'ектам з мэтай праверк адпаведнасц прав лам Саюза, указаным у пункце (g) арт. 1(2), як я прымяняюцца да гэтых тавараў, для дзеяннў, прынятых кампетэнтным органам пасля такога аф цыйнага кантролю:

(a) аднастайная м н мальная частата такога аф цыйнага кантролю, кал м н малыны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на прызнаныя аднастайныя небяспек рызык для здароўя расл н у дачыненн да канкрэтных расл н, расл ннай прадукцы ншых аб'ектаў пэўнага паходжання або паходжання;

(b) аднолькавая частата аф цыйнага кантролю, як ажыццяўляецца кампетэнтным органам ў дачыненн да аператараў, упаўнаважаных выдаваць пашпарты расл н у адпаведнасц з артыкулам 84 (1) Рэгламенту (ЕС) 2016/2031, з ул кам таго, ц рэал завал гэтыя аператары план к равання рызыкай шкодн каў, як пазначана у артыкуле 91 гэтага Палажэння ў дачыненн да расл н, расл нных прадуктаў ншых аб'ектаў, як я яны вырабляюць;

(c) аднастайная частата аф цыйнага кантролю, як праводз цца кампетэнтным органам ў дачыненн да аператараў, упаўнаважаных прымяняць знак, згаданы ў артыкуле 96 (1) Рэгламенту (ЕС) 2016/2031, або выдаваць аф цыйную атэстацыю, згаданую ў пункце (a) артыкула 99(2) гэтага Палажэння.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

4. Для мэт Артыкула 30 дапускаецца дэлеганне пэўных службовых задач кантролю, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некальк м ф з чным асобам.

Артыкул 23

Канкрэтныя правы аф цыйнага кантролю дзеяннў, як я прымаюцца кампетэнтным органам ў дачыненн да ГМА для вытворчасц прадуктаў харчавання кармоў, а таксама генетычна мадыф каваных прадуктаў харчавання кармоў

1. Аф цыйны кантроль для праверк захавання прав лаў, згаданых у пунктах (a), (b) (c) артыкула 1(2), пав нен уключаць аф цыйны кантроль ГМА для вытворчасц харчовых прадуктаў кармоў, а таксама генетычна мадыф каваных харчовых прадуктаў кармоў. ажыццяўляецца на ўс х адпаведных этапах вытворчасц , перапрацоўк размеркавання па аграхарчовай ланцугу.

2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, які дапаўняюць гэты Рэгламент, устанаўліваючы правы для выканання аф цыйнага кантролю, згаданага ў пункце 1 гэтага артыкула, для дзеянняў, якія павінны быць прыняты кампетэнтнымі органамі пасля таго, як аф цыйны кантроль. Гэтыя дэлегаваныя акты прымаюць пад увагу неабходнасць забеспячэння мінмальнага ўзроўню аф цыйнага кантролю для прадухлення практык, якія парушаюць правы, згаданыя ў пункце (b) артыкула 1 (2), ўстанаўліваючы:

(a) асаблівыя патрабаванні да правядзення аф цыйнага кантролю для рэагавання на прызнаныя аднастайныя небяспек рызык :

(i) прысутнасць у аграхарчовай ланцужку ГМА для вытворчасці прадуктаў харчавання кармоў, а таксама генетычна мадыфікаваных прадуктаў харчавання кармоў, якія не былі дазволены ў адпаведнасць з Дырэктывай 2001/18/ЕС або Рэгламентам (ЕС) № 1829/2003;

(ii) вырошчванне ГМА для вытворчасці прадуктаў харчавання кармоў правільнае прымяненне плана маніторынгу, згаданага ў пункце (e) артыкула 13(2) Дырэктывы 2001/18/ЕС ў пункце (b) артыкула 5 (5) пункт (b) з Артыкул 17(5) Рэгламенту (ЕС) № 1829/2003;

(b) выпадкі, калі кампетэнтныя органы ў дачыненні да канкрэтных неадпаведнасцей павінны прыняць адну або некалькіх мер, указаных у артыкулах 137(2) і 138(2).

3. Кам с я можа з дапамогай імплементацыйных актаў устанавіць правы аб аднастайных практычных мерах для правядзення аф цыйнага кантролю, згаданага ў параграфі 1, прымаючы пад увагу неабходнасць забеспячэння мінмальнага ўзроўню аф цыйнага кантролю для прадухлення практык, якія парушаюць правы адносна адзінай мінмальнай частаты такога аф цыйнага кантролю, калі мінмальны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на прызнаныя адзіныя небяспек рызык :

(a) прысутнасць у аграхарчовай ланцужку ГМА для вытворчасці прадуктаў харчавання кармоў, а таксама генетычна мадыфікаваных прадуктаў харчавання кармоў, якія не былі дазволены ў адпаведнасць з Дырэктывай 2001/18/ЕС або Рэгламентам (ЕС) № 1829/2003;

(b) вырошчванне ГМА для вытворчасці прадуктаў харчавання кармоў правільнае прымяненне плана маніторынгу, згаданага ў пункце (e) артыкула 13(2) Дырэктывы 2001/18/ЕС ў пункце (b) артыкула 5 (5) пункт (b) артыкула 17(5) Рэгламенту (ЕС) № 1829/2003.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

4. Для мэтаў Артыкула 30 дапускаецца дэлегаванне пэўных службовых задач кантролю, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некалькіх мінмальным асобам.

Артыкул 24

Спецыяльныя правы аф цыйнага кантролю дзеянняў, якія прымаюцца кампетэнтнымі органамі ў дачыненні да сродкаў аховы раслін

1. Аф цыйны кантроль для правярок адпаведнасці правілаў, указаным у пункце (h) артыкула 1(2) дадзенага Рэгламенту, павінны ўключаць аф цыйны кантроль за актыўным рэчывам, антыдотам, сінтэтычным, дадатковым фармулянтам ад'ювантам, які пазначана ў артыкуле 2 (2) і (3) Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009.

2. З мэтай устанаўлення перыядычнасці аф цыйнага кантролю на аснове рызык, згаданага ў пункце 1, кампетэнтныя органы таксама прымаюць пад увагу наступнае:

(a) вынікі адпаведнай дзейнасці па маніторынгу, у тым ліку па рэштках пестыцыдаў, праведзенай у мэтах артыкула 32 (2) Рэгламенту (ЕС) № 396/2005 артыкула 8 Дырэктывы 2000/60/ЕС Еўрапейскага парламента і Савета (1);

(¹) Дырэктыва 2000/60/ЕС Еўрапейскага парламента і Савета ад 23 кастрычніка 2000 г., якая ўстанаўлівае аснову для дзеянняў Супольнасці ў галіне воднай палітыкі (ОJ L 327, 22.12.2000, стар. 1).

(b) нфармацыю аб несанкцыянаваных сродках аховы расл н, у тым л ку аб незаконным абароце сродкаў аховы расл н, вын к адпаведнага кантролю з боку ўладаў, указаных у артыкуле 8 Рэгламенту (ЕС) № 649/2012 Еўрапейскага парламента Савета (1);

(c) нфармацыя аб атручваннях, звязаных з прадуктам аховы расл н, у тым л ку нфармацыя, даступная ў адпаведнасц з артыкулам 56 Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009, нфармацыя аб экстраных мерах аховы здароўя, прадстаўленая цэнтрам , названым ў артыкуле 45 (1) Рэгламент (ЕС) № 1272/2008 Еўрапейскага парламента Савета (2).

3. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144 для дапаўнення дадзенага Рэгламенту ўстанаўленнем прав лаў правядзення аффциыйнага кантролю, згаданага ў пункце 1 гэтага артыкула. Гэтыя дэлегаваныя акты ўстанаўл ваюць прав лы адносна:

(a) асабл выя патрабаванн да выканання такога аффциыйнага кантролю для рэагавання на прызнаны аднастайны небяспек рызык , як я могуць ствараць сродк аховы расл н, як я тычацца вытворчасц , размяшчэння на рынку, паступлення ў Саюз, марк роўка, упакоўка, транспарц роўка, захоўванне выкарыстанне сродкаў аховы расл н для забеспячэння х бяспечнага ўстойл вага выкарыстання барацьбы з незаконным гандлем м ;

(b) выпадк , кал кампетэнтныя органы ў дачыненн да канкрэтных неадпаведнасцей пав нны прыняць адну або некальк мер, указаных у артыкулах 137(2) 138(2).

4. Кам с я можа з дапамогай мплементарных актаў устанав ць дэтальныя прав лы адз ных практычных механ змаў правядзення аффциыйнага кантролю за прадуктам , названым ў параграфі 1, у дачыненн да:

(a) аднастайная м н мальная частата так х аффциыйных праверак, кал м н мальны ўзровень аффциыйнага кантролю неабходны для рэагавання на агульнапрызнаны адз ныя небяспек рызык , як я могуць ствараць сродк аховы расл н, як я тычацца вытворчасц , размяшчэння на рынку, увозу ў Саюз , марк роўка, упакоўка, транспарц роўка, захоўванне выкарыстанне сродкаў аховы расл н для забеспячэння х бяспечнага ўстойл вага выкарыстання барацьбы з незаконным гандлем м ;

(b) збор нфармацы , ман торынг справаздачнасць аб падазронах атручваннях сродкам абароны расл н;

(c) збор нфармацы , ман торынг справаздачнасць аб несанкцыянаваных прадуктах аховы расл н, уключаючы незаконны гандаль сродкам аховы расл н.

Гэтыя мплементарныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

5. У мэтах Артыкула 30 дапускаецца дэлеганне пэўных службовых задач кантролю, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некальк м ф з чным асобам.

Артыкул 25

Спецыяльныя прав лы аффциыйнага кантролю ншай аффциыйнай дзейнасц ў гал не арган чнай вытворчасц марк роўк арган чных прадуктаў

Кам с я можа з дапамогай мплементарных актаў устанав ць прав лы аб аднастайных практычных мерах для правядзення аффциыйнага кантролю для праверак адпаведнасц прав лам, указаным у пункце (i) артыкула 1(2), адносна:

(a) асабл выя патрабаванн дадатковы змест да прадугледжанага ў артыкуле 110 для падрыхтоўк адпаведных частак MANCP, прадугледжаны ў артыкуле 109(1), канкрэтны дадатковы змест да справаздачы, прадугледжаны ў артыкуле 113;

⁽¹⁾ Рэгламент (ЕС) № 649/2012 Еўрапейскага парламента Савета ад 4 л пеня 2012 г. аб экспарце мпарце небяспечных х м чных рэчываў (OJ L 201, 27.7.2012, стар. 60).

⁽²⁾ Рэгламент (ЕС) № 1272/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 снежня 2008 г. аб клас ф кацы , марк роўцы ўпакоўцы рэчываў сумесяў, змяненн адмене дырэктывы 67/548/ЕЕС 1999/45/ЕС, а таксама змяненн рэгламенту (ЕС) № 1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, стар. 1).

(b) канкрэтны абавязк задачы даведачных цэнтраў Еўрапейскага саюза ў дадатак да тых, што прадугледжаны ў артыкул 98;

(c) практычныя меры па актывацы механ змаў адм н страцыйнай дапамог , прадугледжаных у артыкулах 102-108, уключаючы абмен нфармацыяй адносна выпадкаў невыканання або верагоднасц невыканання пам ж кампетэнтным органам ўпаўнаважаным органам ;

(d) метады, як я будуць выкарыстоўвацца для адбору проб для лабараторных анал заў выпрабаванняў, за выключэннем любых прав л, звязаных з устаноўкай парог .

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 26

Канкрэтныя прав лы аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц , якая праводз цца кампетэнтным органам ў дачыненн да ахоўных найменняў паходжання, ахоўных геаграф чных указанняў гарантаваных традыцыйных асабл васцей

1. У адступленне ад артыкула 31(3) у дачыненн да прав лаў, указаных у пункце (j) артыкула 1(2), кал кампетэнтныя органы дэлегал рашэнн адносна дазволу на выкарыстанне зарэг страванай назвы прадукту, яны таксама могуць дэлегаваць прымяненне наступных мер:

(a) прап санне таго, каб некаторыя в ды дзейнасц аператара падлягал с стэматычнаму або ўзмоцненаму аф цыйнаму кантролю;

(b) загад аператару павял чыць частату ўласных элементаў к равання;

(c) распараджэнне аб змене этыкетк ў адпаведнасц са спецыф кацыям прадукту прав лам , указаным ў пункце (j) Артыкул 1(2).

2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144 для дапаўнення дадзенага Рэгламенту, устанаў ваючы прав лы правядзення аф цыйнага кантролю для праверк адпаведнасц прав лам, указаным у пункце (j) артыкула 1(2). Гэтыя дэлегаваныя акты ўстанаў ваюць прав лы адносна:

(a) патрабаванн , метады метады, згаданыя ў артыкулах 12 14 для аф цыйнага кантролю, як праводз цца для праверк адпаведнасц тэхн чным характарыстыкам прадукцы патрабаванням да марк роўк ;

(b) спецыяльныя метады прыёмы, згаданыя ў артыкуле 14, для правядзення аф цыйнага кантролю, нак раванага на забеспячэнне прасочвальнасц тавараў жывёл, як я падпадаюць пад сферу дзеяння прав лаў, згаданых у пункце (j) артыкула 1(2), на ўс х этапах вытворчасц , падрыхтоўк распаўсюджвання, а таксама пры прадастаўленн гарантый адпаведнасц гэтым прав лам;

(c) выпадк , кал кампетэнтныя органы ў дачыненн да канкрэтных неадпаведнасцяў пав нны прыняць адно або некальк з дзеянн меры, названыя ў артыкуле 138(1) (2).

3. Кам с я можа шляхам імплементацыйных актаў устанав цць прав лы аб адз ных практычных мерах для выканання аф цыйнага кантролю для праверк адпаведнасц прав лам, указаным у пункце (j) артыкула 1(2) адносна:

(a) канкрэтныя практычныя меры для актывацы механ змаў адм н страцыйнай дапамог , прадугледжаных у артыкулах 102-108, уключаючы абмен нфармацыяй адносна выпадкаў невыканання або верагоднасц невыканання пам ж кампетэнтным органам ўпаўнаважаным органам ;

(b) канкрэтныя абавязачельствы дэлегаваных органаў па справяднасц .

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

4. Для мэт Артыкула 30 дапускаецца дэлеганне пэўных службовых задач кантролю, згаданых у гэтым Артыкуле, адной або некалькіх мэтавазначымых асобам.

Артыкул 27

Конкрэтныя правы аф цыйнага кантролю дзеянняў, якія прымаюцца кампетэнтнымі органамі ў выпадках новых выяўленых рызык у дачыненні да харчовых прадуктаў кармоў

1. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегананыя акты ў адпаведнасць з Артыкулам 144 для дапаўнення гэтага Рэгламенту, устаўляючы правы правядзення аф цыйнага кантролю за пэўнымі катэгорыямі прадуктаў харчавання або кармоў для праверкі адпаведнасці правілаў, указаным у пунктах (а) да (е) артыкула 1(2) для дзеянняў, якія павінны быць прынятыя кампетэнтнымі органамі пасля правядзення такога аф цыйнага кантролю. Гэтыя дэлегананыя акты датычацца нядаўна выяўленых рызык, якія могуць узнікнуць з-за харчовых прадуктаў і кармоў для здароўя людзей, жывёл або, у дачыненні да ГМА, сродкаў абароны раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, або любых такіх рызык, якія ўзнікаюць у выніку новых мадэляў вытворчасці або спажывання харчовых прадуктаў або кармоў, якія не могуць быць эфектыўна вырашаны ў адсутнасці такіх агульных правілаў. Гэтыя дэлегананыя акты ўстаўляючы правы адносна:

(а) адзін спецыфічны патрабаванні да правядзення аф цыйнага кантролю для рэагавання на спецыфічныя небяспекі рызык, якія снуюць у дачыненні да кожнай катэгорыі харчовых прадуктаў кармоў розных працэсаў, якія маюць падвяргаюцца;

(б) выпадкі, калі кампетэнтныя органы ў дачыненні да канкрэтных неадпаведнасцей павінны прыняць адну або некалькіх мер, указаных у артыкулах 137(2) і 138(2).

2. Камісія можа з дапамогай імплементацыйных актаў устанавіць правы аднастайных практычных механізмаў аф цыйнага кантролю, які ажыццяўляюцца ў дачыненні да пэўных катэгорый прадуктаў харчавання або кармоў для праверкі адпаведнасці правілаў, указаным у пунктах (а) - (е) Артыкула 1(2) для лямбда-фактараў новых дэталі каваных рызык, якія могуць узнікнуць з-за харчовых прадуктаў і кармоў для здароўя людзей і жывёл або, у дачыненні да ГМА, сродкаў абароны раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, або любых такіх рызык, якія ўзнікаюць у выніку новых мадэляў вытворчасці або спажывання харчовых прадуктаў або кармоў, якія не могуць быць эфектыўна разгледжаны пры адсутнасці такіх агульных правілаў адносна адзінай мінімальнай частаты такога аф цыйнага кантролю, калі мінімальны ўзровень аф цыйнага кантролю неабходны для рэагавання на канкрэтныя небяспекі рызык, якія снуюць у дачыненні да кожнай катэгорыі ежа корм розных працэсаў, якія ўключаюць праходзяць. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

3. На належным чынам абгрунтаваных імператывных падставах тэрміновасць, звязаных з выпадкам сур'ёзнай рызык для здароўя людзей або жывёл або для навакольнага асяроддзя, Камісія павінна неадкладна прыняць імплементацыйныя акты ў адпаведнасць з працэдурай, згаданай у артыкуле 145(3).

РАЗДЗЕЛ III

Дэлеганне асобных задач кампетэнтным органам

Артыкул 28

Дэлеганне кампетэнтным органам асобных задач службовага кантролю

1. Кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць пэўныя задачы па аф цыйным кантролю аднаму або некалькім дэлеганым органам або фізічным асобам у адпаведнасць з умовамі, прадугледжанымі ў артыкулах 29 і 30 адпаведна. Кампетэнтны орган забяспечвае, каб ўпаўнаважаны орган або фізічная асоба, якой былі дэлегаваны такія задачы, мелі паўнамоцтвы, неабходныя для эфектыўнага выканання гэтых задач.

2. Калі кампетэнтны орган або дзяржава-член вырашае дэлегаваць пэўныя задачы аф цыйнага кантролю для праверкі адпаведнасці правілаў, указаным у пункце (і) артыкула 1(2), аднаму або некалькім ўпаўнаважаным органам, ён павінен прысвоіць код нумар для кожнага ўпаўнаважанага органа прызначыць адпаведныя органы, адказныя за іх зацвярджэнне кантроль.

Артыкул 29

Умовы перадачы ўпаўнаважаным органам асобных задач службовага кантролю

Дэлеганне пэўных задач аф цыйнага кантролю ўпаўнаважанаму органу, згаданаму ў артыкуле 28 (1), пав нна быць п сьмовым пав нна адпавядаць наступным умовам:

(a) дэлеганне змяшчае дакладнае ап санне тых аф цыйных кантрольных задач, як я можа выконваць упаўнаважаны орган, ўмоў, пры якіх ён можа выконваць гэтыя задачы;

(b) упаўнаважаны орган:

(i) валодае вопытам, абсталяваннем нфраструктурай, неабходным для выканання тых задач аф цыйнага кантролю, як я яму дэлегаваны;

(ii) мае дастатковую колькасць адпаведна квал ф каванага вопытнага персаналу;

(iii) з'яўляецца бесстаронн м свабодным ад любога канфл кту нтарэсаў , у прыватнасц , не знаходз ца ў с туацы , якая можа прама ц ўскосна паўплываць на бесстароннасць яго прафес йных паводз н у дачыненн да выканання тых задач аф цыйнага кантролю, як я яму дэлегаваны;

(iv) працуе мае акрэдытацыю ў адпаведнасц са стандартам , як я адносяцца да дэлегаваных задач, у тым л ку стандартам EN ISO/IEC 17020 «Патрабаванн да працы розных тыпаў органаў, як я праводзяць праверку» ;

(v) мае дастатковыя паўнамоцтвы для выканання дэлегаваных яму задач аф цыйнага кантролю;

(c) снуюць механ змы, як я забяспечваюць эфектыўную дзейсную каардынацыю пам ж кампетэнтным органам , як я дэлегуюць паўнамоцтвы, ўпаўнаважаным органам.

Артыкул 30

Умовы перадачы ф з чным асобам асобных кантрольных функцый

Кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць некаторыя задачы аф цыйнага кантролю адной або некальк м ф з чным асобам, кал гэта дазваляюць прав лы, прадугледжаныя ў артыкулах 18-27. Такое дэлеганне пав нна быць п сьмовым пав нна адпавядаць наступным умовам:

(a) дэлеганне змяшчае дакладнае ап санне тых службовых задач кантролю, як я могуць выконваць ф з чныя асобы, умовы, на якіх фізічныя асобы могуць выконваць гэтыя задачы;

(b) ф з чныя асобы:

(i) валодаюць вопытам, абсталяваннем нфраструктурай, неабходным для выканання дэлегаваных м службовых задач кантролю;

(ii) маюць адпаведную квал ф кацыю вопыт;

(iii) дзейн чаюць бесстароння не маюць канфл кту нтарэсаў у дачыненн да ажыццяўлення гэтых задач аф цыйнага кантролю дэлегаваны м;

(c) снуюць механ змы, як я забяспечваюць эфектыўную дзейсную каардынацыю пам ж кампетэнтным органам , як я дэлегуюць, ф з чным асобам .

Артыкул 31

Умовы дэлегавання асобных задач, звязаных з ншай службовай дзейнасцю

1. Кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць пэўныя задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю, аднаму або некальк м дэлегаваным органам пры выкананн наступных умоў:

(a) прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2), не забараняюць такое дэлеганне;

(b) выкананы ўмовы, выкладзеныя ў артыкуле 29, за выключэннем умоў, выкладзеных у пункце (b)(iv).

2. Кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць некаторыя задачы, звязаныя з нашай аф цыйнай дзейнасцю, адной або некалькім фізічным асобам пры выкананні наступных умоў:

(a) правы, згаданыя ў артыкуле 1(2), дазваляюць такое дэлеганне;

(b) выкананы ўмовы, выкладзеныя ў Артыкуле 30, якія прымяняюцца *mutatis mutandis*.

3. Кампетэнтныя органы не павінны дэлегаваць упאўнаважанаму органу або фізічнай асобе рашэнне адносна задач, прадугледжаных у пункце (b) артыкула 138(1) ў артыкуле 138(2) (3).

Артыкул 32

Абавязк упאўнаважаных органаў фізічных асоб

Упаўнаважаныя органы або фізічныя асобы, якія маюць адпаведнасць з артыкула 28(1) або пэўныя задачы, звязаныя з нашай аф цыйнай дзейнасцю, якія былі дэлегаваны ў адпаведнасць з артыкулам 31, павінны:

(a) паведамляць аб выніках аф цыйнага кантролю нашых аф цыйных дзеянняў, якія яны выконваюць, дэлегуючаму кампетэнтным органам на рэгулярнай аснове кожны раз, калі гэтыя кампетэнтныя органы гэтага патрабуюць;

(b) неадкладна інфармаваць кампетэнтныя органы, якія дэлегуюць упאўнаважанасць, кожны раз, калі вынікі аф цыйнага кантролю паказваюць на неадпаведнасць або паказваюць на верагоднасць неадпаведнасці, калі спецыяльныя дамоўленасці, устаноўленыя паміж кампетэнтным органам упאўнаважаным органам або зацэкаўленай фізічнай асобай, не прадугледжваюць інашэ;

(c) прадастаўляць кампетэнтным органам доступ да сваіх памяшканняў збудаванняў, супрацоўнікаў аказваць дапамогу.

Артыкул 33

Абавязк упאўнаважаных органаў

Кампетэнтныя органы, якія дэлегавалі пэўныя задачы па аф цыйным кантроль упאўнаважаным органам або фізічным асобам у адпаведнасць з артыкулам 28(1) або пэўныя задачы, звязаныя з нашай аф цыйнай дзейнасцю упאўнаважаным органам або фізічным асобам у адпаведнасць з артыкулам 31, павінны:

(a) орган зоўваць аўдыты або інспекцыі такіх органаў або асоб, па меры неабходнасці пазбягаючы дублявання, прымаючы пад увагу любую акрэдытацыю, згаданую ў пункце (b)(iv) Артыкула 29;

(b) поўнасцю або часткова адклікаць дэлегацыю без затрымкі, калі:

(i) ёсць доказы таго, што так дэлегаваны орган або фізічная асоба не выконвае належным чынам задачы, якія яму дэлегуюцца;

(ii) упאўнаважаны орган або фізічная асоба не прыняла належных своечасовых мер для выпраўлення недахопаў
дэнтэфікавана; або

(iii) было паказана, што незалежнасць або бесстароннасць дэлегаванага органа або фізічнай асобы парушаны.

Гэты пункт не наносіць шкоды кампетэнцыі кампетэнтных органаў адклікаць дэлеганне па нашых прычынах, чым тыя, якія згадваюцца ў дадзеным Рэгламенце.

РАЗДЗЕЛ IV

Адбор проб, аналізы, аналізы дыягностыка

Артыкул 34

Метады, якія выкарыстоўваюцца для ўзяцця проб, аналізаў, аналізаў дыягностык

1. Метады, якія выкарыстоўваюцца для ўзяцця проб лабараторных аналізаў, выпрабаванняў дыягностык падчас аф цыйнага кантролю нашай аф цыйнай дзейнасці, павінны адпавядаць правілам Саюза, якія ўсталяваныя ў гэтых метадах, або крытэрам эфектыўнасці гэтых метадаў.

Пры адсутнасцi прав лаў Саюза, згаданых у параграфe 1, ў кантэксце аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасцi, аф цыйныя лабараторы пав нны выкарыстоўваць адз н з наступных метадаў у адпаведнасцi з прыдатнасцю для х канкрэтных анал тычных, выпрабавальных дыягнастычных патрэб:

(a) даступныя метады, як я адпавядаюць адпаведным м жнародна прызнаным прав лам або пратаколам, у тым л ку тым, што Еўрапейск кам тэт па стандартызацы (CEN) прыняў; або

адпаведныя метады, распрацаваныя або рэкамендаваныя даведачным лабараторыям Еўрапейскага саюза пацверджаныя ў адпаведнасцi з м жнародна прынятым навуковым пратаколам ;

(b) пры адсутнасцi адпаведных прав лаў або пратаколаў, як згадваецца ў пункце (a), метады, як я адпавядаюць адпаведным прав лам, устаноўленым на нацыянальным узроўн , або, кал так х прав лаў няма, адпаведныя метады, распрацаваныя або рэкамендаваныя нацыянальным даведачным лабараторыям правяраны ў адпаведнасцi з м жнародна прынятым навуковым пратаколам ; або

адпаведныя метады, распрацаваныя пацверджаныя м ж- або ўнутрылабараторным метадам вал дацы ў адпаведнасцi з м жнародна прынятым навуковым пратаколам .

3. У выпадку тэрм новай неабходнасцi правядзення лабараторных анал заў, анал заў або дыягностык адсутнасцi н воднага з метадаў, згаданых у пунктах 1 2 гэтага артыкула, адпаведная нацыянальная даведачная лабараторыя або, кал такой нацыянальнай даведачнай лабараторы не снуе, любая ншая лабараторыя, прызначаная ў адпаведнасцi з з Артыкулам 37(1) можа выкарыстоўваць ншыя метады, чым тыя, як я згадваюцца ў пунктах 1 2 гэтага Артыкула, да праверк адпаведнага метаду ў адпаведнасцi з м жнародна прынятым навуковым пратаколам .

4. Дзе гэта магчыма, метады, як я выкарыстоўваюцца для лабараторных анал заў, характарызуюцца адпаведным крытэрыям , выкладзеным ў Дадатку III.

5. Узоры пав нны быць адабраны, апрацаваны марк раваны так м чынам, каб забяспечыць х юрыдычную, навуковую тэхн чную сапраўднасць.

6. Кам с я можа шляхам мплементарных актаў устанавіць ваць прав лы адносна:

(a) метады, як я будуць выкарыстоўвацца для адбору проб для лабараторных анал заў, выпрабаванняў дыягностык ;

(b) крытэры эфектыўнасцi, параметры анал зу, выпрабаванняў або дыягностык , нявызначанасць вымярэнняў працэдуры вал дацы тых метадаў;

(c) нтэрпрэтацыя анал тычных, тэставых дыягнастычных вын каў.

Гэтыя мплементарныя акты прымаюцца ў адпаведнасцi з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 35

Другое экспертнае заключэнне

1. Кампетэнтныя органы гарантуюць, што аператары, чые жывёлы або тавары падлягаюць адбору пробаў, анал зу, тэсту або дыягностыцы ў кантэксце аф цыйнага кантролю, маюць права на другое экспертнае заключэнне за ўласны кошт аператара.

Права на другое экспертнае заключэнне дае аператару права запытаць дакументальную праверку ўзяцця проб, анал зу, тэсту або дыягностык ншым прызнаным экспертам з адпаведнай квал ф кацыяй.

2. Кал гэта актуальна, мэтазгодна тэхн чна магчыма, з ул кам, у прыватнасцi, распаўсюджанасцi распаўсюджвання небяспек ў жывёл або грузаў, хуткасаванасцi проб або тавараў колькасцi даступнага субстрата, кампетэнтныя органы:

(a) пры ўзяццi пробы па просьбе аператара пераканацца, што ўзятая дастатковую колькасць пробы для другога экспертнага заключэння агляду, згаданага ў пункце 3, кал гэта апынецца неабходным; або

(b) кал немагчыма прыняць дастатковую колькасць, як пазначана ў пункце (a), паведам ць аб гэтым аператару.

Гэты параграф не прымяняецца пры ацэнцы прысутнасць каранцiнных шкодных арганiзмаў у раслiнах, раслiнных прадуктах або iншых аб'ектах з мэтай правяркi адпаведнасць правiлаў, указаным у пункце (g) артыкула 1(2).

3. Дзяржавы-члены могуць вырашыць, што ў выпадку спрэчкi памiж кампетэнтнымi органамi аператарамi, заснаванай на другiм экспертным заключэннi, згаданым у параграфe 1, аператары могуць за свой кошт запытаць правярку дакументаў першапачатковага аналізi, тэст або дыягностыка, пры неабходнасць, iншы аналіз, тэст або дыягностыка iншай аффцыйнай лабараторыi.

4. Заяўка аператара на атрыманне другога экспертнага заключэння ў адпаведнасць з пунктам 1 гэтага артыкула не ўплывае на абавязальнасць кампетэнтных органаў прыняць неадкладныя меры для лiквідацыі або стрымлiвання рызык для здароўя чалавека, жывёл, раслiн, або для дабрабыту жывёл або, у дачыненнi да ГМА, сродкаў аховы раслiн, а таксама да навакольнага асяроддзi, у адпаведнасць з дадзенымi Рэгламентамi правiлаў, згаданымi ў артыкуле 1 (2).

Артыкул 36

Адбор проб жывёл тавараў, прапанаваных для рэальнай дыстанцыйнай сувязі

1. У выпадку жывёл тавараў, прапанаваных для продажу праз сродкi дыстанцыйнай сувязі, у мэтах аффцыйнага кантролю могуць выкарыстоўвацца ўзоры, заказаныя ў аператараў кампетэнтнымi органамi без iх дэнтэфікацыі.

2. Кампетэнтныя органы, як толькi яны валодаюць узорам, прымаюць усе меры для забеспячэння таго, каб аператары, у якіх гэтыя ўзоры былі замоўлены ў адпаведнасць з пунктам 1:

- (a) iнфармаваныя аб тым, што такiя пробы былі ўзяты ў кантэксце аффцыйнага кантролю, калi гэта неабходна, адабраны прааналізаваны або выпрабаваны для мэтаў такога аффцыйнага кантролю;
- (b) калi ўзоры, згаданыя ў гэтым пункце, аналізуюцца або тэстуюцца, маюць магчымасць рэальна заваць права на прыцягненне другога эксперта-меркаванне, як гэта прадугледжана ў артыкуле 35 (1).

3. Параграфы 1 і 2 прымяняюцца да ўпаўнаважаных органаў iншых асоб, якiм былі дэлегаваны пэўныя задачы аффцыйнага кантролю.

Артыкул 37

Прызначэнне аффцыйных лабараторыi

1. Кампетэнтныя органы вызначаюць аффцыйныя лабараторыi для правядзення лабараторных аналізаў, выпрабаванняў дыягностыкi ўзораў, узятых падчас аффцыйнага кантролю iншай аффцыйнай дзейнасцьi, у дзяржаве-члене, на тэрыторыi якой дзейнiчаюць гэтыя кампетэнтныя органы, або ў iншай дзяржаве-члене або трэцяй краiне што з'яўляецца Дагаворнымi бокамi Пагаднення аб Еўрапейскай эканамiчнай прасторы.

2. Кампетэнтныя органы могуць прызначыць у якасць аффцыйнай лабараторыi лабараторыю, размешчаную ў iншай дзяржаве-члене або трэцяй краiне, якая з'яўляецца Дагаворнымi бокамi Пагаднення аб Еўрапейскай эканамiчнай прасторы, пры ўмове выканання наступных умоў:

(a) снуюць адпаведныя механiзмы, згодна з якімi кампетэнтныя органы маюць магчымасць праводзiць аўдыты iнспекцыі, згаданыя ў артыкуле 39(1), або дэлегаваць правядзенне такiх аўдытаў iнспекцыі кампетэнтнымi органамi дзяржавы-члена або трэцяй краiны, якія з'яўляюцца Дагаворнымi бокамi Пагаднення аб Еўрапейскай эканамiчнай прасторы;

(b) гэтая лабараторыя ўжо прызначана ў якасць аффцыйнай лабараторыi кампетэнтнымi органамi дзяржавы-члена, на тэрыторыi якой яна знаходзiцца.

3. Прызначэнне аффцыйнай лабараторыi павiнна быць пiсьмовым павiнна ўключаць падрабязнае апісанне:

(a) задачы, якія лабараторыя выконвае ў якасць аффцыйнай лабараторыi;

(b) умовы, пры якіх ён выконвае задачы, названыя ў пункце (а);

(c) меры, неабходныя для забеспячэння эфектыўнай дзейснай каардынацыі супрацоўніцтва паміж лабараторыяй кампетэнтным органам.

4. Кампетэнтныя органы могуць прызначыць у якасці аффцинай лабараторыі толькі лабараторыю, якая:

(a) валодае вопытам, абсталяваннем інфраструктурай, неабходным для правядзення аналізаў, выпрабаванняў або дыягностыкі ўзораў;

(b) мае дастатковую колькасць адпаведна кваліфікаванага, падрыхтаванага вопытнага персаналу;

(c) гарантуе, што задачы, ускладзеныя на яе, як выкладзена ў параграфі 1, выконваюцца бесстароння і не маюць канфлікту інтарэсаў у дачыненні да выканання сваіх задач у якасці аффцинай лабараторыі;

(d) можа свечасова даць вынікі аналізу, выпрабаванняў або дыягностыкі, праведзеных на пробах, узятых падчас аффцинага кантролю і настаячая службовая дзейнасць;

(e) працуе ў адпаведнасці са стандартамі EN ISO/IEC 17025 акрэдытаваны ў адпаведнасць з гэтымі стандартамі нацыянальнымі органамі па акрэдытацыі, які дзейнічае ў адпаведнасць з Рэгламентам (EC) № 765/2008.

5. Аб'ём акрэдытацыі аффцинай лабараторыі, як указана ў пункце (e) параграфі 4:

(a) павінен уключаць тыя метады лабараторнага аналізу, выпрабаванняў або дыягностыкі, якія павінны выкарыстоўвацца лабараторыяй для аналізаў, аналізаў або дыягностыкі, калі яна працуе як аффциная лабараторыя;

(b) можа ўключаць адзін або некалькі метадаў лабараторнага аналізу, тэсту або дыягностыкі або груп метадаў;

(c) можа быць вызначана гнутка, каб уключыць у сферу акрэдытацыі метады каваных версій метадаў, якія выкарыстоўваліся аффцинай лабараторыяй пры прадастаўленні акрэдытацыі, або новыя метады ў дадатак да гэтых метадаў на аснове уласных валадаў лабараторыі без спецыяльнай ацэнкі нацыянальнымі органамі па акрэдытацыі да выкарыстання гэтых метадаў каваных або новых метадаў.

6. Калі існуюць аффциная лабараторыя, прызначаная ў Саюзе або ў трэцім краіне, якая з'яўляецца Дагаворным бокам Пагаднення аб Еўрапейскай эканамічнай прасторы ў адпаведнасць з пунктамі 1, не мае вопыту, абсталявання, інфраструктуры персаналу, неабходных для правядзення новай або асабліва рэдкай лабараторыі аналізу, тэстаў або дыягназаў, кампетэнтныя органы могуць запытаць лабараторыю або дыягностычны цэнтр, які не адпавядае аднаму або некалькім патрабаванням, выкладзеным у параграфіх 3 і 4, для правядзення гэтых аналізаў, тэстаў дыягназаў.

Артыкул 38

Абавязальнасць аффциных лабараторый

1. Калі вынікі аналізу, тэсту або дыягностыкі, праведзеных на пробах, узятых падчас аффцинага кантролю або настаячай дзейнасці, паказваюць на небяспеку для здароўя чалавека, жывёл або раслін, або, што тычыцца ГМА, сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, або паказваюць на верагоднасць неадпаведнасці аффциных лабараторый павінны неадкладна інфармаваць кампетэнтныя органы, якія прызначылі для гэтага аналізу, тэсту або дыягностыкі, у адпаведных выпадках, упавнаважанымі органамі або фінансавымі асобам, якім былі дэлежаваныя задачы. Тым не менш, у спецыяльных дамоўленасцях паміж кампетэнтнымі органамі, упавнаважанымі органамі або фінансавымі асобам, якім былі перададзены заданні, аффцинымі лабараторыям можа быць указана, што гэтую інфармацыю не патрабуецца прадастаўляць неадкладна.

2. Па запыце рэферэнс-лабараторыі Еўрапейскага Саюза або нацыянальнай рэферэнс-лабараторыі аффциных лабараторый прымаюць удзел у міжлабараторных параўнальных выпрабаваннях або тэстах на праверку, якія арганізуюцца для аналізаў, тэстаў або дыягназаў, якія яны выконваюць у якасці аффциных лабараторый.

3. Аффциныя лабараторыі павінны, па запыце кампетэнтных органаў, зрабіць даступным для грамадскасці назвы метадаў, якія выкарыстоўваюцца для аналізаў, выпрабаванняў або дыягностыкі, якія праводзяцца ў кантэксце аффцинага кантролю і настаячай дзейнасці.

4. Па запыце кампетэнтных органаў аф цыйных лабараторы разам з вын кам паказваюць метады выкарыстоўваецца для кожнага аналізу, тэставання або дыягностык, якія праводзяцца ў кантэксце аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасці.

Артыкул 39

Аўдыты аф цыйных лабараторый

1. Кампетэнтныя органы рэгулярна арганізуюць праверку аф цыйных лабараторый, прызначаных ім адпаведнасць з Артыкулам 37(1) ў любы час, калі яны лічаць, што праверка неабходная, за выключэннем выпадкаў, калі яны лічаць такія праверкі залішнімі з пункту гледжання акрэдытацыі згадваецца ў пункце (е) артыкула 37(4).

2. Кампетэнтныя органы павінны неадкладна адклікаць прызначэнне аф цыйнай лабараторы, альбо цалкам, альбо для выканання пэўных задач, калі яны не прынялі належных своечасовых мер па выпраўленні становішча па выніках аўдыту, прадугледжанага ў параграфі 1, які раскрывае любое з наступнага:

- (а) ён больш не адпавядае ўмовам, прадугледжаным у артыкуле 37(4) (5);
- (б) ён не адпавядае абавязцям, прадугледжаным у артыкуле 38;
- (с) ён недастатковы ў м'яжлабараторных параўнальных выпрабаваннях, згаданых у артыкуле 38(2).

Артыкул 40

Адступленне ад умовы абавязковай акрэдытацыі некаторых аф цыйных лабараторый

1. У адступленне ад пункта (е) артыкула 37(4) кампетэнтныя органы могуць прызначыць аф цыйным лабараторыям наступнае, незалежна ад таго, ці выконваюць яны ўмовы, прадугледжаныя гэтым пунктам:

- (а) лабараторы :
 - (i) адзінай дзейнасцю як хэўляецца выяўленне трых нел у мясе;
 - (ii) якія выкарыстоўваюць толькі метады выяўлення трых нел, згаданыя ў Артыкуле 6 Рэалізацыі Камітэтам с Рэгламент (EC) 2015/1375 (1);
 - (iii) якія праводзяць выяўленне трых нел пад наглядам кампетэнтных органаў або аф цыйнай лабараторы, прызначанай у адпаведнасць з артыкулам 37(1) акрэдытаванай у адпаведнасць са стандартам EN ISO/IEC 17025 для выкарыстання метадаў, згаданых у пункце (ii) гэтага пункта;
 - (iv) якія рэгулярна ўздзейнічаюць маюць здавальняючыя паказчыкі ў м'яжлабараторных параўнальных выпрабаваннях або тэстах кваліфікацыі, арганізаваных нацыянальным даведачным лабараторыям метадаў, якія яны выкарыстоўваюць для выяўлення трых нел;
- (б) лабараторы, якія праводзяць аналізы, аналізы або дыягностыку толькі ў кантэксце ншай аф цыйнай дзейнасці, пры ўмове, што яны:
 - (i) выкарыстоўваюць толькі метады лабараторнага аналізу, выпрабаванняў дыягностык, згаданыя ў артыкуле 34(1) пункце (а) або (б) артыкула 34(2);
 - (ii) праводзяць аналізы, аналізы або дыягностыку пад наглядам кампетэнтных органаў або нацыянальных даведачных лабараторы ў дачыненні да метадаў, якія яны выкарыстоўваюць;
 - (iii) рэгулярна ўздзейнічаюць мець здавальняючыя паказчыкі ў м'яжлабараторных параўнальных выпрабаваннях або тэстах кваліфікацыі арганізаваных нацыянальным даведачным лабараторыям ў сувязі з метадамі, якія яны выкарыстоўваюць;
 - (iv) мець с'стэму забеспячэння якасці для забеспячэння дакладных надзейных вынікаў метадаў лабараторнага аналізу, выпрабаванняў дыягностык, якія выкарыстоўваюцца.

⁽¹⁾ Рэгламент Камітэтам (EC) 2015/1375 ад 10 жніўня 2015 г., які ўсталявае спецыяльныя правы аф цыйнага кантролю за трых нел у мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стар. 7).

2. Кал метады, якія выкарыстоўваюцца лабараторыям, названым ў пункце (b) пункта 1 гэтага артыкула, патрабуюць пацверджання вынікаў лабараторнага аналізу, тэсту або дыягназу, пацвярдзальны лабараторны аналіз, тэст або дыягназ павінен праводзіцца аф цыйная лабараторыя, якая адпавядае патрабаванням, выкладзеным у пункце (e) артыкула 37(4).

3. Аф цыйныя лабараторыі, прызначаныя ў адпаведнасць з пунктам 1, павінны размяшчацца ў дзяржавах-членах, на тэрыторыі якіх знаходзяцца кампетэнтныя органы, якія іх прызначылі.

Артыкул 41

Паўнамоцтвы прымаць адступленні ад умовы абавязковай акрэдытацыі ўсёх метадаў лабараторнага аналізу, выпрабаванняў дыягностык, якія выкарыстоўваюцца аф цыйнымі лабараторыямі

Камісія прымае дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна выпадкаў, пры якіх кампетэнтныя органы могуць прызначаць аф цыйнымі лабараторыям ў адпаведнасць з артыкулам 37(1) лабараторыі, якія не адпавядаюць умовам згаданыя ў пункце (e) артыкула 37(4) у дачыненні да ўсёх метадаў, якія яны выкарыстоўваюць для аф цыйнага кантролю або ншай аф цыйнай дзейнасці, пры ўмове, што такія лабараторыі адпавядаюць наступным умовам:

(a) яны працуюць акрэдытаваны ў адпаведнасць са стандартам EN ISO/IEC 17025 для выкарыстання аднаго або некалькіх метадаў, якія падобныя рэпрэзентатыўныя для ншых метадаў, якія яны выкарыстоўваюць;

(b) яны рэгулярна значна выкарыстоўваюць метады, для якіх яны атрымалі акрэдытацыю, згаданую ў пункце (a) гэтага артыкула; за выключэннем тых тэрыторый, якія рэгулююцца правамі, згаданымі ў пункце (g) артыкула 1(2), калі зацверджаны метады выяўлення пэўных шкодных рэчываў, згаданыя ў артыкуле 34(1) (2), не снуюць.

Артыкул 42

Часовыя адступленні ад умоў абавязковай акрэдытацыі аф цыйных лабараторыяў

1. У адступленні ад пункта (a) артыкула 37(5), кампетэнтныя органы могуць часова прызначыць снуючую аф цыйную лабараторыю ў якасці аф цыйнай лабараторыі ў адпаведнасць з артыкулам 37(1) для выкарыстання метаду лабараторнага аналізу, тэсту або дыягностыка, для якіх ён не атрымаў акрэдытацыю, згаданую ў пункце (e) артыкула 37(4):

(a) калі выкарыстанне гэтага метаду зноў патрабуецца правамі Саюза;

(b) калі змены метаду, які выкарыстоўваецца, патрабуюць новай акрэдытацыі або пашырэння сферы акрэдытацыі, атрыманай аф цыйнай лабараторыяй; або

(c) у выпадках, калі неабходнасць выкарыстання метаду ўзнікае ў выніку надзвычайнай сітуацыі або ўзнікнення рызыкі для здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА, сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя.

2. Часовае прызначэнне, згаданае ў параграфі 1, залежыць ад наступных умоў:

(a) аф цыйная лабараторыя ўжо акрэдытавана ў адпаведнасць са стандартам EN ISO/IEC 17025 для выкарыстання метаду, аналага чынага таму, які не ўваходзіць у сферу яе акрэдытацыі;

(b) у аф цыйнай лабараторыі дзейнічае сістэма забеспячэння якасці для забеспячэння дакладных надзейных вынікаў пры выкарыстанні метаду, што не ўваходзіць у сферу дзейнасці акрэдытацыі;

(c) аналіз, выпрабаванні або дыягназы праводзяцца пад наглядам кампетэнтных органаў або нацыянальнай даведачнай лабараторыі для гэтага метаду.

3. Часовае прызначэнне, прадугледжанае ў пункце 1, не павінна перавышаць перыяду ў адзін год. Ён можа быць прадоўжаны адзін раз на наступны перыяд у адзін год.

4. Аф цыйныя лабараторы , прызначаныя ў адпаведнасць з пунктам 1, пав нны размяшчацца ў дзяржавах-членах, на тэрыторыі як х знаходзяцца кампетэнтныя органы, як я х прызначыл .

РАЗДЗЕЛ V

Аф цыйны кантроль жывёл тавараў, як я ўвозяцца ў Саюз

Артыкул 43

Аф цыйны кантроль жывёл тавараў, як я ўвозяцца ў Саюз

Аф цыйны кантроль жывёл тавараў, як я ўвозяцца ў Саюз, орган зуюцца на аснове рызык . У дачыненн да жывёл тавараў, згаданых у артыкулах 47 48, так аф цыйны кантроль праводз цца ў адпаведнасць з артыкулам 47-64.

Раздзел I

Жывёлы тавары, акрамя тых, што падлягаюць пазамежнаму кантролю на памежных пунктах кантролю ў адпаведнасць з раздзелам II

Артыкул 44

Аф цыйны кантроль жывёл тавараў, акрамя тых, як я падлягаюць аф цыйнаму кантролю на памежных кантрольных пунктах пад Раздзел II

1. Для ўпэўненасць ў адпаведнасць з прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), кампетэнтныя органы пав нны праводз цць аф цыйны кантроль рэгулярна, на аснове рызык з належнай перыядычнасцю, жывёл тавараў, як я ўвозяцца ў Саюз да як х ставяцца артыкулы 47 48 не ўжываць.

2. Адпаведная частата аф цыйнага кантролю жывёл тавараў, названых у параграфі 1, вызначаецца з ул кам:

(а) рызык для здароўя чалавека, жывёл або расл н, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы расл н, таксама для навакольнае асяроддзе, звязанае з розным в дам жывёл таварам ;

(b) любая нфармацыя, якая паказвае на верагоднасць таго, што спажывуцы могуць быць уведзены ў зман, у прыватнасць адносна характару, дэнтычнасць , уласць васцей, складу, колькасць , трываласць , кра ны паходжання або месца паходжання, спосабу вытворчасць або вытворчасць тавараў;

(c) г сторыю выканання патрабаванняў, устаноўленых прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), як я прымяняюцца да жывёл або тавараў:

(i) трэцяй кра ны ўстанова паходжання або месца вытворчасць , у залежнасць ад выпадку;

(ii) экспарцёра;

(iii) аператара, адказнага за груз;

(d) кантроль, як ўжо быў праведзены ў дачыненн да адпаведных жывёл тавараў;

(e) гаранты , як я дал кампетэнтныя органы трэцяй кра ны паходжання ў дачыненн да адпаведнасць жывёл тавараў патрабаванням, устаноўленым прав лам , згаданым у артыкуле 1(2), або патрабаванням, прызнаным прынамс экв валентным да гэтага.

3. Аф цыйны кантроль, прадугледжаны ў пункце 1, праводз цца ў адпаведным месцы ў межах мытнай тэрыторыі Саюза, у тым л ку:

(a) пункт уезду ў Саюз;

(b) пункт памежнага кантролю;

(c) пункт выпуску для свабоднага абарачэння ў Саюз;

(d) склады памяшканн аператара, адказнага за груз;

(e) месца прызначэння.

4. Нягледзячы на пункты 1-3, кампетэнтныя органы на памежных кантрольных пунктах ў ншых пунктах уезду ў Саюз ажыццяўляюць аф цыйны кантроль наступных асоб кожны раз, кал ў х ёсць падставы меркаваць, што х уезд у Саюз можа прадстаўляць небяспеку для людзей, жывёл або здароўя расл н, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны расл н, таксама навакольнага асяроддзя:

(a) транспартныя сродк , у тым л ку пустыя;

(b) упакоўка, уключаючы паддоны.

5. Кампетэнтныя органы могуць таксама ажыццяўляць аф цыйны кантроль тавараў, як я змяшчаюцца пад адну з мытных працэдур, вызначаных у пункце (16)(а), (b) (c) артыкула 5 Рэгламенту (ЕС) № 952/2013. на часовым захоўванн , вызначаным у пункце (17) артыкула 5 гэтага Палажэння.

Артыкул 45

В ды аф цыйнага кантролю жывёл тавараў, акрамя тых, што падлягаюць аф цыйнаму кантролю ў пунктах пагран чнага кантролю ў адпаведнасц з раздзелам II

1. Кал аф цыйны кантроль праводз цца ў адпаведнасц з артыкулам 44(1), ён:

(a) заўсёды ўключаць праверку дакументаў;

(b) уключаць праверк асобы ф з чныя праверк ў залежнасц ад рызык для здароўя чалавека, жывёл або расл н, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны расл н, таксама для навакольнага асяроддзя.

2. Кампетэнтныя органы пав нны праводз ць ф з чныя праверк , згаданыя ў пункце (b) параграфа 1, у адпаведных умовах, як я дазваляюць належным чынам праводз ць расследаванне.

3. Кал праверк дакументаў, праверк асобы або ф з чныя праверк , згаданыя ў параграфі 1 гэтага артыкула, паказваюць, што жывёлы тавары не адпавядаюць прав лам, згаданым у артыкуле 1(2), артыкуле 66(1), (3) (5), артыкулы 67, 68 69, артыкул 71 (1) (2), артыкул 72 (1) (2), артыкулы 137 138 прымяняюцца.

4. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144, каб дапоўн ць гэты Рэгламент адносна выпадкаў ўмоў, пры як х кампетэнтныя органы могуць запатрабаваць ад аператараў паведамлення аб прыбыцц пэўных тавараў, як я ўвозяцца ў Саюз.

Артыкул 46

Пробы жывёл тавараў, акрамя тых, што падлягаюць аф цыйнаму кантролю, адабраны на памежных кантрольных пунктах пад Раздзел II

1. Кал бяруцца пробы жывёл тавараў, кампетэнтныя органы без шкоды для артыкулаў 34-42:

(a) нфармаваць зац каўленых аператараў , пры неабходнасц , мытныя органы;

(b) вырашыць, ц трэба затрымл ваць жывёл або тавары да атрымання вын каў анал зу, тэсту або дыягностык , ц можна х вызвал ць пры ўмове, што будзе забяспечана магчымасць адсочвання жывёл або тавараў.

2. Кам с я пры дапамозе імплементацыйных актаў:

(а) усталюваць працэдуры, неабходныя для забеспячэння прасочвальнасці жывёл або тавараў, згаданых у пункце (b). пункт 1;

(b) вызначыць дакументы, якія павінны суправаджаць жывёл або тавары, згаданыя ў параграфі 1, калі ўзоры ўзяты кампетэнтнымі органамі.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Раздзел II

Аф цыйны кантроль на памежных пунктах кантролю за жывёлам таварам

Артыкул 47

Жывёлы тавары, як я падлягаюць аф цыйнаму кантролю на памежных пунктах

1. Каб пераканацца ў адпаведнасць з прав лам , указаным ў артыкуле 1(2), кампетэнтныя органы ажыццяўляюць аф цыйны кантроль на памежным кантрольным пункце першага прыбыцця ў Саюз кожнай парты наступных катэгорый жывёл тавараў, як я ўводзяцца ў Саюз:

(а) жывёлы;

(b) прадукты жывёльнага паходжання, зародкавыя прадукты пабочныя прадукты жывёльнага паходжання;

(c) расліны, раслінныя прадукты і іншыя аб'екты, названыя ў спісах, створаных у адпаведнасці з артыкуламі 72(1) і 74(1) Рэгламент (EC) 2016/2031;

(d) тавары з пэўных трэч х кра н, у дачыненн да як х Кам с я прыняла рашэнне шляхам імплементацыйных актаў, прадугледжаных у пункце (b) параграфі 2 гэтага артыкула, што мера, якая патрабуе часовага ўзмацнення аф цыйнага кантролю пры х увозе ў Саюз неабходна з-за вядомай або новай рызык або таму, што ёсць доказы таго, што можа мець месца шырокае сур'ёзнае невыкананне прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2);

(e) жывёл грузаў, у дачыненн да як х прымяняюцца надзвычайныя меры, прадугледжаныя актам , прынятым ў адпаведнасць з Артыкул 53 Рэгламенту (EC) № 178/2002, Артыкул 249 Рэгламенту (EC) 2016/429 або Артыкулы 28(1), 30(1), 40(3), 41(3), 49(1), 53(3) 54(3) Рэгламенту (EC) 2016/2031, як я патрабуюць, каб парты гэтых жывёл або тавараў, дэнтэф каваныя з дапамогай х кодаў з Камб наванай наменклатуры, падлягал аф цыйнаму кантролю пры х увозе ў Саюз;

(f) жывёл тавараў, у дачыненн да як х умовы або меры ў дачыненн да ўезду ў Саюз устаноўлены актам , прынятым ў адпаведнасць з артыкуламі 126 або 128 адпаведна, або прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), як я патрабуюць выканання гэтых умовы або меры пав нны быць высветлены пры ўездзе жывёл або тавараў у Саюз.

2. Кам с я пры дапамозе імплементацыйных актаў:

(а) скласц сп сы, у як х перал чваюцца ўсе жывёлы тавары, названыя ў пунктах (а) (b) параграфі 1, з указаннем х коды з камб наванай наменклатуры;

(b) скласц сп с тавараў, як я адносяцца да катэгоры , названай у пункце (d) параграфі 1, з указаннем х кодаў з Камб наванай наменклатуры абнаўляць яго па меры неабходнасці ў сувяз з рызыкам , названым ў гэтым пункце.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

3. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкуламі 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент, як я тычацца змяненняў у катэгорыях грузаў, згаданых у пункце 1 гэтага артыкула, для ўключэння камб наваных вырабаў, сена саломы ншых прадуктаў, строга абмежаваных прадукты, як я ўяўляюць нядаўна дэнтэф каваную або значна павышаную небяспеку для здароўя чалавека, жывёл або расл н, або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы расл н, таксама для асяроддзя.

4. Кал ншае не прадугледжана актам , як я ўстанаўл ваюць меры або ўмовы, названыя ў пунктах (d), (e) (f) параграфу 1, гэты артыкул таксама прымяняецца да партый катэгорый жывёл тавараў, названых у пунктах (a), (b) (c) пункта 1, кал яны носяць некамерцыйны характар.

5. Аператары, адказныя за партыю, забяспечваюць прадстаўленне жывёл тавараў катэгорый, названых у пункце 1, для аф цыйнага кантролю на памежным кантрольным пункце, названым у гэтым пункце.

Артыкул 48

Жывёлы тавары, вызваленыя ад аф цыйнага кантролю на памежных заставах

Кам с я пав нна прыняць дэлеганцыя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўн ць гэты Рэгламент адносна прав лаў, як я ўстанаўл ваюць выпадк ўмовы, пры якіх наступныя катэгоры жывёл тавараў вызваляюцца ад дзеяння артыкула 47, кал такое вызваленне апраўдана:

(a) тавары, адпраўленыя ў якасць гандлёвых узораў або дэманстрацыйных прадметаў для выстаў, якія не прызначаны для размяшчэння на рынку;

(b) жывёлы тавары, прызначаныя для навуковых мэт;

(c) тавары на борце транспартных сродкаў, якія працуюць у міжнародных зносах, якія не разгружаны прызначаны для спажывання экіпажам пасажырам ;

(d) тавары, якія з'яўляюцца часткай асаб стага багажу пасажыра прызначаны для асаб стага спажывання або выкарыстання;

(e) невялкія парты тавараў, якія адпраўляюцца фізичным асобам, якія не прызначаны для размяшчэння на рынку;

(f) хатныя жывёлы, якія гэта вызначана ў пункце (11) артыкула 4 Рэгламенту (ЕС) 2016/429;

(g) тавары, якія прайшлі спецыяльную апрацоўку не перавышаюць колькасць, устаноўленыя ў гэтых дэлеганцыя актах;

(h) катэгоры жывёл або тавараў, якія ўяўляюць небяспеку або не ўяўляюць асаблівага рызыку для якасця ажыццяўлення кантроль на памежных кантрольных пунктах таму не трэба.

Артыкул 49

Аф цыйны кантроль на памежных пунктах

1. Для правядзення адпаведнасць дзеючым патрабаванням, выкладзеным у прав лах, узказаных у артыкуле 1(2), кампетэнтныя органы пав нны праводзіць аф цыйны кантроль партый катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1) па прыбыцц груза на памежным кантролі. Гэты аф цыйны кантроль пав нен уключаць праверку дакументаў, праверку асобы фізичную праверку.

2. Фізічныя праверкі пав нны праводзіцца, кал гэтыя праверкі тычацца:

(a) жывёл, за выключэннем водных жывёл, або мяса харчовых мясных субпрадуктаў, аф цыйным ветэрынарам, якому можа дапамагаць персанал, падрыхтаваны ў адпаведнасць з патрабаванням, устаноўленым ў параграфу 5 па ветэрынарных пытаннях прызначаны кампетэнтным органам для гэтай мэты;

(b) водных жывёл, прадуктаў жывёльнага паходжання, акрамя згаданых у пункце (a) гэтага параграфу, зародкавых прадуктаў або пабочных прадуктаў жывёльнага паходжання, аф цыйным ветэрынарам або персаналам, навучаным у адпаведнасць з патрабаванням, устаноўленым ў параграфу 5. прызначаны для гэтай мэты кампетэнтным органам ;

(c) расліны, раслінныя прадукты іныя аб'екты, аф цыйным спецыялістам па г г ене раслін.

3. Кампетэнтныя органы на пунктах памежнага кантролю пав нны с стэматычна праводзіць аф цыйны кантроль партый жывёл, якія перавозацца, транспартных сродкаў для правядзення адпаведнасць патрабаванням дабрабыту жывёл, выкладзеным у прав лах, згаданых у артыкуле 1(2). Кампетэнтныя органы прымуць меры для надання прыярытэту аф цыйнаму кантролю жывёл, якія транспартуюцца, скарачэння затрымак пры такім кантролі.

4. Кам с я можа з дапамогай імплементацыйных актаў устанавіць ваць прав лы практычных мер для прадстаўлення партый катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), транспартных адз нак або суб'ектаў, як я могуць складаць асобную партыю макс мальную колькасць так х транспартных адз нак або суб'ектаў у кожнай парты , прымаючы пад увагу неабходнасць забеспячэння хуткай эфектыўнай апрацоўк грузаў аф цыйнага кантролю, як праводз цца кампетэнтным органам , у адпаведных выпадках, м жнародным стандарты. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

5. Кам с я прымае дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з Артыкулам 144, каб дапоўн ць гэты Рэгламент адносна прав лаў, як я ўстанавіць ваюць патрабаванн да спецыяльнай падрыхтоўк персаналу, згаданага ў пункце 2 гэтага Артыкула, для выканання ф з чных праверак на пунктах памежнага кантролю.

Артыкул 50

Сертыф каты дакументы, як я суправаджаюць грузы раздзельныя грузы

1. Арыг нальныя аф цыйныя сертыф каты або дакументы, або х электронныя экв валенты, як я патрабуюцца ў адпаведнасц з прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), каб суправаджаць грузы катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), пав нны быць прадстаўлены, захоўваюцца кампетэнтным органам пагран чнага кантролю, кал ншае не прадугледжана прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2).

2. Кампетэнтныя органы памежнага кантролю выдаюць аператару, адказнаму за груз, завераную папяровую або электронную коп ю аф цыйных сертыф катаў або дакументаў, згаданых у пункце 1, або, кал груз падзелены, асобна завераную папяровую або электронную коп ю коп так х сертыф катаў або дакументаў.

3. Парты не пав нны быць падзелены, пакуль не будзе праведзены аф цыйны кантроль не будзе сфарм раваны Агульны сан тарны дакумент (CHED), згаданы ў артыкуле 56, у адпаведнасц з артыкулам 56(5) артыкулам 57.

4. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144, каб дапоўн ць гэты Рэгламент адносна прав лаў, як я ўстанавіць ваюць выпадк ўмовы, пры як х CHED пав нен суправаджаць грузы катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1) да месца прызначэння.

Артыкул 51

Асабл выя прав лы аф цыйнага кантролю на пунктах пагран чнага кантролю

1. Кам с я прымае дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144, каб дапоўн ць гэты Рэгламент адносна прав лаў, як я ўстанавіць ваюць:

(а) выпадк ўмовы, на як х кампетэнтныя органы пагран чнага кантрольнага пункта могуць дазвол ць далейшую транспарц роўку партый катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), да месца канчатковага прызначэння ў чаканн няўнасць вын каў ф з чных праверак, кал так я праверак неабходныя;

(б) тэрм ны механ змы правядзення праверак дакументаў , пры неабходнасц , праверак дэнтыф кацы ф з чных праверак катэгорый жывёл тавараў, як я падлягаюць аф цыйнаму кантролю, прадугледжанаму ў артыкуле 47(1), як я ўводзяцца ў Саюз морам або паветраны транспарт з трэцяй кра ны, кал гэтыя жывёлы або тавары перамяшчаюцца з судна або самалёта транспартуюцца пад мытным наглядам на ншае судна або самалёт у тым жа порце або аэрапорце ў рамках падрыхтоўк да далейшага падарожжа («перагрузаныя грузы»);

(с) выпадк ўмовы, пры як х праверак дэнтыф кацы ф з чны праверак перагружаных грузаў жывёл, як я прыбываюць паветраным або марск м шляхам знаходзяцца на тых жа транспартных сродках для далейшага падарожжа, могуць праводз цца на памежным кантрольным пункце, акрамя першага прыбыцця ў Саюз;

(d) выпадк ўмовы, пры якіх можа быць дазволена транзіт грузаў катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), пэўны аф цыйны кантроль, які праводзіцца на памежных кантрольных пунктах у дачыненні да такіх грузаў, у тым ліку выпадк ўмовы захоўвання тавараў на спецыяльна зацверджаных мытных складах або ў свабодных зонах;

(e) выпадк ўмовы, пры якіх прымяняюцца адпаведныя правы праверкі асобы фізічных праверак у дачыненні да перагружаных партый транзіт партый тавараў, згаданых у пункце (c) артыкула 47(1).

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент у дачыненні да правы праверкі, які ўстанаўліваецца ваюць выпадк, калі ўмовы, пры якіх прымяняюцца адпаведныя правы праверкі дакументаў у дачыненні да перагружаных грузаў транзіт грузаў тавараў, згаданых у пункце (c) артыкула 47(1).

Артыкул 52

Дэталі дакументальных праверак, праверак асобы фізічных праверак

У мэтах забеспячэння аднастайнага прымянення артыкулаў 49, 50 і 51 Камісія ўстанаўлівае падрабязныя правы дзеянняў падчас пасля дакументальных праверак, праверак асобы фізічных праверак у гэтых артыкулах для забеспячэння эфектыўнага выканання гэтых аф цыйных мер кантролю. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 53

Аф цыйны кантроль на памежных пунктах не праводзіцца

1. Камісія прымае дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна правы праверкі, які ўстанаўліваецца ваюць выпадк ўмовы, пры якіх:

(a) праверкі дэнтэфікацыі фізічных праверак грузаў катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), могуць праводзіцца кампетэнтнымі органамі ў пунктах кантролю, акрамя пунктаў памежнага кантролю, пры ўмове, што гэтыя пункты кантролю адпавядаюць патрабаванням, прадугледжаным для артыкула 64(3) ў імплементацыйных актах, прынятых у адпаведнасць з артыкулам 64(4);

(b) фізічная праверка грузаў, якія прайшлі праверку дакументаў пасведчання асобы на памежным кантрольным пункце першага прыбыцця ў Саюз, можа праводзіцца на ншым памежным кантрольным пункце ў ншай дзяржаве-члене;

(c) праверкі асобы фізічных праверак грузаў, якія прайшлі праверку дакументаў на памежным кантрольным пункце першага прыбыцця ў Саюз, могуць праводзіцца на ншым памежным кантрольным пункце ў ншай дзяржаве-члене;

(d) спецыяльныя кантрольныя задачы могуць выконвацца мытнымі органамі або ншымі дзяржаўнымі органамі, калі гэтыя задачы не з'яўляюцца ўжо падпадаючы пад адказнасць гэтых уладаў, па:

(i) грузы, згаданыя ў артыкуле 65(2);

(ii) асабісты багаж пасажыраў;

(iii) тавары, заказаныя шляхам продажу праз дыстанцыйныя кантракты, у тым ліку па тэлефоне або праз Інтэрнэт;

(iv) хатні жывёл, які адпавядаюць умовам, выкладзеным у артыкуле 5 Рэгламенту (ЕС) № 576/2013 Еўрапейскага парламента Савета (1);

(e) дакументальныя праверкі партый раслін, раслінных прадуктаў ншых аб'ектаў, згаданых у пункце (c) артыкула 47(1), могуць праводзіцца на адлегласці ад памежнага кантрольнага пункта.

(1) Рэгламент (ЕС) № 576/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 12 чэрвеня 2013 г. аб некамерцыйным перамяшчэнні хатніх жывёл аб адмене Рэгламенту (ЕС) № 998/2003 (ОJ L 178, 28.6.2013, с. 1).

2. Пункт (b) артыкула 56(3), пункт (a) артыкула 57(2), артыкул 59(1), пункты (a) (d) артыкула 60(1) артыкулы 62 63: прымяняюцца таксама да кантрольных пунктаў, названых у пункце (a) пункта 1 гэтага артыкула.

Артыкул 54

Частата дакументальных праверак, праверак асобы ф з чных праверак

Усе парты катэгорый жывёл тавараў, названых у артыкуле 47(1), падлягаюць 1. праверцы дакументаў.

Праверк дэнтэф кацы ф з чныя праверак пав нны праводз цца на партыях катэгорый жывёл тавараў, 2. згаданых у артыкуле 47 (1), з частатой, якая залежыць ад рызык , якую ўяўляе кожная жывёла, тавар або катэгорыя жывёл або тавараў для чалавека, жывёлы. або здароўе расл н, дабрабыт жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны расл н, таксама да асяроддзя.

3. Кам с я шляхам мплементарных актаў устанаў вае прав лы для аднастайнага прымянення адпаведнай частоты, згаданай у параграфі 2. Гэтыя прав лы пав нны гарантаваць, што гэтыя частоты вышэйшыя за нулявую частату, ўстанаў ваюць:

(a) крытэры працэдуры для вызначэння змены частаты праверак дэнтэф кацы ф з чных праверак, як я будуць праводз цца ў дачыненн да партый катэгорый жывёл тавараў, названых у пунктах (a), (b) (c) Артыкул 47(1) прыстасаваць х да ўзроўню рызык , звязанага з гэтым катэгорыям , з ул кам:

(i) нфармацыя, сабраная Кам с яй у адпаведнасц з артыкулам 125(1);

(ii) вын к кантролю, выкананага экспертам Кам с ў адпаведнасц з артыкулам 120(1);

(iii) папярэдн я зап сы аператараў у дачыненн да захавання прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2);

(iv) даныя нфармацыя, сабраныя праз с стэму к равання нфармацыяй для аф цыйнага кантролю (IMSOC), згаданую ў п артыкул 131;

(v) даступныя навуковыя ацэнк ;

(vi) любую ншую нфармацыю адносна рызык , звязанай з катэгорыям жывёл тавараў;

(b) умовы, пры як х дзяржавы-члены могуць павял чваць частату праверак асобы ф з чных праверак усталяваны ў адпаведнасц з пунктам (a) з ул кам мясцовых фактараў рызык ;

(c) працэдуры забеспячэння частаты праверак асобы ф з чных праверак, устаноўленых у адпаведнасц з з пунктам (a) прымяняюцца своечасова аднастайна.

Гэтыя мплементарныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

4. Кам с я шляхам мплементарных актаў устанаў вае прав лы аб:

(a) частата праверак асобы ф з чных праверак катэгорый тавараў, згаданых у пункце (d) артыкула 47(1);

(b) частата праверак асобы ф з чных праверак катэгорый жывёл тавараў, згаданых у пунктах (e) (f) артыкула 47(1), кал гэта яшчэ не прадугледжана ў актах, пра як я там гаворыцца.

Гэтыя мплементарныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 55

Рашэнн па грузах

1. Рашэнне пав нна быць прынята кампетэнтным органам па кожнай парты катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47 (1), пасля правядзення аф цыйнага кантролю, уключаючы праверку дакументаў , пры неабходнасц , праверку асобы ф з чны кантроль, з указаннем таго, ц партыя адпавядае прав лам, згаданым у артыкуле 1(2), , у адпаведных выпадках, адпаведнай мытнай працэдуры.

2. Рашэнн аб пастаўках прымаюцца:

(а) аф цыйны ветэрынар, кал яны датычацца жывёл, прадуктаў жывёльнага паходжання, зародкавых прадуктаў або пабочных жывёл прадукты; або

(b) аф цыйны спецыял ст па г г ене расл н, кал яны датычацца расл н, расл нных прадуктаў ншых аб'ектаў.

3. У адступленне ад пункта (а) параграфа 2, кампетэнтныя органы могуць вырашыць, што рашэнне аб партыях рыбнай прадукцы , жывых двухстворкавых малюскаў, жывых вастрэц, жывых абалончыкаў жывых марск х бруханог х малюскаў, прызначаных для спажывання чалавекам, прымаецца адпаведным чынам падрыхтаваны персанал, як быў спецыяльна прызначаны кампетэнтным органам для гэтай мэты.

Артыкул 56

Выкарыстанне Агульнага медыцынскага дакумента (CHED) аператарам кампетэнтным органам

1. Для кожнай парты катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), аператар, адказны за партыю, пав нен запоўн ць адпаведную частку CHED, падаючы нфармацыю, неабходную для неадкладнай поўнай дэнтэф кацы парты яе прызначэння.

2. Спасылк ў гэтым Палажэнн на CHED ўключаюць спасылку на яго электронны экв валент.

3. CHED пав нен выкарыстоўвацца:

(а) аператараў, адказных за грузы катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), каб даць папярэдняе паведамленне кампетэнтным органам памежнага кантролю аб прыбыцц гэтых грузаў;

(b) кампетэнтныя органы памежнага кантролю, каб:

(i) зап сваць вын к праведзенага аф цыйнага кантролю любыя рашэнн , прынятыя на гэтай аснове, уключаючы рашэнне адмов цца ад грузу;

(ii) перадаць нфармацыю, згаданую ў пункце (i), праз IMSOC.

4. Аператары, адказныя за груз, павінны даць папярэдняе паведамленне ў адпаведнасці з пунктам (а) параграфа 3 шляхам запаўнення і падачы адпаведнай часткі CHED у IMSOC для перадачы ў кампетэнтныя органы памежнага кантролю да ф з чнага прыбыцця грузу ў Саюз.

5. Кампетэнтныя органы пагран чнага кантролю завяршаюць фармаванне CHED, як тольк :

(а) усе аф цыйныя меры кантролю, патрабаваныя артыкулам 49(1), был выкананы;

(b) даступныя вын к ф з чных праверак, кал так я праверк патрабуюцца;

(c) рашэнне аб адпраўцы было прынята ў адпаведнасц з артыкулам 55 зарэг стравана ў CHED.

Артыкул 57

Выкарыстанне CHED мытным органам

1. Размяшчэнне апрацоўка грузаў катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47 (1), пад мытную працэдуру, уключаючы паступленне або апрацоўку на мытных складах або ў свабодных зонах, падлягае прадстаўленню CHED аператар, адказны за перадачу грузу ў мытныя органы, без шкоды для выключэння, згаданых у артыкуле 48, прав лаў, згаданых у артыкулах 53 54. На гэтым этапе CHED пав нен быць належным чынам завершаны ў IMSOC кампетэнтным органам . пагран чнага кантролю.

2. Мытныя органы:

(а) не дазваляць змяшчэнне грузу пад мытную працэдуру, адрозную ад той, што ўказана кампетэнтнымі органамі пагранічнага кантролю;

(b) без шкоды для выключэнняў, згаданых у Артыкуле 48, правалаў, згаданых у Артыкулах 53 і 54, дазваляць выпуск у вольны абарот парты толькі пасля прадстаўлення належным чынам завершанага СЧЕД, як пацвярджае, што партыя адпавядае патрабаванням прыдатных правалаў, згаданых у артыкуле 1(2).

3. Калі мытная дэкларацыя складзена на партыю катэгорый жывёл або тавараў, указаных у артыкуле 47 (1), СЧЕД не прадстаўлены, мытныя органы затрымліваюць партыю неадкладна паведамляючы кампетэнтным органам памежнага кантролю пост. Кампетэнтныя органы прымаюць неабходныя меры ў адпаведнасць з артыкулам 66(б).

Артыкул 58

Фармат, патрабаванні да часу асабліва правалаў выкарыстання СЧЕД

Камісія шляхам імплементацыйных актаў устанаўлівае правалаў адносна:

(а) фармат СЧЕД інструкцыі па яго прадстаўленні выкарыстанні з улікам адпаведных міжнародных стандартаў;

(b) патрабаванні да мінімальнага часу для папярэдняга паведамлення аб грузах аператарам, адказным за груз, як гэта прадугледжана ў пункце (а) артыкула 56(3), каб даць магчымасць кампетэнтным органам памежнага кантролю ажыццяўляць афіцыйны кантроль у свечасова эфектыўна.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 59

Абзначэнне пастоў пагранічнага кантролю

1. Дзяржавы-члены вызначаюць памежныя кантрольныя пасты з мэтай правядзення афіцыйнага кантролю адной або некалькіх катэгорый жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1).

2. Дзяржавы-члены апавяшчаюць Камісію да прызначэння пункта памежнага кантролю. Гэта паведамленне павінна ўключаць у сябе ўсю інфармацыю, неабходную Камісіі для праверкі таго, што прапанаваны пункт памежнага кантролю адпавядае мінімальным патрабаванням, выкладзеным у Артыкуле 64.

3. На працягу трох месяцаў пасля атрымання паведамлення, згаданага ў параграфі 2, Камісія інфармуе дзяржаву-члена:

(а) залежыць прызначэнне прапанаванага пункта памежнага кантролю ад спрыяльнага выніку кантролю, як праводзіцца экспертамі Камісіі ў адпаведнасць з артыкулам 116 з мэтай праверкі адпаведнасці мінімальным патрабаванням, выкладзеным у артыкуле 64;

(b) даты такога кантролю, якая не павінна быць пазнейшай за шэсць месяцаў пасля паведамлення.

4. У выпадках, калі Камісія праінфармавала дзяржаву-члена ў адпаведнасць з пунктам 3, што кантроль не патрэбны, дзяржава-член можа прыступіць да прызначэння.

5. Дзяржава-член павінна адкласці прызначэнне пункта пагранічнага кантролю, пакуль Камісія не паведамаць ёй аб спрыяльным выніку кантролю. Камісія павінна паведамаць аб выніках свайго кантролю, як гаворыцца ў пункце (а) параграфі 3, не пазней за тры месяцы з даты гэтага кантролю.

Артыкул 60

Пералік пунктаў памежнага кантролю

1. Кожная дзяржава-член размяшчае ў нтэрнэце абноўленыя спісы пунктаў памежнага кантролю на сваёй тэрыторыі, даючы наступную інфармацыю для кожнага пункта памежнага кантролю:

(a) свае кантактныя дадзеныя;

(b) гадзіны працы;

(c) яго дакладнае месцазнаходжанне, тое, ці з'яўляецца гэта порт, аэрапорт, чыгуначны або аўтамабільны пункт уезду;

(d) катэгорыі жывёл і тавараў, якія згадваюцца ў артыкуле 47(1), якія ўключаны ў сферу яго прызначэння.

2. Камісія шляхам імплементацыйных актаў устанавіць вае правы аб фармаце, катэгорыях, абрэвіятурах для абазначэнняў ншай інфармацыі, якая будзе выкарыстоўвацца дзяржавамі-членамі ў спісах памежных кантрольных пастоў. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 61

Адміністрацыйны ўзгадненні перазначэнне службовых органаў памежнага кантролю

1. Зацвярджанне памежных інспекцыйных пастоў у адпаведнасць з артыкулам 6 Дырэктывы 97/78/EC артыкулам 6 Дырэктывы 91/496/EEC, прызначэнне пунктаў уезду ў адпаведнасць з артыкулам 5 Рэгламенту (EC) № 669/2009 з артыкулам 13с (4) Дырэктывы 2000/29/EC прызначэнне першых пунктаў увязнення ў адпаведнасць з артыкулам 5 Рэгламента Камісія (EC) № 284/2011 (1) павінны быць адменены.

2. Дзяржавы-члены могуць перазначыць памежныя інспекцыйныя пасты, прызначаныя пункты ўезду, пункты ўезду першыя пункты ўезду, згаданыя ў пункце 1 гэтага артыкула, як пасты памежнага кантролю ў адпаведнасць з артыкулам 59(1) пры ўмове, што менавіта гэтыя пасты патрабаванні згаданыя ў артыкуле 64 выконваюцца.

3. Артыкул 59(2), (3) і (5) не прымяняюцца да перазначэння, згаданага ў пункце 2 гэтага артыкула.

Артыкул 62

Адмена абазначэння пагранічных застаў

1. Калі памежныя кантрольныя пасты перастаюць адпавядаць патрабаванням, указаным у артыкуле 64, дзяржавы-члены:

(a) адмянуць абазначэнне, прадугледжанае ў артыкуле 59(1) для ўсёх або для некаторых катэгорый жывёл тавараў, для якіх зроблена абазначэнне;

(b) выдаць гэтыя памежныя кантрольныя пасты са спісаў, згаданых у артыкуле 60 (1), для катэгорый жывёл тавараў, для якіх прызначэнне адменена.

2. Дзяржавы-члены інфармуюць Камісію ншыя дзяржавы-члены аб адмене прызначэння пункта памежнага кантролю, як гэта прадугледжана ў параграфі 1, аб прычынах такой адмены.

3. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна выпадкаў працэдур, з дапамогай якіх памежныя кантрольныя пасты, прызначэнне якіх было толькі часткова адменена ў адпаведнасць з пунктам (а) пункт 1 гэтага артыкула можа быць пераазначаны шляхам адступлення ад артыкула 59.

⁽¹⁾ Рэгламент Камісія (EC) № 284/2011 ад 22 сакавіка 2011 г., які ўстанавіць вае спецыяльныя ўмовы падрабязныя працэдур для імпарту кухоннага посуду з пол'амду мелямну, які паходзіць з К'тайскай Народнай Рэспублікі Спецыяльнага адміністрацыйнага раёна Ганконг, К'тай, або адпраўляецца з іх (ОJ L 77, 23.3.2011, стар. 25).

4. Гэты артыкул не наносіць шкоды кампетэнцы дзяржаў-членаў прымаць рашэнні аб адмене прызначэння пагранічных кантрольных пастоў па наступных прычынах, чым тыя, якія згадваюцца ў дадзеным Рэгламенце.

Артыкул 63

Прыпыненне абзначэння памежных кантрольных пастоў

1. Дзяржава-член прыпыняе прызначэнне пункта памежнага кантролю, заганяе спыніць яго дзейнасць для ўсёх або для некаторых катэгорый жывёл, тавараў, для якіх было зроблена прызначэнне, у выпадках, калі такая дзейнасць можа прывесці да рызыкі для здароўя чалавека, жывёл або раслін, дабрабыт жывёл або, што тычыцца ГМА, сродкаў абароны раслін, таксама для навакольнага асяроддзя. У выпадку сур'ёзнай рызыкі прыпыненне ўступае ў сілу неадкладна.

2. Дзяржавы-члены неадкладна інфармуюць Камісію і іншыя дзяржавы-члены аб любым прыпыненні прызначэння пункта памежнага кантролю або прычынах такога прыпынення.

3. Дзяржавы-члены пазначаюць прыпыненне прызначэння пункта пагранічнага кантролю ў спісах, указаных у артыкуле 60(1).

4. Дзяржавы-члены адмяняюць прыпыненне, прадугледжанае ў параграфі 1, як толькі:

(а) кампетэнтныя органы пераканаліся, што рызыка, згаданая ў пункце 1, больш не існуе;

(б) яны перадалі Камісіі і іншым дзяржавам-членам інфармацыю, на падставе якой падвеска здымаецца.

5. Гэты артыкул не наносіць шкоды кампетэнцы дзяржаў-членаў прымаць рашэнні аб прыпыненні прызначэння памежных кантрольных пастоў па наступных прычынах, чым тыя, якія згадваюцца ў дадзеным Рэгламенце.

Артыкул 64

Мінімальныя патрабаванні да пунктаў пагранічнага кантролю

1. Памежныя кантрольныя пасты павінны быць размешчаны ў непасрэднай блізкасці ад пункта ўезду ў Саюз або ў месцы, якое вызначана мытным органам ў адпаведнасць з артыкулам 135(1) (2) Рэгламенту (ЕС) № 952/2013 або ў свабоднай зоне.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для дапаўнення гэтага Рэгламенту ў дачыненні да выпадкаў ўмоў, пры якіх пункт памежнага кантролю можа знаходзіцца на адлегласці, адрознай ад непасрэднай блізкасці ад пункта ўезду ў Ун, у выпадках пэўных геаграфічных абмежаванняў.

3. Заставы пагранічнага кантролю павінны мець:

(а) дастатковая колькасць персаналу адпаведнай кваліфікацыі;

(б) памяшканні або іншыя сродкі, якія адпавядаюць характару аб'ёму катэгорый жывёл і грузаў, якія апрацоўваюцца;

(в) абсталяванне памяшканні або іншыя магчымасці для правядзення аффіцыйнага кантролю кожнай з катэгорый жывёл тавараў, для якіх прызначаны пункт памежнага кантролю;

(г) меры па забеспячэнні, у выпадку неабходнасці, доступу да любога іншага абсталявання, памяшканняў і паслуг, неабходных для прымянення мер, прынятых у адпаведнасць з артыкулам 65, 66, 67, у выпадках падазрэнняў на неадпаведнасць, неадпаведныя партыі або грузы, якія ўяўляюць небяспеку;

(д) меры на выпадкі надзвычайных сітуацый для забеспячэння бесперабойнай працы аффіцыйнага кантролю эфектыўнага прымянення мер, прынятых у адпаведнасць з артыкулам 65, 66, 67 у выпадках непрадбачаных нечаканых умоў або падзей;

(е) тэхналогія абсталявання, неабходныя для эфектыўнага функцыянавання IMSOC, пры неабходнасці, і наступных камп'ютэрызаваных сістэм кравання інфармацыяй, неабходных для апрацоўкі абмену данымі інфармацыяй;

(g) доступ да паслуг аф цыйных лабараторый, здольных прадастаўляць аналітычныя, выпрабавальныя дыягнастычныя вынікі ў належны тэрмін аснашчаных фармацыйным тэхналагічным інструментам, неабходным для забеспячэння ўвядзення вынікаў аналізаў, тэстаў або дыягнастаў, праведзеных у IMSOC, у адпаведных выпадках;

(h) адпаведныя меры для належнага абыходжання з рознымі катэгорыямі жывёл грузаў для прадухлення рызык, якія могуць паўстаць у выніку перакрываванага заражэння;

(i) механізмы выканання адпаведных стандартаў бяспекі з мэтай прадухлення распаўсюджвання хвароб у Саюзе.

4. Камісія можа шляхам імплементацыйных актаў устанавіць падрабязныя правылы патрабаванняў, прадугледжаных пунктамі 3 гэтага артыкула, каб улічыць спецыфічныя асаблівасці матэрыяльна-тэхнічныя патрэбы, звязаныя з выкананнем аф цыйнага кантролю прымяненнем мер, прынятых у адпаведнасць з артыкуламі 66(3) і 67 артыкула 67 у дачыненні да розных катэгорыяў жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1). Гэтыя імплементацыйныя акты прымяняюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

5. Камісія прымае дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкуламі 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна выпадкаў ўмоў, пры якіх пункты пагранічнага кантролю, прызначаныя для мпарту неапрацаванага бяргвення плаванага стружанай драўніны, могуць быць вызвалены ад аднаго або некалькіх абавязанняў, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула ўлічваючы патрэбы кампетэнтных органаў, адказных за аф цыйны кантроль, якія дзейнічаюць ва ўмовах пэўных геаграфічных абмежаванняў, забяспечваючы пры гэтым належнае выкананне кантролю.

Раздзел III

Дзеянні ў выпадку падазрэння на неадпаведнасць неадпаведнасць жывёл тавараў, якія паступаюць у саюз

Артыкул 65

Падазрэнне ў неадпаведнасць ўзмоцнены службовы кантроль

Пры падазрэнні ў неадпаведнасць грузаў катэгорыямі жывёл тавараў, указаным у п. 1. Артыкулы 44(1) і 47(1) з правілаў, згаданым у Артыкуле 1(2), кампетэнтныя органы павінны праводзіць аф цыйны кантроль, каб пацвердзіць або ліквідаваць гэтае падазрэнне.

2. Парты жывёл тавараў, якія не дэкларуюцца аператарамі, які складаюцца з катэгорыяў жывёл тавараў, згаданых у артыкуле 47(1), падлягаюць аф цыйнаму кантролю з боку кампетэнтных органаў, калі ёсць падставы меркаваць, што такія катэгорыі жывёл або тавараў прысутнічаюць у партыі.

3. Кампетэнтныя органы змяшчаюць грузы, згаданыя ў параграфі 1 і 2, пад аф цыйную затрымку да атрымання вынікаў аф цыйнага кантролю, прадугледжанага гэтым пунктамі.

У адпаведных выпадках гэтыя грузы павінны быць заляваны або змешчаны на каранцін, а жывёлы павінны знаходзіцца ў прытулку, карміцца, паціцца пры неабходнасці апрацоўвацца да вынікаў аф цыйнага кантролю.

4. Калі ў кампетэнтных органаў ёсць падставы меркаваць, што правылы, згаданыя ў артыкуле 1(2), былі сур'ёзна або неаднаразова парушаны, яны павінны: пры неабходнасці ўдадатка да мер, прадугледжаных у артыкуле 66(3), узмацніць па меры неабходнасці аф цыйны кантроль грузаў з такім жа паходжаннем або выкарыстаннем.

5. Кампетэнтныя органы паведамляюць Камісію дзяржавам-членам праз IMSOC аб сваім рашэнні правесці ўзмоцнены аф цыйны кантроль, які гэта прадугледжана ў параграфі 4 гэтага артыкула, з указаннем прычын свайго рашэння.

6. Камісія ўстанаўлівае падзаконнымі актамі парадак скаардынаванага правядзення ўпаўнаважанымі органамі ўзмоцненага аф цыйнага кантролю, указанага ў пунктах 4 і 5 гэтага артыкула. Гэтыя імплементацыйныя акты прымяняюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 66

Меры, якія прымаюцца ў выпадку ўвозу ў Саюз неадпаведных грузаў

1. Кампетэнтныя органы змяшчаюць пад аф цыйную затрыманне любую партыю жывёл або тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз, якія не адпавядаюць правілаў, указаным у артыкуле 1(2), адмаўляюць у іх увозе ў Саюз.

Кампетэнтныя органы павінны заяваць або змясціць на каранцін любую такую партыю, а жывёлы, якія належаць да яе, павінны ўтрымлівацца, даглядацца або лячыцца ў належных умовах да наступнага рашэння. Па магчымасці кампетэнтныя органы таксама прымаюць пад увагу зацэпаўленасць у прадастаўленні асабліва вага клопату ў дачыненні да пэўных відаў тавараў.

2. Кам с'я шляхам імплементацыйных актаў устанавіць вае правілы практычных мер заявы каранціну, прадугледжаных у другім абзацы пункта 1 гэтага артыкула. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

3. Кампетэнтны орган у дачыненні да груза, згаданага ў пункце 1, без затрымак загадвае аператару, адказнаму за груз:

(а) знішчыць партыю;

(b) паўторна адправіць партыю за межы Саюза ў адпаведнасці з артыкулам 72(1) (2); або

(c) падвергнуць партыю спецыяльнаму рэжыму ў адпаведнасці з Артыкулам 71(1) (2) або любой іншай меры, неабходнай для забеспячэння захавання правілаў, указаных у Артыкуле 1(2), у выпадку неабходнасці, размеркаваць партыю для іншых мэтай, чым тыя, для якіх ён быў першапачаткова прызначаны.

Любыя дзеянні, згаданыя ў пунктах (а), (b) (c) першага падпункта, павінны выконвацца ў адпаведнасці з правілаў, згаданым у артыкуле 1(2), у тым ліку, у прыватнасці, у дачыненні да партый жывых жывёл, прызначаны для таго, каб пазбавіць жывёл ад болю, дыстрэсу або пакут, якіх можна пазбегнуць.

Калі партыя складаецца з раслін, расліннай прадукцыі або іншых аб'ектаў, пункты (а), (b) (c) першага падпараграфу прымяняюцца альбо да партыі, альбо да яе партый.

Перш чым загадаць аператару прыняць меры ў адпаведнасці з (а), (b) (c) першага падпункта, кампетэнтны орган павінен выслухаць адпаведнага аператара, за выключэннем выпадкаў, калі неабходныя неадкладныя дзеянні для рэагавання на рызыку для чалавека, здароўя жывёл, раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА, сродкаў абароны раслін, таксама навакольнага асяроддзя.

4. Кампетэнтны орган загадвае аператару выканаць адно або некалькі дзеянняў, выкладзеных у пунктах (а), (b) або (c) першага падпараграфу параграфу 3, гэты кампетэнтны орган можа ў выключных выпадках дазволіць дзеянне, якое будзе выканана прымаецца толькі ў дачыненні да часткі груза пры ўмове, што частковае знішчэнне, паўторная адпраўка, спецыяльны рэжым або іншыя мера:

(а) з'яўляецца такім, каб забяспечыць адпаведнасць;

(b) не ўяўляе небяспек для здароўя чалавека, жывёл або раслін або дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА, абароны раслін і прадукты, а таксама для навакольнага асяроддзя;

(c) не парушае аф цыйны кантроль.

5. Кампетэнтныя органы неадкладна паведамляюць аб любым рашэнні аб адмове ва ўвозе груза, які гэта прадугледжана ў параграфу 1 гэтага артыкула, аб любым распараджэнні, выдадзеным у адпаведнасці з пунктамі 3 і 6 гэтага артыкула артыкулам 67:

(а) Кам с'я;

(b) кампетэнтныя органы іншых дзяржаў-членаў;

(c) мытныя органы;

(d) кампетэнтныя органы трэцяй краіны паходжання;

(e) аператар, адказны за груз.

Гэта паведамленне павінна быць выканана праз IMSOC.

6. Калі партыя катэгорый жывёл або тавараў, названых у артыкуле 47(1), не прадстаўлена для аф цыйнага кантролю, згаданага ў гэтым артыкуле, або не прадстаўлена ў адпаведнасць з патрабаванням, выкладзеным ў артыкулах 50(1) (3), 56(1), (3) (4), або з правіламі, прынятымі ў адпаведнасць з артыкуламі 48, артыкуламі 49 (4), артыкуламі 51, артыкуламі 53 (1) артыкуламі 58, кампетэнтныя органы распараджаюцца, каб такая партыя была захоўваюцца або адклікаюцца без прамаруджання змешчаны пад службовае затрыманне.

Да такіх грузаў прымяняюцца пункты 1, 3 і 5 гэтага артыкула.

7. Меры, названыя ў гэтым артыкуле, прымяняюцца за кошт аператара, адказнага за груз.

Артыкул 67

Меры, якія неабходна прыняць у дачыненні да жывёл або тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз з трэцяй краіны ўяўляюць небяспеку

Калі аф цыйны кантроль паказвае, што партыя жывёл або тавараў уяўляе небяспеку для здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, такая партыя павінна быць залявана або змешчана на каранцін, а жывёлы належаць да яго павінны ўтрымлівацца, даглядаць або лячыцца ў належных умовах да наступнага рашэння.

Кампетэнтныя органы захоўваюць адпаведную партыю пад аф цыйным арыштам неадкладна загадваюць аператару, адказнаму за гэтую партыю:

(a) эншыць партыю ў адпаведнасць з правіламі, згаданымі ў артыкуле 1(2), прымаючы ўсе меры, неабходныя для аховы здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або навакольнага асяроддзя, а таксама ў дачыненні да жывых жывёл, уключаючы, у прыватнасці, правілы на захаванне любога болю, дыстрэсу або пакут, якіх можна пазбегнуць; або

(b) падвергнуць партыю спецыяльнаму рэжыму ў адпаведнасці з артыкуламі 71(1) і (2).

Меры, названыя ў гэтым артыкуле, прымяняюцца за кошт аператара, адказнага за груз.

Артыкул 68

Адсочванне рашэнняў, прынятых у дачыненні да неадпаведных грузаў, якія паступаюць у Саюз з трэцяй краіны

1. Кампетэнтныя органы:

(a) прызнаць несапраўдным аф цыйныя сертыфікаты, пры неабходнасці, ншыя адпаведныя дакументы, якія суправаджаюць грузы падвяргаўся мерам у адпаведнасць з артыкуламі 66(3) (6) артыкуламі 67;

(b) супрацоўнічаць у адпаведнасць з артыкуламі 102 - 108 для прыняцця любых далейшых мер, неабходных для забеспячэння немагчымасці паўторнага ўвозу ў Саюз партый, якім было адмоўлена ва ўвозе ў адпаведнасць з артыкуламі 66(1).

2. Кампетэнтныя органы ў дзяржаве-члене, дзе праводзіцца аф цыйны кантроль, павінны кантраляваць прымяненне мер, прызначаных у адпаведнасць з артыкуламі 66 (3) (6) артыкуламі 67, каб гарантаваць, што груз не выклікае негатыўных наступстваў на здароўе чалавека, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або навакольнае асяроддзе падчас або да прымянення гэтых мер.

У адпаведных выпадках такая заяўка павінна быць запўнена пад наглядам кампетэнтных органаў ншай дзяржавы-члена.

Артыкул 69

Невыкананне аператарам мер, прадапсаных кампетэнтным органам

1. Аператар, адказны за партыю, выконвае ўсе меры, загаданыя кампетэнтным органам ў адпаведнасць з артыкулам 66(3) (6) артыкулам 67, без затрымкі не пазней за 60 дзён з дня, калі кампетэнтныя органы апавясаць адпаведнага аператара аб сваім рашэнні ў адпаведнасць з артыкулам 66(5). Кампетэнтныя органы могуць вызначыць меншы тэрмін, чым 60 дзён.

Калі пасля заканчэння перыяду, названага ў параграфі 1, адпаведны аператар не прыняў ніякіх мер, 2. кампетэнтныя органы загадваюць:

(а) каб партыя была знешчана або падвергнута любым іншым адпаведным мерам;

(b) у выпадках, згаданых у Артыкуле 67, каб груз быў знешчаны ў адпаведных памяшканнях, размешчаных як мага бліжэй да пагранічнага кантрольнага пункта, з прыняццем усіх мер, неабходных для аховы здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або навакольнага асяроддзя.

3. Кампетэнтныя органы могуць падоўжыць перыяд, згаданы ў пунктах 1 і 2 гэтага артыкула, на час, неабходны для атрымання вынікаў другога экспертнага заключэння, згаданага ў артыкуле 35, пры ўмове, што гэта не будзе мець негатывіўных наступстваў для людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА, сродкаў абароны раслін, таксама да навакольнага асяроддзя.

4. Меры, згаданыя ў гэтым артыкуле, прымяняюцца за кошт аператара, адказнага за груз.

Артыкул 70

Паслядоўнасць прымянення артыкулаў 66, 67 і 68

Камісія шляхам імплементацыйных актаў устанаўлівае правы для забеспячэння ўзгодненасці рашэнняў рашэнняў на ўсёх пунктах памежнага кантролю, згаданых у артыкуле 59(1), пунктах кантролю, згаданых у пункце (а) артыкула 53(1). прынятыя меры загады, выдадзеныя кампетэнтным органам ў адпаведнасць з артыкуламі 66, 67 і 68, якія павінны прытрымлівацца кампетэнтным органам пры рэагаванні на звычайныя або перыядычныя стуацыі невыканання або рызык. Гэтыя імплементацыйныя акты прымяняюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 71

Спецыяльны рэжым грузаў

1. Асаблівы рэжым грузаў, прадагледжаны ў пункце (с) артыкула 66(3) і пункце (b) артыкула 67, можа ў адпаведных выпадках уключаць:

(а) апрацоўка або перапрацоўка, уключаючы абеззаражанне, калі гэта неабходна, але за выключэннем разбаўлення, каб партыя адпавядала патрабаванням правалаў, указаных у артыкуле 1(2), або патрабаванням трэцяй краіны паўторнай адпраўкі; або

(b) апрацоўка любым іншым спосабам, прыдатным для бяспечнага спажывання жывёлам або чалавекам або для іншых мэтаў, чым жывёлы або спажыванне чалавекам.

2. Спецыяльны рэжым, прадагледжаны ў пункце 1:

(а) праводзіцца эфектыўна забяспечвае лав дацыю любой рызык для здароўя чалавека, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, як датычыцца ГМА, сродкаў аховы раслін, а таксама навакольнага асяроддзя;

(b) быць задакументаваным ажыццяўляцца пад кантролем кампетэнтных органаў або, пры неабходнасці, пад кантролем кампетэнтных органаў іншай дзяржавы-члена па ўзаемнай згодзе;

(c) выконваць патрабаванні, выкладзеныя ў правалах, згаданых у артыкуле 1(2).

3. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна патрабаванняў ўмоў, у адпаведнасць з якім павялічаны аб'ём адбываюцца спецыяльны рэжым, прадугледжаны ў пункце 1 гэтага артыкула.

У выпадку адсутнасці правалаў, прынятых дэлегаванымі актамі, так спецыяльны рэжым павялічаны на працягу аднаго года ў адпаведнасць з нацыянальнымі заканадаўствамі.

Артыкул 72

Паўторная адпраўка грузаў

1. Кампетэнтныя органы дазваляюць паўторную адпраўку грузаў пры выкананні наступных умоў:

(a) пункт прызначэння быў узгоднены з аператарам, адказным за груз;

(b) аператар, адказны за партыю, праінфармаваў кампетэнтныя органы дзяржавы-члена ў пісьмовай форме аб тым, што кампетэнтныя органы трэцяй краіны паходжання або, калі адозвіваюцца, трэцяй краіны прызначэння былі праінфармаваныя аб прычынах абставінаў адмова ва ўвозе ў Саюз адпаведнай партыі жывёл або тавараў;

(c) калі трэцяя краіна прызначэння не з'яўляецца трэцяй краінай паходжання, аператар атрымаў згоду кампетэнтных органаў гэтай трэцяй краіны прызначэння, гэтыя кампетэнтныя органы паведамаюць кампетэнтным органам дзяржавы-члена, што яны гатовыя прыняць груз;

(d) у выпадку партыі жывёл, паўторная адпраўка ажыццяўляецца ў адпаведнасць з патрабаваннямі дабрабыту жывёл.

2. Умовы, выкладзеныя ў пунктах (b) і (c) пункта 1 гэтага артыкула, не прымяняюцца да партый катэгорый тавараў, названых у пункце (c) артыкула 47(1).

Раздзел IV

Зацвярджэнне папярэдняга экспертнага кантролю

Артыкул 73

Адабрэнне перадэкспертнага кантролю, які праводзіцца трыма краінамі

1. Кам с я можа з дапамогай імплементацыйных актаў зацвердзіць, па запыце трэцяй краіны, спецыяльны кантроль перад экспертамі, які гэтая трэцяя краіна праводзіць у дачыненні да партыі жывёл тавараў перад экспертамі у Саюз з мэтай праверкі таго, што экспертаваная партыя задавальняюць патрабаванням правалаў, узказаных у артыкуле 1(2). Такое зацвярджэнне прымяняецца толькі да партыі, якія паходзяць з адпаведнай трэцяй краіны, можа быць прадастаўлена для адной або некалькіх катэгорый жывёл або тавараў. Гэтыя імплементацыйныя акты прымяняюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

2. У зацвярджэнні, прадугледжаным у параграфі 1, указваецца:

(a) максімальную частату афцыйнага кантролю, які праводзіцца кампетэнтнымі органамі дзяржаў-членаў пры ўвозе грузаў у Саюз, калі няма прычын падазраваць неадпаведнасць правалам, згаданым у Артыкуле 1(2) або махлярства або ўвядзенне ў зман;

(b) афцыйныя сертыфікаты, якія павялічаны суправаджаць грузы, што ўвозяцца ў Саюз;

(c) узор сертыфікатаў, згаданых у пункце (b);

(d) кампетэнтныя органы трэцяй краіны, пад адказнасцю якой павялічаны знаходзіцца перадэкспертны кантроль выканана;

(e) пры неабходнасці, любы дэлегаваны орган, якому гэтыя кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць пэўныя задачы. Такое дэлеганне можа быць ухвалена толькі ў тым выпадку, калі яно адпавядае крытэрыям, выкладзеным у артыкулах 28-33, або эквівалентным умовам.

3. Зацвярджанне, прадугледжанае ў параграфі 1 гэтага артыкула, можа быць прадастаўлена трэцяй краіне толькі ў тым выпадку, калі наяўныя доказы, пры неабходнасці, кантроль Камісія, выкананы ў адпаведнасці з артыкулам 120, дэманструюць, што с'яма аф цыйнага кантролю ў гэтай трэцяй краіне з'яўляюцца гарантаваць, што:

(a) партыі жывёл або тавараў, якія экспартуюцца ў Саюз, адпавядаюць патрабаванням правілаў, згаданых у Артыкуле 1(2) або эквівалентным патрабаванням;

(b) кантроль, які ажыццяўляецца ў трэцяй краіне перад адпраўкай у Саюз, дастаткова эфектыўны, каб замяніць або паменшыць частату дакументальных праверак, праверак асобна з членскіх праверак, устаноўленых у правілах, згаданых у артыкуле 1(2).

4. Кампетэнтныя органы або ўпаўнаважаны орган, указаны ў зацвярджанні, павінны:

(a) адказваць за кантакты з Саюзам;

(b) забяспечыць, каб аф цыйныя сертыфікаты, згаданыя ў пункце (b) параграфу 2, суправаджалі кожную партыю, якая кантраляваны.

5. Камісія шляхам імплементацыйных актаў устаўляе падрабязныя правілы крытэры для зацвярджэння перадэкспартнага кантролю, які праводзіцца трэцім краінам ў адпаведнасці з пунктам 1 гэтага артыкула, для аф цыйнага кантролю, які праводзіцца кампетэнтнымі органамі дзяржаў-членаў на жывёл тавараў, якія падлягаюць зацвярджэнню, згаданаму ў гэтым пункце. Гэтыя імплементацыйныя акты прымяоцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 74

Невыкананне адміністрацыяй дазволу на перадэкспартны кантроль, які праводзіцца трэцім краінам

1. Калі аф цыйны кантроль грузаў катэгорый жывёл тавараў, у дачыненні да якіх спецыяльныя меры перадэкспартнага кантролю былі зацверджаны ў адпаведнасці з артыкулам 73(1), выяўляе сур'ёзныя пераходныя неадпаведнасці правілаў, згаданых у артыкуле 1(2), дзяржавы-члены неадкладна:

(a) апаўваць Камісію пачаць даследаванні з агляду дзяржавы-члены аператараў праз IMSOC у дадатак да звароту па адміністрацыйную дапамогу ў адпаведнасці з працэдурай, устаноўленай ў артыкулах 102-108;

(b) павялічыць колькасць аф цыйных праверак грузаў з адпаведнай трэцяй краіны, калі гэта неабходна для належнага аналізу тычнага вывучэння с'яма, захоўваць адпаведную колькасць узораў пры належных умовах захоўвання.

2. Камісія можа шляхам імплементацыйных актаў адклікаць зацвярджанне, прадугледжанае ў артыкуле 73(1), калі пасля аф цыйнага кантролю, згаданага ў параграфі 1 гэтага артыкула, ёсць прыкметы таго, што патрабаванні, выкладзеныя ў артыкуле 73(3) (4) больш не выконваюцца. Гэтыя імплементацыйныя акты прымяоцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Раздзел V

Супрацоўніцтва паміж уладамі ў дачыненні да грузаў з трэціх краін

Артыкул 75

Узаемадзеянне органаў у дачыненні да грузаў, якія паступаюць у Саюз з трэціх краін

1. Кампетэнтныя органы, мытныя органы і іншыя органы дзяржаў-членаў, якія маюць справу з жывёламі таварамі, якія ўвозяцца ў Саюз, павінны цесна супрацоўнічаць, каб гарантаваць, што аф цыйны кантроль партый жывёл тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз, выконваецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі гэтага Рэгламенту.

З гэтай мэтай кампетэнтныя органы, мытныя органы і нашыя органы:

(а) забяспечваюць узаемны доступ да інфармацыі, неабходнай для арганізацыі правядзення адпаведнай дзейнасці ў дачыненні да жывёл тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз;

(б) забяспечыць своечасовы абмен такой інфармацыяй, у тым ліку з дапамогай электронных сродкаў.

2. Камісія з дапамогай імплементацыйных актаў устанаўлівае правы аднастайных пагадненняў аб супрацоўніцтве, якія кампетэнтныя органы, мытныя органы і нашыя органы, згаданыя ў параграфі 1, павінны ўвесці ў дзеянне для забяспечыць:

(а) доступ кампетэнтных органаў да інфармацыі, неабходнай для неадкладнай поўнай дэнтыфікацыі партый жывёл тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз, якія падлягаюць аффцинаму кантролю на памежным кантрольным пункце ў адпаведнасць з артыкулам 47(1);

(б) узаемнае абнаўленне, шляхам абмену інфармацыяй або сінхранізацыі адпаведных набораў даных, інфармацыі, сабранай кампетэнтнымі органамі, мытнымі органамі і нашымі органамі аб партыях жывёл тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз;

(с) хуткае паведамленне аб рашэннях, прынятых такім чынам уладамі на аснове інфармацыі, згаданай у пунктах (а) і (б).

Гэтыя імплементацыйныя акты прымяюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 76

Супрацоўніцтва паміж уладамі ў дачыненні да грузаў, якія не падлягаюць спецыяльнаму кантролю на межах

1. Параграфы 2, 3 і 4 гэтага артыкула прымяняюцца ў выпадку партый жывёл тавараў, акрамя тых, якія падлягаюць кантролю пры ўездзе ў Саюз, якія патрабуюць артыкул 47(1) гэтага Рэгламенту для якіх мытная дэкларацыя аб выпуску для свабоднага абарачэння была зроблена ў адпаведнасць з пунктам 12 артыкула 5 Рэгламенту (ЕС) № 952/2013 артыкулы 158 - 202 гэтага Рэгламенту.

2. Мытныя органы прыпыняюць выпуск для свабоднага абарачэння, калі ўз'яць падставы меркаваць, што груз можа прадстаўляць небяспеку для здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, неадкладна паведамаць кампетэнтным органам або такім чынам прыпыненні.

3. Партыя, выпуск якой для свабоднага абарачэння быў прыпынены ў адпаведнасць з пунктам 2, павінна быць выпушчана, калі на працягу трох працоўных дзён пасля прыпынення выпуску кампетэнтныя органы не папрасілі мытныя органы працягнуць прыпыненне або не праінфармавалі мытныя органы, што не рызыка прысутнічае.

4. Калі кампетэнтныя органы лічаць, што існуе рызыка для здароўя чалавека, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя;

(а) яны павінны прасіць мытныя органы не выпускаць партыю ўвольнае абарачэнне ўключыць наступную заяву ў камерцыйны рахунак-фактуру, які суправаджае партыю, ў любы нашы адпаведны суправаджальны дакумент або адпаведныя электронныя эквіваленты:

«Прадукт уяўляе рызыку — выпуск для свабоднага абарачэння не дазволены — Рэгламент (ЕС) 2017/...» ;

(б) ніякая нашая мытная працэдура не дапускаецца без згоды кампетэнтных органаў;

(с) Артыкул 66(1), (3), (5) і (6), артыкулы 67, 68 і 69, артыкул 71(1) і (2) артыкул 72(1) і (2) прымяняюцца.

5. У выпадку партый жывёл тавараў, акрамя тых, якія падлягаюць кантролю пры ўездзе ў Саюз у адпаведнасць з артыкулам 47(1) на якія не была зроблена мытная дэкларацыя для выпуску ўвольнае абарот, мытныя органы, калі ўз'яць падставы лічыць, што груз можа прадстаўляць небяспеку для здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, павінны перадаць усю адпаведную інфармацыю мытным органам у дзяржавах-членах канчатковага прызначэння.

Раздзел VI

Канкрэтныя меры

Артыкул 77

Правлы спецыяльнага аф цыйнага кантролю меры, як я прымаюцца пасля правядзення такога кантролю

1. Кам с я прымае дэлегананыя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна прав лаў правядзення спецыяльнага аф цыйнага кантролю мер у выпадках неадпаведнасці, каб улічыць асаблівасці наступных катэгорый жывёл тавараў або арганізмаў сродкаў транспарту:

(a) парты свежай рыбнай прадукцыі, непасрэдна выгружаныя ў парты, прызначаныя дзяржавам-членам ў адпаведнасць з Артыкулам 5(1) Рэгламенту Савета (ЕС) № 1005/2008 (1) з рыбалоўнага судна, якое плавае па дзяржаўным тэрытарыяльным водам;

(b) парты дзікіх жывёл без скуру і паўскары;

(c) парты катэгорый тавараў, згаданых у пункце (b) артыкула 47(1), як я дастаўляюцца з або без захоўвання на спецыяльна зацверджаных мытных складах або ў свабодных зонах на судны, як я пак даюць Саюз прызначаныя для адпраўкі забяспечанне або спажыванне экіпажам пасажырам;

(d) драўняны ўпаковачны матэрыял;

(e) карміць жывёл, якія суправаджаюць і прызначаны для кармлення гэтых жывёл;

(f) жывёл тавараў, замоўленых шляхам дыстанцыйнага продажу дастаўленых з тэрыторыі краіны на адрас у Саюзе, патрабаванне да паведамлення, неабходна для належнага выканання аф цыйнага кантролю;

(g) прадукты расліннага паходжання, якія з прычыны іх далейшага прызначэння могуць ствараць рызыку распаўсюджвання інфекцыйных або заразных хвароб жывёл;

(h) парты катэгорый жывёл тавараў, названых у пунктах (a), (b) і (c) артыкула 47(1), як я паходзяць з краіны вяртанне ў яе пасля адмовы ва ўездзе тэрыторыі краіны;

(i) тавары, як я паступаюць у Саюз навалом з тэрыторыі краіны, незалежна ад таго, ці ўсе яны паходзяць з гэтай тэрыторыі краіны;

(j) парты тавараў, названых у артыкуле 47(1), як я паступаюць з тэрыторыі Харватыі дурь транзітам праз тэрыторыю Босніі і Герцагавіны ў Неуме («Неумскі канал») перад паўторным уездом на тэрыторыю Харватыі праз пункты ўезду у Клек або Затон Дол;

(k) жывёлы тавары, вызваленыя ад артыкула 47 у адпаведнасць з артыкулам 48.

2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегананыя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для дапаўнення дадзенага Рэгламенту ў дачыненні да ўмоў маніторынгу транспарту прыбыцця партый некаторых жывёл грузаў ад пункта пагранічнага кантролю прыбыцця да ўстаноў ў месцы пункта прызначэння ў Саюзе, да пункта пагранічнага кантролю ў месцы прызначэння або да пункта пагранічнага кантролю на выезд.

3. Кам с я можа шляхам імплементацыйных актаў устанавіць правлы адносна:

(a) узор аф цыйных сертыфікатаў правлы выдачы так іх сертыфікатаў;

(b) фармат дакументаў, якія павінны суправаджаць катэгорыі жывёл або тавараў, згаданых у параграфі 1.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

⁽¹⁾ Рэгламент Савета (ЕС) № 1005/2008 ад 29 верасня 2008 г. аб стварэнні сямейства Супольнасці для прадухвалення, стрымлівання і кв дацы незаконнага, незарэгістраванага нерэгуляванага рыбалоўства, унясення змяненняў у Рэгламенты (ЕЕС) 2847/93, (ЕС) № 1936/2001 (ЕС) № 601/2004 аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 1093/94 (ЕС) № 1447/1999 (ОJ L 286, 29.10.2008, стар. 1).

РАЗДЗЕЛ VI

Фансанаванне аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц

Артыкул 78

Агульныя правы

1. Дзяржавы-члены забяспечваюць наяўнасць адпаведных фансанавых рэсурсаў для забеспячэння персаналам ншым рэсурсам, неабходным кампетэнтным органам для правядзення аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц.

2. Гэты раздзел таксама прымяняецца ў выпадку дэлегавання некаторых службовых задач па кантроль ншай аф цыйнай дзейнасц ў адпаведнасць з артыкуламі 28 і 31.

Артыкул 79

Абавязковыя зборы або зборы

1. Кампетэнтныя органы спаганяюць зборы або зборы за аф цыйны кантроль, як ажыццяўляецца ў дачыненні да дзейнасц, згаданай у Главе II Дадатку IV, а таксама жывёл тавараў, згаданых у пунктах (а), (b) і (c) артыкула 47(1), на пунктах памежнага кантролю або ў пунктах кантролю, згаданых у пункце (а) артыкула 53(1), альбо:

(а) на ўзроўні кошту, разлічанага ў адпаведнасць з артыкуламі 82(1); або

(b) у сумах, прадугледжаных Дадаткам IV.

2. Кампетэнтныя органы спаганяюць зборы або плацяжы для кампенсацы выдаткаў, якія яны панеслі ў сувязі з:

(а) аф цыйны кантроль, як праводзіцца ў дачыненні да жывёл тавараў, згаданых у пунктах (d), (e) і (f) артыкула 47(1);

(b) аф цыйны кантроль, як праводзіцца па просьбе аператара для атрымання дазволу, прадугледжанага артыкуламі 10 і 11 Рэгламенту (EC) № 183/2005;

(c) аф цыйны кантроль, як першапачаткова не планавалася, як:

(i) стал неабходным пасля выяўлення выпадку неадпаведнасц тым жа аператарам падчас аф цыйнага кантролю, як ажыццяўляецца ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем;

(ii) выконваюцца для ацэнкі ступені наступстваў выпадку неадпаведнасц або для праверкі таго, што неадпаведнасць была выпраўлена.

3. Нягледзячы на пункты 1 і 2, дзяржавы-члены могуць, у дачыненні да дзейнасц, згаданай у раздзеле II Дадатку IV, на аб'ектыўнай недыскрымінацыйнай аснове паменшыць суму збораў або збораў, прымаючы пад увагу:

(а) нтарэсы аператараў з націскам на прапускную здольнасцю;

(b) традыцыйныя метады вытворчасці, перапрацоўкі і распаўсюджвання;

(c) патрэбы аператараў, размешчаных у рэгіёнах з асабліва нізкім географічным абмежаваннем;

(d) даныя аператараў аб захаванні адпаведных прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), якія пацверджана аф цыйным элементам раваннем.

4. Дзяржавы-члены могуць прыняць рашэнне аб тым, што зборы зборы, разлічаныя ў адпаведнасць з пунктам (b) артыкула 82(1), не павінны спаганяцца ні жэй за суму, пры якой з улікам кам кошту збору агульнага даходу, чаканага ад збораў збораў, спагананне гэтай платы або платы было б некананічным.

5. Гэты артыкул не распаўсюджваецца на аф цыйны кантроль, як праводзіцца для праверкі адпаведнасц прав лаў, указаным у пунктах (i) і (j) артыкула 1(2).

Артыкул 80

Іншыя зборы або зборы

Дзяржавы-члены могуць спаганяць зборы або зборы для пакрыцця выдаткаў на аф цыйны кантроль ншую аф цыйную дзейнасць, акрамя збораў або збораў, згаданых у артыкуле 79, кал гэта не забаронена заканадаўчым палажэннем, якое прымяняецца ў сферах, якія рэгулююцца правамі, згаданымі ў артыкуле 1 (2).

Артыкул 81

Выдаткі

Зборы або плацяжы, якія спаганяюцца ў адпаведнасць з пунктам (а) артыкула 79(1) артыкулам 79(2), вызначаюцца на аснове наступных выдаткаў, у той меры, у якой яны вынікаюць з адпаведнага аф цыйнага кантролю:

- (а) заробная плата персаналу, уключаючы дапаможны адміністрацыйны персанал, які ўдзельнічае ў ажыццяўленні аф цыйнага кантролю, х выдаткі на сацыяльнае забеспячэнне, пенсійнае забеспячэнне і страхаванне;
- (b) кошт памяшканняў абсталявання, уключаючы выдаткі на тэхнічнае абслугоўванне і страхаванне іншыя звязаныя з гэтым выдаткі;
- (c) кошт расходных матэрыялаў і інструментаў;
- (d) кошт паслуг, якія спаганяюцца з кампетэнтных органаў упаўнаважанымі органамі за аф цыйны кантроль, якім дэлегаваны дэлегаваныя органы;
- (e) кошт навучання персаналу, згаданага ў пункце (а), за выключэннем навучання, неабходнага для атрымання кваліфікацыі, неабходна для працы ў кампетэнтных органах;
- (f) выдаткі на праезд персаналу, згаданага ў пункце (а), звязаныя з гэтым выдаткі на праживанне;
- (g) кошт адбору пробаў лабараторнага аналізу, тэстаў іравання дыягностык, якія спаганяюцца аф цыйнымі лабараторыямі за гэтыя задачы.

Артыкул 82

Разлік збораў або плацяжоў

1. Зборы або плацяжы, якія збіраюцца ў адпаведнасць з пунктам (а) артыкула 79(1) артыкулам 79(2), устанаўліваюцца ў адпаведнасць з адным з наступных метадаў разліку або камбінацыяй:

- (а) па факсаванай стаўцы на аснове агульных выдаткаў на аф цыйны кантроль, якія нясуць кампетэнтныя органы на працягу пэўнага перыяду часу прымяняюцца да ўсіх аператараў, незалежна ад таго, ці праводзіцца яны або небудзь аф цыйны кантроль на працягу справаздачнага перыяду ў дачыненні да кожнага аператара спаганяецца; пры ўстанаўленні ўзроўню збораў, якія спаганяюцца для кожнага сектара, вядуць дзейнасць катэгорыі аператараў, кампетэнтныя органы прымаюць да ўвагі ўплыў тыпу памеру адпаведнай дзейнасці адпаведных фактараў рызык на размеркаванні агульных выдаткаў на гэты аф цыйны кантроль; або
 - (b) на аснове разліку фактычных выдаткаў на кожны асобны аф цыйны кантроль прымяняюцца да аператараў на такіх аф цыйны кантроль.
2. Выдаткі на праезд, які пазначаны ў пункце (f) артыкула 81, павінны ўлічвацца пры разліку збораў або збораў, згаданых у пункце (а) артыкула 79(1) ў артыкуле 79(2), так мчынам, каб не адрознівацца аператараў на падставе адлегласці паміж памяшканнямі ад месца знаходжання кампетэнтных органаў.
3. Калі зборы або зборы разлічваюцца ў адпаведнасць з пунктам (а) параграфу 1, зборы або зборы, якія збіраюцца кампетэнтнымі органамі, не павінны перавышаць агульных выдаткаў, панесеных на аф цыйны кантроль, які ажыццяўляецца на працягу перыяду часу, згаданага ў пункце 1.
4. Калі пошліны або зборы разлічваюцца ў адпаведнасць з пунктам (b) параграфу 1, яны не павінны перавышаць фактычны кошт правядзення аф цыйнага кантролю.

Артыкул 83

Збор прымяненне збораў або плацяжоў

3. Аператара спганяецца плата або плата за аф цыйны кантроль за ншую аф цыйную дзейнасць, выкананую на падставе скарг, тольк кал гэты кантроль прыводз ць да пацверджання неадпаведнасц .
2. Зборы або плацяжы, спганяемыя ў адпаведнасц з артыкулам 79 80, не вяртаюцца прама або ўскосна, за выключэннем выпадкаў, кал яны спганяюцца неправамерна.
3. Дзяржавы-члены могуць вырашыць, што пошл ны або плацяжы зб раюцца ншым органам , акрамя кампетэнтных органаў, або ўпаўнаважаным органам .

Артыкул 84

Аплата збораў або збораў

1. Кампетэнтныя органы забяспечваюць атрыманне аператарам па запыце доказаў аплаты збораў або збораў у выпадку, кал аператары не маюць доступу да так х доказаў.
2. Зборы або зборы, як я спганяюцца ў адпаведнасц з артыкулам 79(1), аплачваюцца аператарам, адказным за груз, або яго прадстаўн ком.

Артыкул 85

Празрыстасць

1. Дзяржавы-члены забяспечваюць высок ўзровень празрыстасц :

(а) зборы або плацяжы, прадугледжаныя ў пункце (а) артыкула 79(1), артыкуле 79(2) артыкуле 80, а менав та на:

(i) метада дадзеныя, як я выкарыстоўваюцца для ўстанаўлення гэтых збораў або плацяжоў;

(ii) суму збораў або плацяжоў, як я прымяняюцца да кожнай катэгоры аператараў для кожнай катэгоры аф цыйнага кантролю або ншая службовая дзейнасць;

(iii) разб ўку выдаткаў, як гаворыцца ў артыкуле 81;

(b) дэнтыф кацыю ўладаў або органаў, адказных за спганненне збораў або плацяжоў.

2. Кожная кампетэнтная ўлада роб ць даступнай для грамадскасц нфармацыю, згаданую ў пункце 1 гэтага артыкула, для кожнага ўл ковага перыяду выдатк кампетэнтнай улады, за як я спганяецца пошл на або збор у адпаведнасц з пунктам (а) артыкула 79. (1), артыкул 79 (2) артыкул 80.

3. Дзяржавы-члены пав нны пракансультавацца з адпаведным зац каўленым бакам па агульных метадах, як я выкарыстоўваюцца для разл ку збораў або збораў, прадугледжаных у пункце (а) артыкула 79(1), артыкуле 79(2) артыкуле 80.

РАЗДЗЕЛ VII

Аф цыйная сертыф кацыя

Артыкул 86

Агульныя патрабаванн да аф цыйнай сертыф кацы

1. Вын кам аф цыйнай сертыф кацы з'яўляецца выдача:

(а) аф цыйныя пасведчанн ; або

(b) аф цыйныя атэстацы ў выпадках, прадугледжаных прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2).

2. Кал кампетэнтныя органы дэлегуюць пэўныя задачы, звязаныя з выдачай аф цыйных сертыф катаў або аф цыйных атэстацый, або з аф цыйным наглядом, згаданым у артыкуле 91(1), такая дэлегацыя пав інна адпавядаць артыкулам 28-33.

Артыкул 87

Аф цыйныя сертыф каты

Артыкулы 88, 89 і 90 прымяняюцца:

- (а) кал прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2), патрабуюць выдачы аф цыйнага сертыф ката;
- (b) да аф цыйных сертыф катаў, якія неабходныя для мэт экспарту партый жывёл тавараў у трэці кра ны або якія запытваюцца ў кампетэнтнага органа дзяржавы-члена адпраўк кампетэнтным органам дзяржавы-члена прызначэння ў дачыненне да грузаў жывёл тавараў, якія будуць экспартавацца ў трэці кра ны.

Артыкул 88

Падп санне выдача службовых пасведчанняў

- Аф цыйныя пасведчанні выдаюцца ўпаўнаважаным органам .
- Кампетэнтныя органы прызначаць сертыф куючых службовых асоб, якія маюць права падп сваць аф цыйныя сертыф каты, забяспечваюць, каб гэтыя службовыя асобы:
 - з'яўляюцца бесстаронн м , свабодным ад любога канфл кту нтарэсаў , у прыватнасць , не знаходзяцца ў с туацы , якая можа прама ц ўскосна, паўплываць на бесстароннасць х прафес йных паводз н у дачыненне да таго, што атэстуецца;
 - прайшл адпаведную падрыхтоўку па прав лах, адпаведнасць як м пацвярджаецца аф цыйным сертыф катам, па тэхн чнай ацэнцы адпаведнасць гэтым прав лам, а таксама адпаведным прав лам, выкладзеным у дадзеным Рэгламенце.
- Аф цыйныя сертыф каты падп сваюцца службовай асобай, якая сведчыць, выдаюцца на адной з наступных падстаў:
 - непасрэднае веданне сертыф куючым супрацоўн кам актуальных фактаў даных, якія маюць дачыненне да атрыманай сертыф кацы праз:
 - аф цыйны кантроль; або
 - набыццё ншага аф цыйнага пасведчання, выдадзенага кампетэнтным органам ;
 - факты дадзеныя, якія маюць дачыненне да сертыф кацы , веданне якіх было ўстаноўлена ншай асобай, упаўнаважанай для гэтай мэты кампетэнтным органам як я дзейн чаюць пад х кантролем, пры ўмове, што службовая асоба, якая праводз ць сертыф кацыю, можа правярыць дакладнасць так х фактаў даных. ;
 - факты даныя, якія маюць дачыненне да сертыф кацы , якія былі атрыманы з уласных с стэм кантролю аператараў, дапоўненыя пацверджанья вын кам рэгулярнага аф цыйнага кантролю, дзе сертыф куючы службовая асоба пераканалася, што ўмовы для выдачы аф цыйнага сертыф ката выкананы.
- Аф цыйныя сертыф каты падп сваюцца службовай асобай, якая сведчыць, выдаюцца тольк на падставе пункта (а) параграфа 3 гэтага артыкула, кал гэтага патрабуюць прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2).

Артыкул 89

Гаранты надзейнасць на аф цыйныя сертыф каты

- Аф цыйныя сертыф каты:

- (а) мець ун кальны код;

(b) не быць падп саны службовай асобай, якая заявляе, кал яны пустыя або няпоўныя;

(c) быць складзена на адной або некальк х аф цыйных мовах устаноў Саюза, зразумелых асобе, якая сведчыць аф цэра , у адпаведных выпадках, на адной з аф цыйных моў дзяржавы-члена прызначэння;

(d) быць сапраўдным дакладным ;

(e) дазваляюць дэнтэф қаваць асобу, якая х падп сала, дату выдачы;

(f) дазваляюць лёгка праверыць сувязь пам ж сертыф катам, органам, як выдаў сертыф кат, партыяй, партыяй, асобнай жывёлай або таварам, на як я распаўсюджваецца сертыф кат.

2. Кампетэнтныя органы прымаюць усе належныя меры для прадух лення выдачы фальшывых або ўводзяць у зман аф цыйных сертыф катаў або злоўжывання аф цыйным сертыф катам .

Артыкул 90

Рэал зацыйныя паўнамоцтвы ў дачыненн да аф цыйных сертыф катаў

Кам с я можа шляхам імплементацыйных актаў устанав ць прав лы аднастайнага прымянення артыкулаў 88 89 адносна:

(a) узор аф цыйных сертыф катаў прав лы выдачы так х сертыф катаў, кал патрабаванн не выкладзены ў прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2);

(b) механ змы тэхн чныя механ змы для забеспячэння выдачы дакладных надзейных аф цыйных сертыф катаў, прадух л ць рызыку махлярства;

(c) працэдуры, якім трэба прытрымлівацца ў выпадку анулявання афіцыйных пасведчанняў і выдачы замены сертыф каты;

(d) прав лы вырабу завераных коп й аф цыйных пасведчанняў;

(e) фармат дакументаў, як я пав нны суправаджаць жывёл тавары пасля правядзення аф цыйнага кантролю;

(f) прав лы выдачы электронных сертыф катаў выкарыстання электронных подп саў.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 91

Аф цыйныя атэстацы

1. Кал гэты Рэгламент або прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2), патрабуюць выдачы аф цыйных сертыф катаў аператарам пад аф цыйным кантролем кампетэнтных органаў або сам м кампетэнтным органам , пункты 2, 3 4 гэтага артыкула прымяняюцца.

2. Аф цыйныя атэстацы :

(a) быць сапраўдным дакладным;

(b) быць складзена на адной або некальк х аф цыйных мовах устаноў Саюза , у адпаведных выпадках, на адной з аф цыйных моў кра ны-члена прызначэння;

(c) кал яны адносяцца да парты або парты , дазваляюць праверыць сувязь пам ж аф цыйнай атэстацыяй гэтым партыя або партыя.

3. Кампетэнтныя органы забяспечваюць, каб персанал, які ажыццяўляе аф цыйны кантроль для нагляду за выдачай аф цыйных атэстацый, або, калі аф цыйныя атэстацы выдаюцца кампетэнтным органам, персанал, які ўдзельнічае ў выдачы гэтых аф цыйных атэстацый:

(а) з'яўляюцца бесстароннімі, свабоднымі ад любога канфлікту інтарэсаў, у прыватнасці, не знаходзяцца ў сутыкненні з інтарэсамі, якія могуць прама ці ўскосна паўплываць на бесстароннасць іх прафесійных паводзін у дачыненні да таго, што пацвярджаецца аф цыйным атэстацыям;

(b) прайшлі адпаведнае навучанне па:

(i) правы, адпаведнасць якіх м пацвярджаецца аф цыйным атэстацыям і тэхнічнай ацэнкай адпаведнасць гэтым правам;

(ii) адпаведныя правы, выкладзеныя ў дадзеным Рэгламенце.

4. Кампетэнтныя органы павінны праводзіць рэгулярны аф цыйны кантроль для праверкі таго, што:

(а) апэратары, якія выдаюць атэстацы, адпавядаюць умовам, выкладзеным у правах, згаданых у артыкуле 1(2);

(b) атэстацыя выдадзена на падставе адпаведных, правільных фактаў і даных, якія паддаюцца праверцы.

РАЗДЗЕЛ III

ДАВЕДАЧНЫЯ ЛАБАРАТОРЫІ І ДАВЕДКАВЫЯ ЦЭНТРЫ

Артыкул 92

Рашэнне аб стварэнні рэферэнс-лабараторыі Еўрапейскага Саюза

У сферах, якія рэгулююцца правамі, згаданымі ў артыкуле 1(2), рэферэнс-лабараторыя Еўрапейскага саюза 1. ствараецца там, дзе эфектыўнасць аф цыйнага кантролю нашай аф цыйнай дзейнасці таксама залежыць ад якасці аднастайнасці надзейнасці:

(а) метады аналізу, выпрабаванняў або дыягностык, якія выкарыстоўваюцца аф цыйнымі лабараторыямі, прызначанымі ў адпаведнасці з артыкулам 37 (1);

(b) вынікі аналізаў, выпрабаванняў дыягнастаў, праведзеных гэтым аф цыйнымі лабараторыямі.

2. Рэферэнтная лабараторыя Еўрапейскага Саюза ствараецца ў тых выпадках, калі снуе прызнаная неабходнасць садзейнічання аднастайнай практыцы ў дачыненні да распрацоўкі або выкарыстання метадаў, згаданых у пункце (а) параграфу 1.

3. Камісія будзе рэгулярна разглядаць паўнамоцтвы дзейнасці даведчаных лабараторый Еўрапейскага Саюза.

4. Камісія павінна дапоўніць гэты Рэгламент шляхам прыняцця рашэння аб стварэнні рэферэнс-лабараторыі Еўрапейскага Саюза шляхам дэлегаваўага акта ў адпаведнасці з артыкулам 144.

Артыкул 93

Прызначэнне рэферэнтных лабараторый Еўрапейскага саюза

1. Камісія пры дапамозе імплементацыйных актаў вызначае рэферэнтныя лабараторыі Еўрапейскага Саюза ў выпадках, калі было прынята рашэнне аб стварэнні такой лабараторыі ў адпаведнасці з артыкулам 92.

2. Абзначэнні, прадугледжаныя ў пункце 1:

(а) прытрымлівацца публічнага працэсу адбору;

(b) быць абмежаванымі па часе і нумару гадовым перыядам або рэгулярна пераглядацца.

3. Рэферэнтныя лабараторы Еўрапейскага Саюза:

(а) працаваць у адпаведнасць са стандартам EN ISO/IEC 17025 быць акрэдытаваным у адпаведнасць з гэтым стандартам нацыянальнымі органам па акрэдытацы, як дзейнічае ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 765/2008. Аб'ём гэтай акрэдытацы:

(i) павінна ўключаць у сябе ўсе метады лабараторнага аналізу, выпрабаванняў або дыягностык, неабходныя для выкарыстання лабараторыяй, калі яна працуе ў якасці эталоннай лабараторыі Еўрапейскага Саюза;

(ii) можа ўключаць адзін або некалькі метадаў лабараторнага аналізу, тэсту або дыягностык або групы метадаў;

(iii) можа быць вызначана гнутка, каб уключыць у сферу акрэдытацы мадыфікаваныя версіі метадаў, якія выкарыстоўваліся рэферэнс-лабараторыяй Еўрапейскага Саюза на момант прадастаўлення акрэдытацы, або новыя метады ў дадатак да гэтых метадаў, на аснове ўласнай валадацтва лабараторыі без спецыяльнай ацэнкі перад выкарыстаннем гэтых мадыфікаваных або новых метадаў нацыянальнымі органам па акрэдытацы дзяржавы-члена, дзе знаходзіцца даведчаная лабараторыя Еўрапейскага Саюза;

(b) быць бесстароннім, свабодным ад любога канфлікту інтарэсаў, у прыватнасці, не знаходзіцца ў сувязі, якая можа прама ці ўскосна паўплываць на бесстароннасць прафесійных паводзін у дачыненні да выканання м задач у якасці даведчаных лабараторыяў Еўрапейскага Саюза;

(c) мець адпаведна кваліфікаваны персанал з адэкватнай падрыхтоўкай у галіне аналізу, тэсту і раўняння дыягностык або мець кантрактны доступ да яго метадаў, якія прымяняюцца ў вобласці кампетэнцыі, дапаможны персанал, калі гэта неабходна;

(d) валодаць або мець доступ да інфраструктуры, абсталявання прадуктаў, неабходных для выканання ўскладзеных на іх задач;

(e) гарантаваць, што ў супрацоўніцтва з любымі супрацоўнікамі, нанятымі па кантракце, добра ведаюць міжнародныя стандарты практыкі, што апошнія распаўсюджваюцца ў галіне даследаванняў на нацыянальным, саюзным і міжнародным узроўнях прымаюцца пад увагу ў іх працы;

(f) быць абсталяваны або мець доступ да неабходнага абсталявання для выканання сваіх задач у надзвычайных сітуацыях;

(g) у адпаведных выпадках мець абсталяванне для выканання адпаведных стандартаў бяспекі.

4. У адступленне ад пункта (а) параграфу 3 гэтага артыкула для вобласці, якая рэгулюецца правамі, згаданымі ў пункце (g) артыкула 1(2), Камісія можа прызначыць аффіцыйныя лабараторыі, прызначаныя ў якасці такіх кампетэнтных органаў на падставе адступлення, прынятага ў адпаведнасць з артыкулам 41, у якасці рэферэнс-лабараторыяў Еўрапейскага саюза, незалежна ад таго, ці выконваюць яны ўмовы, прадугледжаныя ў пункце (а) параграфу 3 гэтага артыкула.

5. У адступленне ад параграфу 1 пункта 2 гэтага артыкула лабараторыі, згаданыя ў першым абзацы артыкула 32 Рэгламенту (ЕС) № 1829/2003 першым абзацы артыкула 21 Рэгламенту (ЕС) № 1831/2003 з'яўляюцца рэферэнтнымі лабараторыямі Еўрапейскага Саюза, якія нясуць абавязкі выконваць задачы, названыя ў артыкуле 94 гэтага Палажэння, адпаведна ў такіх галінах:

(а) ГМА генетычна мадыфікаваныя прадукты харчавання корм;

(б) кармавыя дабаўкі.

6. Абавязальнасць персаналу захоўваць канфідэнцыяльнасць, згаданая ў Артыкуле 8, прымяняецца mutatis mutandis да персаналу даведчаных лабараторыяў Еўрапейскага Саюза.

Артыкул 94

Абавязкі задачы рэферэнс-лабараторыяў Еўрапейскага саюза

1. Рэферэнтныя лабараторыі Еўрапейскага Саюза спрыяюць паляпшэнню гарманізацыі метадаў аналізу, выпрабаванняў або дыягностык, якія будуць выкарыстоўвацца аффіцыйнымі лабараторыямі, прызначанымі ў адпаведнасць з артыкулам 37(1), а таксама атрыманых м аналітычных, тэставых дыягнастычных даных.

2. Рэферэнтныя лабараторыі Еўрапейскага Саюза, прызначаныя ў адпаведнасць з Артыкулам 93(1), нясуць адказнасць за выкананне наступных задач, наколькі яны ўключаны ў штогадовыя або шматгадовыя праграмы работы рэферэнтных лабараторый, якія былі створаны ў адпаведнасць з мэтам прыярытэтам адпаведныя праграмы працы, прынятыя Камісіяй у адпаведнасць з артыкулам 36 Рэгламенту (ЕС) № 652/2014:

(a) прадастаўленне нацыянальным даведачным лабараторыям падрабязных звестак інструкцый па метадах лабараторнага аналізу, тэсціравання або дыягностыка, уключаючы рэферэнтныя метады;

(b) прадастаўленне даведачных матэрыялаў нацыянальным даведачным лабараторыям;

(c) каардынацыя прымянення нацыянальным рэферэнс-лабараторыям, пры неабходнасці, ншым аф цыйным лабараторыям метадаў, згаданых у пункце (a), у прыватнасці, шляхам арганізацыі рэгулярных міжлабараторных параўнальных тэсціравання або прафесійных выпрабаванняў забеспячэння адпаведнага наступнага - правядзенне таксічных параўнальных тэсціраванняў або тэстаў на праверку ў адпаведнасць з міжнародна прынятым пратаколам, дзе гэта магчыма, нфармаванне Камісіяй дзяржаў-членаў аб выніках далейшых дзеянняў у сувязі з міжлабараторным параўнальным выпрабаваннем або праверкам на прафесію;

(d) каардынацыя практычных мерапрыемстваў, неабходных для прымянення новых метадаў лабараторнага аналізу, тэставання або дыягностык, нфармаванне нацыянальных даведачных лабараторый аб дасягненнях у гэтай галіне;

(e) правядзенне навучальных курсаў для персаналу нацыянальных даведачных лабараторый, пры неабходнасці, ншых аф цыйных лабараторый, а таксама экспертаў з трэціх краін;

(f) аказанне навуковай тэхнічнай дапамогі Камісіяй ў межах хмсі;

(g) прадастаўленне нфармацыі аб адпаведнай нацыянальнай, саюзнай міжнароднай навукова-даследчай дзейнасці для нацыянальнай даведка лабараторыі;

(h) супрацоўніцтва ў рамках сваёй мсі з лабараторыямі ў трэціх краінах з Еўрапейскай службай бяспекі харчовых прадуктаў Упраўленне (EFSA), Еўрапейскае агенцтва па леках (EMA) Еўрапейскі цэнтр па прафілактыцы кантроль захворванняў (ECDC);

(i) актыўная дапамога ў дыягностыцы выбіскаў у дзяржавах-членах харчовых, зооанальных жывёл хвароб, або шкодна каўраслін, шляхам правядзення пацверджання дыягностык, характарыстык таксанамічных або эпідэміялагічных даследаванняў ізолятаў узбуджальнікаў або узораў шкодна каўраслін;

(j) каардынацыя або выкананне тэстаў для праверкі якасці рэагентаў парты рэагентаў, якія выкарыстоўваюцца для дыягностык хвароб шкодна каўраслін, якія перадаюцца харчовымі прадуктамі, зооаналамі або жывёламі;

(k) у адпаведных выпадках для сферы кампетэнцыі, стварэнне падтрыманне:

(i) эталонныя калекцыі шкодна каўраслін /або эталонныя штамы патагенных агентаў;

(ii) эталонныя калекцыі матэрыялаў, прызначаных для кантакту з прадуктамі харчавання, якія выкарыстоўваюцца для калібруючых аналітычных абсталявання прадастаўляючых узоры ў нацыянальных даведачных лабараторыях;

(iii) актуальныя спісы даступных эталонных рэчываў рэагентаў, а таксама вытворцаў пастайшчыкоў такіх рэчываў рэактывы;

(l) у адпаведнасці з іх сферай кампетэнцыі супрацоўнічаць паміж сабой і з Камісіяй, па меры неабходнасці, каб распрацаваць метады аналізу, тэставання або дыягностык высокага стандарту.

Што тычыцца пункта (i) пункта (k), эталонная лабараторыя Еўрапейскага саюза можа ствараць падтрымліваць гэтыя эталонныя калекцыі эталонныя штамы шляхам кантрактнай перадачы ншых аф цыйных лабараторый навуковых арганізацый.

3. Рэферэнтныя лабараторыі Еўрапейскага Саюза павінны апублікаваць спіс нацыянальных рэферэнтных лабараторый, прызначаных дзяржавам-членам ў адпаведнасць з артыкулам 100(1).

Артыкул 95

Прызначэнне даведачных цэнтраў Еўрапейскага саюза па дабрабыце жывёл

1. Камісія шляхам імплементацыйных актаў прызначаць даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза па дабрабыце жывёл, якія будуць падтрымліваць дзейнасць Камісіяй дзяржаў-членаў у дачыненні да прымянення правілаў, згаданых у пункце (f) артыкула 1(2).

2. Абзначэнн , прадугледжаныя ў пункце 1:

(a) прытрымл вацца публ чнага працэсу адбору;

(b) быць абмежаваным па часе або рэгулярна пераглядацца.

3. Даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза па дабрабыце жывёл:

(a) дзейн чаюць бесстаронна ў дачыненн да выканання сва х задач у якасц даведачных цэнтраў Еўрапейскага Саюза;

(b) валодаць высок м узроўнем навукова-тэхн чнай экспертызы ў аднос нах пам ж чалавекам жывёлай, паводз нах жывёл, ф з ялог жывёл, генетыцы жывёл, здароў харчаванн жывёл, звязаных з дабрабытам жывёл, аспектах дабрабыту жывёл, звязаных з камерцыйным навуковым выкарыстаннем жывёл;

(c) мець адпаведна квал ф каваны персанал з належнай падрыхтоўкай у гал нах, названых у пункце (b), ў этычных пытаннях, звязаных з жывёлы дапаможны персанал па меры неабходнасц ;

(d) валодаць або мець доступ да нфраструктуры, абсталявання прадуктаў, неабходных для выканання задач, ускладзеных на х;

(e) гарантаваць, што х супрацоўн к добра ведаюць м жнародныя стандарты практыку ў гал нах, названых у пункце (b), што апошн я распрацоўк ў гал не даследаванняў на нацыянальным, саюзным м жнародным узроўнях, у тым л ку праведзеныя даследаванн дзеянн , прадпрынятыя ншым Еўрапейск м саюзам даведачныя цэнтры па абароне жывёл, у гэтых раёнах ул чваюцца ў х працы.

Артыкул 96

Абвязк задачы даведачных цэнтраў Еўрапейскага саюза па дабрабыце жывёл

Рэфэрэнтныя цэнтры Еўрапейскага Саюза па дабрабыце жывёл нясуць адказнасць за выкананне наступных дапаможных задач, у той меры, у якой яны ўключаны ў штогадовыя або шматгадовыя праграмы працы даведачных цэнтраў, як я был створаны ў адпаведнасц з мэтам прыярытэтам адпаведных працоўных праграм, прынятых Кам с я ў адпаведнасц з артыкулам 36 Рэгламенту (ЕС) № 652/2014:

(a) прадастаўленне навуковай тэхн чнай экспертызы ў межах сваёй м с , у тым л ку, дзе гэта неабходна, у форме скаардынаванай дапамог , адпаведным нацыянальным сеткам падтрымк органам у вобласц , якая рэгулюецца прав лам , згаданым ў пункце (f) артыкула 1 (2);

(b) забеспячэнне навуковай тэхн чнай экспертызы для распрацоўк прымянення паказчыкаў дабрабыту жывёл згаданыя ў пункце (e) артыкула 21(8);

(c) распрацоўка або каардынацыя распрацоўк метадаў ацэнк ўзроўню дабрабыту жывёл метадаў паляпшэння дабрабыту жывёл;

(d) правядзенне навуковых тэхн чных даследаванняў дабрабыту жывёл, як я выкарыстоўваюцца ў камерцыйных або навуковых мэтах;

(e) правядзенне навучальных курсаў для персаналу нацыянальных сетак навуковай падтрымк або органаў, згаданых у пункце (a), для персаналу кампетэнтных органаў для экспертаў з трэц х кра н;

(f) распаўсюджванне вын каў даследаванняў тэхн чных навацый супрацоўн цтва з навукова-даследчым органам Саюза ў гал нах, як я ўваходзяць у сферу х м с .

Артыкул 97

Прызначэнне даведачных цэнтраў Еўрапейскага Саюза для сапраўднасц цэласнасц аграхарчовай ланцуж

1. Кам с я можа шляхам мплементарных актаў прызначыць даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза, як я падтрымл ваюць дзейнасць Кам с дзяржаў-членаў па прадух ленн , выяўленн барацьбе з парушэнням прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), учыненым праз ашуканск я або падманныя дзеянн .

2. Абзначэнн , прадугледжаныя ў пункце 1:

(a) прытрымл вацца публ чнага працэсу адбору;

(b) быць абмежаваным па часе або рэгулярна пераглядацца.

3. Даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза па сапраўднасц цэласнасц аграхарчовай ланцужк :

(a) дзейн чаюць бесстаронна ў дачыненн да выканання сва х задач у якасц даведачных цэнтраў Еўрапейскага Саюза;

(b) валодаць высок м узроўнем навуковых тэхн чных ведаў у гал нах, як я рэгулююцца прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), ў гал не прыкладной судовай экспертызы ў гэтых гал нах, каб мець магчымасць праводз ць або каардынаваць даследаванн ў найвышэйшы ўзровень сапраўднасц цэласнасц тавараў, а таксама для распрацоўк , прымянення праверк метадаў, як я будуць выкарыстоўвацца для выяўлення парушэнняў прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), учыненых шляхам махлярства або падману;

(c) мець адпаведна квал ф каваны персанал з належнай падрыхтоўкай у гал нах, названых у пункце (b), неабходны дапаможны персанал;

(d) валодаць або мець доступ да нфраструктуры, абсталявання прадуктаў, неабходных для выканання пастаўленых задач м;

(e) гарантаваць, што х супрацоўн к добра ведаюць м жнародныя стандарты практыку ў гал нах, згаданых у пункце (b), каб у х працы ўл чвал ся найноўшыя даследчыя распрацоўк на нацыянальным, саюзным м жнародным узроўнях у гэтых гал нах.

Артыкул 98

Абавязк задачы даведачных цэнтраў Еўрапейскага саюза па сапраўднасц цэласнасц аграхарчовай сетк

Даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза па аўтэнтычнасц цэласнасц аграхарчовай ланцугу нясуць адказнасць за выкананне наступных дапаможных задач, накольк яны ўключаны ў штогадовыя або шматгадовыя праграмы працы даведачных цэнтраў, як я был створаны ў адпаведнасц з мэтам прыярытэтам адпаведных праграм работы, прынятых ст Кам с я ў адпаведнасц з артыкулам 36 Рэгламенту (ЕС) № 652/2014:

(a) прадастаўленне спецыяльных ведаў у дачыненн да сапраўднасц цэласнасц аграхарчовай ланцужк метадаў выяўлення парушэнняў прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2) гэтага Палажэння, учыненых шляхам махлярства або падману, у дачыненн да судовай экспертызы, прымененая да абласцей, як я рэгулююцца дадзеным прав лам ;

(b) прадастаўленне спецыяльнага анал зу, прызначанага для вызначэння сегментаў аграхарчовай ланцугу, як я патэнцыйна падвяргаюцца парушэнням прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2) гэтага Палажэння, учыненых шляхам махлярства або падманнага метадаў, дапамагае распрацаваць спецыяльны аф цыйны кантроль методык пратаколы;

(c) пры неабходнасц выкананне задач, згаданых у пунктах (a) - (h) артыкула 94(2) дадзенага Палажэння, пазбягаючы тым самым дубл равання з задачам даведачных лабараторый Еўрапейскага Саюза, прызначаных у адпаведнасц з артыкулам 93 дадзенага Палажэння. рэгуляванне;

(d) у выпадку неабходнасц , стварэнне падтрыманне калекцый або баз даных даведачных матэрыялаў, як я аўтэнтыф куюцца, як я будуць выкарыстоўвацца для выяўлення парушэнняў прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2) гэтага Рэгламенту, учыненых шляхам махлярства або падману;

(e) распаўсюджванне вын каў даследаванняў тэхн чных навацый у гал нах, як я ўваходзяць у сферу х м с .

Артыкул 99

Абавязк Кам с

1. Кам с я публ кую абнаўляе, пры неабходнасц , сп с:

(a) даведачныя лабараторы Еўрапейскага саюза, прадугледжаныя ў артыкуле 93;

(b) даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза па дабрабыце жывёл, прадугледжаныя ў артыкуле 95;

(c) даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза для сапраўднасць цэласнасць аграхарчовай ланцугу, прадугледжаныя ў артыкуле 97.

2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна ўстанаўлення патрабаванняў, абавязкаў і задач для даведачных лабараторый Еўрапейскага саюза, даведачных цэнтраў Еўрапейскага саюза па дабрабыце жывёл даведачных цэнтраў Еўрапейскага саюза для аўтэнтычнасць цэласнасць аграхарчовай ланцужкі ў дадатак да тых, якія выкладзены ў артыкуле 93(3), артыкуле 94, артыкуле 95(3), артыкуле 96, артыкуле 97(3) артыкуле 98. Так я дэлегаваныя акты абмяжоўваюцца з тымі з новымі або ўзнікаючымі рызыкамі, новымі або з'яўляючыміся захворваннямі жывёл або шкоды кам раслінаў, або калі гэтага патрабуюць новыя прававыя патрабаванні.

3. Рэферэнтныя лабараторы Еўрапейскага саюза рэферэнц-цэнтры Еўрапейскага саюза падлягаюць кантролю Кам с для правярок адпаведнасць патрабаванням артыкула 93(3), артыкула 94 артыкула 95(3) 97(3).

Калі меры кантролю Кам с , згаданыя ў параграфі 3 гэтага артыкула, паказваюць неадпаведнасць патрабаванням, выкладзеным у артыкуле 93(3), артыкуле 94 артыкулах 95(3) 97(3), Кам с я пасля атрымаўшы каментары рэферэнс-лабараторы Еўрапейскага саюза або даведачнага цэнтра Еўрапейскага саюза:

(a) з дапамогай імплементацыйнага акта адклікаць прызначэнне гэтай лабараторыі або цэнтра; або

(b) прыняць любыя іншыя адпаведныя меры.

Артыкул 100

Прызначэнне нацыянальных даведачных лабараторый

1. Дзяржавы-члены вызначаюць адну або некалькі нацыянальных даведачных лабараторый для кожнай даведачнай лабараторыі Еўрапейскага саюза, прызначанай у адпаведнасць з артыкулам 93(1).

Дзяржавы-члены могуць прызначыць нацыянальную даведачную лабараторыю таксама ў тых выпадках, калі няма адпаведнай даведачнай лабараторыі Еўрапейскага саюза.

Дзяржава-член можа прызначыць лабараторыю, размешчаную ў іншай дзяржаве-члене або ў трэцяй краіне, якая з'яўляецца Дагаворным бокам Пагаднення аб Еўрапейскай эканамічнай прасторы.

Адна лабараторыя можа быць прызначана нацыянальнай даведачнай лабараторыяй для больш чым адной дзяржавы-члена.

2. Патрабаванні, прадугледжаныя пунктам (e) артыкула 37(4), артыкулам 37(5), артыкулам 39 артыкулам 42(1), пунктам (a) (b) артыкула 42(2) артыкулам 42 (3) прымяняюцца да нацыянальных даведачных лабараторый.

У адступленне ад пункта (e) артыкула 37(4), для вобласці, якая рэгулюецца правамі, згаданымі ў пункце (g) артыкула 1(2), кампетэнтныя органы могуць прызначыць аффіцыйныя лабараторыі, прызначаныя ў якасці такіх кампетэнтнымі ўладамі на падставе адступлення, прынятага ў адпаведнасць з артыкулам 41, у якасці нацыянальных даведачных лабараторый, незалежна ад таго, ці выконваюць яны ўмовы, прадугледжаныя ў пункце (e) артыкула 37(4).

3. Нацыянальныя даведачныя лабараторыі :

(a) быць бесстароннімі, свабоднымі ад любога канфлікту інтарэсаў, у прыватнасці, не знаходзіцца ў сувязі з тымі, якія можа прамаці ўскосна паўплываць на бесстароннасць іх прафесійных паводзін у дачыненні да выканання іх задач у якасці нацыянальных даведачных лабараторый;

(b) мець адпаведна кваліфікаваны персанал з адэкватнай падрыхтоўкай у галіне аналізу, тэстыравання дыягностыкі або мець кантрактны доступ да яго метадаў і сваёй вобласці кампетэнцыі, а таксама дапаможны персанал, пры неабходнасці;

(c) валодаць або мець доступ да інфраструктуры, абсталявання і прадуктаў, неабходных для выканання ўскладзеных на іх задач;

(d) гарантаваць, што іх супрацоўнікі калі любыя супрацоўнікі, якія працуюць па кантракце, добра ведаюць міжнародныя стандарты практыкі, што ў іх працы ўлічваюцца апошнія распрацоўкі ў галіне даследаванняў на нацыянальным, саюзным і міжнародным узроўнях;

(e) быць абсталяваны або мець доступ да неабходнага абсталявання для выканання сваіх задач у надзвычайных сітуацыях;

(f) у адпаведных выпадках мець абсталяванне для выканання адпаведных стандартаў бяспекі.

4. Дзяржавы-члены павінны:

(a) паведаць Камісію назву і адрас кожнай нацыянальнай дэдачнай лабараторыі, адпаведна дэдачная лабараторыя Еўрапейскага саюза членаў;

(b) зрабіць інфармацыю, згаданую ў пункце (a), даступнай для грамадскасці;

(c) абнаўляць інфармацыю, згаданую ў пункце (a), пры неабходнасці.

5. Дзяржавы-члены, якія маюць больш чым адну нацыянальную рэферэнс-лабараторыю для рэферэнс-лабараторыі Еўрапейскага Саюза, павінны забяспечыць, каб такія лабараторыі цесна супрацоўнічалі, каб забяспечыць эфектыўную каардынацыю паміж імі, з іх нацыянальнымі лабараторыямі і рэферэнс-лабараторыяй Еўрапейскага Саюза.

6. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для дапаўнення дадзенага Рэгламенту адносна ўстаўлення патрабаванняў да нацыянальных дэдачных лабараторыяў і дадаткаў да патрабаванняў, выкладзеных у пунктах 2 і 3 гэтага артыкула. Такія дэлегаваныя акты абмяжоўваюцца забяспечэннем узгодненасці з любым дадатковым патрабаваннем, прынятым ў адпаведнасць з артыкулам 99(2).

Артыкул 101

Абавязкі задачы нацыянальных рэферэнс-лабараторыяў

1. Нацыянальныя дэдачныя лабараторыі ў сваёй сферы кампетэнцыі:

(a) супрацоўнічаць з рэферэнс-лабараторыямі Еўрапейскага саюза ўдзельнічаць у навучальных курсах і мжабараторных параўнальных выпрабаваннях, арганізаваных гэтымі лабараторыямі;

(b) каардынаваць дзейнасць афцыйных лабараторыяў, прызначаных у адпаведнасць з артыкулам 37(1) з мэтай гарманізацыі ўдасканаленне метадаў лабараторнага аналізу, выпрабаванняў або дыягностыкі іх выкарыстанне;

(c) у адпаведных выпадках арганізуюць мжабараторныя параўнальныя выпрабаванні або правяраць якасць і якасць афцыйнымі лабараторыямі, забяспечваючы адпаведны кантроль за такімі выпрабаваннямі іфармаваць кампетэнтныя органы аб выніках такіх выпрабаванняў наступных мер;

(d) забяспечваюць распаўсюджванне ў кампетэнтных органаў афцыйных лабараторыяў іфармацыі, што Еўрапейскі Саюз матэрыялы дэдачнай лабараторыі;

(e) аказваюць у межах сваёй мс навуковую тэхнічную дапамогу кампетэнтным органам для ажыццяўлення MANCP, згаданых у артыкуле 109, скаардынаваных праграм кантролю, прынятых у адпаведнасць з артыкулам 112;

(f) у адпаведных выпадках правяраць рэагентаў партый рэагентаў, стварэнне падтрыманне актуальных спісаў даступнай літаратуры рэчывы рэагенты, а таксама вытворцаў пастаўшчыкоў такіх рэчываў рэагентаў;

(g) пры неабходнасці праводзіць навучальныя курсы для персаналу афцыйных лабараторыяў, прызначаных у адпаведнасць з артыкулам 37(1);

(h) актыўна дапамагаць дзяржаве-члену, якая прызначыла іх, у дыягностыцы выбітскаў харчовых, зооанальных хвароб або хвароб жывёл або шкодных раслін, а таксама ў выпадку неадпаведнасці грузаў шляхам правядзення пацвярджаючых дыягнастаў, характарыстык эпідэміялагічных або таксанамічных даследаванняў. на ізоляты ўзбуджальнікаў або ўзоры шкодных каў.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для дапаўнення гэтага Рэгламенту адносна ўстаўлення абавязкаў задач для нацыянальных дэдачных лабараторыяў і дадаткаў да тых, якія прадугледжаны ў пункце 1 гэтага артыкула. Такія дэлегаваныя акты абмяжоўваюцца забяспечэннем узгодненасці з любым дадатковым абавязкам задачам, прынятым ў адпаведнасць з артыкулам 99(2).

РАЗДЕЛ IV

АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ ДАПАМОГА І СУПРАЦОЎНІЦТВА

Артыкул 102

Агульныя правы

1. Кампетэнтныя органы ў зац каўленых дзяржавах-членах пав нны аказваць адз н аднаму адм н страцыйную дапамогу ў адпаведнасц з артыкулам 104-107, каб забяспечыць прав льнае прымяненне прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), у выпадках, як я маюць дачыненне да большага чым адна дзяржава-член.

2. Адм н страцыйная дапамога пав нна ўключаць, у адпаведных выпадках, па дамоўленасц пам ж зац каўленым кампетэнтным органам ўдзел кампетэнтных органаў дзяржавы-члена ў аф цыйным кантрол на месцы, як ажыццяўляюць кампетэнтныя органы ншай дзяржавы-члена.

3. Гэты раздзел не нанос ць шкоды нацыянальнаму заканадаўству:

(а) дастасавальна да выдачы дакументаў нфармацы , як я з'яўляюцца аб'ектам або звязаным з судовым расследаванням судовым разб ральн цтвам , уключаючы крым нальныя расследаванн ;

(b) нак раваныя на абарону камерцыйных нтарэсаў ф з чных або юрыдычных асоб.

4. Дзяржавы-члены прымаюць меры для палягчэння перадачы ад ншых праваахоўных органаў, пракурораў судовых органаў кампетэнтным органам нфармацы аб магчымым невыкананн адпаведных прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2). для прымянення гэтага тытула можа ўяўляць сабой:

(а) рызыка для здароўя чалавека, жывёл або расл н, або для дабрабыту жывёл, або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы расл н, таксама да навакольнага асяроддзя; або

(b) магчымае парушэнне прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), здзейсненае шляхам махлярства або падману.

5. Усе знос ны пам ж кампетэнтным органам ў адпаведнасц з артыкулам 104-107 пав нны быць у п сьмовай, папяровай або электроннай форме.

6. У мэтах упарадкавання спрашчэння камун кацыйных абменаў Кам с я з дапамогай мплементарных актаў: усталяваць стандартны фармат для:

(а) запыты аб дапамозе, прадугледжаныя артыкулам 104(1);

(b) перадача агульных перыядычных паведамленняў адказаў.

Гэтыя мплементарныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 103

Органы сувяз

1. Кожная дзяржава-член пав нна прызначыць адз н або некальк органаў сувяз , як я дзейн чаюць у якасц кантактных пунктаў, адказных за садзейн чанне абмену паведамленням пам ж кампетэнтным органам ў адпаведнасц з артыкулам 104-107.

2. Прызначэнне органаў сувяз не пав нна перашкаджаць прамым кантактам, абмену нфармацыяй або супрацоўн цтву пам ж супрацоўн кам кампетэнтных органаў у розных дзяржавах-членах.

3. Дзяржавы-члены паведамляюць Кам с ншым дзяржава-членам кантактныя дадзеныя сва х органаў па сувязях, прызначаных у адпаведнасц з пунктам 1, любыя наступныя змены гэтых дадзеных.

4. Кам с я публ кую абнаўляе на сва м вэб-сайце сп с органаў сувяз , перададзены ёй дзяржава-членам ў адпаведнасц з пунктам 3.

5. Усе запыты аб дапамозе ў адпаведнасц з артыкулам 104(1), а таксама апавяшчэнн паведамленн ў адпаведнасц з артыкулам 105, 106 107 перадаюцца органам сувяз свайму карэспандэнту ў дзяржаве-члене, якой нак раваны запыт або паведамленне.

6. Кам с я шляхам выканання актаў устанавіць вае спецыфікацыі тэхнічных сродкаў працэдуры сувязі паміж органамі сувязі, прызначанымі ў адпаведнасць з пунктам 1 гэтага артыкула. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 104

Дапамога па запыце

1. Калі кампетэнтныя органы ў дзяржаве-члене ласяць, што для выканання аффциыйнага кантролю або для эфектыўнага кантролю за такім кантролем на тэрыторыі, яны патрабуюць дадзеных або інфармацыі ад кампетэнтных органаў ншай дзяржавы-члена, яны павінны выдаць матываваны запыт аб адміністрацыйнай дапамозе ў кампетэнтныя органы гэтай дзяржавы-члена. Запытаныя кампетэнтныя органы:

(a) пацвердзіць атрыманне запиту без затрымкі;

(b) у выпадку, калі кампетэнтны орган, які запытвае, пазначае гэта на працягу дзесяці працоўных дзён з даты атрымання запиту, разліковы час, неабходны для дачы абгрунтаванага адказу на запыт;

(c) праводзіць аффциыйны кантроль або расследаванне, неабходнае для неадкладнага прадастаўлення запитувачым кампетэнтным органам усёй неабходнай інфармацыі дакументаў, якія дазваляюць ім прымаць абгрунтаваныя рашэнні правяраць адпаведнасць правілам Саюза ў межах іх юрысдыкцыі.

2. Дакументы могуць быць перададзены ў арыгінале або могуць быць прадастаўлены копіямі.

3. Па дамоўленасці паміж запытваючым кампетэнтным органам і запітаным кампетэнтным органам персанал, прызначаны першым, можа прысутнічаць падчас аффциыйнага кантролю і расследаванняў, згаданых у пункце (c) параграфу 1, якія праводзяцца запітаным кампетэнтным органам.

У такіх выпадках супрацоўнікі запытваючых кампетэнтных органаў павінны:

(a) у любы час быць у стане прад'явіць пэрсональныя паўнамоцтвы, якія пацвярджаюць іх асобныя службовыя паўнамоцтвы;

(b) атрымаць доступ ад аператара да тых жа памяшканняў дакументаў, што супрацоўнікам запітаных кампетэнтных органаў, праз іх пасярэдніцтва з адміністрацыйнай правадзялення адміністрацыйнага расследавання;

(c) не карыстацца паўнамоцтвамі і іх выкарыстаннем на расследаванні, якія ўскладзены на службовых асоб кампетэнтных органаў, у якія запытваюцца.

Артыкул 105

Дапамога без запиту ў выпадку невыканання

1. Калі кампетэнтным органам у дзяржаве-члене становіцца вядома пра выпадкі невыканання патрабаванняў, калі такое невыкананне можа мець наступствы для ншай дзяржавы-члена, яны павінны паведамаць такую інфармацыю кампетэнтным органам гэтай ншай дзяржавы-члена, не будучы прасіць зрабіць гэта без неапраўданай затрымкі.

2. Кампетэнтныя органы, апавешчаныя ў адпаведнасць з пунктам 1, павінны:

(a) пацвердзіць атрыманне паведамлення без неапраўданай затрымкі;

(b) калі апавяшчаючы кампетэнтны орган вызначае гэта, пазначыць на працягу дзесяці працоўных дзён з даты атрымання апавяшчэння:

(i) якія расследаванні яны збіраюцца правесці; або

(ii) прычыны, па якіх яны ласяць, што ніякія расследаванні не патрэбныя;

(c) калі расследаванне згаданае ў пункце (b), ласяцьца неабходным, правесці расследаванне справы паведамаць апавяшчаючаму кампетэнтным органам без затрымкі аб выніках, у выпадку неабходнасці, аб любых прынятых мерах.

Артыкул 106

Дапамога ў выпадку неадпаведнасці, якая стварае рызыку або паўторнае або патэнцыйна сур'ёзнае парушэнне

1. Кал падчас аф цыйнага кантролю жывёл або тавараў, якія паходзяць з нашай дзяржавы-члена, кампетэнтныя органы ўстанавілі, што такія жывёлы або тавары не адпавядаюць правілаў, указаным у артыкуле 1 (2), такім чынам, што ствараюць рызыку для здароўя чалавека, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, або ўяўляюць сабой патэнцыйна сур'ёзнае парушэнне гэтых правілаў, яны павінны без затрымкі паведамаць кампетэнтным органам дзяржавы-члена адпраўк любой нашай зацікаўленай дзяржавы-члена, каб даць магчымасць гэтым кампетэнтным органам правесці адпаведныя расследаванні.

2. Паведамленыя кампетэнтныя органы неадкладна:

(а) пацвердзіць атрыманне паведамлення;

(б) калі апавяшчаючы кампетэнтны орган вызначае гэта, паказаць, якія даследаванні яны маюць намер правесці;

(с) расследаваць справу, прыняць усе неабходныя меры інфармаваць апавяшчаючыя кампетэнтныя органы аб характары праведзеных расследаванняў аф цыйнага кантролю, аб прынятых рашэннях аб прычынах такіх рашэнняў.

3. Калі апавяшчаючыя кампетэнтныя органы маюць падставы меркаваць, што праведзеныя расследаванні або меры, прынятыя апавяшчачым кампетэнтным органам, не ладуюць належным чынам усталяванае неадпаведнасць, яны павінны прасіць апавяшчачыя кампетэнтныя органы дапоўніць праведзены аф цыйны кантроль або прынятыя меры. У такіх выпадках кампетэнтныя органы дзвюх дзяржаў-членаў:

(а) шукаць узгоднены падыход з мэтай належнага ладуюць неадпаведнасці, у тым ладуюць шляхам сумеснага аф цыйнага кантролю расследаванняў, якія праводзяцца ў адпаведнасці з артыкулам 104(3);

(б) без затрымкі інфармаваць Камісію, калі яны не могуць дамовіцца аб адпаведных мерах.

4. Калі аф цыйны кантроль, які праводзіцца ў дачыненні да жывёл або тавараў, якія паходзяць з нашай дзяржавы-члена, паказвае паўторны выпадак неадпаведнасці, які пазначана ў пункце 1, кампетэнтныя органы дзяржавы-члена прызначэння павінны інфармаваць Камісію кампетэнтныя органы нашга члена дзяржавы без прамаўджвання.

Артыкул 107

Дапамога на аснове інфармацыі, прадстаўленай трэцім краінам

1. Калі кампетэнтныя органы атрымліваюць інфармацыю з трэцяй краіны, якая паказвае на невыкананне правілаў, згаданых у артыкуле 1(2), або на рызыку для здароўя чалавека, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, яны павінны без затрымкі:

(а) паведамляць такую інфармацыю кампетэнтным органам у нашых зацікаўленых дзяржавах-членах;

(б) паведамляць такую інфармацыю ў Камісію, калі яна мае або можа мець дачыненне да ўзроўню Саюза.

2. Інфармацыя, атрыманая ў выніку аф цыйнага кантролю расследаванняў, якія праводзяцца ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем, можа быць перададзена трэцяй краіне, згаданай у пункце 1, пры ўмове, што:

(а) кампетэнтныя органы, якія далі інфармацыю, даюць згоду на такое паведамленне;

(б) трэцяя краіна ўзяла на сябе абавязальства аказаць дапамогу, неабходную для збору доказаў практык, якія не адпавядае або з'яўляецца неадпаведнай правілаў Саюза або стварае небяспеку для людзей, жывёл, раслін або навакольнага асяроддзя;

(с) выконваюцца адпаведныя правілы Саюза нацыянальныя правілы, якія прымяняюцца да перадачы персанальных даных у трэція краіны.

Артыкул 108

Скаардынаваная дапамога кантроль з боку Кам с

1. Кал кампетэнтныя органы ў зац каўленых дзяржавах-членах не могуць дамовіцца аб адпаведных дзеяннях для л кв дацы неадпаведнасц прав лам, згаданым у артыкуле 1(2), Кам с я пав нна неадкладна каардынаваць меры дзеянн , як я прымаюцца кампетэнтным органам . у адпаведнасц з гэтым раздзелам, кал нфармацыя, даступная Кам с :

(а) паведамляе пра дзейнасць, якая з'яўляецца або здаецца неадпаведнай прав лам, згаданым у артыкуле 1(2), такую дзейнасць маюць або могуць мець наступствы ў больш чым адной дзяржаве-члене; або

(b) паказвае на тое, што тая ж самая або аналаг чная дзейнасць, якая з'яўляецца або здаецца, не адпавядае прав лам, згаданым у Артыкул 1(2) можа адбывацца ў больш чым адной дзяржаве-члене.

2. У выпадках, указаных у параграфі 1, Кам с я можа:

(а) у супрацоўн цтве з адпаведнай дзяржавай-членам накіраваць інспекцыйную групу для правядзення аф цыйнага кантролю на месцы;

(b) з дапамогай імплементацыйных актаў патрабаваць, каб кампетэнтныя органы ў дзяржаве-члене адпраўк , пры неабходнасц , у ншых зац каўленых дзяржавах-членах адпаведным чынам узмацн л аф цыйны кантроль паведам л яму аб прынятых м мерах;

(c) прымаць любыя ншыя адпаведныя меры ў адпаведнасц з прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2).

3. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144, каб дапоўн ць гэты Рэгламент, усталяваўшы прав лы для хуткага абмену нфармацыяй у выпадках, згаданых у пункце 1.

РАЗДЕЛ V

ПЛАНУВАННЕ І СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ

Артыкул 109

Шматгадовыя нацыянальныя планы кантролю (MANCP) адз ны орган для MANCP

1. Дзяржавы-члены гарантуюць, што аф цыйны кантроль, як рэгулюецца гэтым Палажэннем, ажыццяўляецца кампетэнтным органам на аснове MANCP, падрыхтоўка выкананне якога каардынуюцца на х тэрыторы .

2. Дзяржавы-члены вызначаюць адз ны орган, якому даручана:

(а) каардынацыя падрыхтоўк MANCP ва ўс х кампетэнтных органах, адказных за аф цыйны кантроль;

(b) забеспячэнне ўзгодненасц MANCP;

(c) збор нфармацы аб выкананн MANCP з ул кам прадстаўлення штогадовай справаздачнасц у артыкуле 113 аб яго пераглядзе абнаўленн па меры неабходнасц ў адпаведнасц з артыкулам 111(2).

Артыкул 110

Змест MANCPs

1. MANCP пав нны быць падрыхтаваны так м чынам, каб забяспечыць планаванне аф цыйнага кантролю ва ўс х раёнах, як я рэгулююцца прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), ў адпаведнасц з крытэрыям , выкладзеным ў артыкуле 9, з прав лам , прадугледжаным ў артыкулах 18 да 27.

2. MANCP пав нны ўтрымл ваць агульную нфармацыю аб структуры арган зацы с стэм аф цыйнага кантролю ў адпаведнай дзяржаве-члене ў кожнай з ахопленых абласцей пав нны ўтрымл ваць нфармацыю па меншай меры аб наступным:

(а) стратэг чныя мэты MANCP тое, як вызначаюцца прыярытэты аф цыйнага кантролю размеркавання рэсурсаў адлюстроўваць гэтыя мэты;

- (b) катэгарызацыі рызык аф цыйнага кантролю;
- (c) прызначэнне кампетэнтных органаў х задач на цэнтральным, рэгіянальным мясцовым узроўні, а таксама аб даступных рэсурсах тых ўладаў;
- (d) пры неабходнасці, дэлегаванне задач упаўнаважаным органам;
- (e) агульная арганізацыя краванне аф цыйным кантролем на нацыянальным, рэгіянальным мясцовым узроўні, уключаючы аф цыйны кантроль у асобных установах;
- (f) састэмы кантролю, якія прымяняюцца ў розных сектарах, каардынацыя паміж рознымі службамі кампетэнтных органаў адказнасць за аф цыйны кантроль у гэтых сектарах;
- (g) працэдуры механізмы для забеспячэння выканання абавязацельстваў кампетэнтных органаў у артыкуле 5(1);
- (h) навучанне персаналу кампетэнтных органаў;
- (i) дакументаваныя працэдуры, прадугледжаныя ў артыкуле 12(1);
- (j) агульная арганізацыя функцыянаванне планаў на выпадак надзвычайных сітуацый у адпаведнасць з правіламі, згаданымі ў артыкуле 1(2);
- (k) агульная арганізацыя супрацоўніцтва ўзаемадапамогі паміж кампетэнтнымі органамі ў дзяржавах-членах.

Артыкул 111

Падрыхтоўка, абнаўленне агляд МАНСР

1. Дзяржавы-члены гарантуюць, што МАНСР, прадугледжаны ў артыкуле 109 (1), будзе даступны грамадскасці, за выключэннем тых частак плана, раскрыццё якіх можа падарваць эфектыўнасць аф цыйнага кантролю.
2. МАНСР павінен рэгулярна абнаўляцца, каб прыстасоўвацца да змен у правілах, згаданых у артыкуле 1(2), пераглядацца з улікам прынамс наступных фактараў:
 - (a) з'яўленне новых хвароб, шкодных каўраслаў або новых рызык для здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, у выпадку ГМА, сродкаў аховы раслін, а таксама для навакольнага асяроддзя;
 - (b) значныя змены ў структуры, краванне або дзейнасці кампетэнтных органаў у дзяржаве-члене;
 - (c) вынікі аф цыйнага кантролю дзяржаў-членаў;
 - (d) вынікі кантролю Камісіяй, праведзенага ў дзяржаве-члене ў адпаведнасць з артыкулам 116(1);
 - (e) навуковыя высновы;
 - (f) вынікі аф цыйнага кантролю, які праводзіцца кампетэнтнымі органамі трэцяй краіны ў дзяржаве-члене.
3. Дзяржавы-члены прадастаўляюць Камісію, па запыце, апошнюю абноўленую версію сваіх адпаведных МАНСР.

Артыкул 112

Каардынаваныя праграмы кантролю збору інфармацыі даных

- З мэтай правядзення агульнасаюзнай мэтавай ацэнкі стану прымянення правілаў, згаданых у артыкуле 1(2), або ўстанаўлення распаўсюджанасці пэўных небяспек у Саюзе, Камісія можа прыняць імплементацыйныя акты, якія тычацца:
- (a) ажыццяўленне скаардынаваных праграм кантролю абмежаванай працягласці ў адной з абласцей, якія рэгулююцца правіламі, згаданымі ў артыкуле 1(2);
 - (b) арганізацыя, на спецыяльнай аснове, збору даных інфармацыі ў дачыненні да прымянення канкрэтнага набору правілаў, згаданых у артыкуле 1(2), або адносна распаўсюджанасці пэўных небяспек.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 113

Штогадовыя справаздачи дзяржаў-членаў

1. Да 31 жніўня кожнага года кожная дзяржава-член прадстаўляе ў Камісію справаздачу з указаннем:

- (a) любыя папраўкі, унесеныя ў яго МАНСР з улікам фактараў, згаданых у артыкуле 111(2);
- (b) вынікі аффциыйнага кантролю, праведзенага ў папярэднім годзе ў рамках яго МАНСР;
- (c) тып колькасць выпадкаў невыканання правалаў, згаданых у артыкуле 1(2), у кожнай вобласці, выяўленых у мінулым годзе ўпаўнаважанымі органамі;
- (d) меры, прынятыя для забеспячэння эфектыўнага функцыянавання яго МАНСР, у тым ліку прымусовыя меры вынікі такіх мер;
- (e) спасылка на вэб-старонку кампетэнтнага органа, якая змяшчае агульнадаступную інфармацыю аб зборах або плацяжах, згаданых у Артыкуле 85(2).

2. У мэтах забеспячэння аднастайнага прадстаўлення штогадовых справаздач, прадугледжаных у пункце 1, Камісія шляхам імплементацыйных актаў прымае абнаўляе па меры неабходнасці стандартныя тыповыя формы для прадстаўлення інфармацыі даных, згаданых у гэтым пункце.

Гэтыя імплементацыйныя акты, калі гэта магчыма, дазваляюць выкарыстоўваць стандартныя тыповыя формы, прынятыя Камісіяй, для прадстаўлення новых справаздач аб аффциыйным кантролі, якія кампетэнтныя органы павінны прадстаўляць у Камісію ў адпаведнасць з праваламі, згаданымі ў артыкуле 1. (2). Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 114

Штогадовыя справаздачи камісіі

1. Да 31 студзеня кожнага года Камісія робіць даступным для грамадскасці штогадовую справаздачу аб функцыянаванні аффциыйнага кантролю ў дзяржавах-членах з улікам:

- (a) штогадовыя справаздачи, прадстаўленыя дзяржавамі-членам ў адпаведнасць з артыкулам 113;
- (b) вынікі кантролю Камісіяй, праведзенага ў адпаведнасць з артыкулам 116(1).

2. Штогадовая справаздача, прадугледжаная ў параграфі 1, можа ўключаць у сябе рэкамендацыі па магчымых паляпшэннях сістэмы аффциыйнага кантролю ў дзяржавах-членах некаторых мер аффциыйнага кантролю ў пэўных сферах.

Артыкул 115

Планы на выпадкі надзвычайных сітуацый па прадуктах харчавання кармоў

1. Для прымянення агульнага плана па караванамі крызісам, прадугледжаным у артыкуле 55 (1) Рэгламенту (ЕС) № 178/2002, дзяржавы-члены складаюць планы дзеянняў у надзвычайных сітуацыях для харчовых прадуктаў кармоў з указаннем мер, якія павінны быць прыменены без затрымак, калі ежа або корм уяўляюць сур'ёзную небяспеку для здароўя чалавека або жывёл непасрэдна або праз навакольнае асяроддзе.

2. Планы дзеянняў у надзвычайных сітуацыях для прадуктаў харчавання кармоў, прадугледжаныя ў параграфі 1, павінны ўказваць:

- (a) кампетэнтныя органы, якія будуць задзейнічаны;
- (b) паўнамоцтвы абавязкі ўладаў, згаданых у пункце (a);
- (c) каналы працэдуры для абмену інфармацыяй паміж кампетэнтнымі органамі ншымі зацікаўленымі бакамі, якія адпаведны.

3. Дзяржавы-члены павінны рэгулярна пераглядаць свае планы на выпадак надзвычайных стуацый у дачыненні да харчовых прадуктаў кармоў, каб улічыць змены ў арганізацыі кампетэнтных органаў вопыт, атрыманы ў выніку рэалізацыі планаў і тэставаных вучэнняў.

4. Камісія можа прымаць падзаконныя акты, якія тычацца:

(а) правы распрацоўкі планаў на выпадак надзвычайных стуацый, прадугледжаных у пункце 1 гэтага артыкула, у той ступені, у якой гэта неабходна для забеспячэння паслядоўнага эфектыўнага выкарыстання агульнага плана па краванні крызісам, прадугледжанага ў артыкуле 55(1) Рэгламенту (ЕС) № 178/2002;

(b) ролю зацкаўленых бакоў у стварэнні эксплуатацыі гэтых планаў на выпадак надзвычайных стуацый.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

РАЗДЗЕЛ VI

САЮЗНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

РАЗДЗЕЛ I

Камісіяны кантроль

Артыкул 116

Камісія кантралюе ў дзяржавах-членах

1. Эксперты Камісіі ажыццяўляюць кантроль, уключаючы аўдыт, у кожнай дзяржаве-члене, каб:

(а) правяраць прымяненне правалаў, згаданых у артыкуле 1(2), правалаў, прадугледжаных гэтым Рэгламентам;

(b) правяраць функцыянаванне нацыянальных сцэм кантролю ў сферах, якія рэгулююцца правамі, згаданымі ў артыкуле 1(2) тым, якія прадугледжаны дадзеным Рэгламентам, а таксама кампетэнтных органаў, якія імкнуцца;

(c) расследаваць збыт фармацыю:

(i) аб аффциыйным кантролі правапрымяняльнай практыцы ў сферах, якія рэгулююцца правамі, згаданымі ў артыкуле 1(2) тым, якія прадугледжаны дадзеным Рэгламентам;

(ii) аб важных або перыядычных праблемах з прымяненнем або выкананнем правалаў, згаданых у артыкуле 1(2);

(iii) у сувязі з надзвычайным стуацыям, узнікаючымі праблемам або новым падзеям ў дзяржавах-членах у галінах рэгулююцца правамі, згаданымі ў артыкуле 1(2) тым, якія прадугледжаны гэтым Рэгламентам.

2. Кантроль, прадугледжаны ў параграфі 1, арганізуецца ў супрацоўніцтве з кампетэнтнымі органамі дзяржаў-членаў праводзіцца на рэгулярнай аснове.

3. Меры кантролю, прадугледжаныя ў параграфі 1, могуць уключаць праверку на месцы. Эксперты Камісіі могуць суправаджаць супрацоўнікаў упавнаважаных органаў, якія ажыццяўляюць службовы кантроль.

4. Экспертам Камісіі могуць дапамагаць эксперты з дзяржаў-членаў. Нацыянальныя эксперты, якія суправаджаюць экспертаў Камісіі, маюць тыя ж правы доступу, што і эксперты Камісіі.

Артыкул 117

Справаздачы Камісіі аб кантролі ў дзяржавах-членах

Камісія:

(а) падрыхтаваць праект справаздачы аб высновах рэкамендацыях паліквідацы недахопаў, выяўленых яго экспертам падчас кантролю, які праводзіцца ў адпаведнасць з артыкулам 116(1);

(b) накіраваць у дзяржаву-член, дзе гэты кантроль быў праведзены, копію праекта справаздачы, прадугледжанага ў пункце (а) за свае каментары;

(с) прымаць да ўвагі каментары дзяржавы-члена, згаданыя ў пункце (b), пры падрыхтоўцы канчатковай справаздачы аб выніках кантролю, праведзенага яго экспертамі ў дзяржавах-членах, як гэта прадугледжана ў артыкуле 116(1);

(d) зрабці агульнадаступным канчатковы даклад, згаданы ў пункце (с), каментары дзяржавы-члена, згаданыя ў пункце (b).

Артыкул 118

Праграма кантролю Камісія ў дзяржавах-членах

1. Камісія пры дапамозе імплементацыйных актаў:

(a) устанавіць штагодовую або шматгадовую праграму кантролю для кантролю, як будучы выконваць яго эксперты ў дзяржавы-члены, як прадугледжана ў артыкуле 116 (1);

(b) да канца кожнага года паведамляць дзяржавам-членам штагодовую праграму кантролю або любое абнаўленне шматгадовай праграмы кантролю на наступны год.

2. Камісія можа з дапамогай імплементацыйных актаў унесці змены ў сваю праграму кантролю, каб улічыць развіццё падзей у сферах, які рэгулююцца правамі, згаданымі ў артыкуле 1(2). Любая такая папраўка неадкладна паведамляецца дзяржавам-членам.

Артыкул 119

Абавязальнасць дзяржаў-членаў адносна кантролю Камісія

Дзяржавы-члены павінны:

(a) прыняць адпаведныя наступныя меры для выпраўлення любых канкрэтных або сістэмных недахопаў, выяўленых у выніку кантролю, як праводзіцца экспертамі Камісія ў адпаведнасць з артыкулам 116(1);

(b) аказваць неабходную тэхнічную дапамогу прадастаўляць наяўную дакументацыю, уключаючы вынікі аўдытаў, згаданых у Артыкуле 6, па абгрунтаваным запыце, а таксама неабходную тэхнічную падтрымку, якую запытаюць эксперты Камісія, каб дазволіць ім эфектыўна дзейсна выконваць кантроль;

(с) аказваць неабходную дапамогу для забеспячэння таго, каб эксперты Камісія мелі доступ да ўсіх памяшканняў або частак памяшканняў, жывёл тавараў, а таксама да інфармацыі, уключаючы вынікі чальняў сістэмы, неабходныя для выканання іх абавязкаў.

Артыкул 120

Камісіяны кантроль у трэціх краінах

1. Эксперты Камісія могуць ажыццяўляць кантроль у трэціх краінах з мэтай:

(a) правяраць адпаведнасць або эквівалентнасць заканадаўства сістэм трэціх краін, уключаючы афцыйную сертыфікацыю выдачу афцыйных сертыфікатаў, афцыйных этыкетак, афцыйных знакаў і іншых афцыйных засведчанняў, з патрабаваннямі, выкладзенымі ў правах, згаданых у артыкуле 1 (2);

(b) правяраць здольнасць сістэмы кантролю трэціх краін, каб гарантаваць, што парты жывёл тавараў, якія экспартуюцца ў Саюз, адпавядаюць адпаведным патрабаванням, устаноўленым правамі, згаданымі ў артыкуле 1(2), або патрабаванням, прызнаным па меншай меры эквівалентным ім;

(с) збраць інфармацыю дадзеныя для высвятлення прычын перыядычных або ўзнікаючых праблем, звязаных з экспертамі жывёл тавараў з трэціх краін.

2. Кантроль, прадугледжаны ў параграфі 1, удзяляе асаблівую ўвагу:

(a) заканадаўства трэціх краін;

(b) орган зацягнуты кампетэнтных органаў трэціх краін, іх паўнамоцтвы незалежнасць, кантроль за якім яны з'яўляюцца суб'ектамі паўнамоцтваў, якія яны маюць для эфектыўнага выканання адпаведнага заканадаўства;

- (c) навучанне персаналу кампетэнтнага органа трэцяй краіны ў выкананні аф цыйнага кантролю;
- (d) рэсурсы, уключаючы аналітычныя, выпрабавальныя дыягнастычныя сродкі, даступныя кампетэнтным органам;
- (e) наяўнасць функцыянаванне дакументаваных працэдур кантролю с тэм кантролю, заснаваных на прыярытэтах;
- (f) дзе гэта дастасавальна, с твацыя ў дачыненні да здароўя жывёл, дабрабыту жывёл, зоонозов здароўя раслін, а таксама працэдур паведамлення Камісія адпаведным міжнародным органам аб успышках хвароб жывёл шкодна каў раслін;
- (g) ступень функцыянаванне кантролю, якасць ажыццяўлення кампетэнтным органам трэцяй краіны ў дачыненні да жывёл, раслін і прадуктаў, якія прыбываюць з гэтых трэця краін;
- (h) запэўніванне, якія трэця краіна можа даць адносна адпаведнасці або эквівалентнасці прад'яўленым патрабаванням у правалах, згаданых у артыкуле 1(2).

3. У мэтах павышэння эфектыўнасці дзейнасці кантролю, прадугледжанага ў параграфі 1, Камісія можа, перш чым праводзіць так кантроль, запатрабаваць ад адпаведнай трэцяй краіны:

- (a) неабходную інфармацыю, згаданую ў артыкуле 125(1);
- (b) у адпаведных неабходных выпадках п'сьмовыя запісы пра кантроль, якасць ажыццяўляюць яго кампетэнтныя органы.

4. Камісія можа прызначаць экспертаў з дзяржаў-членаў для дапамогі сваім уласным экспертам падчас кантролю, прадугледжанага ў параграфі 1.

Артыкул 121

Частата кантролю Камісія ў трэця краінах

Частата кантролю Камісія ў трэця краінах, згаданая ў артыкуле 120, вызначаецца на аснове наступных крытэраў:

- (a) ацэнка рызык жывёл тавараў, якія экспартуюцца ў Саюз з адпаведнай трэцяй краіны;
- (b) правалы, згаданыя ў артыкуле 1(2);
- (c) аб'ём характар жывёл тавараў, які ўвозяцца ў Саюз з адпаведнай трэцяй краіны;
- (d) вынікі кантролю, ужо праведзенага экспертам Камісія або іншым інспекцыйным органам;
- (e) вынікі аф цыйнага кантролю жывёл тавараў, які ўвозяцца ў Саюз з адпаведнай трэцяй краіны, любых іншых аф цыйны кантроль, праведзены кампетэнтным органам дзяржаў-членаў;
- (f) інфармацыя, атрыманая ад EFSA або падобных органаў;
- (g) інфармацыя, атрыманая ад міжнародна прызнаных органаў, такіх як:
- (i) Сусветная арганізацыя аховы здароўя;
 - (ii) Камісія Codex Alimentarius;
 - (iii) Сусветная арганізацыя аховы здароўя жывёл (OIE);
 - (iv) Еўрапейская міжземнаморская арганізацыя па ахове раслін і любыя іншыя рэгіянальныя арганізацыі па ахове раслін, створаныя ў адпаведнасць з міжнароднай канвенцыяй па ахове раслін (МКЗР);
 - (v) сакратарыят IPPC;
 - (vi) Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця;
 - (vii) Еўрапейская эканамічная камісія ААН;
 - (viii) сакратарыят Картагенскага пратакола па біябяспецы і Канвенцыя аб біялагічнай разнастайнасці;

(h) доказы ўзн кнення захворванняў або ншых абстав наў, як я могуць прывесц да пран кнення жывёл грузаў Саюз з трэцяй кра ны, як ўяўляе небяспеку для здароўя або навакольнага асяроддзя або рызыку махлярства або падману;

(i) неабходнасць расследавання або рэагавання на надзвычайныя с туацы ў асобных трэц х кра нах.

Артыкул 122

Справаздачы Кам с аб кантроль ў трэц х кра нах

Кам с я пав нна дакладваць аб вын ках кожнага кантролю, праведзенага ў адпаведнасц з артыкулам 120 121. Яе справаздача пав нна ўтрымл ваць рэкамендацы , кал гэта неабходна.

Кам с я роб ць свае справаздачы адкрытым .

Артыкул 123

Праграма кантролю кам с ў трэц х кра нах

Кам с я пав нна загадзя паведам ць дзяржавам-членам сваю праграму кантролю ў трэц х кра нах паведам ць аб вын ках. Кам с я можа ўнесц змены ў гэтую праграму, каб ул чыць разв ццё падзей у сферах, як я рэгулююцца прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2). Любая такая папраўка пав нна быць паведамлена дзяржавам-членам загадзя.

Артыкул 124

Кантроль трэц х кра н у дзяржавах-членах

1. Дзяржавы-члены пав нны нфармаваць Кам с ю аб запланаваным кантроль кампетэнтным органам трэц х кра н у раёнах, як я рэгулююцца прав лам , згаданым ў артыкуле 1(2), на х тэрыторы .

2. Эксперты Кам с могуць удзельн чаць у кантроль , згаданай у пункце 1, па просьбе кампетэнтных органаў дзяржаў-членаў, дзе гэты кантроль праводз цца.

3. Удзел экспертаў Кам с ў кантроль , згаданай у параграфу 1, служыць, у прыватнасц , для:

(а) даваць кансультацы па прав лах, указаных у артыкуле 1(2);

(б) прадастаўляць нфармацыю даныя, даступныя на ўзроўн Саюза, як я могуць быць карысным для кантролю, як ажыццяўляецца кампетэнтным улады трэцяй кра ны;

(с) спрыяць паслядоўнасц аднастайнасц ў дачыненн да кантролю, як ажыццяўляецца кампетэнтным органам трэц х кра н у розных дзяржавах-членах.

РАЗДЗЕЛ II

Умовы ўступлення ў Саюз жывёл тавараў

Артыкул 125

Інфармацыя аб с стэмах кантролю трэц х кра н

1. Кам с я запытвае трэц я кра ны, як я маюць намер экспартаваць жывёл тавары ў Саюз, прадастав ць наступную дакладную актуальную нфармацыю аб агульнай арган зацы к раванн с стэмам сан тарнага ф тасан тарнага кантролю на х тэрыторы :

(а) любыя сан тарныя або ф тасан тарныя прав лы, прынятыя або прапанаваныя на х тэрыторы ;

(б) працэдуры ацэнк рызык фактары, як я прымаюцца пад увагу для ацэнк рызык для вызначэння належны ўзровень сан тарнай або ф тасан тарнай аховы;

(с) любыя працэдуры механізмы кантролю іспекцыі, у тым ліку, у адпаведных выпадках, жывёл або тавараў, адкуль прыбываюць ншыя трэці краіны;

(d) аф цыйныя механізмы сертыфікацыі;

(e) пры неабходнасці, любыя меры, прынятыя пасля рэкамендацый, прадугледжаных у першым абзацы Артыкула 122;

(f) у адпаведных выпадках вынікі кантролю жывёл тавараў, прызначаных для экспарту ў Саюз;

(g) у адпаведных выпадках інфармацыю аб зменах, унесеныя ў структуру функцыянавання с'стэм кантролю, прынятых для задавальнення санітарных або фітасанітарных патрабаванняў або рэкамендацый Саюза, прадугледжаных у першым абзацы Артыкула 122.

2. Запыт на інфармацыю, згаданы ў пункце 1, павінен быць прапарцыйным з улікам характару жывёл тавараў, які будучы экспартавацца ў Саюз, а таксама асаблівасцей тэсту структуры трэці краіны.

Артыкул 126

Устанаўленне дадатковых умоў для ўступлення ў Саюз жывёл тавараў

1. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна ўмоў, якія павінны выконваць жывёлы тавары, якія ўвозяцца ў Саюз з трэці краіны, неабходныя для забеспячэння адпаведнасці жывёл тавараў адпаведным патрабаванням устаноўленыя правіламі, згаданымі ў артыкуле 1(2), за выключэннем пунктаў (d), (e), (g) і (h) артыкула 1(2), або з патрабаванням, прызнаным прынамс эквівалентным.

2. Умовы, выкладзеныя ў дэлегаваных актах, згаданых у параграфі 1, дэнтыфікуюць жывёл тавары са спасылкай на іх коды з Камбінаванай наменклатуры, могуць уключаць:

(a) патрабаванне, што некаторыя жывёлы тавары павінны ўвозіцца ў Саюз толькі з трэці краіны або рэгіёна трэці краіны краіна, якая фігуруе ў спісе, складзеным Камісіяй для гэтай мэты;

(b) патрабаванне, каб парты пэўных жывёл тавараў з трэці краіны адпраўляліся, атрымліваліся або рыхтаваліся ў прадпрыемствах, якія адпавядаюць адпаведным патрабаванням, згаданым у пункце 1, або патрабаванням, прызнаным як мінімум эквівалентным;

(c) патрабаванне, каб парты некаторых жывёл тавараў суправаджаліся аф цыйным сертыфікатам, аф цыйнай атэстацыяй або любым іншым доказам таго, што парты адпавядаюць адпаведным патрабаванням, згаданым у пункце 1, або патрабаванням, прызнаным як мінімум эквівалентным да іх, уключаючы вынікі аналізу, праведзенага акрэдытаванай лабараторыяй;

(d) абавязальства прадстаўляць доказы, згаданыя ў пункце (c), у адпаведнасць з пэўнымі фарматам;

(e) любыя ншыя патрабаванні, неабходныя для забеспячэння таго, каб некаторыя жывёлы тавары забяспечвалі ўзровень абароны здароўя, што тычыцца ГМА, таксама навакольнага асяроддзя, эквівалентны таму, які забяспечваецца патрабаванням, згаданым ў пункце 1.

3. Камісія можа з дапамогай імплементацыйных актаў устанавіць правілы аб фармаце тыпе аф цыйных сертыфікатаў, аф цыйных сертыфікатаў або доказаў, неабходных у адпаведнасць з правіламі, прадугледжанымі ў пункце (c) параграфу 2 гэтага артыкула. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145 (2).

Артыкул 127

Уключэнне ў спіс трэці краіны, згаданыя ў пункце (a) артыкула 126(2)

1. Уключэнне трэці краіны або яе рэгіёна ў спіс, згаданы ў пункце (a) артыкула 126(2), ажыццяўляецца ў адпаведнасць з пунктамі 2 і 3 гэтага артыкула.

2. Кам с я ўхвал ць актам аб выкананн запыту, перададзенага ёй з мэтай, названай у пункце 1 гэтага артыкула, адпаведнай трэцяй кра най, як суправаджаецца адпаведным доказам гарантыям , што жывёлы тавары з гэтай трэцяй кра ны кра на выконвае адпаведныя патрабаванн , згаданыя ў артыкуле 126 (1), або экв валентныя м патрабаванн . Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца абнаўляюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

3. Кам с я прымае рашэнне па запыце, згаданым у параграфі 2, з ул кам, у выпадку неабходнасц :

(а) заканадаўства трэцяй кра ны ў адпаведным сектары;

(b) структуру орган зацыю кампетэнтных органаў трэцяй кра ны яе кантрольных службаў, паўнамоцтвы, наяўныя ў х, гаранты , як я могуць быць прадастаўлены ў дачыненн да прымянення забеспячэння выканання заканадаўства трэцяй кра ны, якое прымяняецца да сектара зац каўленыя, надзейнасць аф цыйных працэдур сертыф кацы ;

(c) выкананне кампетэнтным органам трэцяй кра ны адпаведнага аф цыйнага кантролю ншых мерапрыемстваў для ацэнк наяўнасц небяспек для здароўя чалавека, жывёл або расл н, для дабрабыту жывёл або, у дачыненн да ГМА сродкаў аховы расл н, таксама для нававольнае асяроддзе;

(d) рэгулярнасць аператыўнасць нфармацы , якая прадастаўляецца трэцяй кра най аб наяўнасц небяспек для здароўя чалавека, жывёл або расл н, для дабрабыту жывёл або, у дачыненн да ГМА сродкаў абароны расл н, таксама для нававольнага асяроддзя;

(e) гаранты , дадзеныя трэцяй кра най, што:

(i) умовы, як я прымяняюцца да прадпрыемстваў, з як х жывёлы або тавары экспартуюцца ў Саюз, адпавядаюць патрабаванням, экв валентным тым, што згадваюцца ў артыкуле 126(1);

(ii) складзены і абнаўляецца спіс устаноў, згаданых у пункце (i);

(iii) сп с устаноў, згаданых у пункце (i), яго абнаўленн перадаюцца ў Кам с ю без
затрымка;

(iv) прадпрыемствы, згаданыя ў пункце (i), падлягаюць рэгулярнаму эфектыўнаму кантролю з боку кампетэнтных органаў трэцяй кра ны;

(f) вын к кантролю, праведзенага Кам с яй у трэцяй кра не ў адпаведнасц з артыкулам 120(1);

(g) любая ншая нфармацыя або даныя аб здольнасц трэцяй кра ны забяспечыць уезд у Саюз тольк жывёл або тавараў, як я забяспечваюць так ж або экв валентны ўзровень абароны, што адпаведныя патрабаванн , згаданыя ў артыкуле 126(1) . .

4. Кам с я пав нна выдал ць спасылку на трэцюю кра ну або рэг ён трэцяй кра ны са сп су, згаданага ў пункце (а) артыкула 126(2), кал ўмовы для ўключэння ў сп с перастаюць выконвацца. Прымяняецца парадак, указаны ў пункце 2 гэтага артыкула.

Артыкул 128

Спецыяльныя меры адносна ўезду ў Саюз асобных жывёл тавараў

1. Кал ў выпадках, акрамя тых, як я згадваюцца ў артыкуле 53 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002 артыкуле 249 Рэгламенту (ЕС) 2016/429, ёсць доказы таго, што ўвоз у Саюз некаторых жывёл або тавараў, як я паходзяць з трэцяй кра ны, яе рэг ёна або групы трэц х кра н, уяўляюць небяспеку для здароўя людзей, жывёл або расл н або, што тычыцца ГМА, таксама для нававольнага асяроддзя, або кал ёсць доказы шырока распаўсюджанага сур'ёзнага невыканання прав лаў згаданага ў артыкуле 1(2) гэтага Рэгламенту, Кам с я пав нна прыняць, шляхам імплементацыйных актаў, меры, неабходныя для стрымл ванья такой рызык або спынення выяўленага неадпаведнасц . Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай экспертызы, згаданай у артыкуле 145(2) гэтага Рэгламенту.

2. Меры, згаданыя ў параграфі 1, павінны дэталёва каваць жывёл тавары са спасылкай на іх коды з Камбінаванай наменклатуры, могуць уключаць:

- (a) забарона на ўвоз у Саюз жывёл тавараў, згаданых у параграфі 1, якія паходзяць з адпаведных трэціх краін або рэгіёнаў або адпраўляюцца з іх;
- (b) патрабаванне, каб жывёлы тавары, згаданыя ў пункце 1, паходзілі або адпраўляліся з пэўнай трэціяй краіны або рэгіёна перад адпраўкай падлягаюць спецыяльнай апрацоўцы або кантролю;
- (c) патрабаванне, каб жывёлы тавары, згаданыя ў параграфі 1, якія паходзяць з некаторых трэціх краін або рэгіёнаў або адпраўляюцца з іх, падвяргаліся пры ўездзе ў Саюз спецыяльнай апрацоўцы або кантролю;
- (d) патрабаванне, каб парты жывёл тавараў, згаданых у пункце 1 гэтага артыкула, якія паходзяць з пэўных трэціх краін або рэгіёнаў або адпраўляюцца з іх, суправаджаюцца афцыйнымі сертыфікатамі, афцыйнай атэстацыяй або любым іншым доказам таго, што груз адпавядае патрабаванням, устаноўленым правіламі, згаданым у артыкуле 1(2), або патрабаванням, прызнаным як мінімум эквівалентным гэтым;
- (e) патрабаванне, каб доказы, згаданыя ў пункце (d), былі прадастаўлены ў адпаведнасць з пэўнымі фарматамі;
- (f) іншыя меры, неабходныя для стрымлівання рызык.

3. Пры прыняцці мер, указаных у параграфі 2, улічваюцца:

- (a) інфармацыя, сабраная ў адпаведнасць з артыкулам 125;
- (b) любая іншая інфармацыя, прадастаўленая зацэкаўленымі трэцімі краінамі;
- (c) пры неабходнасці, вынікі кантролю Камісіяй, прадугледжанага артыкулам 120(1).

4. Па належным чынам абгрунтаваным імператыўным прычынам тэрміновасці, звязаных са здароўем чалавека жывёл або, што тычыцца ГМА, сродкаў аховы раслін, таксама з аховай навакольнага асяроддзя, Камісія прымае імплементацыйныя акты, якія неадкладна прымяняюцца, у адпаведнасць з працэдурай, згаданай у Артыкуле 145(3).

Артыкул 129

Эквівалентнасць

1. У сферах, якія рэгулююцца правіламі, згаданымі ў артыкуле 1(2), за выключэннем пунктаў (d), (e), (g) і (h) Артыкула 1(2), Камісія можа шляхам імплементацыйных актаў прызнаць, што меры, якія прымяняюцца ў трэціяй краіне або яе рэгіёнах, эквівалентныя патрабаванням, выкладзеным у гэтых правілах, на падставе:

- (a) дабайнае вывучэнне інфармацыі даных, прадастаўленых адпаведнай трэціяй краінай у адпаведнасць з артыкулам 125(1);
- (b) пры неабходнасці, здавальняючы вынікі кантролю, выкананага ў адпаведнасць з артыкулам 120(1).

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

2. Імплементацыйныя акты, згаданыя ў параграфі 1, усталяваюць практычныя меры па ўвозе жывёл тавараў у Саюз з адпаведнай трэціяй краіны або яе рэгіёнаў, могуць уключаць:

- (a) характар змест афцыйных сертыфікатаў або атэстацый, якія павінны суправаджаць жывёл або тавары;
- (b) спецыяльныя патрабаванні, якія прымяняюцца да ўезду ў Саюз жывёл або тавараў, афцыйны кантроль, які праводзіцца пры ўездзе ў Саюз;
- (c) пры неабходнасці працэдуры для складання змянення спасылкі рэгіёнаў або прадпрыемстваў у трэціяй краіне зацэкаўленых, з якіх дазволены ўвоз жывёл тавараў у Саюз.

3. Камісія шляхам імплементацыйных актаў неадкладна адмяняе імплементацыйныя акты, прадугледжаныя ў параграфі 1 гэтага артыкула, калі якая-небудзь з умоў для прызнання эквівалентнасці перастае выконвацца. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

РАЗДЗЕЛ III

Навучанне персаналу ўпаўнаважаных органаў ншых органаў

Артыкул 130

Навучанне абмен персаналам

1. Кам с я можа орган заваць навучанне для персаналу кампетэнтных органаў , пры неабходнасц , для персаналу ншых органаў дзяржаў-членаў, як я ўдзельн чаюць у расследаванн магчымых парушэнняў гэтага Рэгламенту прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2) .

Кам с я орган зуме гэтую дзейнасць у супрацоўн цтве з зац каўленым дзяржавам -членам .

2. Мерапрыемствы па навучанн , згаданыя ў пункце 1, пав нны спрыяць распрацоўцы ўзгодненага падыходу да аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц ў дзяржавах-членах. Яны пав нны ўключаць, у выпадку неабходнасц , навучанне па:

(а) гэты Рэгламент прав лы, згаданыя ў артыкуле 1(2);

(b) метады прыёмы кантролю, як я адносяцца да аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц кампетэнтных органы ўлады;

(c) метады метады вытворчасц , апрацоўк збыту.

3. Навучальныя мерапрыемствы, згаданыя ў параграфі 1, могуць быць адкрыты для супрацоўн каў кампетэнтных органаў трэц х кра н могуць быць орган заваны за межам Саюза.

4. Кампетэнтныя органы гарантуюць, што веды, атрыманыя ў рамках навучальнай дзейнасц , згаданай у пункце 1 гэтага артыкула, распаўсюджваюцца па меры неабходнасц належным чынам выкарыстоўваюцца ў дзейнасц па падрыхтоўцы персаналу, згаданай у артыкуле 5(4).

Навучальныя мерапрыемствы, нак раваныя на распаўсюджванне так х ведаў, пав нны быць уключаны ў навучальныя праграмы, згаданыя ў артыкуле 5(4).

5. Кам с я можа орган заваць у супрацоўн цтве з дзяржавам -членам праграмы па абмене персаналам кампетэнтных органаў, як я ажыццяўляюць аф цыйны кантроль або ншую аф цыйную дзейнасць, пам ж дзвюма ц больш дзяржавам -членам .

Так абмен можа адбывацца шляхам часовага камандз равання персаналу кампетэнтных органаў з адной дзяржавы-члена ў ншую або шляхам абмену так м персаналам пам ж адпаведным кампетэнтным органам .

6. Кам с я можа шляхам імплементацыйных актаў устанаўл ваць прав лы орган зацы вучэбнай дзейнасц , згаданай у пункце 1, праграм, згаданых у пункце 5 гэтага артыкула. Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

РАЗДЗЕЛ IV

С стэма к равання нфармацыяй

Артыкул 131

С стэма к равання нфармацыяй для аф цыйнага кантролю (IMSOC)

1. Кам с я ў супрацоўн цтве з дзяржавам -членам стварае к руе камп'ютэрызаванай с стэмай к равання нфармацыяй для аф цыйнага кантролю (IMSOC) для нтэграванай працы механ змаў нструментаў, з дапамогай як х даныя, нфармацыя дакументы, як я тычацца аф цыйнага кантролю ншых аф цыйных дзеянн к руюцца, апрацоўваюцца аўтаматычна абменьваюцца.

2. Апрацоўка персанальных даных дзяржавам -членам Кам с яй праз IMSOC любы з яго кампанентаў пав нна ажыццяўляцца тольк ў мэтах выканання аф цыйнага кантролю ншай аф цыйнай дзейнасц ў адпаведнасц з гэтым Палажэннем прав лам , на як я спасылаецца у артыкуле 1(2).

Артыкул 132

Агульныя функцыянальныя магчымасці IMSOC

IMSOC:

- (a) дазваляць камп'ютэрызаваную апрацоўку абмену інфармацыяй, дадзеным дакументам, неабходным для выканання аф цыйнага кантролю, у выніку правядзення аф цыйнага кантролю або запasu выканання або вынікаў аф цыйнага кантролю ва ўсёх выпадках, калі гэты Палажэнне, правы, згаданыя ў артыкуле 1(2), або дэлегаваныя імплементацыйныя акты, прадугледжаныя ў артыкулах 16-27, прадугледжваюць абмен такімі дадзенымі паміж кампетэнтнымі органамі, паміж кампетэнтнымі органамі Камісіі, а пры неабходнасці з іншымі органамі аператарамі. інфармацыя, дадзеныя дакументы;
- (b) забяспечвае механізм для абмену данымі, інфармацыяй дакументамі ў адпаведнасці з артыкуламі 102-108;
- (c) забяспечыць інструмент для збору катэгорыяў справаў аб аф цыйным кантролі, якія прадстаўляюцца дзяржавам-членам Камісіі;
- (d) дазваляць вытворчасць, апрацоўку перадачу, у тым ліку ў электроннай форме, дарожнага часопса, згаданага ў Артыкуле 5(4) Рэгламенту (EC) № 1/2005, запasu, атрыманых навагацыйнай сцэмай, згаданай у артыкуле 6(9) гэтага Рэгламенту, аф цыйных сертыфікатаў CHED, згаданых у Артыкуле 56 гэтага Рэгламенту;
- (e) аб'ядноўваць снуючыя камп'ютэрызаваныя сцэмы, якія кіруюцца Камісіяй, выкарыстоўваюцца для хуткага абмену данымі, інфармацыяй дакументамі ў дачыненні да рызыкі для здароўя дабрабыту людзей, жывёл здароўя раслін, якія устаноўлена ў артыкуле 50 Рэгламенту (EC) № 178/2002, артыкул 20 Рэгламенту (EC) 2016/429 артыкул 103 Рэгламенту (EC) 2016/2031 забяспечваюць адпаведны сувяз паміж гэтым сцэмам і іншымі кампанентамі.

Артыкул 133

Выкарыстанне IMSOC у выпадку жывёл тавараў, якія падлягаюць пэўнаму аф цыйнаму кантролю

1. У выпадку жывёл або тавараў, перамяшчэнне якіх унутры Саюза або размяшчэнне на рынку падпарадкоўваецца асаблівым патрабаванням або працэдурам, устаноўленым правіламі, згаданымі ў артыкуле 1(2), IMSOC дазваляе кампетэнтным органам у месцы адпраўкі іншымі кампетэнтнымі органамі, адказным за правядзенне аф цыйнага кантролю за гэтым жывёлам або таварам, для абмену ў рэжыме рэальнага часу дадзенымі, інфармацыяй дакументамі, якія тычацца жывёл або тавараў, якія перамяшчаюцца з адной дзяржавы-члена ў іншую, правядзены аф цыйны кантроль.

Першы падпункт гэтага пункта не прымяняецца да тавараў, на якія распаўсюджваюцца правілы, якія згадваюцца ў пунктах (g) і (h) артыкула 1(2).

2. У выпадку экспартваных жывёл тавараў, для якіх прымяняюцца правы Саюза ў дачыненні да выдачы экспартнага сертыфіката, IMSOC дазваляе кампетэнтным органам месца адпраўкі іншым кампетэнтным органам, адказным за правядзенне аф цыйнага кантролю, абменьвацца ў рэжыме рэальнага часу, даныя, інфармацыя дакументы, якія тычацца такіх жывёл тавараў, а таксама вынікі кантролю гэтых жывёл тавараў.
3. У выпадку, калі жывёлы або тавары падлягаюць аф цыйнаму кантролю, згаданаму ў артыкулах 44-64, IMSOC:

(a) дазволіць кампетэнтным органам на памежных кантрольных пунктах іншым кампетэнтным органам, адказным за правядзенне аф цыйнага кантролю за гэтым жывёлам або таварам, абменьвацца ў рэжыме рэальнага часу дадзенымі, інфармацыяй дакументамі, якія тычацца гэтых жывёл тавараў, а таксама аб правярцы гэтых жывёл або тавары;

(b) дазволіць кампетэнтным органам на памежных кантрольных пунктах абменьвацца адпаведным дадзенымі, інфармацыяй дакументамі з мытнымі органамі іншымі органамі, адказным за правядзенне кантролю жывёл або тавараў, якія ўводзяцца ў Саюз з тэрыторыяў краін, а таксама з аператарамі, якія ўдзельнічаюць у працэдурах уезду, у адпаведнасці з правіламі, прынятымі ў адпаведнасці з артыкуламі 15(4) 75(2), а таксама з іншымі адпаведнымі правіламі Саюза;

(c) падтрымліваць выконваць працэдуры, названыя ў пункце (a) артыкула 54(3) ў артыкуле 65(6).

4. Для мэт гэтага артыкула IMSOC нтэгруе снуючую с стэму Traces.

Артыкул 134

Функцыянаванне IMSOC

Кам с я прымае імплементацыйныя акты для функцыянавання IMSOC, як я вызначаюць:

- (a) тэхнічныя спецыфікацыі IMSOC яе с стэмных кампанентаў, уключаючы электронны механізм абмену дадзеным для абмену з снуючым нацыянальным с стэмам, дэнтыфікацыю прыдатных стандартаў, вызначэнне структур паведамленняў, слоўнікаў даных, абмен пратаколамі працэдурам;
- (b) спецыяльныя правы функцыянавання IMSOC яго с стэмных кампанентаў для забеспячэння абароны персанальных даных бяспека абмену інфармацыяй;
- (c) канкрэтныя правы функцыянавання выкарыстання IMSOC яго кампанентаў, уключаючы правы абнаўлення стварэння неабходных сувязяў паміж с стэмам, згаданым ў пункце (e) артыкула 132 і артыкуле 133(4);
- (d) меры на выпадак надзвычайных сітуацый, як я будуць прымяняцца ў выпадку недаступнасці якой-небудзь з функцый IMSOC;
- (e) выпадкі ўмовы, пры якіх зацкаўленым трэцім краінам міжнародным органам зацкаўленым можа быць прадастаўлены частковы доступ да функцыянальных магчымасцей IMSOC, практычныя механізмы такога доступу;
- (f) выпадкі ўмовы, пры якіх даныя, інфармацыя і дакументы павінны перадавацца з выкарыстаннем IMSOC;
- (g) правы, якія тычацца электроннай с стэмы, у адпаведнасць з якой электронныя сертыфікаты, выдадзеныя кампетэнтным органам трэцім краінам павінны быць прынятыя кампетэнтным органам;
- (h) выпадкі ўмовы, пры якіх выключэнне з выкарыстання IMSOC могуць быць прадастаўлены часам

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

Артыкул 135

Абарона дадзеных

1. Дырэктыва 95/46/EC Рэгламент (EC) № 45/2001 Еўрапейскага парламента Савета (*) прымяняюцца ў той ступені, у якой інфармацыя, апрацаваная праз IMSOC, змяшчае персанальныя даныя, якія гэта вызначана ў пункце (a) артыкула 2 Дырэктывы 95/46/EC і пункце (a) артыкула 2 Рэгламенту (EC) № 45/2001.
2. У дачыненні да сваёй абавязкаў па перадачы адпаведнай інфармацыі ў IMSOC апрацоўцы любых персанальных даных, якія могуць быць вынікам гэтай дзейнасці, кампетэнтныя органы дзяржаў-членаў павінны разглядацца як кантралёры, якія гэта вызначана ў пункце (d) артыкула 2 Дырэктывы 95/46/EC.
3. У дачыненні да сваёй адказнасці за краванне IMSOC апрацоўку любых персанальных даных, якія могуць паўстаць у выніку гэтай дзейнасці, Камісія павінна разглядацца як кантралёр, які гэта вызначана ў пункце (d) артыкула 2 Рэгламенту (EC) № 45/2001 год.
4. Дзяржавы-члены могуць абмежаваць правы абавязкі ў адпаведнасць з артыкуламі 6(1), артыкуламі 10, артыкуламі 11(1) і артыкуламі 12 Дырэктывы 95/46/EC, калі гэта неабходна для абароны інтарэсаў, згаданых у пунктах (d) і (f) артыкула 13(1) гэтай Дырэктывы.
5. Камісія можа абмежаваць правы абавязкі ў адпаведнасць з артыкуламі 4(1), артыкуламі 11, артыкуламі 12(1) і артыкуламі з 13 па 17 Рэгламенту (EC) № 45/2001, калі такое абмежаванне з'яўляецца неабходнай мерай для аховы інтарэсаў згаданых у пунктах (a) і (e) артыкула 20(1) гэтага Рэгламенту на працягу перыяду, у якім плануецца або выконваецца дзеянне для праверкі захавання заканадаўства аб харчовых прадуктах або кармаў або для забеспячэння выканання заканадаўства аб харчовых прадуктах або кармаў у канкрэтных выпадках, да якога адносіцца інфармацыя.

(*) Рэгламент (EC) № 45/2001 Еўрапейскага парламента Савета ад 18 снежня 2000 г. аб абароне фізічных асоб у сувязі з апрацоўкай персанальных даных установам органам Супольнасці аб свабодным перамяшчэнні такіх даных (ОJ L 8, 12.1.2001, с.

Артыкул 136

Бяспека дадзеных

Дзяржавы-члены Кам с я гарантуюць, што IMSOC адпавядае прав лам бяспек даных, прынятым Кам с яй у адпаведнасц з артыкулам 17 Дырэктывы 95/46/EC артыкулам 22 Рэгламенту (EC) № 45/2001 адпаведна.

РАЗДЗЕЛ VII

Выканаўчыя дзеянн

РАЗДЗЕЛ I

Дзеянн ўпаўнаважаных органаў пакаранн

Артыкул 137

Агульныя абавязк кампетэнтных органаў у дачыненн да прымусовых мер

1. Дзейн чаючы ў адпаведнасц з гэтым раздзелам, кампетэнтныя органы пав нны аддаваць прыярытэт дзеянням, як я неабходна прыняць для л кв дацы або стрымл ванна рызык для здароўя чалавека, жывёл расл н, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны расл н, таксама для навакольнага асяроддзя .

2. У выпадку падазрэння аб неадпаведнасц кампетэнтныя органы праводзяць расследаванне, каб пацвердз ць або л кв даваць гэтае падазрэнне.

3. Пры неабходнасц меры, прынятыя ў адпаведнасц з пунктам 2, пав нны ўключаць:

(а) правядзенне ўзмоцненага аф цыйнага кантролю за жывёлам , таварам аператарам на працягу адпаведнага перыяду;

(б) аф цыйнае затрыманне жывёл тавараў, а таксама любых несанкцыянаваных рэчываў або прадуктаў, у выпадку неабходнасц .

Артыкул 138

Дзеянн пры выяўленн неадпаведнасц

1. Кал ўстаноўлена неадпаведнасц, кампетэнтныя органы прымаюць:

(а) любыя дзеянн , неабходныя для вызначэння паходжання ступен неадпаведнасц ўстаноўлення неадпаведнасц аператара абавязк ;

(б) адпаведныя меры для забеспячэння л кв дацы неадпаведнасц адпаведным аператарам прадух лення далейшых выпадкаў такой неадпаведнасц .

Пры прыняцц рашэння аб тым, як я меры прыняць, кампетэнтныя органы прымаюць пад увагу характар гэтага неадпаведнасц м нулю г стору аператара ў дачыненн да адпаведнасц .

2. Дзейн чаючы ў адпаведнасц з пунктам 1 гэтага артыкула, кампетэнтныя органы прымаюць любыя меры, як я яны л чаць неабходным для забеспячэння захавання прав лаў, узказаных у артыкуле 1(2), уключаючы, але не абмяжоўваючыся, наступнае:

(а) заказваць або праводз ць лячэнне жывёл;

(б) распараджацца разгрузкай, перасадкай на ншы транспартны сродак, утрыманнем доглядам за жывёлам , перыядам каранц ну, адтэрм ноўкай забой жывёл , пры неабходнасц , распараджэннем аб аказанн ветэрынарнай дапамог ;

(с) заказваць апрацоўку тавараў, змяненне этыкетак або карэцц руючых звестак, як я пав нны быць прадастаўлены спажыўцам;

(d) абмяжоўваць або забараняць размяшчэнне на рынку, перамяшчэнне, уезд у Саюз або экспарт жывёл тавараў; забараніць х вяртанне ў дзяржаву-член адпраўк або загадаць х вяртанне ў дзяржаву-член адпраўк ;

(e) загадаць аператару павялічыць частату ўласных элементаў кравання;

(f) распараджацца ўзмоцненым або састэматычным афцыйным кантролем пэўнай дзейнасці адпаведнага аператара;

(g) распараджацца адкланнем, вывадам, вывазам зншчэннем тавараў, дазваляючы, калі гэта неабходна, выкарыстанне тавараў для мэты, адрозны ад тых, для якіх яны першапачаткова прызначаліся;

(h) распараджацца заляццям або закрыццям на адпаведны перыяд часу ўсяго або часткі бзнесу адпаведнага аператара або яго прадпрыемстваў, холдынгаў або іншых памяшканняў;

(i) распарадзіць спыненне на адпаведны перыяд часу ўсёй або частковай дзейнасці адпаведнага аператара, у адпаведных выпадках, нтэрнэт-сайтаў, якім ён крэдытавае або выкарыстоўвае;

(j) распараджацца прыпыненнем або адкланнем рэгістрацыі або зацвярджэння адпаведнай установы, завода, гаспадарк або транспартнага сродку, дазволу перавозчыка або сертыфіката кампетэнтнасці крэдытава;

(k) загадваць забой або забойства жывёл пры ўмове, што гэта найбольш прыдатная мера для аховы здароўя людзей, а таксама здароўя дабрабыту жывёл.

3. Кампетэнтныя органы прадастаўляюць адпаведнаму аператару або яго прадстаўніку:

(a) пясмовае паведамленне аб сваім рашэнні адносна дзеяння або меры, якія будуць прыняты ў адпаведнасці з пунктамі 1 і 2, разам з прычынамі такога рашэння;

(b) інфармацыю аб любым праве на абскарджанне такіх рашэнняў аб адпаведнай працэдуры тэрмінаў на такое права апеляцыі.

4. Усе выдаткі, панесеныя ў адпаведнасці з гэтым артыкулам, нясуць адказныя аператары.

5. Кампетэнтныя органы ў выпадку выдачы фальшывых або ўводзяць у зман афцыйных пасведчанняў або ў выпадку злоўжывання афцыйным пасведчанням прымаюць адпаведныя меры, у тым ліку:

(a) часовае адхіленне сертыфікуючага супрацоўніка ад яго абавязкаў;

(b) адкланне паўнамоцтваў падпісваць афцыйныя пасведчанні;

(c) любыя іншыя меры для прадухілення паўтарэння правапарушэнняў, згаданых у артыкуле 89(2).

Артыкул 139

Пенальц

1. Дзяржавы-члены ўстанаўляюць правы штрафаў, якія прымяняюцца да парушэнняў гэтага Рэгламенту, прымаюць усе меры, неабходныя для забеспячэння іх выканання. Прадугледжаныя меры пакарання павінны быць эфектыўнымі, прапарцыйнымі стрымліваючымі. Да 14 снежня 2019 г. дзяржавы-члены паведамляюць Камісію пра гэтыя палажэнні без затрымкі паведамляюць аб любых наступных папраўках, якія іх закранаюць.

2. Дзяржавы-члены забяспечваюць, каб фінансавыя штрафы за парушэнні гэтага Рэгламенту правілаў, згаданых у артыкуле 1(2), здзейсненыя шляхам махлярства або падману, адлюстроўвалі, у адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам, па меншай меры альбо эканамічную выгаду для аператара або, пры неабходнасці, у працэнтах ад абароту аператара.

Артыкул 140

Паведамленне аб парушэннях

1. Дзяржавы-члены забяспечваюць наяўнасць у кампетэнтных органаў эфектыўных механізмаў для паведамлення аб фактычных або патэнцыйных парушэннях гэтага Рэгламенту.

2. Механізмы, згаданыя ў пункце 1, павінны ўключаць як мінімум:

(а) працэдуры атрымання паведамленняў аб парушэннях наступных дзеянняў;

(б) належная абарона асоб, якія паведамляюць аб парушэнні, ад помсты, дыскрымінацыі або іншых в даў несправядлівасці;
лячэнне;

(с) абарона асаб стых даных асобы, якая паведамляе аб парушэнні ў адпаведнасць з заканадаўствам Саюза нацыянальным заканадаўствам.

РАЗДЗЕЛ II

Меры саюза на прымуся

Артыкул 141

Сур'ёзны збой у с'стэме кантролю дзяржавы-члена

1. Калі Камісія мае доказы сур'ёзнага парушэння ў с'стэме кантролю дзяржавы-члена такога парушэння можа ўяўляць сабой шырокую небяспеку для здароўя людзей, жывёл або раслін, дабрабыту жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў аховы раслін, таксама для навакольнага асяроддзя, або прывесць да шырока распаўсюджанага парушэння прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), ён павінен шляхам імплементацыйных актаў прыняць адну або некалькі наступных мер, якія будуць прымяняцца, пакуль такое парушэнне не будзе ліквідавана:

(а) забарона на прадастаўленне на рынку або на транспарціроўку, перамяшчэнне або іншымі спосабамі абыходжання з пэўнымі жывёламі або таварамі, якія закранаюцца збоём у с'стэме кантролю;

(б) спецыяльныя ўмовы для дзейнасці, жывёл або тавараў, згаданых у пункце (а);

(с) прыпыненне функцыянавання аф'цыйнага кантролю ў памежных або іншых пунктах кантролю, звязаных са збоём у с'стэме аф'цыйнага кантролю, або адкліканнем такіх памежных або іншых пунктаў кантролю;

(д) іншыя адпаведныя часовыя меры, неабходныя для стрымлівання гэтай рызыкі да збою ў с'стэме кантролю ліквідаваны.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 145(2).

2. Меры, згаданыя ў параграфі 1, прымаюцца толькі ў тым выпадку, калі зацкаўленая дзяржава-член не выправіла сітуацыю па запыце на працягу адпаведнага тэрміну, устаноўленага Камісіяй.

3. На належным чынам абгрунтаваных імператывных падставах тэрміновасці, звязаных са здароўем чалавека жывёл або, што тычыцца ГМА сродкаў абароны раслін, таксама з аховой навакольнага асяроддзя, Камісія прымае імплементацыйныя акты, якія неадкладна прымяняюцца ў адпаведнасць з працэдурай, згаданай у арт. 145(3).

РАЗДЗЕЛ VIII

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

РАЗДЗЕЛ I

Працэсуальныя палажэнні

Артыкул 142

Змяненне дадаткаў спасылкі на еўрапейскія стандарты

1. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент, які тычыцца змяненняў у дадатках II, III, каб улічыць змены прав лаў, згаданых у артыкуле 1(2), тэхнічны прагрэс навуку распрацоўкі.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент адносна спасылкі на еўрапейскія стандарты, згаданыя ў пункце (b)(iv) артыкула 29, пункце (e) артыкула 37(4) пункт (a) артыкула 93(3), у выпадку, калі СЕН унесе змены ў гэтыя стандарты.

Артыкул 143

Абарона дадзеных

1. Дзяржавы-члены прымяняюць Дырэктыву 95/46/ЕС да апрацоўк персанальных даных, што ажыццяўляецца ў дзяржавах-членах у адпаведнасць з гэтым Рэгламентам.

2. Рэгламент (ЕС) № 45/2001 прымяняецца да апрацоўк персанальных даных, якая праводзіцца Камісіяй у адпаведнасць з гэтым Рэгламентам.

Артыкул 144

Практыкаванне дэлегацы

1. Паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты прадастаўляюцца Камісіяй ў адпаведнасць з умовамі, выкладзенымі ў гэтым артыкуле.

2. Паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты, згаданыя ў артыкулах 18 (7) 21 (8), артыкулах 41, артыкулах 45 (4) 47 (3), артыкулах 48, артыкулах 50 (4), артыкулах 51 артыкулах 53(1), 62(3), 64(2) (5), 77(1) (2), 92(4), 99(2), 100(6), 101(2), 126(1), 142(1) (2), 149(2), 150(3), 154(3), 155(3) 165(3) будуць удзяляцца Камісіяй на пяць гадовы перыяд з 28 Красавіка 2017 г. Камісія складае справаздачу аб дэлегаваным паўнамоцтваў не пазней чым за дзевяць месяцаў да заканчэння пяці гадовага перыяду. Дэлегаваным паўнамоцтваў аўтаматычна падаўжаецца на перыяды аднолькавай працягласці, калі Еўрапейскі парламент або Савет не выступаюць супраць такога падаўжэння не пазней чым за тры месяцы да заканчэння кожнага перыяду.

3. Дэлегаваным паўнамоцтваў, згаданае ў артыкулах 18 (7) 21 (8), артыкулах 41, артыкулах 45 (4) 47 (3), артыкулах 48, артыкулах 50 (4), артыкулах 51 артыкулах 53 (1), 62(3), 64(2) (5), 77(1) (2), 92(4), 99(2), 100(6), 101(2), 126(1), 142(1) (2), 149(2), 150(3), 154(3), 155(3) 165(3) могуць быць адкліканы ў любы час Еўрапейскім парламентам або Саветам. Рашэнне аб адкліканні спыняе дэлегаваным паўнамоцтваў, указаных у гэтым рашэнні. Яно ўступае ў силу на наступны дзень пасля публікацыі рашэння ў Аффіцыйным часопісе Еўрапейскага Саюза або ў больш познюю дату, указаную ў ім. Гэта не ўплывае на сапраўднасць дэлегаваных актаў, якія ўжо ўступілі ў силу.

4. Перад прыняццем дэлегаванага акта Камісія праводзіць кансультацыі з экспертамі, прызначанымі кожнай дзяржавай-членам у адпаведнасць з прынцыпамі, выкладзенымі ў Мажедамасным пагадненні ад 13 красавіка 2016 г. аб паляпшэнні заканатворчасці.

5. Як толькі яна прымае дэлегаваны акт, Камісія павінна паведаміць пра гэта адначасова Еўрапейскаму парламенту і Савету.

6. Дэлегаваны акт, прыняты ў адпаведнасць з артыкуламі 18 (7) 21 (8), артыкуламі 41, артыкуламі 45 (4) 47 (3), артыкуламі 48, артыкуламі 50 (4), артыкуламі 51 артыкуламі 53 (1), 62(3), 64(2) (5), 77(1) (2), 92(4), 99(2), 100(6), 101(2), 126(1), 142(1) (2), 149(2), 150(3), 154(3), 155(3) 165(3) уступаюць у силу толькі ў тым выпадку, калі Еўрапарламент або Еўрапейскі парламент не выказаў ніякіх прэрэчэнняў. Савет на працягу двух месяцаў пасля паведамлення аб гэтым акце Еўрапейскаму парламенту і Савету або калі да заканчэння гэтага перыяду Еўрапейскі парламент, Савет праінфармавалі Камісію аб тым, што яны не будуць прэрэчыць. Гэты перыяд падаўжаецца на два месяцы па ініцыятыве Еўрапейскага парламента або Савета.

Артыкул 145

Працэдура камітэта

1. Камісія дапамагае Пастаянны камітэт па раслінам, жывёлам, харчовым прадуктам кармаму, створаны ў адпаведнасць з артыкуламі 58 (1) Рэгламенту (ЕС) № 178/2002, за выключэннем артыкулаў 25 26 гэтага Рэгламенту, для якіх Камісія дапамогуць адпаведна камітэты, створаныя ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 Рэгламентам (ЕС) № 1151/2012. Гэты камітэт з'яўляецца камітэтам ў сэнсе Рэгламенту (ЕС) № 182/2011 год.

2. Пры спасылцы на гэты пункт прымяняецца артыкул 5 Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

Кал кам тэт не дае заключэння, Кам с я не прымае праект імплементацыйнага акта прымяняецца трэці абзац артыкула 5(4) Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

3. Пры спасылцы на гэты пункт прымяняецца артыкул 8 Рэгламенту (ЕС) № 182/2011 у спалучэнні з яго артыкулам 5.

РАЗДЗЕЛ II

Пераходныя заключныя палажэнні

Артыкул 146

Адмяняе

1. Рэгламенты (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004, Дырэктывы 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне 92/438/ЕЕС страчваюць сілу з 14 снежня 2019 г.

2. Спасылкі на акты, якія страцілі сілу, тлумачацца як спасылкі на дадзены Рэгламент чытаюцца ў адпаведнасці з карэляцыйным табліцам ў Дадатку V.

Артыкул 147

Сувязь з Рэгламентам (ЕС) № 882/2004

Прызначэнне кожнай з даведчаных лабараторый Еўрапейскага Саюза, згаданых у Дадатку VII да Рэгламенту (ЕС) № 882/2004, застаецца ў сілу, пакуль не будзе прызначана даведчаная лабараторыя Еўрапейскага Саюза ў той жа вобласці ў адпаведнасці з артыкулам 93 гэтага Палажэння.

Артыкул 148

Сувязь з Палажэннем (ЕС) № 852/2004 (ЕС) № 853/2004 адносна зацвярджэння харчовых прадпрыемстваў

1. Кампетэнтныя органы ўстанавіваюць працэдуры, якія павінны прытрымлівацца аператары харчовай прамысловасці пры падачы заяўкі на зацвярджэнне сваіх прадпрыемстваў у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 852/2004 (ЕС) № 853/2004.

2. Пасля атрымання заяўкі на зацвярджэнне ад аператара харчовай прамысловасці кампетэнтны орган павінен зрабіць наведанне сайта.

3. Кампетэнтны орган зацвярджае ўстанову для адпаведнай дзейнасці толькі ў тым выпадку, калі аператар харчовай прамысловасці прадэманстраваў, што яна адпавядае адпаведным патрабаванням харчовага заканадаўства.

4. Кампетэнтны орган можа даць умоўнае зацвярджэнне, калі аказваецца, што ўстанова адпавядае ўсім патрабаванням да інфраструктуры абсталявання. Ён дае поўнае зацвярджэнне толькі ў тым выпадку, калі новы аффіцыйны кантроль прадпрыемства, праведзены на працягу трох месяцаў пасля выдачы ўмоўнага зацвярджэння, паказвае, што прадпрыемства адпавядае новым адпаведным патрабаванням харчовага заканадаўства. Калі ў давожны прагрэс быў дасягнуты, але ўстанова ўсё яшчэ не адпавядае ўсім адпаведным патрабаванням, кампетэнтны орган можа падоўжыць умоўнае зацвярджэнне. Аднак умоўнае зацвярджэнне не павінна перавышаць у агульнай складанасці шэсць месяцаў, за выключэннем выпадкаў заводаў маразільных судоў, якія ходзяць пад сцягам дзяржаў-членаў, для якіх такое ўмоўнае зацвярджэнне не павінна перавышаць у агульнай складанасці 12 месяцаў.

5. Кампетэнтны орган павінен трымаць зацвярджэнне прадпрыемстваў пад кантролем пры правядзенні аффіцыйнага кантролю.

Артыкул 149

Пераходныя меры, звязаныя з адменай дырэктывы 91/496/ЕЭС 97/78/ЕС

1. Адпаведныя палажэнні Дырэктывы 91/496/ЕЭС 97/78/ЕС, якія рэгулююць пытанні, згаданыя ў артыкуле 47(2), артыкуле 48, пунктах (b), (c) (d) артыкула 51(1), пункт (a) артыкула 53(1), артыкул 54(1) (3) пункт (a) артыкула 58 гэтага Рэгламенту працягваюць прымяняцца замест адпаведных палажэнняў гэтага Рэгламенту да 14 снежня 2022 года, або больш ранняя дата, якая будзе вызначана ў дэлегаваным акце, прынятым у адпаведнасць з пунктам 2 гэтага артыкула.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент адносна даты, названай у пункце 1 гэтага артыкула. Гэтая дата з'яўляецца датай прымянення адпаведных прав лаў, якія будуць устаноўлены ў адпаведнасць з дэлегаваным або імплементацыйным актам, прадугледжаным ў артыкуле 47(2), артыкуле 48, пунктах (b), (c) (d) артыкула 51 (1), пункт (a) артыкула 53(1), артыкул 54(1) (3) пункт (a) артыкула 58.

Артыкул 150

Пераходныя меры, звязаныя з адменай Дырэктывы 96/23/ЕС

1. Кампетэнтныя органы працягваюць ажыццяўляць аффциыйны кантроль, неабходны для выяўлення прысутнасці рэчываў груп рэшткаў, пералічаных у Дадатку I да Дырэктывы 96/23/ЕС, у адпаведнасць з Дадаткамі II, III IV да гэтай Дырэктывы, замест адпаведных палажэнняў гэтага Рэгламенту, да 14 снежня 2022 г. або да больш ранняй даты, якая будзе вызначана ў дэлегаваным акце, прынятым у адпаведнасць з пунктам 3 гэтага артыкула.

Артыкул 29(1) (2) Дырэктывы 96/23/ЕС працягваюць прымяняцца замест адпаведных палажэнняў гэтага 2. Рэгламент да 14 снежня 2022 г. або да больш ранняй даты, якая будзе вызначана ў дэлегаваным акце, прынятым у адпаведнасць з пунктам 3 гэтага артыкула.

3. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент адносна больш ранняй даты, згаданай у пунктах 1 2 гэтага артыкула. Гэтая дата з'яўляецца датай прымянення адпаведных прав лаў, якія будуць устаноўлены ў адпаведнасць з дэлегаваным або імплементацыйным актам, прадугледжаным ў артыкулах 19 112.

Артыкул 151

Папраўк да Дырэктывы 98/58/ЕС

У Дырэктыву 98/58/ЕС унесены наступныя змены:

(1) Артыкул 2, пункт (3) замяняецца наступным:

'3. «кампетэнтныя органы» азначаюць кампетэнтныя органы, якія гэта вызначана ў артыкуле 3(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/...
Еўрапейск парламент Савет (*)

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аффциыйным кантролі новых аффциыйных мерапрыемстваў, якія праводзяцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя аховы раслін прадукты, якія змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕУ) № 1151/2012, (ЕУ) № 652/ 2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438 /ЕЭС (Палажэнне аб аффциыйным кантролі) (ОJ L ..., с. ...);

(2) У артыкул 6 уносяцца наступныя змены:

(a) пункт 1 выдалены;

(b) пункт 2 замяняецца наступным:

'2. Дзяржавы-члены прадстаўляюць Кам с да 31 жн ўня кожнага года штогадовую справаздачу за папярэдн год аб нспекцыях, праведзеных кампетэнтным органам для праверк адпаведнасц патрабаванням гэтай Дырэктывы. Справаздача пав нна суправаджацца анал зам найбольш сур'ёзных фактаў неадпаведнасц нацыянальным планам дзеянняў па прадух ленн або скарачэнн х узн кнення на бл жэйшыя гады. Кам с я пав нна прадстав ць рэзюмэ гэтых справаздач дзяржавам-членам.;

(c) у пункце 3 пункт (a) выдалены;

(3) Артыкул 7 выдалены.

Артыкул 152

Папраўк да Дырэктывы 1999/74/EC

У Дырэктыву 1999/74/EC унесены наступныя змены:

(1) У артыкул 8 уносяцца наступныя змены:

(a) пункт 1 выдалены;

(b) пункт 2 замяняецца наступным:

'2. Дзяржавы-члены прадстаўляюць Кам с да 31 жн ўня кожнага года штогадовую справаздачу за папярэдн год аб нспекцыях, праведзеных кампетэнтным органам для праверк адпаведнасц патрабаванням гэтай Дырэктывы. Справаздача пав нна суправаджацца анал зам найбольш сур'ёзных фактаў неадпаведнасц нацыянальным планам дзеянняў па прадух ленн або скарачэнн х узн кнення на бл жэйшыя гады. Кам с я пав нна прадстав ць рэзюмэ гэтых справаздач дзяржавам-членам.;

(c) у пункце 3 пункт (a) выдалены;

(2) Артыкул 9 выдалены.

Артыкул 153

Папраўк да Рэгламенту (EC) № 999/2001

У Рэгламент (EC) № 999/2001 унесены наступныя змены:

(1) артыкулы 19 21 выдаляюцца;

(2) у Дадатку X раздзелы A i B выдалены.

Артыкул 154

Папраўк да Рэгламенту (EC) № 1/2005 звязаныя з м пераходныя меры

1. У Рэгламент (EC) № 1/2005 уносяцца наступныя змены:

(1) У артыкул 2 уносяцца наступныя змены:

(a) пункт (d) замяняецца наступным:

«(d) «памежны кантрольны пункт» азначае пункт памежнага кантролю, як гэта вызначана ў артыкуле 3 (38) Рэгламенту (EC) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*);

(*) Рэгламент (EC) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакав ка 2017 г. аб аф цыйным кантрол ншай аф цыйнай дзейнасц , якая праводз цца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя расл н сродкаў абароны расл н, як я змяняюць рэгламенты (EC) № 999/2001, (EC) № 396/2005, (EC) № 1069/2009, (EC) № 1107/2009, (EC) № 1151/2012, (EC) № 652/2014, (EC) 2016/429 (EC) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (EC) № 1 /2005 (EC) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC 2008/120/EC, а таксама аб адмене рэгламентаў (EC) № 854/2004 (EC) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/ EC, 96/93/EC 97/78/EC Рашэнне Савета 92/438/EEC (Аф цыйны кантроль) (OJ L ..., с. ...)» ;

(b) пункт (f) замяняецца наступным:

«(f) «кампетэнтны орган» азначае кампетэнтныя органы, як гэта вызначана ў артыкуле 3(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/...» ;

(c) пункт (i) замяняецца наступным:

«(i) «пункт выхаду» азначае пункт выхаду, як гэта вызначана ў артыкуле 3 (39) Рэгламенту (ЕС) 2017/...» ;

(d) пункт (p) замяняецца наступным:

«(p) «аф цыйны ветэрынар» азначае аф цыйнага ветэрынара, як гэта вызначана ў артыкуле 3 (32) Рэгламенту (ЕС) 2017/...» .

(2) Артыкулы 14, 15, 16 21, артыкул 22 (2) артыкулы 23, 24 26 выдаляюцца.

(3) У артыкул 27 уносяцца наступныя змены:

(a) пункт 1 выдалены;

(b) пункт 2 замяняецца наступным:

'2. Дзяржавы-члены прадстаўляюць Кам с да 31 жн ўня кожнага года штогадовую справаздачу за папярэдн год аб нспекцыях, праведзеных кампетэнтным органам для праверк адпаведнасц патрабаванням гэтага Рэгламенту. Справаздача пав нна суправаджацца аналі зам выяўленых асноўных недахопаў планам дзеянняў па х л кв дацы .';

(4) Артыкул 28 выключаны.

2. Да 14 снежня 2022 г. або больш ранняя дата, якая вызначаецца ў дэлеганым акце, прынятым у адпаведнасц з пунктам 3 гэтага артыкула.

3. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегананыя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент адносна даты, названай у пункце 2 гэтага артыкула. Гэтая дата з'яўляецца датай прымянення адпаведных прав лаў, як я будуць устаноўлены ў адпаведнасц з дэлеганым або мплементарным актам , прадугледжаным ў артыкуле 21.

Артыкул 155

Папраўк да Рэгламенту (ЕС) № 396/2005 звязаныя з м пераходныя меры

1. Артыкулы 26 27, артыкул 28 (1) (2) артыкул 30 Рэгламенту (ЕС) № 396/2005 выдаляюцца.

2. Артыкул 26, артыкул 27(1) артыкул 30 Рэгламенту (ЕС) № 396/2005 працягваюць прымяняцца замест адпаведных палажэнняў гэтага Рэгламенту да 14 снежня 2022 г. або да больш ранняй даты, якая будзе вызначана ў дэлеганым акце, прынятым у адпаведнасц з з пунктам 3 гэтага артыкула.

3. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегананыя акты ў адпаведнасц з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент адносна даты, названай у пункце 2 гэтага артыкула. Гэтая дата з'яўляецца датай прымянення адпаведных прав лаў, як я будуць устаноўлены ў адпаведнасц з дэлеганым або мплементарным актам , прадугледжаным ў артыкуле 19.

Артыкул 156

Папраўк да Дырэктывы 2007/43/ЕС

У Дырэктыву 2007/43/ЕС унесены наступныя змены:

(1) У артыкуле 2(1) пункты (c) (d) замяняюцца наступным:

«(c) «кампетэнтныя органы» азначае кампетэнтныя органы, як гэта вызначана ў артыкуле 3(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*);

(d) «аф цыйны ветэрынар» азначае аф цыйнага ветэрынара, як гэта вызначана ў артыкуле 3(32) Рэгламенту (ЕС) 2017/...;

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантролі нашай аф цыйнай дзейнасці, якая праводзіцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і сродкаў абароны раслін, якія змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (EU) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999 г. /74/ЕС, 2007/ 43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ ЕЭС (Палажэнне аб аф цыйным кантролі) (О) L ..., с. ...);

(2) У артыкул 7 уносяцца наступныя змены:

(a) пункт 1 выдалены;

(b) пункт 2 замяняецца наступным:

'2. Дзяржавы-члены прадстаўляюць Камітэтам да 31 жніўня кожнага года штогадовую справаздачу за папярэдні год аб інспекцыях, праведзеных кампетэнтнымі органамі для праверкі адпаведнасці патрабаванням гэтай Дырэктывы. Справаздача павінна суправаджацца аналізам найбольш сур'ёзных фактаў неадпаведнасці нацыянальнымі планамі дзеянняў па прадухіленні або скарачэнні хуткасці набыцця на блэйшыя гады. Камітэтам павінна прадставіць рэзюмэ гэтых справаздач дзяржавам-членам» .

Артыкул 157

Папраўк да Дырэктывы 2008/119/ЕС

У Дырэктыву 2008/119/ЕС унесены наступныя змены:

(1) У артыкуле 2 пункт (2) замяняецца наступным:

'2. «кампетэнтныя органы» азначаюць кампетэнтныя органы, якія вызначаны ў артыкуле 3(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*).

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантролі нашай аф цыйнай дзейнасці, якая праводзіцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і сродкаў абароны раслін, якія змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (EU) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999 г. /74/ЕС, 2007/ 43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ ЕЭС (Палажэнне аб аф цыйным кантролі) (О) L ..., с. ...);

(2) У артыкул 7 уносяцца наступныя змены:

(a) пункты 1 і 2 выключаны;

(b) пункт 3 замяняецца наступным:

'3. Дзяржавы-члены прадстаўляюць Камітэтам да 31 жніўня кожнага года штогадовую справаздачу за папярэдні год аб інспекцыях, праведзеных кампетэнтнымі органамі для праверкі адпаведнасці патрабаванням гэтай Дырэктывы. Справаздача павінна суправаджацца аналізам найбольш сур'ёзных фактаў неадпаведнасці нацыянальнымі планамі дзеянняў па прадухіленні або скарачэнні хуткасці набыцця на блэйшыя гады. Камітэтам павінна прадставіць рэзюмэ гэтых справаздач дзяржавам-членам.»;

(3) Артыкул 9 выдалены.

Артыкул 158

Папраўк да Дырэктывы 2008/120/ЕС

У Дырэктыву 2008/120/ЕС унесены наступныя змены:

(1) У артыкуле 2 пункт (10) замяняецца наступным:

'10. «кампетэнтныя органы» азначаюць кампетэнтныя органы, як гэта вызначана ў артыкуле 3(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*).

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантролі ншай аф цыйнай дзейнасці, якая праводзіцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і сродкаў абароны раслін, як я змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (EU) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999 г. /74/ЕС, 2007/ 43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ ЕЭС (Палажэнне аб аф цыйным кантролі) (ОJ L ..., с. ...)» ;

(2) У артыкул 8 уносяцца наступныя змены:

(а) пункты 1 і 2 выключаны;

(b) пункт 3 замяняецца наступным:

'3. Дзяржавы-члены прадстаўляюць Камітэтам да 31 жніўня кожнага года штогадовую справаздачу за папярэдні год аб дзейнасці, праведзеных кампетэнтным органам для праверкі адпаведнасці патрабаванням гэтай Дырэктывы. Справаздача павінна суправаджацца аналізам найбольш сур'ёзных фактаў неадпаведнасці нацыянальным планам дзейнасці па прадухваленні або скарачэнні хуткасці зніжэння на бліжэйшыя гады. Камітэтам павінна прадставіць рэзюмэ гэтых справаздач дзяржавам-членам.;

(3) Артыкул 10 выдалены.

Артыкул 159

Папраўк да Рэгламенту (ЕС) № 1099/2009

У Рэгламент (ЕС) № 1099/2009 унесены наступныя змены:

(1) У артыкуле 2 пункт (q) замяняецца наступным:

«(q) «кампетэнтныя органы» азначае кампетэнтныя органы, як гэта вызначана ў пункце (3) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*).

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантролі ншай аф цыйнай дзейнасці, якая праводзіцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і сродкаў абароны раслін, як я змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (EU) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999 г. /74/ЕС, 2007/ 43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ ЕЭС (Палажэнне аб аф цыйным кантролі) (ОJ L ..., с. ...)» ;

(2) Артыкул 22 выдалены.

Артыкул 160

Папраўк да Рэгламенту (ЕС) № 1069/2009

У Рэгламент (ЕС) № 1069/2009 унесены наступныя змены:

(1) У артыкул 3 уносяцца наступныя змены:

(a) пункт (10) замяняецца наступным:

'10. «кампетэнтны орган» азначае кампетэнтныя органы, як гэта вызначана ў пункце (3) артыкула 3 Палажэння (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*).

(*). Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантролі ншай аф цыйнай дзейнасці, якая праводзіцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і сродкаў абароны раслін, якія змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС, 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС, 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ЕЭС (Аф цыйны кантроль) (ОJ L ..., с. ...)» ;

(b) пункт (15) замяняецца наступным:

'15. «транзіт» азначае транзіт, як гэта вызначана ў артыкуле 3(44) Рэгламенту (ЕС) 2017/...';

2. Артыкулы 45, 49 і 50 выключыць.

Артыкул 161

Папраўк да Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009

У Рэгламент (ЕС) № 1107/2009 унесены наступныя змены:

(1) У артыкул 68 уносяцца наступныя змены:

(a) першы абзац замяняецца наступным:

«Дзяржавы-члены прадстаўляюць у Камітэце да 31 жніўня кожнага года справаздачу за папярэдні год аб аб'ёме вынікаў аф цыйнага кантролю, праведзенага для праверкі адпаведнасці дадзенаму Рэгламенту» ;

б) абзацы другі і трэці выключыць.

(2) пункт (п) артыкула 78(1) выдалены.

Артыкул 162

Папраўк да Рэгламенту (ЕС) № 1151/2012

У Рэгламент (ЕС) № 1151/2012 унесены наступныя змены:

(1) У артыкул 36 уносяцца наступныя змены:

(a) заглавак замяняецца наступным: «Змест аф цыйнага кантролю» ;

(b) пункты 1 і 2 выключаны;

в) у пункце 3 уступная фраза замяняецца наступным тэкстам:

'3. Аф цыйны кантроль, як праводзіцца ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*), павінен ахопліваць:

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантролі нашай аф цыйнай дзейнасці, якая праводзіцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, правалаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і сродкаў абароны раслін, якія змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ЕЭС (Аф цыйны кантроль) (ОJ L ..., с. ...)» ;

(2) У артыкул 37 уносяцца наступныя змены:

(а) у пункце 1 першы абзац замяняецца наступным:

'1. У дачыненні да ахоўных абазначэнняў паходжання, ахоўных географічных указанняў традыцыйных спецыяльных зацый, якія гарантавана абазначаюць прадукты, якія паходзяць з тэрыторыі Саюза, правёрка адпаведнасці прадукту спецыфікацыі прадукту перад размяшчэннем прадукту на рынку праводзіцца:

(а) кампетэнтныя органы, прызначаныя ў адпаведнасць з артыкулам 4 Рэгламенту (ЕС) 2017/...; або

(б) дэлегаваныя органы, якія гэта вызначаны ў артыкуле 3(5) Рэгламенту (ЕС) 2017/...» ;

(б) у пункце 3 першы абзац выключаны;

в) у пункце 4 словы «пунктах 1 і 2» замяніць словамі: «пункта 2» ;

(3) артыкул 38 выдалены;

(4) Артыкул 39 замяняецца наступным:

«Артыкул 39

Упаўнаважаныя органы, якія ажыццяўляюць кантроль у трэціх краінах

Упаўнаважаныя органы, якія ажыццяўляюць кантроль у трэціх краінах, згаданыя ў пункце 2(б) артыкула 37, павінны быць акрэдытаваны па адпаведнаму гарманаванаму стандарту «Ацэнка адпаведнасці - Патрабаванні да органаў па сертыфікацыі прадукцыі, працэсаў і паслуг». Гэтыя дэлегаваныя органы могуць быць акрэдытаваны альбо нацыянальнымі органамі па акрэдытацыі за межамі Саюза ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 765/2008, альбо органамі па акрэдытацыі за межамі Саюза, які падпісаў шматбаковае пагадненне аб прызнанні пад эгідай Міжнароднай акрэдытацыйнага Форуму.»

Артыкул 163

Папраўк да Рэгламенту (ЕС) № 652/2014

У Рэгламент (ЕС) № 652/2014 унесены наступныя змены:

(1) Артыкул 30(1) замяняецца наступным:

'1. Для пакрыцця выдаткаў, якія яны нясуць для рэальных зацый працоўных праграм, зацверджаных Камісіяй, гранты могуць быць прысуджаны:

(а) даведачныя лабараторы Еўрапейскага саюза, згаданыя ў артыкуле 93 Рэгламента (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*), даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза, згаданыя ў артыкуле 29 Рэгламента (ЕС) 2016 /1012 Еўрапейскага парламента Савета (**);

(b) даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза па дабрабыце жывёл, згаданыя ў артыкуле 95 Рэгламента (ЕС) 2017/...

(c) даведачныя цэнтры Еўрапейскага саюза па аўтэнтычнасць цэласнасць аграхарчовай ланцугу, згаданыя ў Артыкул 97 Рэгламенту (ЕС) 2017/....

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантроль ных аф цыйных мерапрыемствах, як я праводзяцца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя аховы расл н прадукты, як я змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (EU) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438 /ЕЕС (Палажэнне аб аф цыйным кантроль) (ОJ L ..., с. ...).

(**) Рэгламент (ЕС) 2016/1012 Еўрапейскага парламента Савета ад 8 чэрвеня 2016 г. аб заахранных геналаг чных умовах развядзення, гандлю ўвозу ў Саюз чыстапародных племянных жывёл, г брыдных племянных св ней зародкавага пароды прадукты з х аб унясенн змяненняў у Рэгламент (ЕС) № 652/2014, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЕС 90/425/ЕЕС аб адмене некаторых актаў у гал не развядзення жывёл («Палажэнне аб развядзенн жывёл») (OJ L 171, 29.6. 2016, с. 66).

(2) дадаецца наступны артыкул:

«Артыкул 30а

Акрэдытацыя нацыянальных рэферэнс-лабараторый аховы здароўя расл н

1. Гранты могуць быць прадастаўлены нацыянальным даведачным лабараторыям, указаным у артыкуле 100 Рэгламенту (ЕС) 2017/, на ... выдатк , панесеныя для атрымання акрэдытацы ў адпаведнасць са стандартам EN ISO/IEC 17025 «Агульныя патрабаванн да кампетэнтнасць выпрабавальных кал бровачных лабараторый» для прымянення метадаў лабараторнага анал зу, выпрабаванняў дыягностык для праверк выканання прав лаў аховы расл н ад шкодн каў.

2. Гранты могуць быць прадастаўлены адной нацыянальнай рэферэнс-лабараторы ў кожнай дзяржаве-члене для кожнай рэферэнс-лабараторы Еўрапейскага саюза па г г ене расл н на працягу трох гадоў пасля прызначэння гэтай рэферэнс-лабараторы Еўрапейскага саюза.¹

Артыкул 164

Папраўк да Рэгламенту (ЕС) 2016/429 адпаведныя пераходныя палажэнн

1. У Рэгламент (ЕС) 2016/429 унесены наступныя змены:

(1) У артыкул 4 уносяцца наступныя змены:

(a) пункт (33) замяняецца наступным:

«(33) «аф цыйны кантроль» азначае любую форму кантролю, якая праводз цца ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*);

(*) Рэгламент (ЕС) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакавіка 2017 г. аб аф цыйным кантроль ншай аф цыйнай дзейнасць , якая праводз цца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя расл н сродкаў абароны расл н, як я змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1 /2005 (ЕС) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене Рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ЕЕС (Аф цыйны кантроль) (OJ L ..., ..., с. ...)» ;

(b) пункт (51) замяняецца наступным:

(51) «Traces» азначае с тэмны кампанент, нтэраваны ў IMSOC, як пазначана ў артыкулах 131-136 Рэгламент (EC) 2017/...»;

(c) пункт (53) замяняецца наступным:

«(53) «аф цыйны ветэрынар» азначае аф цыйнага ветэрынара, як гэта вызначана ў артыкуле 3(32) Рэгламенту (EC) 2017/...»;

(d) пункт (55) замяняецца наступным:

«(55) «кампетэнтны орган» азначае цэнтральны ветэрынарны орган дзяржавы-члена, адказны за арган зацыю аф цыйнага кантролю любую ншую аф цыйную дзейнасць у адпаведнасць з гэтым Рэгламентам Рэгламентам (EC) 2017/..., або любы ншы орган, якому гэта адказнасць была дэлегавана»;

(2) у артыкуле 229 частка (2) замяняецца наступным:

'2. Аператары, адказныя за адпаведную партыю, прадстаўляюць парты жывёл, зародкавых прадуктаў прадуктаў жывёльнага паходжання з трэч х кра н або тэрыторый для мэт аф цыйнага кантролю, як гэта прадугледжана ў артыкуле 47 Рэгламенту (EC) 2017/...» ;

3. Артыкул 281 выключыць.

2. Наступныя палажэнн працягваюць прымяняцца ў аднос нах да пытанняў, як я рэгулююцца Рэгламентам (EC) 2016/429, да даты прымянення гэтага Рэгламенту:

(a) Артыкул 9 Дырэктывы 89/662/ЕЕС;

(b) артыкул 10 Дырэктывы 90/425/ЕЕС;

(c) Артыкул 18(1), (3), (4), (5), (6), (7) (8) Дырэктывы 91/496/ЕЕС;

(d) Артыкул 22(1), (3), (4), (5), (6) (7) Дырэктывы 97/78/ЕС.

3. 3 ул кам артыкула 14 Рэгламенту (EC) 2016/429 незалежна ад даты прымянення, прадугледжанай у гэтым Рэгламенце, для мэт артыкула 31(2) гэтага Рэгламенту ўмовай для яго прымянення л чыцца выконваецца ўжо з 14 снежня 2019 г.

Артыкул 165

Папраўк да Рэгламенту (EC) 2016/2031 адпаведныя пераходныя палажэнн

1. У Рэгламент (EC) 2016/2031 унесены наступныя змены:

(1) Артыкул 2, пункт (б) замяняецца наступным:

«(б) «кампетэнтны орган» азначае кампетэнтныя органы, як гэта вызначана ў артыкуле 3(3) Рэгламенту (EC) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета (*);

(*) Рэгламент (EC) 2017/... Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакав ка 2017 г. аб аф цыйным кантрол ншай аф цыйнай дзейнасць , якая праводз цца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя расл н сродкаў абароны расл н, як я змяняюць рэгламенты (EC) № 999/2001, (EC) № 396/2005, (EC) № 1069/2009, (EC) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (EU) № 652/2014 , (EC) 2016/429 (EC) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (EC) № 1/2005 (EC) № 1099/2009 Дырэктывы Савета 98/58/EC, 1999 г. /74/EC, 2007/ 43/EC, 2008/119/EC 2008/120/ EC, а таксама аб адмене рэгламентаў (EC) № 854/2004 (EC) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC 97/78/EC Рашэнне Савета 92/438/ EEC (Палажэнне аб аф цыйным кантрол) (OJ L ..., с. ...)» ;

(2) Артыкул 10 замяняецца наступным:

«Артыкул 10

Аф цыйнае пацвярджэнне кампетэнтным органам наяўнасць каранцйнага шкоднага арганізма Саюза

Калі кампетэнтны орган падазрае або атрымаў доказы адносна прысутнасці каранцйнага шкоднага арганізма Саюза або шкоднага арганізма, у дачыненні да якога дзейнічаюць меры, прынятыя ў адпаведнасць з артыкулам 30(1), на частцы тэрыторыі адпаведнай дзяржавы-члена, дзе быў гэты шкодны арганізм аб прысутнасці якога раней не было вядома, або ў партыі раслін, расліннай прадукцыі або іншых аб'ектаў, увезеных, прызначаных для ўвозу або перамяшчэння ў межах тэрыторыі Саюза, ён неадкладна прымае любыя меры, неабходныя для пацверджання на аснове дыягназу аф цыйнай лабараторыяй, як гаворыцца ў артыкуле 37 Рэгламенту (ЕС) 2017/... («аф цыйна пацверджанне»), незалежна ад таго, прысутнічае гэты шкодны арганізм.

У чаканні аф цыйнага пацверджання прысутнасці гэтага шкоднага каранцйнага арганізма ў дзяржавы-члены прымаюць фінансавыя меры, каб выключыць рызыку распаўсюджвання гэтага шкоднага каранцйнага арганізма.

Падазрэнне або доказы, згаданыя ў першым абзацы гэтага артыкула, могуць грунтавацца на любой інфармацыі, атрыманай у адпаведнасць з артыкуламі 14 і 15, або з любой іншай крыніцы.»

(3) у артыкуле 11 другі абзац замяняецца наступным:

«Апавяшчэнні ў адпаведнасць з першым абзацам павінны быць зроблены адзінаму органам, як пазначана ў артыкуле 4(2) Рэгламенту (ЕС) 2017/..., адпаведнай дзяржавы-члена праз электронную сістэму паведамлення, згаданую ў артыкуле 103.»

(4) у артыкуле 25(2) пункт (а) замяняецца наступным:

«(а) рол абавязак органаў, якія ўдзельнічаюць у выкананні плана, у выпадку пацверджанай або падазраванай прысутнасці адпаведнага першачарговага шкоднага арганізма, а таксама ланцужок камандавання працэдур для каардынацыі дзеянняў па прымаюцца кампетэнтным органам, іншым дзяржаўным органам, які пазначана ў артыкуле 4(2) Рэгламенту (ЕС) 2017/..., уключаючы ўважаныя органы або фізічныя асобы, якія ўдзельнічаюць, як пазначана ў артыкуле 28(1) гэтага Рэгламенту, лабараторыям прафесійных аператараў, у тым ліку каардынацыю з суседнімі дзяржавамі-членамі суседніх тэрыторый краінаў, калі гэта неабходна.»

(5) у артыкуле 41 пункт 4 замяняецца наступным:

4. У выпадку, калі расліны, раслінная прадукцыя або іншыя аб'екты былі ўвезены на тэрыторыю Саюза або перамяшчаны ў яе межах з парушэннем пункта 1 гэтага артыкула, дзяржавы-члены прымаюць неабходныя меры, якія пазначаны ў артыкуле 66(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/... паведамляе Камісію іншым дзяржавамі-членам праз электронную сістэму паведамлення, згаданую ў артыкуле 103.

Калі гэта дастасавальна, такое паведамленне таксама павінна быць зроблена трэцяй краіне, з якой расліны, раслінная прадукцыя ці іншыя аб'екты былі ўвезены на тэрыторыю Саюза.»

(6) у артыкуле 44 частка 2 замяняецца наступным:

2. Пры неабходнасці Камісія праводзіць расследаванне ў адпаведнай трэцяй краіне ў адпаведнасць з артыкуламі 120 і 121 Рэгламенту (ЕС) 2017/..., каб правесці, ці выконваюцца ўмовы, згаданыя ў пунктах (а) і (б) першага падпункта пункта 1 гэтага артыкула выконваюцца.»

(7) у артыкуле 49(6) трэці абзац замяняецца наступным:

«Дзяржавы-члены паведамляюць праз электронную сістэму паведамлення, згаданую ў артыкуле 103 гэтага Рэгламенту, Камісію іншыя дзяржавы-члены аб любым выпадку, калі было адмоўлена ва ўвозе раслін, расліннага прадукту або іншага аб'екта на тэрыторыю Саюза, або яго перамяшчэнне па тэрыторыі Саюза забаронена, таму што адпаведная дзяржава-член палічыла парушэннем забароны, указанай у пункце (с) абзаца другога пункта 2 гэтага артыкула. Калі дастасавальна, такое паведамленне павінна ўключаць меры, прынятыя гэтай дзяржавай-членам у дачыненні да раслін, раслінных прадуктаў ці іншых адпаведных аб'ектаў у адпаведнасць з артыкуламі 66(3) і 67 Рэгламенту (ЕС) 2017/...»

8) у артыкуле 76 пункты 4 і 5 замяніліся наступнымі словамі:

'4. У выпадку трэцяй краіны, якая не з'яўляецца дагаворным бокам МККЗР, кампетэнтны орган прымае толькі ф тасан тарныя сертыфікаты, выдадзеныя органам, як я з'яўляюцца кампетэнтным ў адпаведнасць з нацыянальным правам гэтай трэцяй краіны пра якасць паведамляецца ў Кам с ю. Кам с я нфармуе дзяржавы-члены аператараў аб атрыманых паведамленнях праз электронную с тэму апавашчэнняў, згаданую ў артыкуле 103, у адпаведнасць з пунктам (а) артыкула 132 Рэгламенту (ЕС) 2017/....

Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 105, каб дапоўніць гэты Рэгламент адносна ўмоў прыняцця, згаданых у першым абзацы гэтага пункта, для забеспячэння надзейнасці гэтых сертыфікатаў.

5. Электронныя ф тасан тарныя сертыфікаты прымаюцца толькі ў тым выпадку, кал яны прадастаўлены праз электронны абмен з IMSOC, згаданай у артыкуле 131(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/....;

(9) у артыкуле 77(1) першы абзац замяняецца наступным:

'1. Кал ф тасан тарны сертыфікат быў выдадзены ў адпаведнасць з артыкулам 71(1), (2) (3), адпаведны кампетэнтны орган прыходзіць да высновы, што ўмовы, згаданыя ў артыкуле 76, не выкананы, ён павінен ануляваць гэты ф тасан тарны сертыфікат забяспечыць што ён больш не суправаджае гэтыя расліны, раслінныя прадукцыі ці іншыя адпаведныя аб'екты. У такім выпадку ў дачыненні да адпаведных раслін, расліннай прадукцыі або іншых аб'ектаў кампетэнтны орган прымае адну з мер, выкладзеных у артыкуле 66(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/....» ;

(10) у артыкуле 91(1) другі абзац замяняецца наступным:

«Упаўнаважаныя аператары, як я рэалізуюць зацверджаны план кравання рызыкай шкоднага каў, могуць падвяргацца інспекцыям з паменшанай частатой, як пазначана ў пункце (b) артыкула 22(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/....» ;

(11) у артыкуле 94(1) першы абзац замяняецца наступным:

'1. У адступленне ад артыкула 87 гэтага Рэгламенту, кал расліна, раслінны прадукт або іншы аб'ект, увезены на тэрыторыю Саюза з трэцяй краіны, для перамяшчэння якой па тэрыторыі Саюза патрабуецца пашпарт раслін у адпаведнасць з артыкулам 79(1), 80(1) гэтага Палажэння, пашпарт павінен быць выдадзены, кал праверка ў адпаведнасць з артыкулам 49(1) Палажэння (ЕС) 2017/.... адносна яго ўвядзення была завершана здавальняюча прывялі да высновы, што адпаведная расліна, раслінны прадукт або іншы аб'ект адпавядае асноўным патрабаванням для выдачы пашпарта раслін у адпаведнасць з артыкулам 85 гэтага Палажэння, у адпаведных выпадках, артыкулам 86 гэтага Палажэння.;

(12) у артыкуле 100 пункт 5 замяняецца наступным:

Электронныя ф тасан тарныя сертыфікаты на экспарт будуць прадастаўляцца праз "5. IMSOC.;"

(13) у артыкуле 101 пункт 6 замяняецца наступным:

Электронныя ф тасан тарныя сертыфікаты для рээкспарту павінен быць прадастаўлены праз "6. IMSOC.;"

(14) у артыкуле 102 частка 4 замяняецца наступным:

'4. Папярэдне экспартны сертыфікат павінен суправаджаць адпаведныя расліны, раслінную прадукцыю ці іншыя аб'екты падчас перамяшчэння па тэрыторыі Саюза, за выключэннем выпадкаў, кал змешчаная ў міжфармацыя абменьваецца паміж зацікаўленымі дзяржавамі-членамі праз IMSOC або праз электронны абмен з IMSOC.;"

(15) Артыкул 103 замяняецца наступным:

«Артыкул 103

Стварэнне с стэмы электроннага апавяшчэння

Кам с я стварае электронную с стэму для падачы апавяшчэнняў дзяржавам -членам .

Гэта с стэма пав нна быць падключана да IMSOC сумяшчальна з м.;

(16) у артыкуле 109 частка 1 замяняецца наступным:

«Дырэктыва 2000/29/EC адмяняецца без шкоды для артыкула 165(2), (3) (4) Рэгламенту (EC) 2017/....» .

2. Адпаведныя артыкулы Дырэктывы 2000/29/EC працягваюць прымяняцца ў адноснах да пытанняў, як я рэгулююцца артыкулам 47(2), артыкулам 48, пунктам (b), (c) (d) артыкула 51(1), пункт (a) артыкула 53(1), артыкул 54(1) (3) пункт (a) артыкула 58 гэтага Рэгламенту замест гэтых апошніх палажэнняў да 14 снежня 2022 г. або да больш ранняй даты пасля дата прымянення гэтага Рэгламенту, якая вызначаецца ў дэлегаваным акце, прынятым у адпаведнасць з пунктам 3 гэтага артыкула.

3. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 144 для ўнясення змяненняў у гэты Рэгламент адносна даты, названай у пункце 2 гэтага артыкула.

4. Без шкоды для пунктаў 2 3 гэтага артыкула даты прымянення, прадугледжанай у артыкуле 167(1), Кам с я прымае дэлегаваныя акты, згаданыя ў пунктах (a) (e) артыкула 53(1), у дачыненні да тавараў, згаданых у пункце (c) артыкула 47(1), не пазней за 12 месяцаў да даты іх прымянення.

Артыкул 166

Пераходныя меры для прыняцця дэлегаваных імплементацыйных актаў

Без шкоды для дат прымянення, згаданых у артыкуле 167, пераходных палажэнняў, прадугледжаных у гэтым раздзеле, Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя імплементацыйныя акты, прадугледжаныя гэтым Рэгламентам, пачынаючы з 28 красавіка 2017 г. Так я акты прымяняюцца з даты прымянення ў адпаведнасці з Артыкулам 167, без шкоды для якіх-небудзь пераходных правілаў, прадугледжаных гэтай Главой.

Артыкул 167

Уступленне ў сферу прымянення

1. Гэты Рэгламент уступае ў сферу дзеяння на дваццаты дзень пасля яго апублікавання ў Аф цыйным часоп с Еўрапейскага Саюза.

Калі не прадугледжана ў пунктах 2-4, ён прымяняецца з 14 снежня 2019 г.

У сферы, якая рэгулюецца правамі, указанымі ў пункце (g) артыкула 1(2), артыкуле 34(1), (2) (3), пункце (e) пункта 2. Артыкул 37(4) артыкул 37(5) прымяняюцца з 29 красавіка 2022 г.

3. Артыкулы 92-101 гэтага Рэгламенту прымяняюцца з 29 красавіка 2018 г. замест артыкулаў 32 33 Рэгламенту (EC) № 882/2004, які страціў у сілу гэтым Палажэннем.

4. Артыкул 163 прымяняецца з 28 красавіка 2017 года.

Гэты Рэгламент з'яўляецца абавязковым ва ўсёй сваёй паўнаце непасрэдна прымяняецца ва ўсёх дзяржавах-членах.

Здзейснена ў Страсбургу 15 сакавіка 2017 г.

Для Савета

Прэзідэнт

...

За Еўрапарламент

Прэзідэнт

...

ДАДАТАК I

ТЭРЫТОРЫІ, ЗГАДАНЫЯ Ё ПУНКЦЕ 40 АРТЫКУЛА 3, ЗА АКРАМЯМ ПРЫМЯНЕННЯ ПУНКТА (G)
АРТЫКУЛ 1(2)

1. Тэрыторыя Каралеўства Бельг я 2. Тэрыторыя
Рэспубл к Балгарыя 3. Тэрыторыя Чэшскай
Рэспубл к 4. Тэрыторыя Каралеўства
Дан я за выключэннем Фарэрск х астравоў Грэнланды 5. Тэрыторыя Федэратыўная Рэспубл ка
Герман я 6. Тэрыторыя Эстонскай Рэспубл к 7.
Тэрыторыя Ірланды 8. Тэрыторыя Грэчаскай
Рэспубл к 9. Тэрыторыя
Каралеўства Іспан я за выключэннем Сеўты
Мел ль 10. Тэрыторыя Францы Рэспубл ка
 11. Тэрыторыя Рэспубл к Харватыя
 12. Тэрыторыя Італьянскай Рэспубл к
 13. Тэрыторыя Рэспубл к К пр 14.
Тэрыторыя Латв йскай Рэспубл к 15.
Тэрыторыя Л тоўскай Рэспубл к 16.
Тэрыторыя Вял кага Герцагства Люксембург 17.
Тэрыторыя Венгрыя 18.
Тэрыторыя Рэспубл к Мальта 19.
Тэрыторыя Каралеўства Н дэрландаў у Еўропе 20. Тэрыторыя
Аўстрыйскай Рэспубл к 21. Тэрыторыя
Рэспубл к Польшча 22. Тэрыторыя
Партугальскай Рэспубл к 23. Тэрыторыя
Румын
 24. Тэрыторыя Рэспубл к Славен я 25.
Тэрыторыя Славацкай Рэспубл к 26.
Тэрыторыя Ф нляндскай Рэспубл к 27.
Тэрыторыя Каралеўства Швецыя 28. Тэрыторыя
Злучанага Каралеўства Вял кабрытан Паўночнай Ірланды
-

ДАДАТАК II

НАВУЧАННЕ ПЕРСАНАЎ КАМПЕТЭНТНЫХ ОРГАНАЎ

РАЗДЗЕЛ I

Прадмет навучання персаналу, як ажыццяўляе аф цыйны кантроль ншую службовую дзейнасць

1. Розныя метады метады кантролю, так як агляд, праверка, адбор, мэтанак раваны адбор, адбор проб лабараторныя аналізы, аналізы дыягностыка
2. Працэдуры кантролю
3. Правы, згаданыя ў артыкуле 1(2)
4. Ацэнка неадпаведнасці правілаў, згаданым у артыкуле 1(2)
5. Небяспек пры вытворчасці, перапрацоўцы распаўсюджвання жывёл тавараў
6. Розныя этапы вытворчасці, перапрацоўкі распаўсюджвання, а таксама магчымыя рызыкі для здароўя чалавека дзе адпаведнасць здароўю жывёл раслін, дабрабыту жывёл, навакольнаму асяроддзю
7. Ацэнка прымянення працэдур НАССР належнай сельскагаспадарчай практыкі
8. Сістэмы кравання, так як праграмы забеспячэння якасці, якія менавіта аператары, ацэнка ў той ступені, у якой яны адпавядаюць патрабаванням, выкладзеным у правілах, згаданых у артыкуле 1(2)
9. Аф цыйныя сістэмы сертыфікацыі
10. Мерапрыемствы на выпадак надзвычайных сітуацый, уключаючы сувязь паміж дзяржавамі-членамі Камісіі
11. Судовыя працэсы наступствы аф цыйнага кантролю
12. Вывучэнне п'яровых, дакументальных матэрыялаў п'яровых запісаў, у тым ліку звязаных з м'ялабараторным параўнальным выпрабаванням, акрэдытацыяй ацэнкай рызык, якія могуць мець дачыненне да ацэнкі адпаведнасці правілаў, згаданым у артыкуле 1(2); гэта можа ўключаць фінансавыя камерцыйныя аспекты
13. Працэдуры кантролю патрабаванняў пры ўвозе ў Саюз жывёл тавараў, якія паступаюць з трыох краін
14. Любая іншая зона, неабходная для забеспячэння правядзення аф цыйнага кантролю ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем

РАЗДЗЕЛ II

Тэматыка кантрольных працэдур

1. Арганізацыя кампетэнтных органаў ўзаемаадносін паміж цэнтральнымі кампетэнтнымі органамі органамі, якія мяняюць даручылі выконваць абавязкі па правядзенні аф цыйнага кантролю або іншай аф цыйнай дзейнасці
2. Адносіны паміж кампетэнтнымі органамі ўпаўнаважанымі органамі або фізічнымі асобамі, якія мяняюць дэлегавалі задачы, звязаныя з аф цыйным кантролем або іншай аф цыйнай дзейнасцю
3. Заява аб мэтах, якія плануецца дасягнуць
4. Задачы, адказнасць абавязкі персаналу
5. Працэдуры адбору пробаў, метады прыёму кантролю, уключаючы лабараторныя аналізы, тэставанне дыягностыку, інтэрпрэтацыю вынікаў наступныя рашэнні
6. Скрынінг мэтавыя скрынінгавыя праграмы
7. Узаемная дапамога ў выпадку, калі аф цыйны кантроль патрабуе прыняцця мер больш чым адной дзяржавай-членам

8. Меры, якія неабходна прыняць пасля аф цыйнага кантролю

9. Супрацоўніцтва з іншымі службамі аддзелаў, якія могуць мець адпаведныя абавязкі, або з аператарам

10. Праверка адпаведнасці метадаў адбору проб лабараторнага аналізу, тэставання дыягностык

11. Любая іншая дзейнасць або інфармацыя, неабходныя для эфектыўнага функцыянавання органаў аф цыйнага кантролю

ДАДАТАК III

ХАРАКТАРЫСТЫКА МЕТАДАЎ АНАЛІЗУ

1. Метады аналізу вынікаюць з вымярэнняў паводле характарызацыі наступнымі крытэрыямі :

- (a) дакладнасць (праўдзасць дакладнасць),
- (b) дастасавальнасць (матрыца дыяпазон канцэнтрацыі),
- (c) мяжа выяўлення,
- (d) мяжа колькаснага вызначэння,
- (e) дакладнасць,
- (f) паўтаральнасць,
- (g) узнёўляльнасць,
- (h) аднаўленне,
- (i) селектыўнасць,
- (j) адчувальнасць,
- (k) лангажынасць,
- (l) нявызначанасць вымярэнняў,
- (m) ншыя крытэрыі, якія могуць быць абраныя пры неабходнасці.

2. Значэнне дакладнасці, згаданае ў пункце 1(e), паводле вымярэнняў атрыманыя ў выніку сумесных выпрабаванняў, якія праводзіліся ў адпаведнасць з міжнародна прызнаным пратаколам сумесных выпрабаванняў (напрыклад, ISO 5725 «Дакладнасць (праўдзасць дакладнасць) метадаў вымярэння вынікаюць») або, калі крытэрыі эфектыўнасці для аналітычных метадаў былі ўстаноўлены, грунтавыя тэсты на адпаведнасць крытэрыям. Значэнне паўтаральнасці ўзнёўляльнасці паводле вымярэнняў выражаныя ў міжнародна прызнанай форме (напрыклад, 95% даверныя інтэрвалы, якія вызначаны ў ISO 5725 «Дакладнасць (праўдзасць дакладнасць) метадаў вынікаюць вымярэнняў»). Вынікаюць сумеснага выпрабавання паводле вымярэнняў апублікаваныя або даступныя ў вольным доступе.

3. Метадам аналізу, які аднолькава прымяняюцца да розных груп тавараў, варта аддаваць перавагу перад метадам, які прымяняюцца толькі да асобных тавараў.

4. У сітуацыях, калі метады аналізу могуць быць пацверджаны толькі ў адной лабараторы, гэтыя метады паводле вымярэнняў пацверджаны ў адпаведнасць з міжнародна прынятым навуковым пратаколам або рэкамендацыямі або, калі былі ўстаноўлены крытэрыі эфектыўнасці для аналітычных метадаў, грунтавыя тэсты на адпаведнасць крытэрыям.

5. Метады аналізу, прынятыя ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем, паводле вымярэнняў адрэдагаваны ў стандартным выглядзе метадаў аналізу, рэкамендаваных ISO.

ДАДАТАК IV

РАЗДЗЕЛ I

Зборы або зборы за аф цыйны кантроль партый жывёл тавараў, якія ўвозяцца ў Саюз

I. ПАРТЫ ЖЫВЫХ ЖЫВЁЛ

(а) буйная рагатая жывёла, парнакапытныя, свінні, авечкі, козы, птушка, трусы дробная птушыная дзчына або наземная дзчына, дзкія жвачныя:

- 55 еўра за партыю да 6 тон
- 9 еўра за тону ад 6 да 46 тон, або
- 420 еўра за партыю, звыш 46 тон.

(b) Жывёлы іншых відаў:

- 55 еўра за партыю, да 46 тон, або
- 420 еўра за партыю, звыш 46 тон.

II. ПАРТЫ МЯСА

- 55 еўра за партыю да 6 тон
- 9 еўра за тону ад 6 да 46 тон, або
- 420 еўра за партыю, звыш 46 тон.

III. ПАРТЫ РЫБНАЙ ПРАДУКЦЫІ

(а) Рыбная прадукцыя не навалам:

- (i) 55 еўра за партыю, да 6 тон,
- (ii) 9 еўра за тону ад 6 да 46 тон, або
- (iii) 420 еўра за партыю больш за 46 тон.

(b) Прадукцыя рыбалоўства, якая перавозіцца навалам:

- (i) 600 еўра за судна з грузам рыбнай прадукцыі да 500 тон,
- (ii) 1200 еўра за судна з грузам рыбнай прадукцыі звыш 500 да 1000 тон,
- (iii) 2400 еўра за судна з грузам прадуктаў рыбалоўства звыш 1000 да 2000 тон,
- (iv) 3 600 еўра за судна з грузам прадуктаў рыбалоўства больш за 2 000 тон.

IV. ПАРТЫ МЯСНЫХ ПРАДУКТАЎ, МЯСА ПТУШКІ, МЯСА ДЗІЧЫНЫ, МЯСА ТРУСА АБО МЯСА ФЕРМАРСКАЙ ДЗІЧЫНЫ

- (a) 55 еўра за партыю, да 6 тон,
- (b) 9 еўра за тону ад 6 да 46 тон, або
- (c) 420 еўра за партыю больш за 46 тон.

V. ПАРЫЗКІ ІНШЫХ ПРАДУКТАЎ ЖЫВЁЛЬНАГА ПАХОДЖАННЯ, АДРОЗНЫХ АД МЯСНЫХ ПРАДУКЦЫІ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ СПАЖЫВАННЕ

(а) Іншыя прадукты жывёльнага паходжання для спажывання чалавекам не навалам;

- (i) 55 еўра за партыю, да 6 тон,
- (ii) 9 еўра за тону ад 6 да 46 тон, або
- (iii) 420 еўра за партыю больш за 46 тон.

(b) Іншыя прадукты жывёльнага паходжання для спажывання чалавекам, якія перавозяцца навалом:

- (i) 600 еўра за судна, з грузам прадуктаў да 500 тон,
- (ii) 1200 еўра за судна з грузам прадуктаў звыш 500 да 1000 тон,
- (iii) 2 400 еўра за судна з грузам прадуктаў ад 1 000 да 2 000 тон,
- (iv) 3 600 еўра за судна з грузам больш за 2 000 тон.

VI. ПАРТЫІ ПАБОЧНЫХ ПРАДУКТАЎ ЖЫВЁЛЬНАГА ПАХОДЖАННЯ І КАРМАЎ ЖЫВЁЛЬНАГА ПАХОДЖАННЯ

(a) Партыі пабочных прадуктаў жывёльнага паходжання кармоў жывёльнага паходжання, якія перавозяцца не навалом:

- (i) 55 еўра за партыю, да 6 тон,
- (ii) 9 еўра за тону ад 6 да 46 тон, або
- (iii) 420 еўра за партыю больш за 46 тон.

(b) Пабочныя прадукты жывёльнага паходжання кармы жывёльнага паходжання, якія транспартуюцца ў выглядзе разрыхлёных грузаў:

- (i) 600 еўра за судна, з грузам прадуктаў да 500 тон,
- (ii) 1200 еўра за судна з грузам прадуктаў звыш 500 да 1000 тон,
- (iii) 2 400 еўра за судна з грузам прадуктаў ад 1 000 да 2 000 тон,
- (iv) 3 600 еўра за судна з грузам больш за 2 000 тон.

VII. ПАРЫЗКІ ЖЫВЁЛ І ТАВАРАЎ З ТРЭЦІХ КРАЇН ТРАНЗІТАМ АБО ПЕРАВОЗКІ

30 еўра за адпраўку павяля чваецца на 20 еўра за чвэрць гадзінны за кожнага супрацоўніка, які ўдзельнічае ў кантролі.

VIII. ПАРЫЗКІ РАСЛІН, РАСЛІННЫХ ПРАДУКТАЎ І ІНШЫХ ПРАДУКЦЫЙ, ПРАДМЕТАЎ І МАТЭРЫЯЛАЎ, ЯКІЯ ЗДАВАЦЬ ХАВАЦЦА АБО РАСПАЎСЮДЖАЕЦЦА ШКОДНІКАЎ РАСЛІН

(a) Для праверкі дакументаў: 7 еўра за партыю.

(b) Для праверкі асобы:

- (i) 7 еўра за партыю памерам да грузу грузавога аўтамабільнага, грузу чыгуначнага вагона або грузу кантэйнера супастаўны памер,
- (ii) 14 еўра за партыю, якая перавышае вышэйзгаданы памер.

(c) Для праверак здароўя раслін у адпаведнасць з наступным спецыфікацыям:

(i) чаранкі, саджанцы (акрамя ляснага рэпрадукцыйнага матэрыялу), маладняк суніц або гародніны:

- 17,5 еўра за партыю да 10 000 штук,
- 0,70 еўра за партыю за кожныя дадатковыя 1000 адзінкаў,
- 140 еўра за партыю максімальная плата,

(ii) кусты, дрэвы (акрамя зрэзаных калядных елак), іншыя драўняныя гадавальнікі, у тым ліку лясныя рэпрадукцыйныя матэрыялы (акрамя насення):

- 17,5 еўра за партыю да 10 000 штук,
- 0,44 еўра за партыю за кожныя дадатковыя 1000 адзінкаў,
- 140 еўра за партыю максімальная плата,

(iii) цыбуліны, клубнелуковицы, карані шчы, клубні, прызначаныя для пасадкі (акрамя клубняў бульбы):

- 17,5 еўра за партыю вагою да 200 кг,
- 0,16 еўра за партыю за кожныя дадатковыя 10 кг,
- 140 еўра за партыю максімальная плата,

(iv) насенне, тканкавыя культуры:

- 7,5 еўра за партыю вагой да 100 кг,
- 0,175 еўра за партыю за кожны дадатковы 10 кг,
- 140 еўра за партыю макс. мальная плата,

(v) ншыя расл. ны, прызначаныя для пасадк, не названыя ў ншым месцы дадзенага пункта:

- 17,5 еўра за партыю да 5 000 штук,
- 0,18 еўра за партыю за кожны дадатковы 100 адз. накі,
- 140 еўра за партыю макс. мальная плата,

(vi) зрэзаныя кветк. :

- 17,5 еўра за партыю да 20 000 штук,
- 0,14 еўра за партыю за кожны дадатковы 1000 адз. накі,
- 140 еўра за партыю макс. мальная плата,

(vii) галіны з лістотай, часткі хвойных парод (акрамя ссечаных ёлак):

- 17,5 еўра за партыю вагой да 100 кг,
- 1,75 еўра за партыю за кожны дадатковы 100 кг,
- 140 еўра за партыю макс. мальная плата,

(viii) сп. лаваныя елк. :

- 17,5 еўра за партыю да 1000 штук,
- 1,75 еўра за партыю за кожны дадатковы 100 адз. накі,
- 140 еўра за партыю макс. мальная плата,

(ix) л. сце расл. н, так. х як травы, спецы. л. ставыя гародн. на:

- 17,5 еўра за партыю вагой да 100 кг,
- 1,75 еўра за партыю за кожны дадатковы 10 кг,
- 140 еўра за партыю макс. мальная плата,

(x) садав. на, гародн. на (акрамя л. ставых гародн. ны):

- 17,5 еўра за партыю вагой да 25 000 кг,
- 0,7 еўра за партыю за кожны дадатковы 1000 кг,

(xi) клубн. бульбы:

- 52,5 еўра за партыю вагой да 25 000 кг,
- 52,5 еўра за партыю за кожны дадатковы 25 000 кг,

(xii) драўн. на (акрамя кары):

- 17,5 еўра за партыю аб'ёмам да 1000 м³,
- 0,175 еўра за партыю за кожны дадатковы 10 м³,

(xiii) глеба. асяроддзе росту, кара:

- 17,5 еўра за партыю вагой да 25 000 кг,
- 0,7 еўра за партыю за кожны дадатковы 1000 кг,
- 140 еўра за партыю макс. мальная плата,

(XIV) збожжа:

- 17,5 еўра за партыю вагой да 25 000 кг,
- 0,7 еўра за партыю за кожны дадатковыя 1000 кг,
- макс малыны збор 700 еўра за партыю,

(XV) іншыя расліны або раслінныя прадукты, не названыя ў іншым месцы гэтага пункта:

- 17,5 еўра за партыю.

Кал партыя не складаецца выключна з тавараў, якія падпадаюць пад апсанне адпаведнага абзаца, тыя яе часткі, якія складаюцца з тавараў, якія падпадаюць пад апсанне адпаведнага абзаца (партыя або парты), павінны разглядацца як асобная партыя.

РАЗДЗЕЛ II

Зборы або плацяжы за правадзенне афцыйнага кантролю на бойнях, цэхах па разрэзцы дзчыны, вытворчасць малака, вытворчасць размяшчэння на рынку рыбнай прадукцы прадукцы аквакультуры.

I. ПАНАТЫ І ЗБОРЫ ЗА АФЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ НА БОЙНЯХ

(а) Мяса ялавічыны:

- (i) дарослае буйную рагатую жывёлу: 5 еўра/жывёла,
- (ii) маладняк буйной рагатай жывёлы: 2 еўра/жывёла,

(b) мяса парнакапытных/парнакапытных: 3 еўра/жывёла,

(c) свініна: жывёлы забойнай вагой:

- (i) менш за 25 кг: 0,5 еўра/жывёла,
- (ii) роўная або большая за 25 кг: 1 еўра/жывёла,

(d) авечае казнае мяса: жывёлы забойнай вагой:

- (i) менш за 12 кг: 0,15 еўра/жывёла,
- (ii) роўная або большая за 12 кг: 0,25 еўра/жывёла,

(e) мяса птушкі:

- (i) птушка роду Gallus цацарка: 0,005 еўра/жывёла,
- (ii) качка гус: 0,01 еўра/жывёла,
- (iii) ндык: 0,025 еўра/жывёла,
- (iv) мяса трусой, вырашчаных на фермах: 0,005 еўра/жывёла,
- (v) перапёлк курапатк: 0,002 еўра/жывёла.

II. ПАНАТЫ І ЗБІРЫ ЗА АФЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ НА РЕЗАННЯХ

На тону мяса:

(a) ялавічына, цяляц на свінні, парнакапытныя / парнакапытныя, авеча казнае мяса: 2 еўра,

(b) мяса птушкі трусой, вырашчаных на фермах: 1,5 еўра,

(c) мяса дзчыны, вырашчанай на фермах дзчыны:

- дробная птушка наземная дзчына: 1,5 EUR,
- рац савыя (страус, эму, нандо): 3 EUR,
- кабаны жуйныя: 2 EUR.

III. ПАНАТЫ І ЗБОРЫ ЗА АФІЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ НА ЗАВОДАХ ПЕРАРАБОЧКІ ДЗІЧЫНЫ

- (a) дробная птушыная дз чына: 0,005 еўра/жывёла,
- (b) дробная наземная дз чына: 0,01 еўра/жывёла, (c) бескаляровыя: 0,5 еўра/жывёла, (d) наземныя млекакормячыя:
 - (i) кабан: 1,5 EUR/жывёла,
 - (ii) жвачныя жывёлы: 0,5 еўра/жывёла.

IV. ПАНАТЫ І ЗБОРЫ ЗА АФІЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ ВЫТВОРЧАСЦІ МАЛАКА

- (a) 1 еўра за 30 тон
- (b) 0,5 еўра за тону пасля гэтага.

V. ЗБОРЫ АБО ЗБОРЫ ЗА АФІЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ ВЫТВОРЧАСЦІ І РАЗМЕШЧАННЯ НА РЫНАК РЫБНЫХ ПРАДУКТАЎ І ПРАДУКЦЫЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

- (a) Першае размяшчэнне на рынку прадуктаў рыбалоўства аквакультуры:
 - (i) 1 еўра/тона за першыя 50 тон у месяц; (ii) 0,5 еўра за тону пасля гэтага.
 - (b) Першы продаж на рыбным рынку
 - (i) 0,5 еўра за тону за першыя 50 тон у месяц; (ii) 0,25 еўра за тону пасля гэтага;
 - (c) Першы продаж у выпадку адсутнасц або недастатковай градацы свежасц /або памеру:
 - (i) 1 еўра/тона за першыя 50 тон у месяц; (ii) 0,5 еўра за тону пасля гэтага.
-

ДАДАТАК V

КАРЭЛЯЦЫЙНЫЯ ТАБЛІЦЫ, ЗГАДАНЫЯ Ё АРТЫКУЛЕ 146(2)

1. Рэгламент (ЕС) № 882/2004

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 1(1), першы абзац	Артыкул 1(1)
Артыкул 1(1), друг абзац	Артыкул 1(2)
Артыкул 1(2)	Артыкул 1(4)
Артыкул 1(3)	—
Артыкул 1(4)	—
Артыкул 2	Артыкул 3
Артыкул 3(1)	Артыкул 9(1)
Артыкул 3(2)	Артыкул 9(4)
Артыкул 3(3)	Артыкул 10
Артыкул 3(4)	Артыкул 9(6)
Артыкул 3(5)	Артыкул 9(6)
Артыкул 3(6)	Артыкул 9(7)
Артыкул 3(7)	—
Артыкул 4(1)	Артыкул 4(1)
Артыкул 4(2)	Артыкул 5(1)(a), (c), (d), (e), (f), (g) (i)
Артыкул 4(3)	Артыкул 4(2)
Артыкул 4(4)	Артыкул 5(1)(b)
Артыкул 4(5)	Артыкул 5(5)
Артыкул 4(6)	Артыкул 6(1)
Артыкул 4(7)	—
Артыкул 5(1), першы абзац	Артыкул 28(1)
Артыкул 5(1), друг абзац	—
Артыкул 5(1), трэц абзац	Артыкул 31(3)
Артыкул 5(2)(a), (b), (c) (f)	Артыкул 29
Артыкул 5(2)(d)	—
Артыкул 5(2)(e)	Артыкул 32
Артыкул 5(3)	Артыкул 33
Артыкул 5(4)	—
Артыкул 6	Артыкул 5(4)
Артыкул 7(1), першы абзац	Артыкул 11(1), першы абзац
Артыкул 7(1), друг абзац, пункт (a)	Артыкул 11(1), друг абзац
Артыкул 7(1), друг абзац, пункт (b)	—
Артыкул 7(2), першы сказ	Артыкул 8(1)
Артыкул 7(2), друг сказ	—
Артыкул 7(2), трэц сказ	—

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 7(3)	Артыкул 8 (3)
Артыкул 8(1)	Артыкул 12(1)
Артыкул 8(2)	Артыкул 5(1)(h)
Артыкул 8(3)(a)	Артыкул 12(2)
Артыкул 8(3)(b)	Артыкул 12(3)
Артыкул 8(4)	—
Артыкул 9(1)	Артыкул 13(1), першы абзац
Артыкул 9(2)	Артыкул 13(1), друг абзац
Артыкул 9(3)	Артыкул 13(2)
Артыкул 10	Артыкул 14
Артыкул 11(1)	Артыкул 34(1) (2)
Артыкул 11(2)	—
Артыкул 11(3)	Артыкул 34(4)
Артыкул 11(4)	Артыкул 34(6)
Артыкул 11(5)	Артыкул 35(1)
Артыкул 11(6)	Артыкул 35(2)
Артыкул 11(7)	Артыкул 34(5)
Артыкул 12(1)	Артыкул 37(1)
Артыкул 12(2)	Артыкул 37(4)(e)
Артыкул 12(3)	Артыкул 37(5)(c)
Артыкул 12(4)	Артыкул 39(2)
Артыкул 13	Артыкул 115
Артыкул 14(1)	—
Артыкул 14(2)	Артыкул 45(3)
Артыкул 14(3)	—
Артыкул 15(1)	Артыкул 44(1), першы сказ
Артыкул 15(2)	Артыкул 44(3) (5)
Артыкул 15(3)	Артыкул 44(3) (5)
Артыкул 15(4)	—
Артыкул 15(5)	Артыкул 47(1)(d) (2)(b) артыкул 54(4), першы сказ
Артыкул 16(1)	Артыкул 45(1)
Артыкул 16(2)	Артыкул 44(2)
Артыкул 16(3), першы сказ	Артыкул 45(2)
Артыкул 16(3), друг сказ	Артыкул 34(5)
Артыкул 17(1), першы абзац	Артыкул 59(1)
Артыкул 17(1), друг абзац	Артыкул 56(1), (3)(a) (4) Артыкул 58
Артыкул 17(2)	—
Артыкул 18	Артыкул 65(1), (2) (3)
Артыкул 19(1)	Артыкул 66(1) (3)

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 19(2)(a)	Артыкул 67
Артыкул 19(2)(b)	Артыкул 66(6)
Артыкул 19(3)	Артыкул 66(5)
Артыкул 19(4)	Артыкул 7
Артыкул 20	Артыкул 71
Артыкул 21(1)	Артыкул 72(1)
Артыкул 21(2)	Артыкул 69
Артыкул 21(3)	Артыкул 66(1)
Артыкул 21(4)	Артыкул 66(5)
Артыкул 22	Артыкул 66(7), 67, апошн сказ, артыкул 69(4)
Артыкул 23(1)	Артыкул 73(1)
Артыкул 23(2)	Артыкул 73(2) 74
Артыкул 23(3)	Артыкул 73(3)
Артыкул 23(4)	Артыкул 73(2)
Артыкул 23(5)	Артыкул 73(4)(a)
Артыкул 23(6)	Артыкул 73(2)(c) (4)(b)
Артыкул 23(7)	Артыкул 74
Артыкул 23(8)	Артыкул 74
Артыкул 24(1)	Артыкул 75(1)
Артыкул 24(2)	Артыкул 57
Артыкул 24(3)	Артыкул 46
Артыкул 24(4)	Артыкул 76
Артыкул 25(1)	—
Артыкул 25(2)(a)	—
Артыкул 25(2)(b)	Артыкул 77(1)(c)
Артыкул 25(2)(c)	Артыкул 77(1)(f)
Артыкул 25(2)(d)	Артыкул 48(c) (d) артыкул 77(1)(e) (k)
Артыкул 25(2)(e)	—
Артыкул 25(2)(f)	Артыкул 70
Артыкул 25(2)(g)	Артыкул 77(1)(h)
Артыкул 25(2)(h)	Артыкул 46(2)(b)
Артыкул 26	Артыкул 78(1)
Артыкул 27(1)	Артыкул 80
Артыкул 27(2)	Артыкул 79
Артыкул 27(3)	—
Артыкул 27(4)	Артыкул 79(1)
Артыкул 27(5)	—
Артыкул 27(6)	—
Артыкул 27(7)	—

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 27(8)	Артыкул 84(2)
Артыкул 27(9)	Артыкул 83(2)
Артыкул 27(10)	—
Артыкул 27(11)	Артыкул 84(1)
Артыкул 27(12), першы сказ	Артыкул 85
Артыкул 27(12), другі сказ	—
Артыкул 28	—
Артыкул 29	—
Артыкул 30(1)(a)	Артыкул 87
Артыкул 30(1)(b)	Артыкул 90(a)
Артыкул 30(1)(c)	Артыкул 88(2)
Артыкул 30(1)(d)	Артыкул 90(b) (f)
Артыкул 30(1)(e)	Артыкул 90(c)
Артыкул 30(1)(f)	Артыкул 90(d)
Артыкул 30(1)(g)	Артыкул 90(e)
Артыкул 30(2)(a)	Артыкул 89(1)(f)
Артыкул 30(2)(b)	Артыкул 89(1)(d)
Артыкул 30(3)	—
Артыкул 31	—
Артыкул 32(1)(a)	Артыкул 94(2)(a)
Артыкул 32(1)(b)	Артыкул 94(2)(c)
Артыкул 32(1)(c)	Артыкул 94(2)(d)
Артыкул 32(1)(d)	Артыкул 94(2)(e)
Артыкул 32(1)(e)	Артыкул 94(2)(f)
Артыкул 32(1)(f)	Артыкул 94(2)(h)
Артыкул 32(2)(a)	Артыкул 94(2)(a), (c) (d)
Артыкул 32(2)(b)	Артыкул 94(2)(i)
Артыкул 32(2)(c)	Артыкул 94(2)(e)
Артыкул 32(2)(d)	Артыкул 94(2)(h)
Артыкул 32(2)(e)	Артыкул 94(2)(e)
Артыкул 32(3)	Артыкул 93(3)(a)
Артыкул 32(4)(a)	Артыкул 93(3)(c)
Артыкул 32(4)(b)	Артыкул 93(3)(d)
Артыкул 32(4)(c)	Артыкул 93(3)(d)
Артыкул 32(4)(d)	Артыкул 8
Артыкул 32(4)(e)	Артыкул 93(3)(e)
Артыкул 32(4)(f)	Артыкул 94(2)(k)(iii)
Артыкул 32(4)(g)	Артыкул 93(3)(e)
Артыкул 32(4)(h)	Артыкул 93(3)(f)

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 32(5)	Артыкул 99(1)
Артыкул 32(6)	Артыкул 99(2)
Артыкул 32(7)	—
Артыкул 32(8), першы сказ	Артыкул 99(3)
Артыкул 32(8), друг сказ	Артыкул 99(4)
Артыкул 32(9)	—
Артыкул 33(1)	Артыкул 100(1)
Артыкул 33(2)	Артыкул 101(1)
Артыкул 33(3)	Артыкул 100(2)
Артыкул 33(4)	Артыкул 100(4)
Артыкул 33(5)	Артыкул 100(5)
Артыкул 33(6)	Артыкул 101(2)
Артыкул 33(7)	—
Артыкул 34(1)	Артыкул 102(1)
Артыкул 34(2)	Артыкул 102(1) (2)
Артыкул 34(3)	Артыкул 102(3)
Артыкул 35(1)	Артыкул 103(1)
Артыкул 35(2)	Артыкул 103(3)
Артыкул 35(3)	Артыкул 103(2)
Артыкул 35(4)	—
Артыкул 36(1)	Артыкул 104(1)(c)
Артыкул 36(2), першы сказ	—
Артыкул 36(2), друг сказ	Артыкул 104(2)
Артыкул 36(3), першы абзац	Артыкул 104(3), першы сказ
Артыкул 36(3), друг абзац	—
Артыкул 36(3), трэці абзац, першы сказ	Артыкул 104(3)(c)
Артыкул 36(3), трэці абзац, друг сказ	Артыкул 104(3)(b)
Артыкул 36(4)	Артыкул 104(3)(a)
Артыкул 37(1)	Артыкул 105(1)
Артыкул 37(2)	Артыкул 105(2)
Артыкул 38(1)	Артыкул 106(1)
Артыкул 38(2)	Артыкул 106(2)(c)
Артыкул 38(3)	Артыкул 106(3)
Артыкул 39(1)	Артыкул 107(1)
Артыкул 39(2)	Артыкул 107(2)
Артыкул 40(1)	Артыкул 108(1)
Артыкул 40(2)	—
Артыкул 40(3)	Артыкул 108(2)
Артыкул 40(4)	—

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 41	Артыкул 109(1)
Артыкул 42(1)(a)	—
Артыкул 42(1)(b)	Артыкул 111(2)
Артыкул 42(1)(c)	Артыкул 111(3)
Артыкул 42(2)	Артыкул 110(2)
Артыкул 42(3)	Артыкул 111(2)
Артыкул 43(1), першы сказ	—
Артыкул 43(1), друг сказ	—
Артыкул 43(1)(a)	—
Артыкул 43(1)(b)	—
Артыкул 43(1)(c)	—
Артыкул 43(1)(d)–(j)	—
Артыкул 43(1)(k)	—
Артыкул 43(2)	—
Артыкул 44(1)	Артыкул 113(1)
Артыкул 44(2)	—
Артыкул 44(3)	Артыкул 113(1)
Артыкул 44(4), першы абзац, першы сказ	Артыкул 114(1)
Артыкул 44(4), першы абзац, друг сказ	Артыкул 114(2)
Артыкул 44(5)	—
Артыкул 44(6)	Артыкул 114(1)
Артыкул 45(1)	Артыкул 116(1)(2) (4)
Артыкул 45(2)	Артыкул 116(3)
Артыкул 45(3)	Артыкул 117
Артыкул 45(4)	Артыкул 118
Артыкул 45(5)	Артыкул 119
Артыкул 45(6)	—
Артыкул 46(1), першы сказ	Артыкул 120(1)
Артыкул 46(1), друг сказ	Артыкул 120(4)
Артыкул 46(1), трэц сказ	Артыкул 120(2)
Артыкул 46(2)	Артыкул 120(3)
Артыкул 46(3)	Артыкул 121
Артыкул 46(4)	—
Артыкул 46(5)	—
Артыкул 46(6)	Артыкул 122
Артыкул 46(7)	Артыкул 123
Артыкул 47(1)	Артыкул 125(1)(a)–(e)
Артыкул 47(2)	Артыкул 125(2)
Артыкул 47(3)	Артыкул 125(1)(f) (g)

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 47(4)	—
Артыкул 47(5)	—
Артыкул 48(1)	Артыкул 126(1)
Артыкул 48(2)	Артыкул 126(2)
Артыкул 48(3)	Артыкул 127(1) (2)
Артыкул 48(4)	Артыкул 127(3)
Артыкул 48(5), першы сказ	Артыкул 127(3)(f)
Артыкул 48(5), друг трэц сказ	—
Артыкул 49	Артыкул 129
Артыкул 50	—
Артыкул 51(1)	Артыкул 130(1) (2)
Артыкул 51(2)	Артыкул 130(3)
Артыкул 51(3)	—
Артыкул 52	Артыкул 124
Артыкул 53	Артыкул 112
Артыкул 54(1)	Артыкул 138(1)
Артыкул 54(2)	Артыкул 138(2)
Артыкул 54(3)	Артыкул 138(3)
Артыкул 54(4)	Артыкул 105(1)
Артыкул 54(5)	Артыкул 138(4)
Артыкул 55(1)	Артыкул 139(1)
Артыкул 55(2)	Артыкул 139(1)
Артыкул 56(1)	Артыкул 141(1)
Артыкул 56(2)(a)	—
Артыкул 56(2)(b)	Артыкул 141(2)
Артыкулы 57-61	—
Артыкул 62	Артыкул 145
Артыкул 63(1)	—
Артыкул 63(2)	Артыкул 25
Артыкул 64, абзац першы	Артыкул 142(1)
Артыкул 64, пункт (1)	Артыкул 142(1)
Артыкул 64, пункт (2)	Артыкул 142(2)
Артыкул 65	—
Артыкул 66	—
Артыкул 67	—
Дадатак I	Дадатак I
Дадатак II	Дадатак II
Дадатак III	Дадатак III
Дадатак IV	—

Рэгламент (ЕС) № 882/2004	Гэта Палажэнне
Дадатак V	—
Дадатак VI	Артыкул 81 82(2)
Дадатак VII	—
Дадатак VIII	—

2. Дырэктыва 96/23/ЕС

Дырэктыва 96/23/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	—
Артыкул 2(a)	Артыкул 19
Артыкул 2(b)	—
Артыкул 2(c)	Артыкул 19
Артыкул 2(d)	Артыкул 3(3)
Артыкул 2(e)	Артыкул 19
Артыкул 2(f)	Артыкул 37(1)
Артыкул 2(g)	—
Артыкул 2(h)	Артыкул 19
Артыкул 2(i)	—
Артыкул 3	Артыкул 9(1) (2), Артыкул 19, Артыкул 109(1) Артыкул 112
Артыкул 4(1)	Артыкул 4(1)
Артыкул 4(2)	Артыкул 4(2)(а), Артыкул 109(2) Артыкул 113
Артыкул 4(3)	—
Артыкул 5	Артыкул 111(2) (3), артыкул 113(1)(а) артыкул 110(2)
Артыкул 6	Артыкул 19(2)(а) (b)
Артыкул 7	Артыкул 110(2)
Артыкул 8(1)	—
Артыкул 8(2)	—
Артыкул 8(3), (4) (5)	Артыкулы 11, 113 114
Артыкул 9(A)	—
Артыкул 9(B)	—
Артыкул 10	Артыкул 15
Артыкул 11(1) (2)	Артыкулы 9 10
Артыкул 11(3)	Артыкул 19(2)(с) артыкулы 137 138
Артыкул 12, першы абзац	Артыкул 9(4)
Артыкул 12, друг абзац	Артыкул 15
Артыкул 13	Артыкул 19(2)(с) артыкулы 137 138
Артыкул 14(1)	Артыкулы 100 101
Артыкул 14(2)	Артыкул 93

Дырэктыва 96/23/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 15(1), першы абзац	Артыкул 19(2)(а) (b)
Артыкул 15(1), друг абзац	Артыкул 34(6)
Артыкул 15(1), трэц абзац	—
Артыкул 15(2), першы абзац	Артыкул 34(6)
Артыкул 15(2), друг абзац	Артыкул 35(3)
Артыкул 15(3) першы, друг трэц абзацы	Артыкул 19(2)(с) Артыкул 138
Артыкул 15(3), чацвёрты абзац	Артыкулы 65-72
Артыкул 16(1)	Артыкулы 105(1) 108(1) артыкул 138
Артыкул 16(2) (3)	Артыкул 19(2)(с) Артыкул 138
Артыкул 17	Артыкул 19(2)(с) Артыкул 138
Артыкул 18	Артыкул 19(2)(с) Артыкул 138
Артыкул 19	Артыкул 138(4)
Артыкул 20(1)	Артыкулы 102-108
Артыкул 20(2), першы абзац	Артыкул 106(1) (2)
Артыкул 20(2), друг абзац	Артыкул 106(3)
Трэц чацвёрты абзацы артыкула 20(2).	Артыкул 108(1)
Пяты шосты абзацы артыкула 20(2).	Артыкул 108(2)
Артыкул 21	Артыкулы 116, 117 119
Артыкул 22	Артыкул 137
Артыкул 23	Артыкул 19(2)(с) Артыкул 138
Артыкул 24(1) (2)	Артыкулы 18(2)(d) 19(2)(с) артыкулы 137 138
Артыкул 24(3)	Артыкулы 18(2)(d) 19(2)(с) артыкул 138
Артыкул 25	Артыкул 19(2)(с) Артыкул 138(2)
Артыкул 26	Артыкул 7
Артыкул 27	Артыкул 139
Артыкул 28	Артыкул 139
Артыкул 29(1) (2)	Артыкулы 125, 126, 127 129
Артыкул 29(3)	Артыкулы 47-64
Артыкул 29(4)	Артыкул 113(1)
Артыкул 30(1) (2)	Артыкулы 65-72
Артыкул 30(3)	Артыкул 129(3)
Артыкул 31	Артыкулы 78-85
Артыкул 33	Артыкул 145
Артыкул 34	Артыкул 19(2)(а) (b)
Артыкул 35	—
Артыкул 36	—

Дырэктыва 96/23/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 37	—
Артыкул 38	—
Артыкул 39	—
Дадатак I	Артыкул 19(2)(а) (b)
Дадатак II	Артыкул 19(2)(а) (b)
Дадатак III	Артыкул 19(2)(а) (b)
Дадатак IV	Артыкул 19(2)(а) (b)

3. Дырэктывы 89/662/ЕЕС 90/425/ЕЕС

Дырэктыва 89/662/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	—
Артыкул 2(1), (2) (3)	—
Артыкул 2(4)	Артыкул 3(3)
Артыкул 2(5)	Артыкул 3(32)
Артыкул 3(1), першы друг абзацы	—
Артыкул 3(1), трэці абзац	Артыкул 9(1)
Артыкул 3(1), чацвёрты абзац	137(2) (3) артыкул 138
Артыкул 3(2)	—
Артыкул 3(3)	—
Артыкул 4(1), першы сказ	Артыкул 9(1), артыкулы 10, 137 138
Артыкул 4(1), першы абзац	Артыкул 9(6)(а)
Артыкул 4(1), друг абзац	—
Артыкул 4(2)	Артыкул 139
Артыкул 5(1)(а), першы абзац	Артыкул 9
Артыкул 5(1)(а), друг абзац	Артыкул 137(2) (3)
Артыкул 5(1)(b)	—
Артыкул 5(2)	—
Артыкул 5(3)(а), (b) (d)	—
Артыкул 5(3)(с)	Артыкул 9(7)
Артыкул 5(4) (5)	—
Артыкул 6(1)	Артыкул 49
Артыкул 6(2)	—
Артыкул 7(1)	Артыкулы 102-108 арт.138
Артыкул 7(2)	—
Артыкул 8(1)	Артыкулы 102-108
Артыкул 8(2)	Артыкул 7 артыкул 138(3)
Артыкул 8(3)	Артыкул 138(4)
Артыкул 9	—
Артыкул 10	Артыкул 4(1)

Дырэктыва 89/662/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 11	Артыкулы 10, 14 15
Артыкул 12	—
Артыкул 13	—
Артыкул 14	—
Артыкул 15	—
Артыкул 16(1)	Артыкул 113(1)
Артыкул 16(2)	—
Артыкул 16(3)	Артыкул 113(2)
Артыкул 17	Артыкул 145
Артыкул 18	Артыкул 145
Артыкул 19	—
Артыкул 20	—
Артыкул 22	—
Артыкул 23	—
Дадатак А	—
Дадатак Б	—
Дырэктыва 90/425/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	—
Артыкул 2(1) - (5)	—
Артыкул 2(6)	Артыкул 3(3)
Артыкул 2(7)	Артыкул 3(32)
Артыкул 3(1) (2)	—
Артыкул 3(3)	Артыкул 9, артыкул 137 (2) (3) артыкул 138
Артыкул 3(4)	—
Артыкул 4(1)	Артыкул 9
Артыкул 4(2)	—
Артыкул 4(3)	Артыкул 139
Артыкул 5(1)(а), першы абзац	Артыкул 9
Артыкул 5(1)(а), друг абзац	Артыкул 137(2) (3)
Артыкул 5(1)(b)(i), першы абзац	—
Артыкул 5(1)(b)(i), друг абзац	Артыкул 9
Артыкул 5(1)(b)(ii), (iii) i (iv)	—
Артыкул 5(2)(а), першы абзац	Артыкул 9(7)
Артыкул 5(2)(а), друг трэц падпункты	—
Артыкул 5(2)(b)	—
Артыкул 5(3)	—
Артыкул 6	—

Дырэктыва 90/425/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 7(1)	Артыкул 49
Артыкул 7(2)	—
Артыкул 8(1)	Артыкулы 102-108 арт.138
Артыкул 8(2)	—
Артыкул 9(1)	Артыкулы 102-108
Артыкул 9(2)	Артыкулы 7 138(3)
Артыкул 9(3)	Артыкул 138(4)
Артыкул 9(4)	—
Артыкул 10	—
Артыкул 11	Артыкул 4(1)
Артыкул 12	—
Артыкул 13	Артыкулы 10, 14 15
Артыкул 14	—
Артыкул 15	—
Артыкул 16	—
Артыкул 17	Артыкул 145
Артыкул 18	Артыкул 145
Артыкул 19	Артыкул 145
Артыкул 20	Артыкулы 131, 132, 133 134
Артыкул 21	—
Артыкул 22(1)	Артыкул 113(1)
Артыкул 22(2)	—
Артыкул 22(3)	Артыкул 113(2)
Артыкул 23	—
Артыкул 24	—
Артыкул 26	—
Артыкул 27	—
Дадатак А	—
Дадатак Б	—
Дадатак С	—

4. Дырэктывы 97/78/ЕС 91/496/ЕЕС

Дырэктыва 97/78/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	—
Артыкул 2	Артыкул 3
Артыкул 2(2)(а)	Артыкул 3(19)
Артыкул 2(2)(b)	Артыкул 3(41)
Артыкул 2(2)(c)	Артыкул 3(42)
Артыкул 2(2)(d)	Артыкул 3(43)

Дырэктыва 97/78/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 2(2)(e)	—
Артыкул 2(2)(f)	Артыкул 3(37)
Артыкул 2(2)(g)	Артыкул 3(38)
Артыкул 2(2)(h)	—
Артыкул 2(2)(i)	—
Артыкул 2(2)(j)	—
Артыкул 2(2)(k)	Артыкул 3(3)
Артыкул 3(1) (2)	Артыкул 47(1)
Артыкул 3(3)	Артыкул 15 артыкул 56 (1) (3)
Артыкул 3(4)	Артыкул 57
Артыкул 3(5)	Артыкул 47(2) (3) Артыкул 58
Артыкул 4(1)	Артыкул 49(2)
Артыкул 4(2)	—
Артыкул 4(3) (4)	Артыкул 49(1), (2) (3) Артыкул 52
Артыкул 4(5)	Артыкул 52
Артыкул 5(1)	Артыкул 56(3)(b) (4)
Артыкул 5(2)	Артыкул 50(4)
Артыкул 5(3)	Артыкул 50(2) (3)
Артыкул 5(4)	Артыкул 58
Артыкул 6(1)(a), першы абзац	Артыкул 64(1)
Артыкул 6(1)(a), друг абзац	Артыкул 64(2)
Артыкул 6(1)(b)	—
Артыкул 6(2)	Артыкулы 59 62
Артыкул 6(3)	Артыкул 63
Артыкул 6(4)	Артыкул 60(1) Артыкул 63(3)
Артыкул 6(5)	—
Артыкул 6(6)	Артыкулы 60(2), 62(3), 63(5) артыкул 64(2) (4)
Артыкул 7(1)	Артыкул 50(1)
Артыкул 7(2)	Артыкул 49(1), (2) (3) Артыкул 52
Артыкул 7(3)	Артыкул 57
Артыкул 7(4)	Артыкул 50(2), Артыкул 55 Артыкул 56(4)
Артыкул 7(5)	—
Артыкул 7(6)	Артыкулы 52 58
Артыкул 8(1)	—
Артыкул 8(2)	Артыкул 77(1)(b)
Артыкул 8(3), (4), (5), (6), (7)	Артыкул 77(2)
Артыкул 9	Артыкул 51(1)(b) (c)
Артыкул 10(1), (2), (4)	Артыкул 54(2)
Артыкул 10(3)	—

Дырэктыва 97/78/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 11	Артыкул 51(1)(d)
Артыкул 12	Артыкулы 48(h) 77(1)(k)
Артыкул 13	Артыкул 77(1)(c)
Артыкул 14	—
Артыкул 15	Артыкул 77(1)(h)
Артыкул 16(1)(a)	Артыкул 48(d)
Артыкул 16(1)(b)	Артыкул 48(e)
Артыкул 16(1)(c)	Артыкул 48(c)
Артыкул 16(1)(d)	Артыкул 48(g)
Артыкул 16(1)(e)	Артыкул 48(a)
Артыкул 16(1)(f)	Артыкул 48(b)
Артыкул 16(2)	—
Артыкул 16(3)	—
Артыкул 16(4)	Артыкул 77(1)(c) (f)
Артыкул 17(1)	Артыкул 66(3)
Артыкул 17(2)	Артыкул 66(1), (2) (3)
Артыкул 17(2)(a)	Артыкул 66(3)(b) артыкулы 69 72
Артыкул 17(2)(a), першы абзац	—
Артыкул 17(2)(a), друг абзац	Артыкул 68(1)(a)
Артыкул 17(2)(b)	Артыкул 69
Артыкул 17(3)	Артыкул 65(4), (5) (6)
Артыкул 17(4)	—
Артыкул 17(5)	Артыкулы 66(7) 69(4)
Артыкул 17(6)	—
Артыкул 17(7)	Артыкул 65(6), Артыкул 70 Артыкул 71(3)
Артыкул 18	Артыкул 64(2)
Артыкул 19(1)	Артыкул 77(1)(g)
Артыкул 19(2)	Артыкул 77(1)(a)
Артыкул 19(3)	Артыкул 64(3)(a) (4)
Артыкул 20(1)	Артыкул 65
Артыкул 20(2)	—
Артыкул 22(1)	—
Артыкул 22(2)	Артыкул 67
Артыкул 22(3)	—
Артыкул 22(4)	—
Артыкул 22(5)	—
Артыкул 22(6)	—
Артыкул 22(7)	—

Дырэктыва 97/78/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 24	Артыкул 65(4), (5) (6)
Артыкул 24(3)	Артыкулы 73 129
Артыкул 25(1)	Артыкулы 102-108
Артыкул 25(2)	Артыкул 7
Артыкул 25(3)	—
Артыкул 26	Артыкул 130(5) (6)
Артыкул 27	Артыкул 5(4) артыкул 130(1) (6)
Артыкул 28	—
Артыкул 29	—
Артыкул 30	—
Артыкул 31	—
Артыкул 32	—
Артыкул 33	—
Артыкул 34	—
Артыкул 35	—
Артыкул 36	—
Дадатак I	Дадатак I
Дадатак II	Артыкул 64
Дадатак III	Артыкул 52
Дырэктыва 91/496/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	—
Артыкул 2(1)	—
Артыкул 2(2)(а)	Артыкул 3(41)
Артыкул 2(2)(b)	Артыкул 3(42)
Артыкул 2(2)(c)	Артыкул 3(43)
Артыкул 2(2)(d)	—
Артыкул 2(2)(e)	Артыкул 3(37)
Артыкул 2(2)(f)	Артыкул 3(38)
Артыкул 3(1)(а)	Артыкул 56(1) (3)(а) Артыкул 58(b)
Артыкул 3(1)(b)	Артыкулы 47(1) 66(2)
Артыкул 3(1)(c)(i)	Артыкул 56(3)(b) (5) Артыкул 57
Артыкул 3(1)(c)(ii)	Артыкул 79(1)
Артыкул 3(1)(d)	Артыкул 57
Артыкул 3(2)	—
Артыкул 4(1)	Артыкул 49(1) Артыкул 52
Артыкул 4(2)	Артыкулы 49(1), (2) (3) Артыкул 52
Артыкул 4(3)	Артыкул 51(1)(c)
Артыкул 4(4)	Артыкул 79(1)

Дырэктыва 91/496/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 4(5)	Артыкулы 5(4) 51(1)(c) Артыкул 52
Артыкул 5	Артыкул 55, артыкул 56(3)(b) (5), артыкул 57, артыкул 58(a) артыкул 66(1)
Артыкул 6(1)	—
Артыкул 6(2)(a)	Артыкул 64(1) (2)
Артыкул 6(2)(b)	Артыкул 64(1)
Артыкул 6(2)(c)	Артыкул 59
Артыкул 6(2)(d)	Артыкул 64(3)(a) (4)
Артыкул 6(3)	Артыкул 60
Артыкул 6(3)(a)	Артыкул 60(1)(c)
Артыкул 6(3)(b)	Артыкул 60(1)(c)
Артыкул 6(3)(c)	Артыкулы 59(2) 64(3)
Артыкул 6(3)(d)	—
Артыкул 6(3)(e)	Артыкулы 59(2) 64(3)
Артыкул 6(3)(f)	Артыкулы 59(2) 64(3)
Артыкул 6(3)(g)	—
Артыкул 6(4)	Артыкул 59 артыкул 60(1)
Артыкул 6(5)	Артыкул 60(2)
Артыкул 7(1), першы абзац	Артыкул 50(2)
Артыкул 7(1), друг абзац	Артыкул 56(3)(b) (5) Артыкул 58
Артыкул 7(1), трэц абзац	Артыкул 50(1)
Артыкул 7(2)	Артыкул 58
Артыкул 7(3)	—
Артыкул 8	Артыкул 53(1)(b)
Артыкул 9	Артыкул 51(1)(d)
Артыкул 10	Артыкул 66(2)
Артыкул 11(1)	Артыкул 65
Артыкул 11(2)	—
Артыкул 12(1)	Артыкулы 66, 68 69
Артыкул 12(2)	Артыкул 66(3) Артыкул 9
Артыкул 12(3)	Артыкулы 70 артыкулы 71(3) 72(3)
Артыкул 12(4)	—
Артыкул 12(5)	—
Артыкул 13	Артыкул 64(2)
Артыкул 14	—
Артыкул 15	Артыкул 79(1)
Артыкул 16	Артыкул 54
Артыкул 17	Артыкул 7
Артыкул 17a	—

Дырэктыва 91/496/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 18(1)	—
Артыкул 18(2)	Артыкул 67
Артыкул 18(3)	—
Артыкул 18(4)	—
Артыкул 18(5)	—
Артыкул 18(6)	—
Артыкул 18(7)	—
Артыкул 18(8)	—
Артыкул 19	Артыкулы 116 117
Артыкул 20	Артыкулы 102-108
Артыкул 21	Артыкул 130(5) (6)
Артыкул 22	—
Артыкул 23	—
Артыкул 24	—
Артыкул 25	—
Артыкул 26	—
Артыкул 27	—
Артыкул 28	—
Артыкул 29	—
Артыкул 30	—
Артыкул 31	—
Дадатак А	Артыкул 64
Дадатак Б	Артыкул 66(2)

5. Дырэктыва 96/93/ЕС

Дырэктыва 96/93/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	—
Артыкул 2(1), першы абзац	—
Артыкул 2(1), друг абзац	Артыкул 3(26)
Артыкул 2(2)	Артыкул 3
Артыкул 3(1)	Артыкул 88(2)(b)
Артыкул 3(2)	Артыкул 88(3)(а) (b)
Артыкул 3(3)	Артыкул 89(1)(b)
Артыкул 3(4)	Артыкул 88(3)(b)
Артыкул 3(5)	Артыкул 90
Артыкул 4(1)	Артыкулы 88(2)(а) 89(2)

Дырэктыва 96/93/ЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 4(2)	Артыкул 89(1)(с)
Артыкул 4(3)	Артыкул 89(1)(е)
Артыкул 5	Артыкул 89(2)
Артыкул 6	Артыкул 129
Артыкул 7	Артыкул 145
Артыкул 8	—
Артыкул 9	—
Артыкул 10	—

6. Дырэктыва 89/608/ЕЕС

Дырэктыва 89/608/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	—
Артыкул 2	—
Артыкул 3	Артыкулы 102-108
Артыкул 4	Артыкулы 102-108
Артыкул 5	Артыкулы 102-108
Артыкул 6	Артыкулы 102-108
Артыкул 7	Артыкулы 102-108
Артыкул 8	Артыкулы 102-108
Артыкул 9	Артыкулы 102-108
Артыкул 10	Артыкул 8 артыкулы 102-108
Артыкул 11	—
Артыкул 12	Артыкулы 102-108
Артыкул 13	—
Артыкул 14	—
Артыкул 15	Артыкул 8 артыкулы 102-108
Артыкул 16	—
Артыкул 17	—
Артыкул 18	—
Артыкул 19	—
Артыкул 20	—

7. Рашэнне 92/438/ЕЕС

Рашэнне 92/438/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 1	Артыкулы 131-136
Артыкул 2	—
Артыкул 3	Артыкулы 131-136
Артыкул 4	Артыкулы 131-136

Рашэнне 92/438/ЕЕС	Гэта Палажэнне
Артыкул 5	Артыкулы 131-136
Артыкул 6	Артыкул 64(3)(f)
Артыкул 7	—
Артыкул 8	—
Артыкул 9	—
Артыкул 10	—
Артыкул 11	—
Артыкул 12	—
Артыкул 13	—
Артыкул 14	—
Артыкул 15	—
Дадатак I	Артыкулы 131-136
Дадатак II	Артыкулы 131-136
Дадатак III	Артыкулы 131-136

8. Рэгламент (ЕС) № 854/2004

Рэгламент (ЕС) № 854/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 1(1)	Артыкул 1(2)(а)
Артыкул 1(1а)	—
Артыкул 1(2)	—
Артыкул 1(3)	—
Артыкул 2(1)(с)	Артыкул 3(3)
Артыкул 2(1)(f)	Артыкул 3(32)
Артыкул 2(1)(g)	—
Артыкул 2(1)(h)	Артыкул 3(49)
Артыкул 2(1)(i)	—
Артыкул 2(2)	—
Артыкул 3	Артыкул 148
Артыкул 4(1)	Артыкул 15(1) (2)
Артыкул 4(2)	Артыкул 18(1)
Артыкул 4(3)	Артыкул 18
Артыкул 4(4)	Артыкул 18(2)(d) (8)(а)
Артыкул 4(5)	Артыкул 18(2)(d) (8)(а)
Артыкул 4(6)	—
Артыкул 4(7)	Артыкул 17(а) (b) артыкул 18(2)(d) (5)
Артыкул 4(8)	Артыкул 9(1) Артыкул 18(8)(а)
Артыкул 4(9)	Артыкул 9(1) Артыкул 18(8)(а)
Артыкул 5 (1)	Артыкул 17, артыкул 18(1) (2), артыкул 18(7)(а) (b) Артыкул 18(8)(а) (d)
Артыкул 5(2)	Артыкул 17(а) (b), артыкул 18(4), (5) (8)(e)

Рэгламент (ЕС) № 854/2004	Гэта Палажэнне
Артыкул 5(3)	Артыкул 18(8)(с) Артыкул 138
Артыкул 5(4)	Артыкул 17(а) (b) артыкул 18(5), (7)(а), (b), (e) (j) (8)(а) (d)
Артыкул 5(5)	Артыкул 5(1)(е), (g) (h)
Артыкул 5(6)	Артыкул 18(3), (4) (7)(k)
Артыкул 5(7)	Артыкул 18(7)(j)
Артыкул 6	Артыкул 18(6), (7)(g) (8)(b)
Артыкул 7	Артыкул 18(8)(а)
Артыкул 8	Артыкул 18(8)(а)
Артыкул 10	—
Артыкул 11	Артыкулы 126 127
Артыкул 12	Артыкул 126
Артыкул 13	Артыкулы 126 127
Артыкул 14	Артыкул 126
Артыкул 15(1)	Артыкул 18(1) (8)(а)
Артыкул 15(2)	Артыкул 126
Артыкул 15(3)	Артыкул 18(8)(а)
Артыкул 15(4)	Артыкул 18(8)(а)
Артыкул 16, першы абзац	Артыкул 18(7)
Артыкул 16, друг абзац	Артыкул 18(8)
Артыкул 17(1)	Артыкул 18(7) (8)
Артыкул 17(2)	Артыкул 18(7)
Артыкул 17(3) - (7), за выключэннем выпадкаў, згаданых у (4)(а)(iii)	—
Артыкул 17(3) - (8), як прымяняецца да выпадкаў, указаных у (4)(а)(iii)	Артыкул 18(9)
Артыкул 18	Артыкул 18(7) (8)
Артыкул 19	Артыкул 145
Артыкул 20	—
Артыкул 21(1)	Артыкул 114
Артыкул 22	Артыкул 167
Дадатак I	Артыкул 17, артыкул 18(1), (2), (3), (4), (7)(а), (b), (c), (d), (f), (k) (j); (8) (а), (c), (d) (e)
Дадатак II	Артыкул 18(1), (6), (7)(g), (8)(а) (b)
Дадатак III	Артыкул 18(1) (8)(а)
Дадатак IV	Артыкул 18(1) (8)(а) (f)
Дадатак V	Артыкул 126
Дадатак VI	Артыкул 126